



Ба 9290

З. М. БЯДУЛЯ

ПА  
ПРОЙДЗЕНЫХ  
СЦЕЖКАХ





9

Ба 9290

Зм. Бядуля



# ПА ПРОЙДЗЕНЫХ СЦЕЖКАХ

АНВЯДАННІ



Бел. адпазел  
1994 г.

Ба 9290. 1/1

ДЗЯРЖАУЛАВЫ ВЫДАВЕНТВА ЦМК ВССР  
РЭДАКЦЫЯ ДЗІЦЧАЙ ЛІТАРАТУРЫ  
МІНСК 1940



042009

НА БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ

Зм. Бядуля. По пройденным тропам

Государственное Издательство при СНК БССР. Минск 1940 г.

---


Тэхнідактар *I. Мілешка*.  
Рэдактар *M. Ахрамовіч* Карэктар *G. Нейфах*


Здана ў друк. 16/XI—39 г. Падп да др. 15/II—40 г.  
Аб'ём 14 $\frac{3}{4}$  друк. аркушаў. Папера 60×92 $\frac{1}{16}$   
Знакаў у друк. арк. 44.600. Тыраж 10.000 экз.  
Зак. № 1003. Уп. Галоўліта БССР № А—2610.

Друкарня імя Сталіна. Мінск, Дом Друку.

6







## У дрымучых лясах

### *Поўсёка таму назад*

Навакол, куды ні глянеш, шумелі лясы.


З аднаго боку высліся бронзавыя хваіны, з другога боку гарызонт быў заслонены разнастайнай лісцяніцай. Калі над зубчатымі грэбнямі лясоў разгульвалі вятры, хаты маленькага мястэчка Пасадзец былі аглушаны гулам лясоў, нібы шумам сваесаблівых вадападаў.

Звінелі шыбы акон. У комінах вятры свісталі, вылі, гласілі, рагаталі. Дарослыя людзі глядзелі ў вокны, ківалі галовамі, гаварылі аб сухавеях, якія прагульваліся тут дзесяткі год таму назад. Быў тады сухмень. Пралаў ураджай. Людзі гінулі з голаду, нібы мухі.

На мяне гэтыя гутаркі наганялі страх. Бабуля гаварыла, што ў лясах і балотах чэрці вяселле спраўляюць—ад іх і вецер. Калі-б трапіць на полі ў самую крунтую ветра, што ўзнімае лісце і пыл і круціць на адным месцы, нібы ў паветраным віры, ды кінуць туды нож гарставаны тро разы і апушчаны ў ваду тро разы—нож трапіць у чорта. На нажы будзе кроў. Калі гэтай крывёй вымажаш лоб, станеш невідзімкай.

Ужо, калі я вучыўся ў школе, я аднаго разу прабаваў так зрабіць, але кроў не паказалася. Я быў упэўнены, што няправільна падрыхтаваў нож для такой важнай справы. А мне так хацелася зрабіцца невідзімкай, каб уцячы са школы...

Навакольныя вёскі бадай злучаліся з мястэчкам у адно. Зімою пад вокнамі вылі ваўкі. Яны часта падкапваліся пад хлявы і душылі авечак. Па лясах гаспадарылы мядзведзі. Наладжваліся аблавы. Прыйяджалі паляўнічыя з усяго павета. На таких аблавах бывалі і чалавечыя ахвяры. Не ад звера гінуў чалавек, але ад кулі неасцярожнага стральца.



Яркімі ўспышкамі паўстаюць у маёй памяці абрэзкі самага ранняга дзяцінства.

Я хворы на коклюш. Мяне душыць кашаль. З-за мяне маці не спіць цэлымі начамі. Яна таропіца ў мяне з пакутай і спалохам у вачах. Я кашляю так цяжка, што часта трачу прытомнасць. Кожны раз прачынаюся ад дажджу. Гэта маці набірае з конаўкі поўны рот вады і пырскае ў мой твар.

Я зрабіўся капрызным, злым. Усё раблю мацеры наперакор. Калі маці дае мне есці—я не ем. Есці прашу ўночы, і маці грэе мне на трыножніку кашку. Славольнічаю і шкоджу ў хаце колькі мне хочацца. А няхай маці спрабуе на мяне крычаць і злавацца, я тады наўмысле пачынаю кашляць і траціць прытомнасць. Я так налаўчуюся, што магу страціць прытомнасць, калі мне толькі ўздумаецца.

Я тыраню маці ўдзень і ўночы. Мой кашаль—мая пякельная сіла, якая бароніць мяне ад маіх злойчынкаў. З-за майго кашлю маці пакутуе больш за мяне. Яна заве мяне не па імені, а «нядоляй»:

— Нядоля мая, ідзі есці!

— Нядоля мая, ідзі спаца!

— Нядоля мая, не хадзі да рэчкі!

Я прывык да гэтага слова і зусім спакойна на яго адклікаюся.

Маці задумала лячыць мяне. Яна ўзяла мяне за руку і вядзе да бабулі Евы. Я хістаюся ад слабасці. Галава хадыром ходзіць. Вось-вось упаду. Я стогну працягла і жаласліва, як дзед. Я малю і прашу:

— На рукі... На рукі...

— Ой, нядоля ты мая...—кажа маці і бярэ мяне на руки.

Хатка Евы маленъкая, бы скрынка. Па ўсіх шчылінах закураных сцен тырчаць пучкі сушаных траў і кветак. І твар Евы нагадвае сушаную бульбіну. Пахне дымам і рознымі кветкамі. Я пачынаю кашляць мацней. Ева доўга шэпча нада мной нейкія слова. Нарэшце яна робіць гнеўныя вочы і кажа мне ў самы твар:

— Цьфу! Цьфу! Цьфу!

Гэта яна выганяе з мяне «нечистую сілу». Потым дае мацеры пачку чабора і ліповага цвету. Дома маці заварвае зёлкі і поіць мяне.

Евіны зёлкі не памагаюць.

— Хадзем, нядоля мая, да Карпухі! Можа ён паможа...

Маці бярэ мяне на руки, а мне дае тримаць бутэльку малака. Мы выпраўляёмся. Лясная дарога. Яркі летні дзень. Кукуе зязюля. Журчыць па каменіях рачулка. Мяне палохае вялізны чорны корч. Я думаю, што гэта мядзведзь.

Заплющчаю вочы і прытвараюся спячым. Цяпер ні-  
якіх мядзведзяў не баюся. Мы падыходзім да аброслай  
мохам зямлянкі. Тут жыве калматы, чорны ад сажы чала-  
век. Яго завуць Карпуха. Мы апускаемся ў яго поўэмро-  
чную бярлогу. Маці падаё яму бутэльку малака. Ён вылівае  
малако ў свой брудны жбанок і ў бутэльку налівае вады,  
якая ад астаткаў малака становіцца мутнай. Ён нешта  
шапоча над бутэлькай, апавядзе ёй свой сакрэт.

Дома маці поіць мяне, сваю нядолю, скісшай каламуццю  
з бутэлькі. Яшчэ больш пачынаю кашляць.

Маці з «нядоляй» на руках зноў у лесе. Яна часта  
ставіць мяне на зямлю і рукавом выцірае свой твар, з  
якога пот цурком лъеца.

Маці глядзіць на мяне злым вокам:

— Ці не наўмысне ты, нядоля мая, кашляеш і траціш  
прытомнасць?—пытаецца яна.—Ці-ж можа быць, каб ні  
Еўка, ні Карпуха не маглі цябе вылечыць? Знаю цябе...  
Ты, мабыць, гэта робіш мне наперакор... Ты-ж мяне са  
свету звядзеш... Ой, гора маё... Ой, ліха маё...

Да ранейшай нядолі прыбавілася цяпер і гора і ліха.  
Я палохаюся не на жарт і кажу ад усёй шчырасці сэрца:

— Дальбог, маці, не прытвараюся. Я вельмі баюся...  
Не пакідай мяне аднаго ў лесе... Мяне з'ядуць ваўкі.

Я пачынаю горка плакаць. Я ў сэрцы каюся, што дома  
савольнічаў і часта наўмысне кашляў.

— Да што ты, сынок мой... Што ты, родны... Ты-ж  
глупства пляцеш. Я-ж цябе ніколі не пакіну. Ніколі!

Яна тулыць мяне да сябе і плача разам са мною. Бярэ  
мяне на рукі і нясе далей. Яна доўга ўсхліпвае...

Над намі шушукаюцца высокія гордыя хвоі. Я думаю,  
што яны шэпчуць замову супроць майго кашлю. Па шур-  
патах дрэвах цячэ жывіца. Я ўпэўнены, што гэта дрэвы  
плачуть над горам маёй маткі. Мне становіцца шкада яе.  
Яна так пакутуе, гаротная, з-за мяне, з-за майго кашлю.  
Пастараюся больш ніколі не кашляць. Нават, калі за-  
хочацца кашляць, я сцісну зубы так моцна, што задушу  
свой кашаль. Задушу, як гадзюку. Мне гэты спосаб  
лячэння пачынае падабацца. Стрымаю свой кашаль, не  
выпушчу яго з рота. Але ў гэтую-ж хвіліну я так за-  
кашляўся, што прышлося мне пакінуць на ўзвей-вецер  
такое цікавае адкрыцце ў медыцыне...

Пасля двух гадзін хадзьбы і адпачынка мы наблі-  
жаемся да татарскага хутара. На нас нападаюць вялізныя,  
як ваўкі, сабакі. Я войкаю ад страху. Чорны, як сажа,  
хударльвы дзяцюк адганяе сабак. Мы ўваходзім у багатую  
чыстую хату татарына Мунькі. У яго чорныя вочы, сівая  
барада і чырвоная ярмолка на голенай галаве. На ім доўгі

паркалёвы ў палоскі халат. Такі цікавы выгляд чалавека ўнушае давер'е. Пачынаю верыць, што ён мяне вылечыць.

Маці падрабязна апавядзе Муньку пра маю хваробу. Ён цярпліва слухае і ківае галавой. Пры гэтым ён адрезвае лустку хлеба, намазвае на яе тонкі слой масла, раскрывае на стале тоўстую кнігу ў скуранным пераплёце і доўга перагортвае лісты, пільна шукаючы нешта вачыма. Урэшце дастае з халата іголку і пачынае перапісваць іголкай на масле нейкія значкі з кнігі.

Дома я глытаў мудрасці татарскай кнігі «Кітаб» на хлебе з маслам. Не дапамог і «Кітаб».

Поўгода я быў матчынай нядоляй: кашляў, кашляў і кашляў.

Маці збірае шчаўе ля бярэзняка. Я лаўлю матылькоў і стракоз. Пахне канюшынай, падасінавікам і рознымі палявымі кветкамі. Балюча кусаюцца авадні. Самая касьба і ўборка сена. Тут-жэ блізка накладваюць сена на вазы. Мужчыны, жанчыны і падлеткі працуюць граблямі. Побач за лазовымі кустамі працуюць з граблямі ў руках нашы суседзі—stryechnyя браты Іосель і Гірша. Яны ціха перагіркваюцца. Бачу, як чырванеюць іх твары і вочы наліваюцца злосцю. З кожнай хвілінай іх галасы становяцца больш гучнымі і гнеўнымі.

— Мая мяжа!—кажа адзін.

— Мая мяжа!—кажа другі.

Слова «мяжа» мяняе інтанацыю. Ад лірычнага тону спачатку яно набывае ўрэшце музыку грымот. Гірша з Іоселем пераходзяць ад слоў да ўзаемнай спробы грабель на родных спінах. Граблі не вытрымліваюць—другаюцца на кавалкі. Тады яны мяняюць граблі на кулакі. Крывавяць адзін аднаму насы і качаюцца па зямлі, моцна абняўшыся. У бойку ўмешваюцца іх жонкі і дзеци. Сям'я Іоселя малочіціца граблямі Гіршу. Гадунцы Гірши лупцуюць граблямі Іоселя. Часам пры такім імпэце дзеци хвошчуць роднага бацьку. Тактыка бітвы ў Іоселя і Гірши адна і тая самая. Сілы таксама аднолькавыя. Крыкі, лаянкі, плач, лямант. Прывеўка адна:

— Наша мяжа!—кажуць адны.

— Наша мяжа!—кажуць другія.

За гэтую самую мяжу біліся іх дзяды, ваявалі бацькі. Ніяк спадчыны падзяліць не маглі. За гэтую мяжу дзед Калман забіў на смерць жалезным замком свайго роднага брата. За гэтую мяжу стары Янкель трапным ударам дайніцы ў скронь прыкончыў свайго брата Мордуха. За гэтую самую мяжу частуюцца щяпер іх дзеци. На гэтай ablіtai крывёй мяжы можна накасіць усяго каля пуда сена...

Відаць, вайна трох пакаленняў адбываеца не так за сена, як за прынцып: «маё, а не тваё...»

Маці бярэ мяне за руку і вядзе дамоў. Па дарозе яна таворыць сама з сабой:

— Мы шчаслівяя людзі. Нам жывеца спакойна, бо не маем сваёй зямлі.

Гукі скрыпкі і бубна. Кадрылі, полькі, песні, смех, вяёлья галасы, тупат ног. Наш самы блізкі сусед Ануфрэй жэніць свайго старшага сына.

Мяне вельмі цягне туды. Употайку ад маткі пускаюся бятом у Ануфрэеву хату. Дзяўчата і хлопцы танцуець. Пажылыя мужчыны п'юць гарэлку. Жанчыны ў яркіх каптурах сядзяць на ложках і спываюць. На доўгіх лавах у хаце і ў сенцах на зямлі сядзяць п'яныя. Некаторыя дрэмлюць. Некаторыя дрыгаюць нагамі ў такт музыкі.

На парозе сустракае мяне сам Ануфрэй:

— А-а-а! Лэйзараў унук... Просім! Просім!

Ануфрэй бярэ мяне на рукі і ад сардэчнай гасціннасці прыціскаеца да майго твара барадой. Ад яго пахне гарэлкай. Ён садзіць мяне за стол і крычыць жонцы:

— Маці! Лэйзараў унук прышоў.

Ануфрэіха прыносиць мне вялікую міску з мёдам, пірог, арэхі, яблыкі. Усё гэта вельмі смачна. Я прагна накідаўся на пачастункі. Ануфрэіха глядзіць на мяне добрымі вачымі да ўсё ахвоту паддае спеўным пяшчотным голасам:

— Еш, хлапчук! Еш!

Ануфрэй налівае «чуток» гарэлкі ў сінюю чарку ды падсоўвае мне пад самы нос:

— Пі, хлапчук! Пі!

Я п'ю і закусваю. Гаспадары мяне хваляюць:

— Малайчына! Ма-лай-чы-на!

Яны займаюцца новымі гасцімі. Ад гарэлкі мне становіцца весела. У самыя вочы мне зазірае сабака Трэзар. Ён так прагна прынюхаваеца носам, што ноздры ў яго дрыжаць і вочы жмурацца. Ён віляе хвастом ды стучыць пярэдній правай лапай аб падлогу: «lop-lop-lop». Нібы хоча ды не можа сказаць: «Дай! Дай! Дай!» Ах ты, разумны цюцька... Ён пачынае тоненчка візгатань і пускаець сліну. Я кідаю Трэзару аб'едкі са стала. Як вялікі майстар, ён хапае іх наляту. Хап—і няма! Цям-циам—і з'еў... Я гатоў яго расцалаваць. Я хвалю яго:

— Дзіўны сабака! Залаты сабака! Дарагі сабака!

Трэзар наеўся, лёг на лаве каля мяне і спакойна заснуй.

Я любуюся маладымі. Яго завуць Ясь. Яе—Агата. Ён з геаргінай у пятліцы новага пінжака. Яна—з вянком на галаве. Празрысты вэлюм затуляе яе твар. «Кароль

і каралева», «Певень і курка», «Два галубочки»—спяваюць абы іх цёткі ў каптурах. Маладыя моўчкі глядзяць адзін аднаму ў вочы і так прыязна і сардэчна ўсміхаюцца, ажно здаюцца мне найпрыгажэйшымі і найлепшымі людзьмі на свеце...

Пры гэтым Ануфрэй са сваім сватам вукрадкам пазіраюць на маладых і цалуюць адзін аднаго ў губы трой разы.

— Сваток родны...

— Родны сваток...

Старыя ціханька зюзюкаюць пра каня, пра карову, пра хату для маладых, пра багаты куфар маладой і зноў пачынаюць цалавацца... Якія ў іх слайная вочы...

Я пачыню дзівіцца навокал.

— Што за дзіўны калаурот?

Усё перада мною пачынае калясом кружыцца: і сваты, і госці, і маладыя, і музыканты, і печ, і Трэзар, і стол, і сцены. «Дзіўнае вяселле—усё кружыцца». І я апускаю галаву. Цішыня і змрок...

Калі маці мяне разбудзіла, я ляжаў прыстале на лаве, прыпёршыся галавою да белага Трэзара.

Маці нажала крапівы, наслала ў хляве і серп уткнула ў сцяну над дзвярыма. Пры гэтым яна мне растлумачыла:

— У гэтую купальскую ноч ведзьмы адбіраюць малако ў кароў. Крапіва і серп абароняць нашу Падласенскую ад благіх ведзьмаў, не тут кажучы.

Навокал мястечка палаюць вогнішчы. Хлопцы і дзяўчата пяюць песні. Песні чаруюць мяне, плывуць ка мне ў самае сэрца. Агні і песні клічуць:

— Да нас... Да нас...

Я ўпрашаю маці:

— Хачу да людзей...

Па яе вачах бачу, што і яна «хоча да людзей».

Маці бярэ мяне за руку і вядзе сцежкай па мурожнаму лугу. Якая прыгожая нач! Паветра салодкае, як мёд. Зоркі пераміргваюцца. Па нябесной сіні ад іх разыходзіцца ледзь прыкметная сярэбаная павуцінка. Ля беланогіх бярозак сядзяць адзіночнымі парамі хлопцы і дзяўчата. Смяюцца, жартуюць, цалуюцца.

Хтосьці звяртаецца да маёй маці:

— Хайміха кветку шчасця шукае!

Маці адказвае:

— Я ўжо знайшла сваю кветку шчасця.

Вогнішча ля возера ўзнімае ўгару чырвоную чупрыну. Тут-же ў траве мігацца зоркамі светлячки. Хлопцы і дзяўчата ў вянках з кветак танцуюць вакол вогнішча,

спрытна скачуць праз агонь і крычаць, і смяюцца, і спяваюць. Богнішча і людзі адлюстроўваюцца ў возеры перакуленыя дагары нагамі. Вельмі забаўна.

Дзяйчата пускаюць па спакойным возеры дошчачкі з запаленымі маленкімі свечкамі. Я ў захапленні, я ашаломлены ўсім гэтым відовішчам. Я скачу на месцы, пляскаю ў далоні і хачу кінуцца ў воду па свечачку.

Маці хапае мяне за руку.

Ноч ранній вясны.

Паводка даходзіць бадай да нашай хаты. Удзень я тут будаваў млынок з трэсак, чаўночкі з яловай кары пускаў.

Цяпер з усіх бакоў, нібы паводка, даплываюць да майго слыху песні. Я пытаюся ў маткі:

— Хто спявае?

— Валачобнікі.

Я не разумею гэтага слова, але больш не распытваю. Маці, стомленая за дзені, адразу засыпае. Засыпаю і я. Мне сніцца, што я стаю на самай вышыні Ануфрэевага аязрова, а знізу глядзяць на мяне спалоханыя Ясь і яго жонка Агата і крычаць на ўвесь голас:

— Ён упадзе! Ён упадзе!

Я прасыпаюся. За акном гучна спяваюць:

Добры вечар, пане ягамосце,  
Прышлі валачобнічкі да Лэйзара ў госці  
Выходзь-жа, суседзе, на шырокі двор!  
На дварэ стаіць залаты шацёр.  
У шацёры свеціць веснавое сонца,  
Месяц паглядае ў яркае аконца.  
А у тым шацёры скачуць дробны зоркі,  
Між сабой вядуць гутаркі-гаворкі.  
Залаты шацёр—гэта ваша хата.  
Хай-жа у ёй будзе сыта і багата.  
А наш князь, наш Лэйзар—веснавое сонца.  
Княгіня Лэйзароўна—месяц у ваконцы.  
Дзеткі-князяняткі—дробненькія зоркі—  
Між сабой вядуць гутаркі-гаворкі.  
Куй, наш князе, золата ў кузні малаткамі,  
Нас частуй, княгінечка, мёдам, пірагамі!  
Дайце залатавачкі, князяняткі-дзеткі!  
Вам за гэта шчасцейка, вясёлыя леткі!

Кожны радок беларускай серэнады пераплітаецца з прыпевам «Зялёны явар, дубрава!»

Мы з маткай хутка апранаемся. Выносім на двор пачастункі і гроши. Тоё самае робяць мой дзед і бабуля. Валачобнікі ўходзяць.

На дварэ цёмна і вільготна. Я пытаюся ў дзеда:

— Дзе залаты шацёр?

— Залаты шацёр толькі ў песнях бывае,—адказвае дзед.

Я зноў пытаюся ў дзеда:

— Ты князь?

— У песнях я князь. Мой герб медная конаўка,—мартуе дзед.

Песня мяне растривожыла, узбаламуціла. «Усё прыгожае і цікаве толькі ў песнях бывае»,—думаю я і пачынаю паўтараць нядаўна прапетую песню.

Зімовая ночь,

Каля нашай хаты намяло гурбу снегу да самай страхі. Дзеду гэта падабаецца. Ён кажа, што цяплей будзе спаць.

У нас начуе незнамы чалавек. Гутарлівы, далікатны, чисты. Як прышоў, адразу зняў з плеч рамнёвую сумку, палажыў у куце на падлозе, кажух на цвік ля дзвярэй павесіў, памыўся, прычасаўся, павячэраў, дастаў кніжку з кішэні і чытае. Ён—зліўшчык калош. Але ў нашай хаце, на жаль, ніхто калош не мае.

Чалавек вядзе доўгую гутарку з дзедам. Дзед палочаецца і дзвівіцца:

— Як гэта бога няма?! Як гэта вы цара скінече?! Я не ведаю Францыі. Я не чуў, што такое рэвалюцыя. Вы лепш аб гэтым больш нікому не гаварыце... Мне вас шкода. Вы-ж добры чалавек, хаця і ў бога не веруеце... Бяда можа здарыцца з вами, калі хто пачне такія гутаркі.

Чалавек спявае ціха нейкую песню, потым садзіць мяне к сабе на калені і апавядае цікавую гісторыю.

Апрыкрыла чалавеку хадзіць пехатой: ногі забалелі, мазалі на пальцах нацёр, ды хадзіць самому па вялікіх прасторах зямлі вельмі марудная справа. Што-ж зрабіў чалавек? Ён вельмі разумную справу ўчыніў! Ён звіў доўгую моцную вяроўку, на адным яе канцы зрабіў пятлю і закінуў дзікаму жарабцу на галаву. Злавіў каня, накарміў аўсом ды ўскочыў на яго спіну—насі! Конь спачатку не хацеў насіць чалавека на сваёй спіне, іржаў, брыкаўся, наравіўся, дубам становіўся. Але чалавек закілзаў яго ў жалезныя цуглі, даў некалькі разоў бізуном—і конь спакарыўся. А што-ж яму было рабіць? Ён-жа быў у няволі ў чалавека.

Прывык ён служыць чалавеку. Чалавек змайстраваў воз, калёсы ды запрог каня. Аднак і гэткая язда не зусім зручная—то дождж, то мароз і завея, то конь слабее. Ды не кожны чалавек мае каня. Багаты пан на шасцёры катаеца, а бедны мерае сваёй парай зямлю і аб кіёк абапіраецца. А чалавеку хацелася шпарка перабірацца з горада ў горад, з вёскі ў вёску. Што-ж тут рабіць? Чалавек не індык. Ён умее шавяліць мазгамі.

І чалавек дадумаўся.

Склікаў ён тысячи людзей. А тысячи людзей о-го-го!—  
вялікую сілу маюць: усё зробяць, што толькі пажадаюць.  
Прышлі тысячи, дзесяткі тысяч людзей у густы лес, у чы-  
стае поле, на дзікае каменне—з сякерамі, піламі, лапатамі,  
ламамі—ды ўзяліся за вялікую працу.

Зазвінела, загрымела і зашумела навакол. Аж водгаласкі  
пайшлі. Сякера сячэ, піла пілюе, лапата капае, лом пад  
камень падлязае. Праца кіпіць—аж зямля дрыжыць. Народ  
горы ўзрывае, ямы засыпае, просекі ў пушчы прасякае і  
над рэчкамі масты будуе. І народ пракладвае дарогу на  
сотні і тысячи вёрст—гладкую, як ток, і роўную, як струну.  
Каб дарога была моцная, яе масцяць каменем. Зверху  
кладуць упоперак роўныя бярвенцы, а на бярвенцах сце-  
ляць парамі доўгія жалезныя палосы—ад горада да горада,  
ад сяла да сяла.

Пабудаваў народ хаты на калёсах, паставіў іх на жалез-  
ныя палосы. Выдумаў машину замест каня, замест тысячи  
тысяч коней. Прывязаў ланцугамі хату да хаты, а да ўсіх  
хат прыпрог машину. Пасадзіў на машину фурмана-  
машиніста, і зазвінёу, і свіснуў, і паймчаўся вялікі поезд.  
Едзе па жалезнай дарозе цэлая вуліца хат—дваццаць,  
сорак, пяцьдзесят. Хаты маляваныя, з прыгожымі вокнамі,  
з роўнымі комінамі. Людзі сабе па хатах ляжаць, сядзяць,  
стаяць—як хто хоча. Ходзяць сабе з хаты ў хату ў гості,  
песні співаюць, кніжкі чытаюць, ядуць, п'юць—як хто  
хоча. А тым часам вялікае, шматлюднае сяло на калёсах  
імчыцца наперад, наперад, удалъ, удалъ... насупраць бя-  
гуць лясы, вёскі, гарады. Так на вока здаецца. Бо шпарка  
ляціць сяло.

Машыніст пакруціць ручку—дым воблакам валіць, іскры  
лятуць, гудкі гудуць:

— Тру-ру-ру-у-у! Гу-гу-у-у!

А машина—пых-пых-пых! Пых-пых-пых!

А жалезныя калёсы па жалезных палосах грукочучы-  
стукочуць:

— Тра-та-та-та-та! Тра-та-та-та-та!

І якую толькі песню заспіваеш—поезд будзе ёй такт  
адбіваць, як той барабан. Людзі спакойна кладуцца спаць  
у Мінску, а прасыпаюцца ў Маскве. Прыехалі! Вось як,  
малы шпунт!

— Не можа быць!—кажу.—Хіба чарапік так можа зра-  
біць...

— Народ усё можа зрабіць!—запэўнівае мяне незнёмы  
чалавек.

— Каб цэлае сяло імчалася сотні і тысячи вёрст? Не  
веру! Не веру! Не веру! Навошта мяне абманваць?

Чалавек смяеца.

— Не верыш, малы шпунт?

— Не! Не! Не!

Тады ён дастае з рамнёвай сумкі кніжку і паказвае мне ў ёй намаляваны поезд.

Бачу—прауда! Шмат хат на калёсах. Бачу чыгунку з рэйкамі. З майго горла вырываецца крык вялікага здзіўлення.—А-яй-яй!

— Цяпер верыш?

Я хвіліну думаю.

— І цяпер не веру...

— Ты-ж сам бачыш!

— Гэта нехта так сабе намаляваў.

Чалавек аглядзе мяне з галавы да ног.

— Ну, і шпу-у-унт!

### Караваны

Праз Пасадзец праходзі стары тракт на Мінск. Гэта надавала маленъкаму мястечку вялікае ажыўленне. Дзень-у-дзень празджалі і спыняліся ў пасадзецкіх корчмах дзесяткі фурманак. З самых аддаленых мястечак Віленшчыны ездзілі ў Мінск караваны з ільном, збожжам, скурай, мясам, маслам, шчэццю, мёдам, пянькой, пушнінай, птушкай, яйкамі ды іншымі сельскагаспадарчымі прадуктамі. З Мінска вазілі для крамнікаў дзесяткаў мястечак мануфактуру, галантарэю, бакалею, скабяня ды іншыя тавары.

Перавозкай тавару займаліся патомственая ад дзядоў і прадзядоў балаголы. Яны называліся «камісіянерамі». Гэта былі людзі-асілкі, абвертраныя сцюжай і апаленыя спёкай. Усе, нібы на падбор, высокарослыя, барадатыя, у доўгіх бобрыковых балахонах з капюшонамі, падпярэзаныя шырокімі рамнёвымі паясамі. Ад камісіяnerаў пахла дзёгцем, гарэлкай, конским потам і лесам. Па дарозе яны скуплівалі тавар у пасадзецкай ваколіцы. Пасадзецкія яўрэі і навакольныя сяляне прывозілі і прыносілі ў корчмы камісіянерам свае тавары.

Па дарозе ў Мінск і з Мінска камісіянеры бралі пасажыраў, або—як яны самі называлі—седакоў. Іншых шляхоў зносян на Мінск не было.

Пасажыры былі разнастайныя: крамнікі і крамнічы, прарапеднікі, настаўнікі, студэнты, гімназісты, музыкі, дробныя чыноўнікі, рабіны, прадаўшчыкі ікон і крыжыкаў, прадаўшчыкі бібліі і яўрэйскіх багамолляў, папы, ксяндзы, агенты па страхаванию жыцця, па страхаванию ад пажараў, рамеснікі, ювеліры, фокуснікі і шмат-шмат іншых.

Пасажыры плацілі камісіянерам даволі танна, але больш

хадзілі пехатою, чымся сядзелі на фурах, што былі за-  
ўсёды даверху напакаваны таварам. Сядзець на возе да-  
звалялася «седакам» толькі па гладкай дарозе, або з гары.  
Па кепской дарозе пасажыры злязалі з фур. А хто сам аб  
гэтым не здагадваўся, таго камісіянер прасіў. А хто дабром  
не слухаўся, таго зганяла з фуры пуга-драцянка. Калі коні  
выбіваліся з сіл, пасажыры падпіхвалі вазы. Хто адмаў-  
ляўся—камісіянер скідваў з воза яго рэчы.

Камісіянер быў строгім капітанам свайго чатырохкалёс-  
нага карабля і поўным уладаром над пасажырамі. Яны  
рабіліся яго нявольнікамі.

У Пасадцы былі дзве карчмы. Адна з іх вялікая—са  
стадолай на дваццаць падарожніцкіх фур. Пры карчме была  
крама і шынок, у які гарэлку прывозілі бочкамі з недалё-  
кага панскага бровара. Часта прыезджалі акцызнікі, пра-  
вяралі градусы гарэлкі і бралі ў карчмара хабар.

У карчму хадзілі mestачковыя даведвацца ў камісіяне-  
раў і пасажыраў аб tym, што дзеецца на свеце. Газет  
ніхто не чытаў.

Такія корчмы-станцыі мінскі тракт меў бадай праз кож-  
ную дзесяць кілометраў. Па гэтых корчмах камісіянерскія  
караваны спыняліся нанач. Тут п'янствавала навакольнае  
сялянства. Тут аддавалі за гарэлку апошні пуд збожжа,  
апошні кажух. Тут ачумелыя п'яніцы біліся каламі, аbnі-  
маліся, цалаваліся ды зноў пілі і зноў біліся... Ля карчмы  
заўсёды бывала «весела»—галоўны тэатр, галоўнае відо-  
вішча ваколіцы.

Абапал тракта шумелі векавыя бары. Па начах ездзіць  
з дарагімі таварамі ды з кайстрамі, напакаванымі «каця-  
рынамі» (сторублёвымі асігнацыямі), было небяспечна.  
Рэдка калі ездзілі ўночы. Славіліся тут даўней, пры пан-  
шчыне, малойцы разбойніка Ціхана, гарачая хэўра канап-  
крада Шлемкі ды розныя іншыя. Такія аматары бывалі  
і пазней. На камісіянеру адбываліся часам напады і сярод  
белага дня. Таму яны ездзілі караванамі-абозамі. Камісія-  
неры мелі пры сабе сякеры, чачоткавыя даўбежкі, пісталеты.  
На іх нападалі вельмі рэдка.

Нікога і нічога камісіянеры ў дарозе не баяліся і не  
паважалі, апрача адной асобы, якой яны, між іншым, ніколі  
не бачылі ў твар. Асоба гэта была жаночага роду, вельмі  
ганарыстая і паважная. У камісіянеру яна была накшталт  
царыцы. Кожны тыдзень яны сустракалі яе на вялізным  
тракце з малітвамі і паклонамі. Яна затрымлівала караваны  
на цэлія суткі і збрала даніну з фурманоў і пасажыраў.

Гэта царыца звалася Шабас—субота. Калі ў пятніцу  
пасля заходу сонца субота надыходзіла сярод лесу, кара-  
ван спыняўся тут-жа на цэлія суткі. Набожныя жанчыны

пасажыркі прымациўвалі да галін дрэў і да каменняў шабасовыя свечкі і маліліся перад імі невідочнай царыцы Шабас. Людзі тады моцна прытрымліваліся рэлігійных забабонаў.

Звычайна шабасавалі па корчмах. Часта ў пасадзеckіх корчмах шабасавала шмат падарожнікаў, сярод якіх бывалі і неяўрэі: папы, чыноўнікі, студэнты. Царыца Шабас трymала іх у няволі цэлья суткі.

Пасадзец тады выглядаў вакзалам: шумна, весела, шматлюдна.

Апрача камісіяnerаў праезджалі і праходзілі праз Пасадзец розныя людзі: дзехцяры, анучнікі, мануфактур-шчыкі на фурманках, карабейнікі-пешаходы, агенты па продажу кос і сярпоў, агенты па распаўсюджванню швейных машын, кніганошы, катарыншчыкі, дратаўшчыкі гаршчкоў, бляхары, краўцы, шкляры.

### *Наша хата*

Бадай адзінай беззямельнай у мястэчку была наша сям'я. Дзед арандаваў старую сялянскую хатку з гародам для бульбы. Хатка стаяла на самым канцы мястэчка на ніzkім месцы. Акенцы хаткі, з залатанымі лучынамі шыбамі, улезлі ў самую зямлю. Дзед і бабуля жылі ў галоўнай хаце, мае бацькі—у сенцах: у маленькой каморцы з акенцам на гарод. У гэтай цеснай каморцы змяшчаліся толькі два ложкі для спання і невялічная печка-ляжанка. Днём мы знаходзіліся ў вялікім дзедавым пакоі. Абстаноўка была самая звычайная: вялікая печ з широкім тапчаном насупроць, стол з доўгімі лавамі. Шафа падзяліла дзедаў пакой на дзве паловы. За шафай была дзедава спальня, дзе стаялі два драўляныя ложкі і камод.

На камодзе красаваліся масенджковыя падсвечнікі, медныя ярка-пашараваны самавар і стаялі прыпёртыя да сцяны алавяныя з замыславатымі ўзорамі талеркі. Пасярэдзіне пакоя вісеў на жалезным круку, прымакаваным да бэлькі, бронзавы сямісвечнік. Ён выглядаў у гэтай хаце багатым госцем на вяселлі ў бедных сваякоў.

На неатынкаваных сценах, з'едзеных шашалем у розныя ўзоры, нагадваючыя кітайскія пісьмёны, не было ніякіх карцін, апрача мідраха, што азначае ўсход сонца. Мідрах, у раме пад шклом, вісеў на ўсходній старане. Тры разы на дзень дзед маліўся перад мідрахам, на якім быў намалёваны горад з небывалымі рознакаляровымі казачнымі дамамі з вежамі, з руінамі замка. Пад горадам было надрукавана на стара-яўрэйскай мове: «Ніколі цябе не забуду, Іерусалім». Над горадам віселі ў паветры два крылатыя

ільвы. У пярэдніх лапах яны трymалі маісеевы скрыжалі, на якіх залатымі літарамі былі напісаны дзесяць запаведзей.

Падлога хаткі была няроўная. Яе заўсёды з'ядаў грыб. Часта мнялі падлогу, але гэта мала дапамагала. Яна згнівала за адзін год.

Да хаткі было прыбудавана трысценне для каровы, каня і для сена. Хатка знаходзілася на метраў дваццаць ад тракта, але не была адгароджана. На другім баку тракта стаяла дзедава кузня.

На палянцы каля хаты ўлетку буяла крапіва ў рост чалавека. Рос палын, лопух, некалькі кусткоў маліны. Былі тут свінія яблычкі, заяч'е шчаўе, адуванчыкі, рамашкі, кураслеп, незабудкі, а пад высокай старой вярбай разраслася пышная сям'я муҳамораў. Розныя «божыя кароўкі», жучкі, матылькі, вусені жылі і множыліся на гэтым кавалку зямлі. Гэты невялікі куток ператварыўся ў маёй дэіцячай фантазіі ў казачны лес з незвычайнімі істотамі.

Тут-ж а пад вярбою бруілася крыніца, у якой стаяла бочка без дна. Ваду даставалі з крыніцы, нібы з цэбра, меднай конаўкай або вядром. Вада заўсёды пералівалася праз край бочки і ў мяккім грунце вырыла вузенькі, як луцинка, ручаёк. Ён ніколі не высыхаў і з журчаннем пераліваўся з каменьчыка на каменьчык. Працэджваючыся праз дарожны пясок, ручаёк са звонам уліваўся ў вузенькую ракулку. Сярэбранным ланцужком ракулка злучала два аэёрцы, што знаходзіліся па абодвух баках мястэчка. Пры кожным возеры быў невялікі запылены мукой млынок.

Кавалак зямлі ля дзедавай хаты быў маім. Тут я раскідаў крошкі хлеба, на якія зляталіся птушкі з вярбы. Тут я будаваў будачкі-палаткі, у якіх ляжаў з хлапчукамі-равеснікамі ў гарачыя дні.

Адно-адзінае гора я тады перажываў. У кожную нядзелю на маёй абетаванай зямлі збираліся п'яныя з карчмы. Яны тут адпачывалі, а часам начавалі на мяккай траве. Некаторыя з іх, лежачы ля крыніцы, апускалі головы ў халодную, як лёд, ваду і пілі. Назаўтра дзед кожны раз чысціў крыніцу.

На кроакаў трыста ад хаткі быў густы лісцяны лес. Грыбы, ягады, арэхі—рукой падаць. За некалькі хвілін маці набірала грыбоў на абед.

Сям'я наша была дружная і працавітая. Дзед быў рамеснікам-меднікам. Заўсёды звінеў аб кавадла дзедаў малаток. Бацька вазіў купецкі лес на рум. Віленскія і мінскія лесапрамыслоўцы знішчалі тутэйшыя пушчы дзесяткамі год і сплаўлялі лясны тавар праз Вільні і Коўна ў Прусію. Рэдка калі бацька бываў дома.

Маці была каптурніцай—шила каптуры для старых сялянок вакольных вёсак. Бабуля тупалася вечна ля печы. Адзіным гультаём у хаце быў я—старшы сын у бацькоў і старшы ўнук у дзеда і бабулі. Усе яны адносіліся да мяне пяшчотна. Рэдка калі я чую дома сваркі. Затое навакол хаты ў кожную нядзелю брыдкімі словамі лаяліся п'яныя. П'яны Анупрэй, у каго дзед арандаваў хату, гнаўся за сваёй жонкай. Яна ўцякала ад яго ў кузню да дзеда з крыкам:

— Лэйзарка, ратуй!..

Анупрэй шанаваў майго дзеда і нават п'яны слухаўся яго. Дзеду прыходзілася мірыць сваіх «паноў» даволі часта.

### Абход мястэчка

Цацак мне не куплялі. Але кожны мой дзень быў і без іх перапоўнены. У мяне быў равеснік—хлопчык Фоля, сын аднаго суседа-земляроба. Шустры чорнавокі Фоля прыбягаў кожную летнюю раніцу ка мне, і мы рабілі абход мястэчка.

Па суседскіх хатах мы адчувалі сябе, як дома. Перш-наперш мы хадзілі ў корчмы глядзець новых людзей: пасажыраў, што праезджалі з камісіянерамі. Глядзець новых людзей была адной з маіх асалод. З цікаўнасцю я пазіраў на новыя твары, на разнастайныя шапкі, капелюшы і вопратку. Я прагна прыслухаўваўся да гутарак, да незразумелых мне слоў. Нават новыя галасы мяне цікавілі. Часам хто-небудзь з іх заспывае незнамую мне песню. А то аднаго разу адзін у капелюшы і манішцы зняў з фуры веласіпед, сеў на ім верхам і давай катаца па дарозе. За ім бегла гурма дзяцей і крыкамі без слоў выказвала сваё шчырае захапленне дзівоснай машины, што сама едзе...

Мы з Фолем спыняліся ля адчыненага акна шаўца Ісрээля. Ён заўсёды тримаў поўны рот драўляных цвічкоў, якія па аднаму хутка ўбіваў малатком у падмётку.

— А, тэта вы!—гаварыў шавец, і цвічкі з губ рассыпаліся яму па чорнай барадзе.

— Гэта мы...

— Вы не так сабе прышлі?

— Не так сабе...

— Раменчыкі?

— Раменчыкі...

Ісрээль даваў нам пару тоненых рамнёвых шнуркоў. Пры гэтым пытаўся:

— І ўсё?

— І ўсё...

Мы памыкаліся ісці. Ён нас затрымліваў:

- Пачакайце, дабрадзе!
- Чакаем...
- Чаму не падзякавалі?
- Дзякуем...
- Як прыдзеце заўтра, скажыце «дзень добры!»
- Дзень добры!

І мы ўцякалі. Бо такі дыялаг мог-бы зацягнуцца на доўга, а нам часу няма. Знаходзім кіёчкі і майструем сабе пугі. Узброеныя пугамі, бяжым да столяра Янкі. Рыжавусы Янка—чалавек, які ўсё ўмее рабіць: і вокны, і шафы, і ўслончыкі, і малатарні і ўсё-усё. Ля яго варштата вельмі шмат стружак. Яны доўгія, як пасы; белыя, як снег; гладкія, як шоўк.

Мы з Фолем разам з хлопчыкамі столяра ляжым на стружках, як на сене. Стружкі прыемна шурхаюць і прыемна пахнуць. Мы робім са стружак розныя рэчы: гармонікі, хаткі, чаўначкі, коўшыкі.

Рыжавусы Янка яшчэ і парыкмахер. За пяць капеек ён стрыжэ і голіць. Мы, дзецы, шануем яго галоўным чынам за тое, што ён умее пачыняць гадзіннікі. Калі выпадкова трапляем да яго ў такі щаслівы час, калі ён разбірае на кавалачкі кішэннікавы гадзіннік, наша дзіцячая дапытлівасць задаволена. Мы хмялеем ад прыемнасці. Ён нас, дзяцей, да самага стала не падпускае. Нашы вочы вострыя. Добра бачым і здалёк. Глядзім і дзівімся.

Янка трymае на правым воку чорны келішачак са шкляным дном і поркаецца тоненъкім абцужкамі ў калёсіках. Адшрубоўвае і зашрубоўвае. Работа такая далікатная, ажно страх бярэ нас—малых. Каб хаця дзядзька Янка не згубіў маленъкага, як макава зерне, шрубочка.

Мы пацеем ад напруженага назірання. Урэшце прыгожы бліскучы гадзіннік складзены, зашрубаваны, накручаны маленъкім ключыкам. Гадзіннік пачынае стукатаць, як жывое чалавече сэрца:

— Цік-цик... цік-цик...

Якраз цвyrкунок! Вочы маіх таварышоў гарашь ад захаплення. У мене стрымліваецца дыханне. Я падстаўлю вуха да гадзінніка. Гадзіннік мне кажа на сваёй далікатнай мове:

— Цік-цик... цік-цик...

Я выціраю ўспацелы ад хвалявання лоб. Янка закручвае ўгору кончыкі рыжых вусоў, глядзіць на нас ды задаволена ўсміхаецца.

Мы ўжо за тры хаты ад рыжавусага Янкі, а мене ўсё яшчэ здаецца, што чую, як гаворыць гадзіннік на дзівоснай мове тоненъкіх, як вадаскі, пружыначак:

— Цік-цік... цік-цік...

Гурт дзяцей павялічаецца. Мы накіроўваемся да каваля Гірша-Меера. Ён высокі, моцны, з рэдкай казлінай бародкай. Заўсёды ля яго кузні шмат народу: падкоўваюць коней, куюць нарогі, нацягваюць шыны на калёсы. З торна сыплюцца снапы залатых іскраў.

Людзі жартуюць, смяюцца. Я паглядаю, як Гірша-Меер нацягвае шыны на калёсы і пачынаю фантазіраваць:

... А калі-б такія-ж калёсы былі ў гадзінніка! Гадзіннік быў-бы вялікі, нібы хата, і грукатай-бы так моцна, што можна было-б аглохнуць. А гэты гадзіннік трymаў-бы ў камізэлькавай кішэні велікан ростам да воблакаў. А я ўскрабаўся-б велікану, нібы мурашка, на галаву і глядзеў-бы, што робіцца вакол. Пэўна, відаць было-б з аднаго канца свету ў другі канец...

У нашай ваколіцы Гірша-Меер лічыцца асілкам. Ён вельмі моцны і любіць дужыцца. Німа ніводнага чалавека ў ваколіцы, якога-б каваль не здужаў. Аднак, Гірша-Меер мне не зусім падабаецца. Гэта з таго часу, калі я ў яго кузні наступіў босай нагой на гарачы кавалак жалеза.

Пасля таго выпадку я да яго не хаджу. Я хаджу толькі да яго галагуцкага пеўня, які славіцца на ўсю ваколіцу. Вялікі—з мяне, пяцігадовага хлапца. А прыгожы ён, прыгожы... Грэбень—чырвоны аксаміт. Дзюба—сіняя сталь. Пер'е агнём палае. Хвост—залаты поўмесяц. Ногі калматыя, магутныя, з доўгімі, вострымі, як шылы, кіпцюрамі. Калі ён ступае па падлозе, здаецца, што гэта ходзіць чалавек у цяжкіх ботах, такт адбівае, як мікалаеўскі салдат Мікіта. А як ускочыць на плот і горда залапоча крыллямі ды закукарэкуе,—з яго магутнага горла выходзяць такія грымотныя гукі, аж мае сябры жмураць вочы. У дванаццаць гадзін ночы і пад раніцу ён будзіць усіх mestachkovых. Ён лепш за гадзіннік—ніколі не псуеца і вельмі акуратны. Я мару аб tym, што гэты галагуцкі певень навучыцца лятаць, як арол. Я тады буду сядзець на ім верхам ды ім-цацца высока-высока...

Ад пеўня Гірша-Меера mestachkoўцы маюць нямала згрызот. Усіх пеўняў забівае гэты гарэзны разбойнік. Ён магутны, як яго гаспадар. Певень—гордасць і ўцеха каваля. А калі mestachkovыя гаспадыні прыходзяць да каваля сваицца за сваіх пакрыўджаных пеўнікаў, Гірша-Меер кажа:

— Затое мой галагуцкі малайчына каршуноў адганяе ад ваших курэй.

За забітых пеўняў Гірша-Меер выплачваў гаспадыням грашмі або нажамі свайго вырабу. А яго певень збіраў у адну вясёлую грамаду ўсіх удоў-курэй мястэчка. Аднаго разу, калі каршун напаў на маленьких куранятак, галагуцкі

певень кавала забіў каршуна, з якога стары паляйнічы Вышамірскі зрабіў чучала і павесіў у сваім садзе на дрэве.

Жыццё галагуцкага пеўня скончылася раптоўна і трагічна. Жонка Гірша-Меера забіла яго малатком. Каб Гірша-Меер бачыў, не дазволіў-бы. Каваль нічога аб гэтым не ведаў. Ён ляжаў на ложку хворы, у вялікай гарачцы. Певень выпадкова наступіў яму вострымі кіпцюрамі на босую нагу і моцна параніў. Гірша-Меер памёр ад заражэння крыві. Ён так любіў пеўня, што перад смерцю хацеў на яго паглядзець...

Неспадзянавана загінулі два асілкі ваколіцы—певень і каваль.

Мы—грамадка дзяцей—абыходзім хату татарына Мухлі, які вырабляе аўчыны. Тут нядобра пахне. У гарачы летні дзень выпраўляемся на цагельню. Мы з Фолем часта разбілі там з гліны пячуркі, ляпілі хаткі, гаршчкі, каровак, пеўнічкаў. Цагельня знаходзіцца за гумном і вялікім садам урадніка Ясінскага.

Мала таго, што ўраднік абірае ваколіцу, дык яшчэ ўздумаяў цэглу прадаваць. Выраб цэглы бадай нічога яму не каштуе. На яго заўсёды працавалі дарэмна дзесяткі «штрафных» людзей: аралі яго поле, касілі яго лугі, насадзілі яму вялікі сад, збудавалі яму хлявы, свіран, а цяпер робяць яму цэглу. Гэта былі розныя нядоімшчыкі або такія, чыя жывёла пападала на чужое поле, або калі два п'яніцы ў нядзелю паб'юцца. Усе яны плацілі штраф не пацярпеўшаму, а ўрадніку. На яго працавалі і дробныя зладзеі. Хто ў каго з поля сноп жыта ўкрадзе—працуе ў урадніка, курыцу сцягнє ў суседа—адпраўвае ў урадніка.

Такія людзі працавалі і на яго цагельні. Ля цагельні шмат народу. Ажыўлененія гутаркі. Смех. Мы з Фолем падыходзім бліжэй. У чым справа?

Пад вялізной нізкай страхою акуратна складзена шмат цэглы. Унізе з гэтай-же цэглы была зроблена вялізная печ, якая палілася ўжо некалькі дзён. Уся цэгла ужо была вельмі напалена. Дровы падкладвала Марта—бедная ўдава з «штрафных», якая ўжо цэлы тыдзень працавала на ўрадніцкай цагельні.

Марта з двума малымі дзецьмі жыла на выгане ў старай хатцы. Яе муж, паляйнічы, загінуў ад кулі другога паляйнічага пры паляванні на мядзведзя. Удава хадзіла на падзённую работу, мыла бялізну ў карчмары і крамнікаў, даіла ў іх кароў і насіла ваду.

У ўрадніка Ясінскага прапала на выгане малое парасё. Ураднік западозрыў, што парасё ўкрала Марта. Довад быў адзін: Марта самая бедная ў мястэчку і не мае чаго есці... Ураднік біў яе бізуном. Марта не прызнавалася. Сцяла зубы

і маўчала. Нават ні разу ад болю не крыкнула. Гэта яшчэ больш угнявіла ўрадніка. Ён прымусіў Марту працаваць дзесяць дзён на сваёй цагельні: «за парасё».

Калі мы, дзееці, прыбеглі на цагельню, ураднік любаваўся напаленай цэглай. Ён пакруціў сівяя вусы. Яго вочы дзіка бліснулі. Ён зірнуў на сялян і весела абвясціў:

— Хто пройдзе босы па цэглах, таму дам рубля!

Пачуліся галасы:

— Мы не прывыклі да лёгкага хлеба.

— Мне яшчэ рана ў пекла.

— Твая цэгla, сам пяткі грэй.

— Такіх аматараў у нас няма.

— І за дзесяць рублёў не хачу.

Ураднік кпліва паглядзеў на людзей, дастаў з кішэні срэбранны рубель і давай падкідваць яго на далоні.

— Вось гэты рубель дам, хто хоча?

— А рубель не фальшывы?

— Не жартуй!—раззлаваўся ўраднік.—Ну, хто хоча?

— Я!—крыкнула ўдава Марта.

— Ты?!—здзвіўся ўраднік.

— Кінь, Марта, кватіца на такія рублі!—крыкнуў хтосьці з сялян.

— Пайду!—сказала Марта.

Ураднік пажартаваў:

— Ідуць у танцы абадранцы! І ні разу не крыкнеш ад болю?

— Прывыкла я да болю. Пан ураднік ведае...

Ураднік строга на яе зірнуў.

— Добра!—сказаў ён.—Калі хоць раз застогнеш ад болю, не дам ні капейкі.

— Не застогнү...

Ізноў пачуліся галасы:

— І я дам грыўню!

— І я прыкіну залатоўку!

— Няхай будзе і мая саракоўка!

— І мой мужычок—бедны-медны пятачок!

Людзі рагаталі. Даставалі серабро. Загарэліся вочы. Пачаліся спрэчкі: «Крыкне Марта ад болю ці не?»

Паставілі яшчэ адну ўмову:

«Марта павінна ісці павольным крокам, не спышаўчыся...»

Гераіня дня стаяла спакойная, толькі праз меру часта церабіла пальцамі свае зрэбныя лахманы. Худая, сінявокая, чорнавалосая ўдава пазірала на свае ногі ды крывіла губы ва ўсмешку. Яе ногі бадай да кален былі пакрыты засохлай гразёй. Яны былі патрэсканы. Падашва ног была тоўстая. Відаць Марта спадзявалася на засохлую гразь на нагах.

— Ну, Марта!—сказаў ураднік.—Пара...  
Зноў пачуліся галасы.

— Не лезь, Марта!

— Аддам табе свой пятак і так.

— Яна-ж гэта для сіротак бедных...

— Ногі скалечыш—не лезь!

Ураднік зазлаваўся:

— Не бунтуйце бабу!

Удава перахрысцілася кастлявай рукой і ўскочыла на гарачыя цэглы. Адлегласць у дзесяць пякельных кроکаў была перад ёю. У яе вачах мільгнуў спалох. Яна сціснула зубы, пабліднела і пайшла на пятках. Пад нагамі ледзь дымілася... Людзі прытайлі дыханне. Кожная секунда здавалася гадзінаю. Марта закусіла губу вострымі белымі зубамі. Яе вочы расшырыліся. З іх цяклі слёзы.

Ураднік сказаў паважна:

— Мерным крокам!

Яна ступала цяпер на пальцах. З ног сачылася кроў. Са зблелага ілба цурком ліўся пот. З яе лахманоў клубілася пара. Вочы Марты зрабіліся круглыя і страшныя. Яна да крыўі пракусала ніжнюю губу, каб не кричаць... Але па яе вачах відаць было, што ўсё нутро яе кричала... Мы, хлапчукі, задрыжэлі.

— Звар'яцела Марта...—шапталіся людзі.

Ураднік моўкі тапоршчыў вусы.

Марта прайшла агнёвую дзесяць крокаў. Саскочыла. Усунула ногі ў вільготную гліну і так жаласліва застагнала, што мы, хлапчукі, заплакалі.

Людзі палажылі перад Мартай прайграныя імі гроши.

Ураднік кінуў ёй срэбранны рубель і сказаў:

— Малайчына! На! Вось дзе чэсна зарабіла! Два пуды жыта купіш за мой рубель. А за тое серабро—сала здавудзеш.

Гроши ляжалі ў траве. Марта на іх і не зірнула. Яе вочы былі заплюшчаны. Па худых шчаках цяклі слёзы, змешаныя з потам. Яна працягла войкала і стагнала. Яе стогны нагадвалі гуд жорнаў. Зубамі яна выбівала дроб.

Людзі засароміліся і пайшли, як нешта ўкраўшы. Ураднік соваў ёй у рукі серабро. Гроши выпадалі з яе змярцевлай далоні. Усё цела яе ўздрыгвала. Марта выла гласна, без слоў.

Мы, хлапчукі, заходзіліся ад усхліпвання.

— Вон адгэтуль! Прэч!—крыкнуў на нас ураднік.—Каб тут вашай ногі не было! Чэрці!!

Мы ўцяклі.

І цяпер, як успомню гэты выпадак, мяне прабірае дрыж. Аж два месяцы ўдава Марта лячыла ногі. Затое яна ку-

піла на зацірку два пуды жыта і пару фунтаў сала для галодных дзяцей...

У кожную нядзелю мы з Фолем стаялі ў вялікай карчме сярод натоўпу і глядзелі, як гуляюць людзі, як п'юць і танцуюць. Мы з цікавасцю слухалі гарманістай і спевакоў.

У карчме вызначаліся трох чалавекі. Яны гаварылі вершы, прыдуманыя імі.

Адзін з іх—мельнік Барткевіч. Чалавек чорны, як цыган, гадоў пад пяцьдзесят, у белай ад муکі шапцы. Ён складваў смехатлівыя вершы аб панах і шляхце. Апавядаў у рыфму аб tym, як на tym свеце мужыкі кідаюць паноў у катлы са смалою і падсмажваюць.

Слухачы рагаталі.

Другі—кравец Юзік—спяваў пад гармонік жартаўлівыя частушки, якія тут-жа прыдумляў.

Трэці—селянін Гейне—складваў жаласлівыя песні аб каніні, аб сірочай долі. Ад яго вершаў дзяўчата становіліся сумнымі, жанчыны плакалі.

Хлопцы і дзяўчата падхоплівалі вершы непісьменных песняроў і расп'ясяджвалі іх вусна па ўсёй ваколіцы. Усе частавалі паэтаў гарэлкай. Кожны з іх меў сярод сялян сваіх прыхільнікаў.

Мельнік Барткевіч аднаго разу прыдумаў такую байку.

Звяры і птушкі пашкадавалі гаротных мужычкоў. Уздумалі яны павесяліць народ, наладзіць для яго вясёлу камедзь. Камісіянеры прывезлі ім з Мінска фарбу, каплюшыкі, пансскую вопратку, залатыя дрындышкі, парыкі, вусы—і ўсё, што трэба. Воўк апрануўся пад пана Чапкоўскага. Дзікі кабан зрабіўся панам Багдановічам. Мядзведзіха—паніяй Чапкоўскай. Ласіха—паніяй Багдановічыхай. Буслы адзеліся панічамі. Сарокі—паненкамі. Лісіца насунула ксяндзоўскую спадніцу. Сабакі зрабіліся панскімі ціунамі і аканомамі. Звяры і птушкі размалявалі сабе морды акурат, як у паноў. Нанялі дудара, скрыпача, гарманіста і цымбаліста, і пайшоў кіятар па вёсках народ весяліць.

Спачатку людзі палохаліся, кланяліся нізка, не падыходзілі блізка. Потым прывыклі. Лясныя скамарохі падрабілі панская галасы і гаварылі мужычкам:

— Паны прышлі вас весяліць, да сябе ў маёткі прасіць, панскае дабро дзяліць. Спіны ў паноў свярбяць, дык трэба іх дубцамі і каламі ратаваць.

Музыкі зайграі, а камедыянты танцевалі. Народ спачатку здзівіўся панскім выбрыкам. Потым яму гэта спадабалася.

— Дык прыдзіце церабіць нас. Будзем вас чакаць у палацах. Вам-жа няма чаго нас баяцца: вас, мужыкоў, многа, а нас, паноў, мала.

І пайшлі мужыкі церабіць дубцамі і каламі спіны паноў Чапкоўскіх і Багдановічаў.

Пра гэту байку дачуўся пан Чапкоўскі. Ён запрасіў мельніка Барткевіча да сябе ў маёнтак і запрапанаваў яму службу палясоўшчыка. Абяцаў шмат грошай плаціць, каб Барткевіч больш языком не малациў.

— Дык пан хоча, каб я выганяў з лесу мужыкоў? Каб я штрафаваў нашых баб за грыбы і ягады? Пан хоча зрабіць мяне сваім псом? Пан хоча купіць мой востры язык? Няхай сабе пан Чапкоўскі будзе пры сваіх грашах, а я—пры сваіх байках. Гроши раз-два—і з'еў чалавек, а разумнае слова жыве цэлы век.

Сказаў, плюнуў і пайшоў.

Зазлаваны пан Чапкоўскі нацкаваў на яго лютых сабак. Сабакі пакусалі Барткевіча. А праз некалькі дзён усе сабакі пана Чапкоўскага былі атручаны. Пасля гэтага Барткевіч прыдумаў аб ім новую байку.

Яшчэ адно дзіва было ў нашай ваколіцы—старэйшы брат майго сябра Фолі—крамнік Іосія. Ніzkі і тоўсты чалавек гадоў трыццаці, лысы, з маленъкімі, мышынымі вочкамі, ён умеў перадражніваць усіх пасадзецкіх сабак і пеўняў. Ён падрабляў і чалавечыя галасы. Гэтымі фокусамі ён збіраў па нядзелях вакол сваёй крамы шмат народу. Ён вырабляў фокусы, а яго жонка Цыпа-Хава ў гэты час таргавала ў краме, як у кірмашовы дзень.

— Іосія кукарэкуй... Іосія, брашы!—камандавала Цыпа-Хава.

Ён кукарэкаў і брахаў. Народ сыпаў з карчмы ў Іоселеву краму. А калі гэта не памагала, Іосія даставаў сваю скрыпку.

— Іоселева скрыпка гаворыць, як чалавек,—дзівіліся дзяўчата.

Ён граў на сялянскіх вяселлях, на вечарынках у шляхты. Граў на любым інструменце, які пападаўся яму ў руکі: на гармоніку, на цымбалах, на жалейцы, на дудзе, на губным гармоніку, на карыне.

Возьме Іосія пілу ў руکі—яна грала. Возьме пустую бутэльку, дзымухне губамі—і бутэлька выдавала чароўную музыку. Возьме шклянкі, налье ў іх вады, дзе менш, дзе больш, праверыць гукі на шклянках; у якіх адбываць вады, у якіх прыбываць, пасля чаго пачынаў выступкаць па іх тоненъкім дубцом розныя мелодыі—адно захапленне. Возьме Іосія дзеля жарту пустую скрынку з крамы, нацягні на яе ніткі замест струн і давай перабіраць пальцамі—граў так, што адна любата слухаць.

Увесь ён быў насычаны музыкай. Мне тады здавалася,

што калі юся тупне нагой аб камень—і мёртвы камень зайграе... Да гандлю ён не гадзіўся. У жыцці ён быў грубы, недапечаны, ледзь пісьменны. А як толькі браўся за які-небудзь музычны інструмент, дык зачароўваў людзей.

Яго хітрая жонка камандавала ім, як малым хлапчуком. Яна выкарыстоўвала яго талент для прыцягвання людзей у краму.

Заўсёды пасля абходу суседзяў я вяртаўся дамоў галодны, галодны.

### Каптурніца

Маці сама шыла мне гарнітурчыкі. Бацьку і дзеду шыла штаны. Швейнай машыны не было. Ёй прыходзілася шыць рукамі. Галоўнай яе спецыяльнасцю былі каптуры. Яна майстравала каптуры для сялянак.

Аснову для каптуроў маці рабіла з простага палатна, верх—з разнастайных паркалёвых ласкуткоў. Аблімоўвала каптуры шоўкавымі істужкамі.

Зверху аздабляла каптуры дарожкамі з карунак. Ка-рункі тырчэлі рубам, і каптуры нагадвалі дзівосныя кветкі—ці то павялічаныя рачныя лілеі, ці то агромністыя адуванчыкі. Для колераў і ўзору фантазія каптурніцы мела пра-стор і разгон. На першы выгляд каптуры нібы рабіліся на адзін фасон. Але калі я добра прыглядаўся, дык не знахо-дзіў і двух адноўкавых. Кожны адрозніваўся чым-небудзь ад другога.

У гэтай сялянскай мадысткі не было люстэрка. Каб па-любавацца сваім творам, яна павінна была мець чую-не-будзь галаву. Галава знайшлася—мая. У працэсе работы маці прымервала каптуры на маёй галаве. Яна любавалася на каптур у анфас, у профіль і ззаду. Яна адыходзіла на некалькіх кроакаў, падыходзіла, заўважала неакуратнасці, знімала яго з маёй галавы, распорвала, зноў шывала, зноў насоўвала мне на галаву і зноў правярала на вока.

Старыя сялянкі хвалілі яе работу. Ківалі, прыцмоквалі губамі і дзвіліся:

— Не каптур, а кветка...

Мне апрыкрыла выконваць абавязак манекена. Але вы-зваліцца ад гэтага мне рэдка ўдавалася. Я цярпеў да тых часоў, пакуль мае равеснікі не началі мяне называць: «кап-турная галава». Мне прышлося спыніць штодзённы абход мястэчка, бо з-за кожнага вугла мне спявалі на розныя лады:

— Каптурная галава! Каптурная галава!

Я не ведаў, дзе схавацца ад сораму. Прышоўшы дамоў, я са злосці ўкраў пяток каптуроў, убіў перад матчыным

акном на гародзе некалькі кійкоў і павесіў на іх каптуры на ўсю ноч. Раніцой я разбудзіў матку і сказаў ёй:

— Глядзі ў акно, каптуры выраслі на гародзе!

Маці ахнула. Кінулася мяне біць.

— Гэта-ж украсці маглі ўночы!—сварылася яна.

— Мяне хлопцы дражняць каптурнай галавой!—пла-  
каў я.—Не хачу, каб ты адзявала каптуры на маю галаву!  
Не хачу!

— А есці хочаш?—гаварыла маці.—Як табе не со-  
рамна... Быў такі разумны хлапец, а во скепціўся...

— Я зноў пачну кашляць і траціць прытомнасць,—стра-  
шыў я.

Маці была ў роспачы. Я збунтаваўся не на жарт. Не ха-  
цеў прымерваць каптуроў. Уцякаў з дома. Але мне стала  
шкода гэтай гаротніцы, якая на некалькі дзён перад гада-  
вымі святамі або перад кірмашом сляпіла вочы цэлымі  
начамі—шыла каптуры, скліўшыся перад невялічкай лям-  
пачкай. Часта яе перамагаў сон. Яна засыпала і пальцы ка-  
лола іголкай.

— Што рабіць?—думаў я.

І вось каптуры на тычках на гародзе накіравалі мяне  
на трапную думку. Я пабег да столяра—да рыхавусага  
дзядзькі Янкі.

— Маці прасіла, каб вы зрабілі балванок для кап-  
туроў,—сказаў я.

— Што? Я не разумею.

— Ну, балванок, каб прымерваць на ім каптуры. Бал-  
ванок такі, падобны да чалавечай галавы.

— А-а-а!—здагадаўся Янка.

Ён узяў сасновы чурбанчык і пачаў майстраваць спа-  
чатку сякерай, а потым геблем. Ён увесь час прыглядаўся  
да маёй галавы, каб надаць чурбанчыку патрэбную форму.  
Потым адrezau знізу роўна, каб чурбанчык стаяў на стале.

— Маці пыталася, колькі трэба плаціць?—сказаў я.

— Пяць капеек.

Я прынёс дамоў чурбанчык. Ішоў гародамі, каб ніхто не  
бачыў. Я паставіў чурбанчык перад маткай на стале, адзеў  
на яго каптур і сказаў:

— Во маеш замест маёй галавы. Трэба заплаціць сто-  
ляру пяць капеек.

Маці глядзела і дзівілася.

— Уй, як добра! Ты нават не разумееш, як гэта добра...

Я пакрыўдзіўся:

— Каб не разумеў, дык не прасіў-бы Янку зрабіць.

З таго часу я вызваліўся ад прыкрага абавязку.

На Пятро ў нас адбываўся кірмаш. Сялянкі красаваліся

ў матчыных кептурах. У вялікім на то ўпе вызначаліся знаёмыя кептуры на галовах сялянак.

Навакол Пасадца жылі ў старых хатках некалькі бедных удоў. Хлеба ў іх ніколі не бывала. Падрослых хлопчыкаў яны аддавалі ў пастушкі. Дачок—багачам у служанкі.

Аднаго разу прышла да нас удава Марта.

Ногі яе пасля хадзьбы на гарачых цэглах яшчэ былі хворыя, аберчаныя анучамі. Яна ступала да таго асцярожна, што яе крохаў не чуваць было. Нібы хадзіла над речкай па вузенькай кладцы. Марта сарамліва звярнулася да маці:

— Хаіміха, золатца, родненская... Сымонка мой захварэў. Агнём гарыць хлопчык. Божанька, што мне рабіць? Чаборам паіла—Еўка старая дала. Да Карпухі схадзіла, вадой замоўленай паіла—не памагае. Трэба схадзіць да Мунькі татарына, каб на хлеб нашаптаў.

Жанчына рукі ламала.

— Пазыч, Хаіміха, на лякарства кавалак хлеба... Татарын свайго хлеба не дае, тады не паможа, кажа... Купіла-б, дык у мяне ўсяго залатоўка для татарына.

Маці моўчкі адrezала акрайчык хлеба. Марта падзякавала.

Маці адварнулася да сцяны і кончыкам новага кептура, над якім працавала, выщерла вочы. Потым накінула на гэлаву вялікую хустку, якая акрывала яе да ног, узяла кош, кінула ў яго некалькі палатняных падшивак ад кептуроў у выглядзе торбачак і пайшла ў мястэчка, абышла крамы, корчмы, хаты. Потым яна прынесла ў хату ўдавы Марты цукру, хлеба, крупы, муکі і жменьку дробязі.

### Разбойнік Ціхан

Бабуля, стоячы ля прыпека, апавядала мне розныя гісторыі з мінулых часоў: аб яўрэйскім пагроме ў гэтай ваколіцы, аб страшных учынках разбойніка Ціхана і канакрада Шлёмкі, аб tym, як цыганы мядзведзяў вадзілі тут на паказ, і аб прыгоне, які яна добра памятала.

Вось адно з яе апавяданняў.

З суседняга маёнтка пана Чапкоўскага ўцёк прыгонны. На начлеze воўк зарэзаў каня, і пан збіраўся за гэта строга пакараць прыгоннага конюха. Конюх, уцякаўшы, зайшоў у хату да бацькоў бабулі. Бабуля была тады маладой дзяўчынай. Бяглец папрасіў у яе кавалак хлеба на дарогу. Яна дала яму поўбулкі хлеба. Ён пайшоў у пушчу да разбойніка Ціхана. Калі за маладога бегляца пакаралі бізунамі яго бацьку, Ціхан падпаліў пансскую абору. Згарэла шмат жы-

вёлы. Нейкім чынам пан Чапкоўскі даведаўся, што бабуля дала бегляцу хлеба. Прышоў з двара ціун і забраў сплоханую бабулю ў панскі двор. Яе там пакаралі бізунамі, потым надзелі ёй на ногі калодкі і пасадзілі на суткі ў цёмны падвал панскага палаца. Бабуля ад сорamu хацела тапіцца. І вось аднаго разу ўночы прыходзіць да бацькоў бабулі той самы панскі бяглец, а з ім разбойнік Ціхан і Шлёмка-канакрад. Бабуля ім паскардзілася на пана Чапкоўскага.

— Мы за гэта пану Чапкоўскому адплоцім! — сказаў Ціхан.

Праз некалькі дзён згарэла панскае гумно.

— І зноў прышоў да нас разбойнік Ціхан — вясёлы прыгажун, чорнавусы, а твар — кроў з малаком, — апавядала бабуля.

— Адплаціў я пану Чапкоўскому і за тваю крыўду, дзеўка! — сказаў мне Ціхан, абняў і пацалаваў у галаву.

— Дзякую, дарагі... — шапнула я Ціхану на вуха.

Маці паставіла гасцям гарэлку, шабасовую рыбу, халу. Усе нашыя былі рады за такую адплату пану. А я была да таго шчаслівая, аж не ведала, што рабіць. Смяялася, скакала, спявала. Разбойнік Ціхан глядзеў на мяне, гладзіў доўгія вусы ды ўсміхаўся.

— А ты не байся мяне, разбойніка? — запытаўся Ціхан.

— Не... — адказала я, паглядзела на яго і апусціла вочы. Ён такі быў прыгожы, аж мне сорамна было глядзець яму ў вочы.

Ціхан абняў мяне адной рукой ды сказаў:

— Не бойся мяне. Добрых людзей я ніколі не крыўджу. Бабуля на хвіліну спыніла апавяданне, задумалася.

— Маладая я была. Годы мае рэчкай паплылі. Эх, божа мой! А такія людзі, як разбойнік Ціхан, служаць у руках усевышняга кіем для пакарання злых людзей! — растлумачыла мне бабуля ўчынак Ціхана.

Яе чорныя вочы, акружаныя густымі сеткамі зморшчынак, весела і молада засвяціліся.

Пра разбойніка Ціхана бабуля часта ўспамінала. Яна апавядала, што ён бедных людзей ніколі не чапаў. Наадварот — даваў ім гроши. А яго сябар, канакрад Шлёмка, краў коней толькі ў багатых.

Улетку жылі яны ў зямлянцы ў пушчы. І колькі паліцыя і салдаты ні шукалі гэтай зямлянкі — знайсці не моглі. Узімку яны, пераапранутыя купцамі, выязджалі ў другую губерню.

У кірмашовыя дні яны разгульвалі па вакольных мястэчках. Нікога не баяліся. Іх баяліся ўсе.

Ціхан даставаў для сваіх малайцоў гарэлку ў аднаго карчмара за дзесяць вёрст ад Пасадца. Там спыняліся і цыганы, што забіралі крадзеных коней у Шлёмкі. Зорах зваўся той карчмар. Ён меў ад Ціхана і сваю долю ва ўсіх гэтых справах.

За галаву Ціхана мінскі губернатар абяцаў тады вялікія гроши.

Аднаго разу ўночы ў карчме Зораха пілі гарэлку Ціхан і Шлёмка. Пасля таго, як за галаву Ціхана абяцалі вялікія гроши, ён, Ціхан, пачаў асцерагацца. Не верыў і Зораху. Ён прымушаў Зораха раней самому папробваць гарэлку, бо ў гарэлцы магла быць атрута.

У гэту ноч Зорах быў вельмі далікатны. Часта абнімаў Ціхана, стараўся дагаджаць, хваліў Ціхана за дабрату, за сардэчнасць, за адвагу. Скардзіўся Зорах, што падазраюць аб яго, Зораха, удзеле ў ціханаўскіх справах. Яму, Зораху, пагражае не меншая небяспека, чымся Ціхану і Шлёме, таму...

Зорах не дагаварваў.

— Дык чаго-ж ты хочаш, Зорах? — пытаўся Ціхан.

— Сам, Ціханка, разумееш... Ты-ж чалавек і разумны і справядлівы...

— Пароўну дзеяліць?

— Ага... А то золата сабе забіраеш, а мне толькі серабро...

— За чарку гарэлкі хочаш браць роўную долю з маёй здабычы?! Ты, Зорах, на гнілых падпорах, згарыш, як порах. Ты мне не друг, а вораг.

Зорах апускае вочы і маўчицы.

— Зірні мне ў вочы, Зорах! Хачу пачытаць тваё чорнае нутро... Ну, зірні...

Зорах узнімае на Ціхана блуклівяя вочы. Ціхан на яго строга глядзіць. Зорах не вытрымлівае яго пільнага позірку і адварачваецца.

— У цябе не душа, Зорах, а цёмная студня. Ты нешта нядобрае замысліў. Глядзі...

І зазлаваўся разбойнік Ціхан. Грукнуў кулаком аб савоновы стол так моцна, ажно стол расшчапіўся. Яго чорныя вочы бліснулі двума агнямі. Твар загарэўся. Вусы натапыршчыліся, як у тыгра.

— Чуеш, Зорах? Больш з табой ніякіх спраў мець не хачу. Арлу з савой — не па дарозе. А калі толькі ўздумаеш размяніць на залатыя імперыялы маю галаву, дык во, глянь...

Ціхан выцягнуў з халявы востры нож і бліснуў ім перад тварам Зораха.

— Брахнеш аба мне каму-небудзь, нібы курыцу зарэжу...  
Чуеш?

— Ч-ч-чую...

Зорах дрыжэў з галавы да ног.

— Будзеш маўчаць?

— Б-б-буду... м-м-маўчаць...

— Хачу быць чесным чалавекам, Зорах. Я табе і так лішніе даваў. На развітанне вярні назад мяшок серабра, што я табе пакінуў. Ты яго не зарабіў... Давай сюды!

Залемантаваў карчмар:

— Ціхан... родны...

Ціхан нецярпіва тупнуў нагой.

— Падзякую, дурань, за сваю галаву. Я мог-бы табе даць ў руکі за цацку. Серабро бедным раздам. Табе-ж яно не падабаецца...

Ціхан вышаў на двор.

Была летняя ноч. Месяц яшчэ не ўзышоў, але ў небе, як залатыя дукаты, блішчэлі зоркі. Абапал дарогі, навокал цёмнага сілуэта карчмы, драмаў бор. Ледзь-ледзь шапацелі вершаліны. Шмат таямніц ведалі стагоднія барыны. Чулі яны часам стогны, плачы, ляманты. Тут не раз Ціхан сцёбáў бізуном прывязанага да дрэва лютага пана.

— Баліць?—пытаўся Ціхан у пана.—Так баліць і тваім мужыкам, якіх лупцуеш дзень-у-дзень на стайні. Ці-ж мужыцкая кроў не такая, як і панская? Ці-ж мужыцкая косіць не такая, як і панская? Кожнаму баліць. А калі не перасташеш біць мужыкоў...

Ціхан выцягнуў з халявы востры нож і бліснуў ім перад панам.

— ... як курыцу зарэжу! Хлопцы, адпусціце пана! Няхай ідзе, куды хоча.

Драмаў бор вакол Зорахавай карчмы, толькі вершаліны ледзь-ледзь шапталі праз сон.

Зорах і Шлёмка прыцягнулі мяшок са срэбраннымі манетамі і палажылі на спіну сівога жарабца Ціхана.

Каб было відней, Ціхан пабачыў-бы хітрую здрадніцкую ўхмылку на твары Зораха. Яго план хоць на палаўні удаўся. Атрад салдат з афіцэрам схаваліся за тры вярсты адгэтуль, ля хаты палясоўшчыка. Зараз войска павінна быць тут... Зорах умовіўся з афіцэрам, што рознымі способамі пастараецца затрымаць Ціхана.

Пачаўся тупат конніцы.

Ціхан пагнаў каня. За ім на другім кані паймаўся Шлёмка. Войска крыху спазнілася. Зорах меркаваў, што салдаты зловяць яго гасцей у карчме. Не ўдалося.

Зорах затрымаў на хвіліну афіцэра і нешта шапнуў яму

на вуха. Афіцэр кіўнуў галавой, прышпорыў каня і пагнаўся ўздагон за Ціханам.

Спачатку Зорах збянтэжыўся, каб хая Ціхан па дарозе мяшка з серабром не кінуў. Але хутка супакоіўся: «Калі Ціхан сказаў, што раздасць серабро бедным, дык так захоча зрабіць. Ціхан моцны на слова».

А чаму Зораху было важна, каб Ціхан не скінуў з каня мяшка з серабром, аб гэтым даведаемся далей.

У летнюю ноч пагналася за Ціханам конніца з афіцэрам на чале. Разгарачаныя коні храплі. З ноздраў валіў дым. Бор напоўніўся гукамі, нібы казачныя цымбалы.

Зорах доўга чуў стукаты конскіх капыт, посвісты. Гукі паволі заміралі ў сэрцы дрымучага бора. Зацікавіўся месяц. Ён узняўся над хваінамі, над карчмой, нібы чалавечы твар у профіль. Ён асвяціў профіль Зораха, які таропіў вочы ў асярэбраны шырокі тракт.

Раптам твар Зораха наліўся страхам:

— А што, калі Ціхан выратуеца?

Зорах успомніў яго бліскучы нож.

— А што, калі Ціхан крутымі дарожкамі паверне назад сюды? Не высахлі ж мазгі ў Ціхана... Ён, пэўна, здагадаўся, што я, Зорах, навёў сюды салдат...

Карчмар ужо хацеў разбудзіць сям'ю і схавацца з імі ў лесе, але позна... Так яно і ёсць... Сюды едзе Ціхан... Чувашы гукі ў лесе... Зорах прыслухоўваецца. Гукі набліжаюцца... Зорах не мог крануцца з месца. Халодны пот цурком ліўся з ілба на бараду.

Ці можа гэта не Ціхан?

Пачуўся скрыпат калёс, галасы. Ехаў абоз камісіянеру. Паказаліся фурманкі—пятнаццаць фур. Ля карчмы яны спыніліся. Ажыў Зорах. Ажыла ноч. Камісіянеры распрагалі коней, насунулі ім на морды торбы з аўсом.

Раніцой конніца натрапіла на зямлянку Ціхана. Ціхан і Шлёмка бараніліся і загінулі, забіўшы трох салдат. Два ціханаўскія малайцы былі паранены. Іх у кайданах пагналі ў Мінск.

Ніяк не натрапілі-б на зямлянку Ціхана, каб не мяшок серабра. Хітры Зорах, палажыўши мяшок на спину каня, непрыкметна пракалоў сцызорыкам дзірку ў мяшку. Пры ўцёках ад пагоні Ціхан не чуў, як пакрысе сыпаліся з мяшка грыёні і залатоўкі.

Па гэтай срэбранай сцежцы афіцэр, як развіднелася, павёў сваю конніцу ў ціханаўскую зямлянку. Усе слянне ваколіцы хадзілі назаўтра ў лес збіраць трошы.

У тую-ж раніцу Зорах забраў сям'ю і лепшыя хатнія рэчы на камісіянерскія фуры і паехаў у Мінск. Карчма пуставала доўгі час.

Астаўшыся ў жывых ціханаўскія малайцы знайшлі Зораха ў Мінску. Адзін з іх дастаў з халавы бліскучы нож. Зорах атрымаў за зраду.

### Майстры

Больш за ёсё я любіў дзедаву кузню. Дзед, сінявокі, з доўгай рыжай барадой, у чорнай аксамітнай ярмолцы ды ў акулярах, прымацаваных ніткамі замест аглабелек, здаваўся мне чарадзеем. На яго горне пад попелам у вуголлях жыў вечны агонь. Даволі было толькі пару разоў памахаць кіем кавальскіх мяхоў, каб з-пад попелу вырывалася некалькі сінява-залатых агнёвых саламандраў. На палічках ляжала шмат разнастайных інструментаў: малаткі рознай велічыні і формы, друшлякі, свядзёлкі, розных выглядаў абцугі, лудзільнікі, далоты, рашилі, напільнікі, цыркулі, ножніцы, лінейкі, трывутнікі.

Ён браў вялізныя лісты медзі, рысаваў па іх розныя геаметрычныя фігуры і вырэзваў моцнымі ножніцамі. Я назіраў за тым, як ён зварваў медзь бронзай і рознымі кіслотамі, як ён на кавадлах і кавадзелках круглі пасудзіну, пастукваў па ёй далікатнымі дубовымі малаткамі, як ён устаўляў донцы, як ён замыславатымі тоненікімі інструментамі выбіваў на медзі разнастайныя ўзоры—круглячки, пункцікі, лісточки, ромбы, ланцужкі. Я глядзеў, як ён варыў кісель з волова і цынка, а потым адліваў у форму на пернічкі. Гэтымі пернічкамі ён лудзіў пасуду. Пасуда блішчэла ўнутры, як серабро. Рознымі мазямі, парашкамі, скурай ён наводзіў яркі глянц зверху. Пасуда блішчэла золатам. У яе можна было глядзець, нібы ў люстэрка. На сонцы яна адкідвалася дзвіосныя снапы праменняў. Ён рабіў ўсё гэта з замілаваннем мастака. Ён працаў не спяшаючыся. Ён сам любаваўся працэсам работы і мала зарабляў. Бабуля на яго за гэта крыўдзілася.

Да мяне дзед часта зварочваўся з такімі словамі:

— Эх ты, дуда! Як падрасцеш—навучу... Гэта-ж вялікая хохма (мудрасць) рабіць глякі, конаўкі, каструлі, кварты, кватэркі, гарнцы. Трэба ведаць матэматыку, каб трапіць у патрэбны памер. Вось як, дуда мая!

У кузню к дзеду заходзілі розныя людзі пагутарыць і панюхаць тытуну. З наведвальнікаў памятаю трох—рыбака Лук'янскага, бондаря Данілу і паляўнічага Вышамірскага.

Рыбак Лук'янскі прыносиў у кожную пятніцу рыбу на шабас і лічыўся ў нас сваім чалавекам. Ён дзівіўся на дзе даў спрыт тварыць прыгожую медную пасуду. Нават вучыцца гэтаму рамяству ўздумаў. Дзед згадзіўся было ву-

чыць Лук'янскага, але нічога з гэтага не вышла. Дзед гладзіў бараду і казаў:

— Позна, дуда, вучыцца пачынаеш. Я з маленства гэтым займаюся. А табе, Пранук, колькі год?

— Сорак год і тры месяцы.

Дзед засміяўся.

— Вось каб табе было дзесяць год і тры месяцы! Ужо лепш рыбу лаві да канца жыцця. А то рыбацтва забудзеш і медніком не зробішся. Памрэш, дуда, прыдзеш на той свет і захочаш у рай. А ў цябе запытаеща святы Абраам...

— Не Абраам, а Пётра...—папраўляе дзеда Пранук.

— Можа і Пётра,—згаджаецца дзед.—А святы Пётра ў цябе запытаеща: «Ты што за чалавек?» «Мяднік», скажаш. «Калі навучыўся?» «У сорак год і тры месяцы вучыцца пачаў», скажаш. «Які з цябе мяднік?!»—здзівіцца святы Абраам, гэта значыць, святы Пётра.—«Нам майстры патрэбны, а не партачы». Пацярэбіш патыліцу, дуда, і пойдзеш у пекла. «Хто ты?»—запытаеща ў цябе старши чорт Сотан. «Рыбак!»—скажаш. «Усё жыццё рыбу лавіў?» «Не!—скажаш,—толькі да сарака год і трох месяцаў». «А цяпер табе колькі?» «Восемдзесят год і тры месяцы», скажаш.

Лук'янскі яго папраўляе:

— Сто год і тры месяцы, скажу.

— Добра,—згаджаецца дзед.—«Сто год і тры месяцы», скажаш. А старши чорт Сотан зазлуецица: «Дык ты-ж за апошня шэсцьдзесят год забыў сваё рыбацтва. Мы такіх рыбакоў не прымаем!»

Дзед засміяўся:

— Будзеш ты хадзіць сто, а мо' і тысячу год ад рая да пекла, ад пекла да рая, і нідзе табе прытулку не дадуць. У адным месцы будзеш недапечаным медніком, у другім—перапечаным рыбаком. Ты ўжо лепш займіся сваім рыбацтвам. А за рыбу я табе буду медную пасуду даваць. Так ужо пастаўлен свет: адзін тое робіць, другі—сёе. На, дуда, тытуну панюхай! Ад гэтага мазгі яснеюць...

Бондар Даніла з суседняй вёскі заўсёды спыняўся па дарозе ў дзедавай кузні. Ён быў адных год з дзедам. Галіўся кавалкам касы,—як ён сам гаварыў,—і твар яго быў заўсёды парэзаны.

Лыжкі, цэбры, вёдры і начоўкі Данілы славіліся на ўсю ваколіцу. Ён быў не меншым майстром за майго дзеда. Абодва яны щыра шанавалі адзін аднаго.

Неяк раз зімой Даніла вёз на саначках вялізны цэбар і спыніўся ля дзедавай кузні панюхаць тытуну.

— Дзень добры, Лэйзарка!

— Добры дзень, Данілка!

Дзед задзівіўся на цэбар:

— Ай-яй-яй, які беленъкі—сыр ды і годзе... А гладкі які—любата! А лёгкасць, а зграбнасць...

Дзед паствукаў па цэбры драўляным малатком.

— Звініць...

Дзед пацягнуў носам.

— А як добра пахне...

Дзед задумаўся на хвіліну.

— Мне-б на пасхальныя буракі...

— Дык вазьмі, Лэйзарка.

— Колькі?

Даніла махнуў рукой.

— Эт!

— Што «эт»?

— Нічога не трэба плаціць.

— Як гэта?!

— А так...

Дзед зняў з паліцы медны гаршчок, пашараваў да блеску анучай і паставіў перад бондарам.

— Як залаты!—залюбаваўся Даніла.

— Падабаецца?

— Ага...

— Гэта табе, Данілка.

Бондар заартачаўся:

— Ховай божа! Ён-жа даражэй каштуе за цэбар...

— Я табе так даю, а не за цэбар. А шчырасць твойго сэрца, Данілка, з якой ты мне падарыў цэбар, не купіш ні за якое золата. А мой гаршчок—глупства...

— У цябе, Лэйзарка, сапраўды залатое сэрца.

Старая расчуліліся, нюхалі з табакеркі і чхалі, чхалі.

### Мядзведзі Вышамірскага

Вышамірскі быў намнога старэйшы за майго дзеда. Ён быў каморнікам. Яго хутарок стаяў на другім канцы мясцечка. Хата яго была пабудавана на гарадскі лад—высокая, з вялікімі вокнамі, з галубятнай у выглядзе прыгожай вежы, з верандай, аплененай жывым хмелем. У хаце віселі клеткі з канарэйкамі, чыжыкамі, вавёркамі. У сенцах жыла прывязаная на ланцужку лісіца. Была ў яго доўгая палоска зямлі, агароджаная навакол высокім частаколам. Ён жыў з трима незамужнімі дочкамі, якіх у нас звалі паненкамі.

На сваім невялікім кавалку зямлі Вышамірскі вёў культурную гаспадарку. У яго быў добра агледжаны, чысценькі садок, рыбная сажалка, некалькі калод пчол, гарод, канюшына і кавалак сенакосу. Былі пракапаны кінаўкі для

стоку вады, бо яго палоска зямлі знаходзілася ў нізіне ля возера. Над канайкамі былі пароблены высокія прыгожыя масткі. У цэнтры яго зямлі стаяла альтанка з круглымі каляровымі акенцамі. Уся яго зямля была абсаджана ліпамі. На некаторых з іх гняздзіліся буслы. Дзесяткамі год гэты своеасаблівы аматар харастства не пакладаючы рук працаўаў на сваім кавалачку зямлі, які ператварыў у надзвычайна прыгожы куток.

Мне, малому хлопчыку, здавалася, што гэта рай. Голубы Вышамірскага ляцелі над мястэчкам. У сіняве неба яны здаваліся снежнымі. Яго буслы ўляталі на паляванне на балота, а нанач вярталіся ў свае гнёзды на ліпах.

Любімым заняткам Вышамірскага было паляванне. У маёй памяці ён ужо быў слабы, непрацаздольны. Гаспадаркай пад яго даглядам займаліся дачкі.

За Вышамірскім бегаў яго вечны сябр—стары пёс Лютня. Абодва яны дажывалі свой век. Вышамірскуму асталася адна ўцеха—устаміны, якімі ён дзяліўся з людзьмі ўсяе ваколіцы. Яго лічылі за манюку, бо ён апавяддаў такія дзівосныя гісторыі з свайго паляёнічага жыцця, якім, сапраўды, цяжка было верыць.

Невысокага росту, худы, з чыста выгаленым тварам, ён хадзіў ад хаты да хаты і частаваў людзей паляёнічымі апавяданнямі. Улетку ён насіў белую палатняную вопратку і такі-ж капялюш. Зімою ён быў апрануты ў футру. На галаве—цёплая шапка.

Калі-ні-калі Вышамірскі прыносіў дзеду ў кузню мёд і яблыкі. Дзед кідаў работу, запрашаў Вышамірскага ў хату і частаваў чаем.

Вышамірскі апавяддаў розныя прыгоды са свайго паляёнічага жыцця, галоўным чынам пра паляванне на мядзведя. Такіх апавяданняў у яго было шмат.

Аднаго разу ён сустрэўся з мядзведзем адзін-на-адзін, лоб-у-лоб. Мядзведзь выхапіў з яго рук стрэльбу, зламаў яе папалам і кінуў. Абхапіў Вышамірскага лапамі ды хацеў задушыць. Пёс Лютня ўскочыў мядзведзю на спіну і давай кусаць. На хвіліну мядзведзь выпусciў Вышамірскага з лап і пачаў скідваць з сябе Лютню. Вышамірскі выхапіў нож, каб зарэзаць мядзведзя, але мядзведзь зноў наваліўся на яго, кінуў на зямлю, а Лютня скок на мядзведзя.

Выпадкова натрапіў на іх другі паляёнічы. Ён папаў куляй ў самае вуха мядзведзя. Аднак мядзведзь паспей моцна пакалечыць і Вышамірскага і Лютню.

Вышамірскі расшпіліўся і паказаў на грудзях і спіне страшныя глыбокія рубцы—сляды кіпцюроў і зубоў звера.

Ён і другі раз раптоўна трапіў на мядзведзя. і Выша-

мірскі і Мішка аслуپянеі ад такой нечаканай сустрэчы. Вышамірскі выхапіў табакерку і сыпнуў нюхальным тытуном Мішку ў вочы. Мядзведзь на хвіліну аслеп, зажмурыў вочы, зароў, завоў, хацеў кінуцца на Вышамірскага. Вышамірскі адскочыў за дрэва. Мядзведзь з усяго імпету стукнуўся лабацінай аб хвою і паваліўся. Вышамірскі стрэльнуў у яго пару разоў і прыкончыў.

У трэці раз ён папаў на спячага мядзведзя. Разлёгся валасаты пан Міхайла на імху, як на пярыне, бахматыя лапы пад галаву падлажкы і соладка храпе, як той касец пасля працы. А на тое ліха Вышамірскі пакінуў стрэльбу ў хаце палясоўшчыка. Упершыню ў жыцці такое глупства зрабіў. Хто-ж гэта мог падумаць, што за поўварсты ад лесніковай хаты касалапыя паны Міхайлы адпачываюць пасля полуудня?!

Стаіць Вышамірскі ля калматага асэсара і думае:

— Што рабіць? Ціханька пайсці назад? А мо' ў гэты час прачнецца Міхайла і кінецца яму на спіну... Не рухацца з месца? Ад чалавечага духу прачнецца і так пагладзіць яго лапай, што Вышамірскому будзе капут... А сонца бязлітасна пячэ. Навакол пахне дурманячым багуном. У Вышамірскага дыбам валасы становіцца, шапку ўзнімаюць...

І стукнула адважная думка. Ён прыгнуўся да самага вуха мядзведзя ды з усяе сілы гукнуў:

— Гу-у-у!—і адскочыў за высокі корч-вываратню.

Пан Міхайла ўсхапіўся ні жывы, ні мёртвы. Працёў лапай спалоханыя вочы. Узняўся на ногі. Прайшоў, як п'яны, некалькі кроکаў, паваліўся і уткнуў морду ў мох.

Вышамірскі яшчэ не верыў, што мядзведзь скончыўся ад страху. Кінуўся ў леснікову хату па стрэльбу, схапіў яе і яшчэ не паспеў вярнуцца назад, як пачуў стрэл. П-п-оўх!— аж водгаласкі пайшлі. Прыйбег.

Ля мядзведзя стаіць паніч Прушынскі з блізкага маёнтка ды горда вусы падкручвае. Яшчэ дыміцца курок яго дубальтоўкі.

— У самую галаву папаў,—хваліўся паніч Вышамірскому.

А яму Вышамірскі на гэта:

— Лёгка было панічу папасці ў галаву мёртвага мядзведзя...

— Як-жа гэта?!—ускіпяціўся паніч.

— А вось так, як паніч бачыць,—сказаў Вышамірскі.— Як паваліўся пры мне мядзведзь, як уткнуў морду ў мох, так і цяпер ляжыць.

І Вышамірскі апавядыаў панічу, як усё гэта здарылася.

Паніч заартачыўся, слухаць не хоча.

— Мой мядзведзь!—кажа Вышамірскі.

— Мой мядзведзь!—кажа паніч.

Паніч затрубіў у рог. Прыбеглі яго людзі і хацелі за-  
браць мядзведзя. Вышамірскі падняў гвалт. Паляваў тады  
у лесе і ўраднік Ясінскі. Той прыбег на крык і даведаўся,  
у чым справа.

Вырашылі запрасіць доктара, каб ён ускрыў мядзведзя  
і паглядзеў, ці той скончыўся ад разрыву сэрца, ці ад кулі.  
Так і зрабілі.

Паніч падкупіў доктара. Доктар сказаў, што ад кулі паў  
мядзведзь. Мядзведзя забраў паніч. Вышамірскі падаў  
у суд. За паляўнічы гонар яны судзіліся некалькі год.  
Усюды выйграваў паніч. Вышамірскі падаваў усё вышэй  
і вышэй—браў верх паніч, які ўсюды падкупліваў суддзяў.

Яшчэ шмат апавяданняў расказваў Вышамірскі пра  
мядзведзяў.

Аднаго разу мядзведзь унадзіўся ў яго пчолы. Псаваў  
калоду за калодай. Тады Вышамірскі паставіў капкан.  
Мядзведзь папаўся жывы. Прышлі цыганы. Адкупілі  
мядзведзя. Закавалі ў ланцугі. Прабілі яму нос напаленым  
дачырвана жалезам. Прадзелі праз нос кальцо і пагналі  
ў мядзведскую смаргонскую акадэмію на навуку. Тады  
цыганы ў горадзе Смаргоні абучалі мядзведзяў розным  
фокусам, пасля чаго вадзілі іх па гарадах і гэтым зараб-  
лялі на хлеб.

А вось адзін каваль знайшоў у лесе маленькага Мішачку.  
Прынёс дамоў. Выгадаваў. Мядзведзь зрабіўся ручным.  
Ваду насіў. Малатком у кузні працеваў. Жорны круціў.  
Дзяцей калыхаў, як нянька. Нават песні спяваў. Усё—усё  
ў хаце рабіў. Часам яго запрагалі ў воз. Ён вазіў сена.  
А як ён на вечарынках танцеваў—о-го-г-о-о! Увесь народ  
весяліў!

І яшчэ адно апавяданне!

Кожны раз, калі Вышамірскі гаварыў «і яшчэ адно  
апавяданне», ён дадаваў:

— Каб я з гэтага месца не ўстаў, калі маню!

Адзін мужычок, звалі яго Хомка, паехаў у панскі лес  
мох дзёрці. Надзёр моху поўны воз. Бачыць ён—пара  
медзведзянят гуляе на сонцапёку. Яны лагодненькія, калма-  
ценъкія, смяшлівія, як тыя дзеци. Кульгікаюцца, качаюц-  
ца па зямлі, скачаюць, тоненъкімі галаскамі візгочуць. За-  
баўляюцца. Хапаюць адно аднаго за вушкі. Жартуюць.  
Міны забаўныя строяць. Глядзіць на іх Хомка і рагоча—  
тэатр!

Любуеца на іх мужычок. А медзведзяняткі яшчэ  
дурненъкія. Не разумеюць, што трэба ўцякаць ад чалавека.

Тут Хомка ўспомніў, што ў вёску прыехаў цыган-мядзведнік. Ён скуплівае малых медзведзянятак для скамарохаў. Не раз Хомка сам бачыў гэтых скамарохаў з мядзведзямі:

— А ну, Мішка, люльку куры!

Мішка курыць.

— А ну, Мішка, танцуй!

Мішка танцуе.

— А ну, Мішка, спявай!

Мішка раве.

Хомка ўзяў медзведзянят, пасадзіў на воз і павёз дамоў. Аднак не паshanцавала Хомку. Цыган-мядзведнік паехаў. Хомка ў сенцах прывязаў медзведзянят, карміў, паіў і ча-каў, пакуль мядзведнік вернеца назад.

Быў якраз час жніва. Жалі бабы на панскім полі. Тут над імі стаялі прыганятыя з бізунамі. Той-жэ паніч Прушынскі разгульваў па полі са стрэльбай. А поле было ля самага лесу. Тут-жэ пад дрэвамі, у цяньку, ляжалі ў кашолачках малыя дзеци. Сасолачкі смакталі. І вось не агледзеліся людзі, як да дзяцей падкраўся мядзведзь і хапнуў Хомкіна дзіцё разам з кашолкай. Агледзеліся людзі. Хомчыха ўзняла плач, лямант, крык:

— Дзіцянё родненькае... Дзіцянё міленькае... Дзіцянё бедненькае...

А мядзведзь нясе сабе дзіцё павольна, асцярожна. Паніч нацэліўся са стрэльбы ў мядзведзя.

— Не страляй, панічок! Не страляй...—загаласіла Хомчыха.—Яшчэ дзіцёнка застрэліш.

— Дурная ты!—сказаў паніч.—Няхай леши куля трапіць у дзіцё, чымся дзіцё ў зубы і кіпцюры мядзведзя... Лягчайшая смерць.

Няпрошаны абаронца мужыцкіх дзяцей цэліўся ў малое дзіцё... Выстраліў.

Пошчакі разлягаліся па лесе. Мядзведзь паваліўся і яшчэ здолеў асцярожна паставіць убоў кашолку з дзіцем.

— Дзіцё жывое! Жывое! Жывое!—закрычалі жнейкі на розныя галасы.

Паніч аж заскрыгатаў зубамі. Цэліўся ў дзіцё ды не папаў. Вось няўдалы стралец... Гонар быў яму даражэй за мужыцкае дзіцё.

Пабегла Хомчыха па дзіцё. Падняла кашолку і ўзрадавалася:

— Дзіцё цэленькае! Смяеца, дурненькае... Дзякую панічу...

У гэтую-ж хвіліну з лесу выскачыла мядзведзіха, вырвала з рук Хомчыхі дзіцё і знікла ў лесе.

Дзівіліся людзі, а Хомчыха качалася па іржышчы ды галасіла:

— Дзетка мая, маленькая... Дзетка мая родненская...

Паніч склікаў паляўнічых з усёй ваколіцы. Нарыхтавалі аблаву. Мядзведзіхі і след прастыў.

Суседзі радзілі Хомку панесці малых медзведзянятак у лес на тое саме месца, дзе ён іх узяў.

Хомка так і зрабіў.

У тую-ж ноч чуе Хомка—нехта стук-стук у акно. Ён падышоў, бачыць—за акном мядзведзіха стаіць ды лапай, як чалавек, не раўнующы, грук-грук па шыбе.

Пабаяўся Хомка выйсці з хаты. Затое Хомчыха смела выскачыла—матка... Сэрца маткі заўсёды чуе і кепскае і добрае.

Мядзведзіха падняла з зямлі дзіцё і падала мацеры ў рукі. Хомчыха падзякавала. Мядзведзіха нешта зароўла ў адказ. Паглядзела на Хомчыху, паслушала, як тая плача і смяеща ў адзін і той самы час, выщерла лапай вочы ды спакойна пайшла на гумно, а адтуль—у лес.

Хоць дзіцё жыло ў мядзведзіхі цэлы тыдзень, але было вясёлае і ружовенъкае—лепш чым у маткі. Мядзведзіха не адбывала-ж прыгон. Відаць акуратна карміла чалавече дзіцяня сваім мядзведскім малаком.

Дзіцё расло дужае, здаровае. Вырас добры хлопчык. Як ён пачаў хадзіць, яго ўсё цягнула ў лес. Аднаго разу ён пайшоў у лес—і, колькі яго ні шукалі, не знайшлі.

— Пэўна, ваўкі з'елі,—гаварылі людзі.

Усё лета палясоўшчыкі скардзіліся, што хтосьці крадзе ў іх хлеб і мёд.

І вось у самую восень, калі надышлі халады, хлопчык вярнуўся дамоў.

— Дзе-ж ты быў?

— У мядзведзія...

— Як гэта?

— Захацелася да іх. Вось я і пайшоў...

— Чым-жа ты жывіўся там, сынок?

— Мядзведзіха прыносіла мне хлеб і мёд.

Кожны раз, канчаючы гэта апавяданне, Вышамірскі гаварыў:

— Каб я з гэтага месца не ўстаў, калі маню!

І ён уставаў з месца і ўхадзіў дамоў, абапіраючыся аб кіёк.

— Хлусіць Вышамірскі,—гаварыў дзед.

— Лепш разумная мана, чымся неразумная праўда,— апраўдвалі Вышамірскага бабуля.

## *Верабей і цар Саламон*

У гадавыя святы дзед любіў выпіць. Аднаго разу ён быў да таго п'яны, ажно хістаўся на нагах. Дзед пачаў скардзіцца, што хата старая і ў ёй нельга жыць.

Хістаючыся, ён вышаў з хаты, узяўся за вугал і сказаў да бабулі, якая выбегла за ім:

— Перавярну хату, тады Анупрэй збудуе мне новую!

Ён узяўся абодвумя рукамі за вугал і давай натужвацца.

— Кінь, яшчэ падарвешся,—крычала на яго бабуля.

— Перавярну! Усю зямлю дагары нагамі перавярну!—хараходліўся дзед.—Я дужы, як Гірша-Меер каваль! Я гнеўны, як разбойнік Ціхан! Я строгі, як ураднік Ясінскі!

Тут-жа стаяў Анупрэй і рагатаў.

Калі дзед працверазіўся, Анупрэй з яго пачаў жартавацца.

Дзед адказаў свайму домаўласніку байкай:

— Цар Саламон пабудаваў у Іерусаліме хорам. Усе цары Усхода і Захада прыехалі да яго на ўрачыстасць. Яны любаваліся хорамам. Сцены былі з горнага каменя. Дах—медны. Унутры хорам быў аздоблены золатам і серабром. Цары Усхода і Захада хвалілі пабудову. «Ніякая сіла не зварухне такі гмах з месца»,—гаварылі яны. У гэты час на медным даху хорама стаяла пара верабеек і слухала гутарку цароў. Верабей, які на царскім піру дзеўбануў драбінку хлеба з лужыцы віна, быў п'яны. Ён зарагатаў пісклявым галаском і сказаў другому вераб'ю: «Глупства гавораць людзі. Я вось тупну нагой—і хорам разваліцца ў пыл і пясок». Цар Саламон, які разумеў мову звяроў і птушак, прыслухоўваўся да гутаркі вераб'я. Ён кіўнуў да вераб'я пальцам. Верабей адразу працверазіўся, спалохана ўзляцеў на дарагі пярсцёнак Саламонава пальца, на які паказаў яму цар, пакланіўся і запытаяўся: «Чым маленькі падданы можа служыць вялікаму цару?» Цар Саламон усміхнуўся і сказаў: «Зараз-жа ўзляці на дах, тупні нагой ды разбуры мой хорам. А калі ты гэта не здолееш зрабіць—мой востры меч зніме тваю галаву з плеч». Верабей задрыжэў ад страху, узмахнуў крылцамі, нізка пакланіўся цару і сказаў: «Няхай цар Саламон жыве тысячу год. Ці-ж ты перад сваімі жонкамі часам не пахвалішся? Вось і я пахваліўся перад сваёй жонкай. Даруй, вялікі цар». «Дарую,—сказаў цар Саламон.—А за тое, што ты так разумна выкруціўся, дазваляю табе збудаваць гняздо на адной з высокіх веж майго хорама».

Скончыўши байку, дзед дадаў:

— А цяпер, Анупрэйка, я табе пакажу, што я не хваліуся!

Дзед узяў кол, падсунуў пад трухлявы вугал хаты, і ўся сцяна захісталася.

— Ды ты, Лэйзарка, хату разбурыш,—устрывожыўся Анупрэй.

Праз некалькі дзён мы перабраліся ў Анупрэеву пуню, і Анупрэй са сваімі сынамі перасыпаў сцены хаты, падняўши яе на некалькі вянцоў.

### *Бацькава скрыпка*

З бацькам мне прыходзілася сустракацца рэдка. Ён выязджаў у лес раніцой, калі я яшчэ спаў. Вяртаўся дадому ўвечары, калі я ўжо таксама спаў. З сабою ў торбачцы маці яму давала хлеб, сыр, крутое яйцо, медную місачку, лыжку, соль, часам бутэльку малака. Сваю торбачку ён заўсёды хаваў у вялікай торбе з аўсом для каня. Ён прыгатаўліваў сабе ля рэчкі арыгінальную ежу: набіраў у місачцы вады, засольваў, накрышваў туды крутое яйцо і еў з хлебам. Адпачывая ён па суботах. Дзед быў ім не здаволены: бацька нестаранна маліўся богу, часта зусім не маліўся. Улетку ён увесь суботні дзень пасвіў каня. Узімку ён карміў яго аўсом. Конь быў заўсёды гладкі, дагледжаны. Маці скардзілася, што ўсе яго заработка з'ядзе конь.

Аднаго разу бервяно ўдарыла бацьку па назе, і ён прахварэў некалькі тыдняў. Ён сядзеў на ложку з забітаванай нагой і смяшыў мяне сваімі жартамі. Я не ведаў, што ён такі вясёлы і дасціпны. Калі боль нагі зменшыўся і ён ужо мог ступаць па падлозе, ён дастаў з камода скрыпку ды іграў старадаўнія лўрэйскія мелоды. Ён таропіў мройныя чорныя очы праз акно ў лес і іграў сумна-сумна... Ён часта імправізіраваў мелоды, фантазіраваў. Іграў ён заўсёды ціха-циха, нібы камусьці наігрываў сакрэт, ці перад невідочнымі блізкімі слібрам скардзіўся на сваё жыццё. Я слухаў загіпнатызаваны, зачараваны. Ком падступаў мне да горла, і я ўцякаў, каб не заплакаць.

### *Даўгакрылы бусел*

У гэты час даўгакрылы бусел прынёс мне з неба ў хату першую сястрычку Марыю.

Так мне тлумачыла жвавая бабулька, калі нарадзілася моя першая сястра. Пры гэтым бабуля белай крэйдай начыртала лінію па сценах хаты і нешта ўдумліва шаптала.

Я вельмі злаваўся на даўгакрылага бусла. Навошта яму было прынесці сюды маленькую Марыю? Няхай-бы яна жыла сабе над воблакамі. Справа ў тым, што са з'яўленнем маленъкай Марыі ўся ўвага маці і бабулі была аддадзена ёй. У мой дзіцячы маленъкі свет укралася першая зайдзрасць. На некаторы час маці забыла пра свае каптуры і пра мяне. Разам з бабуляй яна купала малютку, пелянала і спявала песню над яе зыбкай, што вісела пасярод каморкі, прывязаная да бэлькі на вяроўках, нібы кабінка да паветранага шара.

Люлі, Мэрачка мая,  
Люлі, дочанька мая.  
Пад калыскай беленъкай  
Стайце козлік шэраинкі.  
Пойдзе козлік на таржок,  
Мэры купіць піражок,  
Міндальчыкі, цукерачкі  
У залатых паперачках.  
Люлі-люлі-люленъкі...

Даўгакрылы бусел атруціў маё сэрца нечаканай крыўдай. Я хадзіў адзінокі і ад злосці біў кіем крапіву, што разрасталася за вугламі нашай хаткі. Пры гэтым я прыгаврваў:

— Вось табе, злы бусел! Вось табе, злая Марыя!

Гадзінамі я сядзеў на краі дарогі. Па небе імчаліся ў бок лесу караваны ружовых і белых воблакаў. Яны здаваліся мне выраем буслаў і маленъкімі Марыямі. Па тракце праезджалі караваны з таварамі. Пахла дзёгцем. Скрыпелі калёсы. Коні ледзь-ледзь цягнуць вазы. Што хвіліну лёскат пугі і ядраныя лаянкі камісіянераў-фурманаў рэжуць паветра. А на вазах сядзяць розныя людзі, мужчыны і жанчыны пад парасонамі. Вось адзін утаропіўся ў расчыненую на яго каленях книгу.

— Адкуль яны едуць і куды яны едуць?—задаваў я сабе запытанне.—Ці гэта не тыя мудрацы зямлі, пра якіх так часта гаворыць мой дзед? Ці гэта можа з племені тых асілкаў, што трываюць сонца на сваёй спіне, нібы медны таз? А можа ўскочыць у адзін з гэтых вазоў ды гайдануць далёка-далёка: на самы край свету... і няхай сабе маці і бабуля няньчунца са сваёй Марыяй... Бусел на крыллях не аднясе мяне дамоў...

Часта па дарозе імчаліся конна маладыя паненкі ў чорных амазонках з паляўнічымі стрэльбамі за плячыма. Часта на прыгожым фээтоне каталася старая пані Чапкоўская з двумя белымі сабачкамі на каленях.

Бабуля навучыла мяне знімаць шапку перад панамі. Аднаго разу нейкі смяшлівы паніч з залатым пяром у дзі-

весным капелюшы кінуў мне ў шапку плітку шакалада.  
Ніхто з нас не ведаў, што гэта. А дзед забараніў мне па-  
пробваць плітку на смак. Ён гаварыў:

— Не еш, дуда! Можа на сале свіным смажылася...  
Есці сала лічылася ў нас вялікім грэхам.

Я аддаў шакалад майму сябру—шэрому кату. Ён з'еў,  
пасля чаго мы з ім гулялі вакол хаты: ён гнаўся за мною,  
я—за ім.

Я доўга сумаваў па тым, што бусел прынёс маёй ма-  
церы маленъкую Марыю. Ох, гэты бусел! Ён бязлітасна  
разбурыў мой супакой. Усе мне здрадзілі, усе мяне забылі...

### Дазволена цэнзурай

Адзін дзед, слайны добры майстар, скромны мастак,  
творца прыгожых бліскучых пасудзін, не здрадзіў мяне. Не-  
гледзячы на з'яўленне ўнучкі, старшы ўнук быў яму па-  
ранейшаму дораг. Пры абедзе ён садзіў мяне побач з са-  
бою за стол. Раней чым сабе, дзед накладваў мне ежу  
ў алавянную місачку. Потым ён даставаў з ніжняй палічкі  
кніжнай шафы сіняватую бутлю з чыстым спіртам, наліваў  
сабе ў срэбранны ўзорчаты келішачак, адным глытком выпі-  
ваў, закусваў густапасоленым хлебам, зноў ставіў бутлю  
і келішак у шафу і спакойна садзіўся абедаць. У дзеда быў  
заведзены парадак есці моўчкі. Калі я пры ядзе звяртаўся  
да яго з запытаннемі, ён дабрадушна адказваў:

— Еш, дуда, і маўчи, а то ластаўка на тваім языку  
гняздо саўе.

Гасля абеда ён браў мяне з сабою ў кузню.

Заўсёды па вечараах дзед сядзеў пры стале над тоўстым  
фаліянтам. Перад ім стаяла лямпа на меднай падстаўцы  
свайго вырабу. Ён ківаўся ўзад і ўперад у чорнай яр-  
молцы, чытаў упоўголос рэчытатывам, пасля кожнай  
фразы задумваўся, глядзеў на вісячы сямісвечнік і ціха,  
працягla напіваў. Я паглядаў на аграмадны дзедаў ценъ  
на сцяне, і мяне агортвала дрыма. Калі ён зноў пераходзіў  
да чыткі, я прачынаўся. Дзед тады выносіў мяне праз  
сенцы ў камору маіх бацькоў і распранаў.

Аднаго разу дзед мне даў грошик на цукерку. Я пай-  
шоў у краму і замест цукеркі купіў белы аркуш паперы.  
Дома я склаў паперу ў маленъкую кніжачку і папрасіў маці,  
каб сышла. Потым я даставаў з дзедавай шафы чарнільніцу,  
ручку і том бібліі. На шырокім тапчане я расчыніў том на  
першай тытульной старонцы і давай у сваю кніжачку  
перапісваць адтуль незразумелыя мне друкаваныя літары.  
Па нейкай справе дзед прыбег з кузні.

— Ай, дуда!—спалохаўся ён.—Біблію чарнілам зальеш...

— Я-ж пішу!—пахваліўся я.  
Дзед паглядзеў, што я пішу ў сваёй маленькой кніжачцы, і заківаў галавой ад дзіва.

— Дык ты-ж, дуда, сапраўдны друкар! Бач, як друкуе. Цюцелька ў цюцельку!

— Пачытай, дзед, што я надрукаваў...—папрасіў я.  
— Гэта не па-яўрэйску, і я не разумею,—сказаў дзед і паклікаў маці. Яна прачытала:

«Дозволено цензурой».  
— Ах, дуда, «доз-во-ле-но цен-зу-рой»... Бачыш, які ты ў мяне разумны!.. Га? Калі «дозволено цензурой», дык я табе куплю «алефбейс» (алфавіт). А бібліі не чапай. Яна дарагая. Абальеш чарнілам. Я больш строгі за цензуру. Яна дазваляе, а я забараняю.

Я пакрыўдзіўся.

— Буду маляваць на кніжачцы пеўнічкаў...

— Малюй, дуда, пеўнічкаў...

Праз тыдзень камісіянеры прывезлі з Мінска яўрэйскі алфавіт, надрукаваны на адным баку вялізнага, у поўсталы, аркуша паперы. Дзед наклеіў алфавіт на картон і пачаў па вечарах вучыць мяне грамаце. Мне было тады пяць з палавінай год.

Пры кожным май поспеху на алфавіт падаў медны грошык.

— Гэта анёл з неба кідае, бо добра вучышся!—гаварыў дзед.

А калі я спаймаў над маёй галавой дзедаву руку з ноговым грошыкам, дзед рагатаў не менш за мяне і пахваліў:

— Ніколі не паддавайся на абман, дуда мая, ніколі!

Праз некалькі тыдняў я ўжо бегла чытаў малітвеннік. У сувязі з гэтым я зрабіўся хатнім духоўнікам сваёй неўпісьменнай бабулі. Я кожную раніцу чытаў уголос малітвы, а бабуля шаптала за мною слова ў слова. Да мяне гэту работу выконвала маці. Абавязак быў вельмі нудны, бо я яшчэ ніводнага слова не разумеў па-старавяўрэйску, а слова малітвы былі на гэтай мове. Кожны дзень бабуля ўзнагароджвала мяне за такую ранішнюю службу салодкай сушанай морквой і арэхамі.

### Таямніцы неба і зямлі

У мястэчку была другая беззямельная сям'я—Борух і яго жонка Сора. Яны жылі на другім канцы мястэчка ў маленькой хатцы, знутры і знадворку абделленай глінай. Борух—стары, ніzkага росту, чалавек, з вялікай галавой на шчуплых плячах—браў на вучобу трох-чатырох дзяцей. Яго жонка Сора хадзіла з кошыкам шкляной пасуды па

вёсках. Яна прадавала пасуду ці абменьвала на працуцты, і з гэтага яны жылі. Борух займаўся тайной навукай «ка-баллы». У кожную раніцу ён хадзіў на блізкае возера на абрац «святога амавення». У кожную поўнач ён уставаў, абсыпаў галаву попелам у знак жалобы, садзіўся на зямлю і аплакваў зруйнаванне храма Іерусалімскага. Часам уздень ён хадзіў у лес, дзе ў самоце вывучаў таямніцы неба і зямлі. Дзень-у-дзень ён пісаў нейкі філософскі трактат. Яго ў ваколіцы лічылі святым чалавекам. Да яго на парады прыходзілі і беларусы.

У сем год мяне аддалі ў навуку да Боруха. У яго вучыліся дзеци пасадзецкага багача-карчмара. Яны былі на шмат старэйшыя за мяне і вучылі талмуд. Я ніколі да гэтага часу не бываў у хатцы Боруха. Я з цікавасцю аглядаўся па кутках хаціны і заўважыў, што тут уся пасуда са шкла і гліны, лыжкі—драўляныя, гліняныя падсвечнікі, злепленыя груба і самі. Падлога была гліняная. І руки і твар самога Боруха мелі колер гліны. Ён вечна дыміў люлькай—старасвецкай бурштынавай з доўгім, у два аршыны, плеценым цыбулем. Хлопцы карчмара былі гультаі, і Борух часта спакойна і ўдумліва паганяў іх канчуком-шасціхвосткай.

— Вучыцесь, бычкі!—гаварыў ён пры гэтym.

Некалькі гадзін у дзень ён займаўся выключна мною. Раздзел за раздзелам чытаў са мной біблію, тлумачачы бегла значэнне стараяўрэйскіх слоў. Ён мяне ніколі не біў. Апрача гэтага ён кожны дзень аддаваў гадзіну на вусную размову са мною. Ён мяне называў сваім «духоўным сынам». Тлумачыў, што ўсё на зямлі бог—нябесны ганчар—выляпіў з гліны. З гліны мы вышлі ды ў гліну вернемся. Чалавечая душа,—гаварыў Борух,—божая іскра. Бог даў чалавеку добро і праўду, а чорт— зло і фальш. І вось у вечным змаганні між сабою добра і зла, праўды і фальши праходзіць чалавече жыццё, нібы малюсенькая крапля ў акіяне вечнасці, нібы дробны чаўнок у бурлівой стыхіі несупыннага патоку. Аграмадныя светлыя очы Боруха свяціліся двумя страшнымі аганькамі. Ён мяне заварожваў.

Борух растлумачыў мне ўсю механіку зямлі і неба.

Зямля ляжыць на хвалях вялікаводнага Укіёнуса. Зямлю акружает вялізная рыба-Левіятан, што вечна тримае свой хвост між зубоў. Калі-б Левіятан выпусціў хвост і выпрастаўся-б, дык ад гэтага ўзняліся-б хвалі да самага неба, уся зямля апынулася-б пад вадою, як у часе першага патопу.

У вялікіх пустэчах, дзе чалавек не мае доступу, знаходзяцца ў падземеллях бочки з віном ад часоў Ноя—некалькі тысяч год. А там-жа на мурожных горах пасеца

агромністы бугай. Рагамі ён падпірае аблокі. А калі ён пачынае рыкаць, тады ў нас грымяць грымоты.

Над зямлёю вісіць сем нябёс. Кожнае неба падпіраюць анёлы, такія высокія, што калі-б па такім анёлу пайшоў чалавек пехатой, дык ад пят да галавы ён дабраўся-б за пяцьсот год. На анёлах усюды вочы. Мы іх бачым і называем зоркамі. На сёмым небе знаходзіцца Адэнай, Шэхіна і Руах-Гакойдаш—нешта падобнае да хрысціянскай троіцы. Яны знаходзіцца ў раі. З імі разам жывуць праведнікі-цадыкі. Там на кіпарысе вісіць арфа цара Давіда, на якой іграе вецер. Музыка ў шэсцьдзесят разоў прыгажэйшая за музыку на зямлі.

Надыйдзе час, калі сам бог зловіць рыбу-Левітана, зарэжа агромністага бугая, дастане старое Ноева віно і наладзіць пір для сваіх цадыкаў-праведнікаў. Ежа і пітво будуць у шэсцьдзесят разоў смачнейшыя, чымся на зямлі.

### Хедэр

Калі я дома расказаў дзеду аб гэтых гутарках, яму гэта не спадабалася. Ён забраў мяне ў Боруха і аддаў у хедэр к другому рэбэ (настаўніку). Зваўся ён—рэб Залман. Ён быў касавокі з чорнай густой барадой старадаўняга асірыйца. На руках ён меў па шэсць пальцаў. Адным сваім выглядам «шэсцярэнъ» наводзіў страх на вучняў.

У яго «хедэры» (школе) началіся мае сапраўдныя пакуты. У цесным пакоі пры адным стале сядзела каля дзесяці хлопчыкаў. Сядзелі мы безвыходна па дванаццаць гадзін. З дому нам прынослі есці. Дзень быў падзелены на чытку малітваў, біблій і талмуда. Прыблізна гадзіна часу аддавалася на чыстапісанне па-стараёўрэйску і на вывучэнне першых чатырох правіл арыфметыкі. Вольнымі ад хедэра мы бывалі поўдня ў пятніцу і поўдня ў суботу. Два разы на год вучні хедэра мелі канікулы—месяц вясною і месяц увесені.

Усе дзесяць вучняў маліліся і чыталі разам уголас. У хедэры стаяў незвычайны шум, нібы гулі некалькі раёў пчол. Кожны з вучняў лічыў такую нудную і аднастайнную вучобу за катаргу. Рэбу прыходзілася ўбіаць «божую наўку» ў галовы вучняў кулакамі. Ён біў нас бязлігасна дзень у дзень. Дамоў я прыходзіў з хедэра заўсёды падрапаны, з апухлым тварам. Бацькі на гэта не зварочвалі ніякай увагі.

За цяжкія праступкі рэб Залман караў нас бізунамі па голым целе, як прыгоннікаў у часы паншчыны. Я помню два такія пакаранні.

Я вельмі любіў маляваць. Рэбэ гэта лічыў непрыстой-

ным заняткам і забараняў «псаваць паперу». Аднаго разу ён знайшоў у мяне размаліянны аркуш паперы: чалавечкі, дрэўцы, хаткі, жывёлы. Рэбе за гэта ўсыпаў мне некалькі гучных аплявух. Тут-жэ хтосьці з вучняў данёс, што я на першай старонцы бібліі намаляваў свінку. У набожных яўрэяў свіння лічылася нячыстай жывёлай. За гэту свінку рэбэ сарваў з мяне вонратку, кінуў мяне на ўслонак, загадаў майм таварышам трываць мяне за рукі і ногі, а сам скёбаў мяне цвёрдай дзягай па голай спіне...

У другі раз я ўчыніў таксама цяжкі «грэх». Гуляючы з дзецьмі ў суботу ў лесе, я натрапіў на суніцы. Паводле закона іудзейскай рэлігіі ў суботу збіраць ягады няможна, бо гэта работа. А субота—дзень адпачынку. З'явілася нястрымнае жаданне папробаваць спелых пахучых суніц. Я разважаў так: «Зрываць ягады рукамі божым законам не дазволена, але адразу з кусткоў зрываць ротам і есці можна. У суботу-ж яўрэі не посцяць...» Я лёг на зямлю і давай прагна есці суніцы...

— Грэх! Грэх!—крычалі мае таварышы і ўцяклі дамоў раней за мяне.

— Грэх... Грэх...—звінела ў маіх ьушах.

### Царыца Шабас

Дамоў я ішоў адзін. Дзеци ўжо раструбілі на ўсё мястэчка пра мой вялікі грэх перад царыцай Шабас.

У гэты дзень сам бог адпачываў пасля стварэння свету. У гэты дзень і грэшнікі ў пекле адпачываюць. Пра Шабас напісан цэлы том талмуда. Іудзейская армія, якая даўней паўстала супроты рымлян, заўсёды ў шабас адпачывала, не баранілася. Рымскія легіянеры рэзалі іх у суботу, як ягніят. Так кожа легенда. Ёсьць мора Самбатыён, дзе на востраве жывуць веліканы—Маісеева племя. Каб ніхто з людзей не мог туды дабрацца, з неба несупынна падаюць у мора Самбатыён каменні. Толькі ў шабас там спакойна.

А я паквапіўся на суніцы...

Што скажа маці і бабуля пра мой учынак? Яны-ж гатуюць ежу ў пятніцу і ў шабас адпачываюць. Нават карову самі не дояць. Вады з крыніцы не прыносяць і лямпы самі не запальваюць. Усё гэта робіць удава Марта. А ў пятніцу на заход сонца бабуля і маці ў чэсць Шабас запальваюць свечкі. Маці—у стаячых падсвечніках, а бабуля—у вісячым сямісвечніку. Яны моляцца на свечкі, засланяючы далонямі вочы, каб не глядзець на святы агонь... У шабас і дзеци не растуць... трава на полі не расце... крамы і корчмы зачынены...

А я паквапіўся на суніцы...

Што скажа на мой учынак дзед і бацька, якія ў шабас нічога не робяць? Што скажа столяр Янка, які ўмее спяваць шабасовыя песні на стараяўрэйскай мове? Што скажа мой строгі рэбэ? Ён адзін з самых адданых рыцараў царыцы Шабас. У буднія дні ён заўсёды грызе свае ногі— па шэсць на кожнай руцэ. Затое ў шабас гэты злы шэсцярэнь ніколі іх не трывожыць. У шабас і ногі яго адпачываюць.

А я паквапіўся на суніцы...

Сіняе шоўкавае неба. Залатое сонца. Жаўранкі спяваюць тімны царыцы Шабас. На лугах звіняць косы. Навакол радуецца жытніе поле, а я самы нешчаслівы на свеце хлопчык. Я здрадзіў царыцы Шабас. Мяне чакае кара, жудасная кара...

Я ўяўляю сабе царыцу Шабас у выглядзе нашай багатай карчмарыхі Златы: тоўстая, кароткая і злая, злая... На яе галаўе капялюшык са штучнымі белымі кветкамі, чырвонымі ж уравінкамі і зялёнымі лісткамі. Над капялюшыкам красуецца пышнае пяро павы. Яна царыца, у сіней, колеру неба з залатымі крапінкамі, шоўкавай ратондзе. На грудзях—залаты гадзіннік. На тлустай шыі—тры нізкі бліскучага жэмчуга. На пальцах—залатыя пярсцёнкі з аметыстамі і карбункуламі. Голос у царыцы Шабас таксама злы і калочы, як у нашай карчмарыхі Златы.

Не люблю я царыцы Шабас, не гледзячы на тое, што ў яе дзень я напалавіну вольны ад хедэра. Бяда, што ў гэтых дзенях ты, як мёртвы—нічога рабіць няможна... А вось гэтая-ж царыца—злая, як ведзьма—мае крыллі і лунае над палямі і лясамі. Яна сочыць за tym, каб яўрэйскія хлопчыкі ягад не збіralі ў лесе. Чым яўрэйскія хлопчыкі горшыя за неяўрэйскіх хлопчыкаў?

Мяне чакае рэбэ з цвёрдай дзягай у руках. Ён—кат, гад, разбойнік. Ён—агідны, люты чалавек.

Каб гэта наш вядзьмар Карпуха зачарараваў мяне ў цялушку, у рабенъку цялушачку з лысінкай на ілбе. Я пабрыкаваў-бы па полі і не баяўся-б ні царыцы Шабас, ні рэбэ. Маці шукала-б мяне, клікала-б, звала:

— Дзе ты, сынок?

А я не хлопчык, а цялушка.

Каб я ведаў чароўнае слова—перакінуўся-б у зязульку. Я паляцеў-бы ў блізкі лес і, не гледзячы на Шабас, кляваў-бы суніцы, бруsnіцы, чарніцы... А то ўзляцеў-бы на зялёную вярбу ля нашай хаты. Маці пыталася-б:

— Дзе ты, сынок?

А я з вярбы: «ку-ку! ку-ку!» Потым узніяўся-б у сіняе неба, з імпетам кінуўся-б уніз на агідны твар рэбэ і давай яго кляваць і драпаць кіпцюрамі.

Было-б таксама някепска, каб я быў хая-б аўсяным  
каласком на нашай страсе. Іх шмат на даху нашай хаты.  
Дзед мне гаварыў, што іх тут сам бог сеіць. Гляджу сабе  
са страхі на далёкі тракт... На мяне садзіца залатая  
пчолка, прыгожы матылёнк. Дожджык мяне палівае, сонейка  
грэе, ветрык калыша... Мне так добра—не трэба маліца.  
Я вольны ад нудных псалмоў, ад нецікавага талмуда.  
Я расту і ў Шабас, і ніхто мяне не карае за гэта...

Ахоплены такімі дзівоснымі марамі, я не заўважыў, як  
апынуўся сярод мястэчка. Рэбэ мяне чакаў на вуліцы.  
Хтосьці са школьнікаў яму ўжо данёс аб маім учынку.

Рэбэ паглядзеў на мяне строгім і вясёлымі вачыма.  
Чужое няшчасце яму заўсёды прыносіла радасць. Ён сха-  
піў мяне за руку і пацягнуў у хедэр, каб пакарааць за су-  
ніцы—за нарушэнне святой суботы.

У хедэры рэбэ пачаў зрыванец з мяне вопратку. Я зма-  
гаўся з усіх сіл. «Гад, каршун»,—крычаў я. Я кусаў свайго  
ката за рукі, рваў яму бараду, драпаў твар, брыкаўся, га-  
ласіў. А ён сарваў з мяне ўсю вопратку і пачаў біць дзя-  
гай. Чым больш я змагаўся, tym мацней ён мяне біў.

Абодва мы былі акрываўленыя—і я і рэбэ.

Ні бацькі, ні дзед за гэта на рэбэ не пакрыўдзіліся.  
Толькі добрая бабуля, прыкладваючы халодныя кампрэсы  
да маёй акрываўленай спіны, пралівала нада мною горкія  
слёзы.

У другую суботу я, праклінаючы і Шабас і рэбэ і ўвесі  
свет, зноў пайшоў у лес. Цяпер я ўжо наўмысне збіраў  
ягады рукамі. А дома я сказаў, што калі мяне рэбэ будзе  
біць за ягады, кінуся ў возера і ўтаплюся.

І я і мае таварыши ўзненавідзелі хедэр, дзе нас, ма-  
лых, калечылі і фізічна і маральна.

У дзесяць год я ўжо някепска ведаў стараяўрэйскую  
мову. У бібліі і талмудзе я ахвотна чытаў раздзэлы, на-  
сычаныя легендамі і апавяданнямі. Рэлігійна-філософская  
частка была вельмі схаластычная. Апісанне яўрэйскіх звы-  
чаяў і законаў было нудна чытаць. У дзедавай бібліятэцы  
я натрапіў на зборы легенд і казакі аб розных святых:  
«Шывхе баал шэм», «Ялкут», «Цэена Урэена» і шмат ін-  
шых. Кожны раз перад сном я імі зачытваўся. Дзівосная  
фантантика аб анёлах, чэрцях, русалках, чарапіках і свя-  
тых, расписаных у падобных кніжках яркімі фарбамі, па-  
лохалі мяне, дзівілі і захаплялі.

### С и ы

У сне я іх бачыў, гэтыя казкі, у жывых карцінах, у но-  
вых дэкаратыўных перастаноўках.

Я гуляю ўвечары са сваімі школьнімі таварышамі па

выгане за мястэчкам. Павольна надыходзіць нач—цёмная, цёмная. Мне боязна. Я тулюся да таварышоў. Яны пачынаюць свісташ і люлюкаць. Яны дзіка рагочуць. Аказваецца, што гэта не мае таварышы, а чэрці... Я з усіх сіл бягу дамоў. Чэрці гоняцца за мною—хочуць зачягнуць на непраходнае балота, у багну. Я ледзь выратаваўся ад іх, ускочыў у хату. Бацька спіць. Я буджу яго і расказваю. пра свае страхі. Ён слухае, выпучвае вочы, высоўвае доўгі язык і пачынае рагатаць. Гэта зусім не бацька мой, а чорт. Я зусім не ў роднай хаце, а ў старым млыне. З возера выходзіць на грэблю карагод голых даўгавалосых русалак. Пад куваканне жаб яны, маўклівия і сумныя, танцуяць. Яны акружаюць мяне, шчакочуць, хочуць зачягнуць у аір, у возера. Яркі месяц асвятляе іх прыгожыя твары. Замест кашуль яны ахутаны туманам. Мяне цягне да гэтых русалак. Яны надзвіва прыгожыя. Але тут мая пагібелль. Русалкі хочуць мяне ўтапіць. Яны зараз мяне ўтопяць. Яны зачягнулі мяне ў воду. Я прачынаюся.

Бабулі роднай апавядоў свой сон.

Яна ўважліва слухае. Супакойвае мяне. Раптам на яе ілбе вырастаюць рогі. Яна ўся абрастает шэрсцю...

Гэта-ж зусім не мая бабуля, а страшная ведзьма. Яна хоча мяне зарэаць і з'есці. Яна ўзнялася ў паветра, паляцела, трymаючи мяне вострымі кіпцюрамі, як у каршуна. Мы ляцім з ёю над мястэчкам. На дахах стаяць хлопчыкі і глядзяць. Мы з ведзьмай апынуліся ў глухім лесе. Яна расклала вогнішча. Старая ведзьма-людаедка хоча кінуць мяне ў агонь. Я прашу лігасці. Здалёку даносіцца да мяне жаласлівы плач маці. Яна шукае мяне. Я кричу і... прачынаюся.

Хатнія акружаюць мяне. Пытаюцца, што мне снілася. Даюць мне вады ў конаўцы. Я гляджу на іх і баюся. Я і наяве думаю, што мяне акружаюць чэрці...

— Ты, мабыць, перад сном «крыяс-шіма» не чытаў,— строга мяне папракае маці.—Трэба маліцца перад сном, тады нячысцік не будзе табе балматаць на вуха.

### Вялікі пройгрыш

З того часу, як бацька ўдарыў нагу бервянном і прахварэў некалькі тыдняў, ён кінуў займацца возкай лесу на рум. У сплаўны сезон ён наймаўся ў лясных купцоў прыказчыкам пры сплавах, а зімой ён жыў «з паветра». Конь у яго быў заўсёды. Бацька гаварыў, што без каня жыць не можа—яму нудна.

Ад дзеда бацька аддзяліўся. Яму апрыкрада дзедава набожнасць. У другім канцы мястэчка, насупраць хутарка

паляўнічага Вышамірскага, на зямлі карчмара стаяла пустая хата з прыбудоўкай для хлява і пуні. Бацька туды перабраўся. Карчмару плаціў дзесяць рублёў у год. Тут ён жыў «вольна», без дзедавага апякунства. Пасля сястры Марыі бусел прынёс нам у хату яшчэ хлопчыка і дзяўчынку. Маці перайшла ад шыща кантуроў да вонратак. Удзень яна была занята дзецьмі і гаспадаркай. Уночы яна шыла. Швейнай машыны яна яшчэ не мела.

Бацька быў заняты скрыпкай і канём. Кожны тыдзень у чацвер ездзіў ён у мястэчка Даўгінава на кірмаш мяняць каня. Гэтым ён зарабляў. Яго тактыка была такая: выменьваць каня на горшага і атрымаць некалькі рублёў прыдатку. Новага каня, худога і слабага, за тыдзень адкорміліваў і зноў—на кірмаш у Даўгінава. Зноў мяняў каня на горшага і прывозіў некалькі рублёў прыдатку... Калі яму часам не ўдавалася выменьваць свайго каня, ён прымай ўдзел на кожным рынке пры такой-жай справе ў іншых. За гэта ён па звычаю атрымліваў «камісіённыя» з абодвух бакоў.

Ён зрабіўся знатаком на коней. Навакольныя сяляне заўсёды звярталіся да бацькі, калі трэба было каму-небудзь з іх купіць каня ці прадаць свайго. Бацька ездзіў з імі ў Даўгінава. За такія клопаты яму плацілі натурай—бульбай, збожжам.

Аднаго разу бацьку абманулі цыганы. Ён прывёз з Даўгінава такую дахляціну, што конь назаўтра здох. Я ўпершыню бачыў, як плакаў бацька. Маці на яго кричала:

— Сорамна плакаць па каню...

Бацька астаўся без дзела. Маці ўпотайку ад яго хадзіла да дзеда «пазычаць» гроши на пуд жыта. Тым часам бацька прыдумаў новую справу—мяняць гадзіннікі. У яго быў добры сярэбранны гадзіннік, які ён атрымаў у пасаг ад дзеда. Тактыка была такая-ж, як з коньмі; мяняць на горшы і браць прыдатак. Мяняў ён гадзіннік з пасажырамі, што праезджалі праз Пасадзец. Выменены гадзіннік ён аднаўляў: чысціў крэйдай, шараўваў анучкамі, пакуль даводзіў гадзіннік і ланцужок да новага блеску, да зіхаценнія. Ён, канешне, гаварыў, што гадзіннік зусім новы... Гэты «новы» ён мяняў на горшы і браў прыдатак...

Але гэта справа была вельмі дробная, без разгону.

Кончылася яна, як з канём—даволі трагічна. Выменяў бацька гадзіннік, узяў пяць залатовак прыдатку, пашараўваў яго да такога блеску, аж ён, гадзіннік, вочы сляпіў. Прывалаў гадзіннік да вуха і пачуў у ім падазронную хрыпотовачку, нібы млявасць на яго напала. Бацька ўстрывожыўся і да-

вай кожную хвіліну прыкладваць яго да вуха. Заўважыла маці:

— Што з гадзіннікам?  
— Да нічога...  
— Навошта кожную хвіліну тыцкаеш яго ў вуха?  
— Мне вуха баліць. Кепска чую. Відаць прастудзіўся...— сказаў бацька.  
— А божа-ж мой!—спалохалася маці.—Вуха баліць, а ты маўчыш...

— Ці-ж крычаць?  
— На камфару, накапай у вуха—памагае.

Маці падала бацьку бутэлечку з камфарою. Бацька пайшоў на двор, накаўпаў камфары ў гадзіннік. Гадзіннік стаў. Бацька спалохаўся і пачаў яго трасці, як чалавека, які страціў прытомнасць. Спачатку гэта памагала. Гадзіннік прыходзілася ўстрахваць кожныя пяць хвілін. Потым—кожныя тры хвіліны, потым—кожную хвіліну. Урэшце гадзіннік зусім страціў пульс.

Тады бацька ўзяў іголку і пачаў поркаць у гадзінніку шрубкі—і гэта не памагло. Бацька панёс гадзіннік рыхавусаму Янку на паратунак. Янка разняў яго на самыя дробныя кавалачкі, прачысціў і зноў склаў. Гадзіннік наравіўся. Ён сіпей, як гадзюка, хархоліў і бурболіў, нібы топіца і восьвосьі яму надыходзяць канцы.

Так яно і было. Гадзіннік выпаў у бацькі з рук і зусім рассыпаўся. Бацька кінуў гадзіннік у рыбную сажалку Вышамірскага. Ланцужок ад гадзінніка ён ціха схаваў у камодзе. Вочы ў яго былі сумныя. Такія-ж вочы былі ў яго, калі ён схаваў аброць ад паўшага каня на печы пад бэлькай.

З чаго цяпер жыць? Што мяніць?

Больш не было ў бацькі чаго мяніць. Толькі раз шапкамі абмяняўся з суседам і ўзяў дзесяць капеек прыдатку... Тады бацька пазычыў у карчмара на процанты дзесяць рублёў, купляў на вёсцы то авечку, то цялушку і прынасіў на спіне дамоў. Мяса і скуру прадаваў камісіянерам на Мінск, а сабе пакідаў ножкі, пячонку, галаву і лёгкія. Гэта лічылася заробкам. Часам яму аставалася яшчэ і некалькі залатовак.

У той час вышаў закон аб манапольках для продажу гарэлкі. Карчмар пабудаваў манапольку. Сядзельцам быў немец Карл Рэйтэр. Па-яўрэйску ён гаварыў не горш за яўрэя. Удзень ён прадаваў гарэлку, па вечарах ён вучыў пасадзецкую моладзь гуляць у карты. Уцягнуўся ў гэтую справу і мой бацька. Збіralіся ў нас. Цэлымі зімнімі начамі рэзаліся ў «дваццаць адно» і «шэсцьдзесят шесць». Кожную

ноч маці хвалявалася, каб хаця бацька выходзіў чыстым— без пройгрыша і без выйгрыша.

Я сядзеў позна і таксама назіраў за гульнёй. Сумаваў, калі бацька прайграваў, радаваўся, калі выйграваў. У кон ставілася заўсёды адна капейка. Аднак аднаго разу бацька прагуляў рубель наяўнымі і яшчэ астаўся вінаватым пару залатовак.

Я ўспомніў, што за такоё багацце ўдава Марта прайшла босымі ногамі па гарачых цэглах. Яна страшным болем зарабіла на два пуды хлеба для сваіх малых сіротак...

Калі ўсе разышліся, маці заплакала:

— За гэтыя гроши можна было купіць два пуды жыта...

— Горшая бяда была з канём і то выжыў,—сказаў бацька.

Маці не ўнімалася:

— Сваімі рукамі выкінуць гэтулькі грошай...

— А мо' прыкажаш мне страляцца, як пан Багдановіч? Не бойся, тваіх маёнткаў я не прагуляю.

Якраз на той час адзін з тутэйшых памешчыкаў прагуляў у карты свае маёнткі, пасля чаго кончыў самагубствам.

Аднак, пасля гэтай ночы кончыліся карты. Бацька прадаў матчыны залатыя навушніцы, што купілі ёй на вяселле, прадаў яшчэ тое-сёе з хаты і зноў купіў каня. Ездзіў часта ў фурманкі, дастаўляў камісіянерам мясныя прадукты, і жыццё ў нас крыху палепшылася.

Бацька скардзіўся толькі на адно: яму цяжка плаціць рэбú за маю «навуку» дваццаць рублёў на год. Пры гэтых скаргах я заўсёды радаваўся. Я думаў, што бацька перастане за мяне плаціць, і я звольнюся ад ганебнага ненавіснага хедэра.

Гэтага не было. Аднаго разу бацька апошнюю қарову прадаў, пакінуў сям'ю без малака і заплаціў за мяне праклятаму рэбú дваццаць рублёў...

### Сад

У мяне восеньскія канікулы. З усім імпэтам свайго сэрца імкнуўся на волю з хедэра яшчэ месяц да канікул.

Бацька пазычыў у карчмара на процэнты пяцьдзесят рублёў і за пяць кілометраў ад Пасадца заарандаваў у пана Адольфа Мыслінскага сад. Бацька ўжо некалькі тыдняў жыве ў садзе.

Ён прыслаў па мяне фурманку. Я дапамагу яму вартаваць сад. На нашым кані вёз мяне стары дзед Мірон Сабалевіч. Гэта быў маленькі, як дзіцё, дзядок—з рэдзенъкай бародкай, з чырвонымі ніткамі вакол паблеклых вачэй, чысценькі, у новых лапціках і падранымі кожуранку.

Сын дзеда Мірона, пажылы селянін з чорнай, як сажа-  
барадой, служыў у пана парабкам. Яго звалі «чорнабаро-  
дым Язэпам». Здружыўся я тады з сынам «чорнабаро-  
дага»—з хлопчыкам маіх год—Тамашом. Ён быў пастушком.

Я—вартайник саду—даваў штодзень хлопчыку Тамашу  
яблыкі цішком ад бацькі, а ён, Тамаш, вучыў мяне па веча-  
рах іграць на жалейцы. Я вельмі захапіўся жалейкай. Гэта  
была просценъская музыка лесу і поля, як-бы чырліканне  
птушак, журблівы смех ручайнікі. Жалейка мяне вельмі рас-  
чульвала.

У сад заходзіў дзед Мірон—непісменны летапісец вако-  
ліцы, стары творца паговорак і філасофскіх пасловіц. То-  
ненъкім, пісклівым, як у птушкі, галаском ён апавядалаў майму  
бацьку быў з часоў паншчыны. Я і Тамаш таксама пільна  
прыслухоўваліся да гутаркі дзеда.

Лепшая зямля ваколіцы належала старому пану Мыслін-  
скому. Лугі, пахата, лясы, вёскі, сляяне—усё-усё было пан-  
скай маёmacцю... і дзед Мірон належаў пану. Пасля смерці  
старога пана яго пяць сыноў падзялілі між сабой спадчыну.  
Кожнаму з іх выпала па вялікаму маёнтку. Шмат хто з бы-  
льых прыгонных засталіся «вольна» служыць у Мыслінскіх  
парабкамі.

Добра ведаю братоў Мыслінскіх: сярэдняга росту,  
шырокаплечыя, нізкалобыя, з маленькімі, мышынімі вочкамі.  
Па ўсёй нашай ваколіцы іх называлі «склютамі». У профіль  
яны нагадвалі сякеры. Вельмі скрупчы і злыя паны Мыслін-  
скія здзекваліся са сваіх парабкаў, бадай, не менш, чымся іх  
бацька са сваіх прыгонных. Мельнік Барткевіч аб іх склаў  
вострую і трапную байку пад называю «Пяць вужакаў».

З апавядання дзеда Мірона я даведаўся, што старая пані  
Мыслінская вельмі любіла катоў. Лепшия пакоі ў панскім  
доме займалі каты. Сама пані ўбірала іх у шаўковыя бан-  
цікі. Яны спалі на аксамітных падушачках, і іх абслугоўваў  
цэлы штат прыгонных дзяўчат. Спецыяльная кухарка гата-  
вала ім ежу «па-англіцку»,—расказваў дзед Мірон.

Стары, люты пан сваімі рукамі скалечыў нямала народу.  
Аднаго разу, калі пан паехаў у лес на паляванне і апынуўся  
адзін у цёмным гушчары, на яго заду нехта напаў, накінуў  
яму мяшок на галаву, паваліў і да таго біў кулакамі, пакуль  
пан перастаў дрыгати нагамі. Але, на жаль, пан ачуҳаўся,  
ачуняў. Пан падазраваў, што гэта работа Тодара, роднага  
брата дзеда Мірона, бо дачку Тодара пан аддаў суседняму  
пану за сабаку, і пан загадаў аднаму з сваіх шчырых пса-  
роў—шляхтуну Сымону Найду—павесіць Тодара...

Яго павесілі ў вялізной панскай пуні, што стаяла на

беразе возера, недалёка ад млына. Падмуроўку гэтай пуні  
я сам бачыў.

Чорнабароды Язэп араў панскасе поле ад цямна да  
цямна. Я часта пазіраў на яго з саду. Сілуэт аратая з ка-  
нём вызначаўся на фоне неба, як малюнак. Відаць было  
здалёк, як ён натужваецца, як ён, моцны, шырокаплечы,  
нагінаецца над сахой. Ён мне здаваўся асілкам. Я быў упэў-  
нены, што ён можа за лета ўзняць цаліну на некалькі вёрст.

Неяк раз пад вечар чорнабароды Язэп араў ля самага  
саду. Падышоў пан Адольф Мыслінскі. Яму не спадабалася  
работа Язэпа. Вочы пана памутнелі, наліліся крывёй. Ён па-  
чаў лаяцца самымі брыдкімі словамі, размахнуўся і ўляпіў  
чорнабародому Язэпу пару гучных аплявух... Язэп не пахіс-  
нуўся. Твара Язэпа я не бачыў, але чуў голас пана:

«Бач, вочы якія! Разбойніцкія...»

Я быў здзіўлены, што такі асілак не бароніца ад пана.

З таго разу я яшчэ бліжэй здружыўся з сынам чорнабаро-  
дага—з маім равеснікам Тамашом. Кожны дзень, тоячыся  
ад бацькі, насыпаў яму за пазуху самых лепшых яблыкаў.  
Хлопчык так прагна іх глытаў, што захварэў на крываўку.  
Праз дзеда Мірона я пераслаў свайму сябру «лякарства»—  
шабасавую пшанічную булачку.

Рупны дзед Мірон пачаў заўчас майстраваць для Та-  
маша труну на вялізным панскім дрывотніку. Я глядзеў, як  
ён распілоўвае маленъкай пілкай тонкія шурпатыя драніцы.  
Буйныя слёзы ліліся з маіх вачэй. Дзед Мірон таропіўся  
паблеклым прыжмураным вокам у роўна парэзаныя дра-  
ніцы. Часта, вохкаючы і ківаючы галавой, дзед браў мяне  
на-вокамер. Я быў аднаго росту з яго паміраючым унукам...

Выжыў Тамаш. Я зноў даваў яму яблыкі, за што ён науву-  
чыў мяне наігрываць мелодыі на вялізной піле бацькі—  
чорнабародага Язэпа.

Ужо як Тамаш вырас, ён налаўчыўся іграць на гармоніку  
і скрыпцы. Ён іграў на сялянскіх вяселлях полькі, кадрылі  
і маршы.

### *Ножыкі і пісталеты*

Гэта быў адзіны выпадак, калі я праводзіў канікулы за  
некалькі кілометраў ад дома, у садзе.

У такі вольны час бацька вучыў мяне іграць на скрыпцы.  
Але мяне больш вабіла да сябе дзедава кузня, дзе перад  
веснавымі і восеніскімі святамі бываў у дзеда самы гарачы  
час працы—ураджай на яго полі. Гаспадыні прыносілі лу-  
дзіць і пачынць разнастайную пасуду. Я ўжо ведаў усю  
дзедаву алхімію пры луджэнні. За дапамогу дзед дазваляў  
мне час ад часу займацца і «сваёй» работай. Я тады спецыя-

лізаваўся на ножыках. Са старых кос выточваў лязо, з месцы рабіў тронкі з прыгожымі калечкамі для пояса. Сярод пастушкоў ваколіцы мае складныя ножыкі карысталіся вялікай славай. Такія ножыкі ў полі—о-го-го! Золата, а не ножыкі. За гэтыя ножыкі пастухі вучылі мяне плесці кашы з лазы, лапці. Яны адкрылі мне ўвесь навакольны свет на некалькі кілометраў. Ад іх я даведаўся, дзе якія грыбы і ягады растуць. Разам з імі я хадзіў у арэхі, на рыбу з будамі і сеткамі. Яны адкрылі мне ўсе сакрэты лугоў, балота і лесу. Ад іх я даведаўся, дзе якія птушкі гнёзды ўюць, назывы птушак, дрэў, траў, навакольных вёсак. Разам хадзілі ў яблыкі па чужых садах. Усю жывую геаграфію ваколіцы я, дзякуючы пастушкам, вывучыў на практыцы. Гэта былі вандроўкі ў прыродазнаўства, гульні на слайней волі. Пасля няволі ў хедэры, сяброўства з пастушкамі было для мяне нязведенным шчасцем.

Хлопцы навучылі мяне хадзіць на высокіх хадулях. Гэта мне вельмі спадабалася. Здавалася мне, што я велікан. Мы пераходзілі на хадулях рачулку. Таксама пераскаквалі праз я пры дапамозе доўгага кія. Гімнастыцы, якой мне не даставала ў хедэры, я вучыўся ў пастушкоў.

На гумне аднаго з бацькоў гэтых пастушкоў рос ма-  
гутны вілаваты дуб. На вышыні шасці метраў ад зямлі  
хлапчуки набудавалі з старых драніц хатку. Не было таго  
дня, каб я не прыходзіў пасядзець у хатку. Стаяць у ёй  
нельга было. Яна была ледзь большая за сабачью будку.

З вышыні разгортваўся шырокі краявід ваколіцы. Адкры-  
валіся новыя дымчатыя далі, новыя гаі, новыя ўзгоркі і ні-  
зіны, далёкія хутары. Абодва пасадэцкія азёры выглядалі  
двумя люстэркамі ў рамках ярказялённых аіраў, густога  
сітніку і альховых зараснікаў. Млыны нагадвалі скрынкі.  
Тракт і прасёлачныя дарогі былі падобны да вузенькіх  
істужак. Людзі і фурманкі выглядалі лялечнымі. З высокага  
дуба «свет» стаў куды большым. Ужо другі год, як памёр-  
стары Вышамірскі, выдатны выдумшчык паляўнічых казак.  
За гэты час яго дочкі—«паненкі» запусцілі гаспадарку.  
Пастушкі дабраліся да каляровых шыб яго альтанкі. Яны  
прынеслі ружовыя, сінія і чырвоныя «акуляры».

І мы, хлапчуки, глядзелі на «свет» праз каляровае шкло.  
Перад нашымі вачыма знаёмая ваколіца ператваралася  
у казачны малюнак. Лясы, людзі, неба, азёры, жывёлы  
і птушкі набывалі новыя колеры—і гэта нас, дзяцей, захап-  
ляла.

Аднаго разу пастушок Прахор выпрасіў на дзень у ры-  
бака Лук'янскага невялічкі човен. Мы з Прахорам узялі з-  
сабою хлеба і паехалі на чаўне вузенькай рэчкай. Лясамі,

лугамі і балотамі рэчка цягнулася на некалькі кілометраў, пакуль не ўпадала ў сплаўную рэчку Слязанку.

Колькі зайцоў і вавёрак мы напалохалі! На адной забалочанай паляне разгульвала стада буслоў. Яны палявалі на жаб. Мы затулююкалі, засвіталі, і буслы ўзляцелі ў неба. Ад быстрага палёту паветра рэзалася, нібы шоўк, выдавала своеасабліве шастанне. Калі-ні-калі апускаліся на паляну бусловыя пер'і.

Праезджаючы праз бор, мы натрапілі на высокі папаратнік, на зараслі багуноў і верасу, на непраходныя балоцістыя імхі з няспелымі чырвона-белымі журавінамі, якія нагадвалі гусіныя вочы. Тут-жэ чарнелі карчы-вываратні з фантастычнымі карэннямі, падобныя да страшных спрутой, або да невядомых зяброў. Стаялі дубы, расшчэпленыя зверху да нізу перунамі, у расшчэпінах якіх ляжалі паваленыя бурай асіны. Гэта нагадвала вайну велікану.

Нямала мы тут напалохалі дзікіх качак, гусей. Кілометры два мы плылі непраходным купчастым балотам, на якім раслі тоненькія бярозкі і бледныя асіны.

Пра гэтыя мясціны апавядаюць такую гісторыю. У пана Чапкоўскага здохла адна з яго пародзістых сучак. Асталіся маленькія шчаняты. Маладая сялянка Анэля толькі што нарадзіла хлопчыка. Пан Чапкоўскі загадаў ёй карміць сваім малаком асірацелых шчанятаў. Анэля не сцярпела таго, здзеку, схапіла свайго хлопчыка, уцякла на балота і тут загінула.

Мы даплылі да Слязанкі. Тут цягнуліся паплавы. Высілася шмат стагоў сена. На зваротным шляху нам было цяжка спраўляцца з чаўном, бо трэба было ехаць супроць плыні. Рачулка была неглыбокая, і мы вёсламі ўпіраліся ў грунт. Мы плылі назад к млыну бадай да самага вечара.

Над рэчкай і лугамі вісеў белы, як вішнёвы цвет, туман. Дзесяці стагнала жаласлівым голасам птушка.

З намі ад млына ішла бабуля Ева. Яна збирала ў бары лекавыя травы. Зусім сцымнела. Аб маю белую шапку біліся крыллямі кажаны і мне было непрыемна. У альховых кустах ля возера стагнала птушка.

Бабуля Ева расказала пра птушку цікавую гісторыю.

Жыў-быў адзін люты пан. Прыгонныя працавалі на яго кругляя суткі. Кожны дзень пан загадваў склікаць мужыкоў на стайню і біць. Гэта за тое, што яны кепска працавалі. На паншчыну выганялі і старых і малых. Дома пакідалі толькі грудных малютак. Яны вечна плакалі ад голаду. Прыганятыя адпускалі матац да маленьких дзяцей толькі раз на дзень.

Аднаго разу загарэлася вёска. Пакуль сяляне прышлі да моў з паншчыны, ад асталіся галавешкі і печы. Зга-

рэлі і малыя дзеци. Так думалі бацькі. Але дзеци не згарэлі.  
Яны перакінуліся ў птушак і ўзвіліся ў сіняе неба.

Людзі ўзбунтаваліся. Напалі на маёнтак. Забілі паноў і спалілі палац. Прываліла тады царскае войска, перабіла людзей да апошняга чалавека і кінула іх у лес ваўкам на пачастунак. З таго часу іхнія малюткі, што перакінуліся ў птушак, шукаюць па лясах і балотах сваіх забітых бацькоў. Яны жаласліва плачуть, стогнуць, моляць:

— Баць-кі-і-і... Баць-кі-і-і... Баць-кі-і-і...

Бедныя птушачкі!

Чым-жа яшчэ, апрача ножыкаў, узрадаваць маіх новых сяброў?

Пабачыўшы аднаго разу ў хлопчыка, сына карчмара, дзіцячы «пугач», я задумаў новую, вельмі цікавую справу — пісталеты. Матэрыйалу для такой вытворчасці было ў дзедавай кузні нямала: тонкія жалезныя трубкі для рулек, стальёвы дрот са старых парасонаў для пружын і кавалкі металу для розных дэталей. Я распрацаўваў праект пісталеціка і зрабіў адзін для спробы. Я набіваў у рульку порах і страляў дзіцячым папяровым патронам. Ручку зрабіў з дубовага сука.

Пастухі былі ў захапленні ад работы.

У дзедавай кузні, употайку ад дзеда, я адкрыў фабрыку пісталетаў. Пастушкі даставалі дубовыя сукі для ручак. Агульнымі сродкамі мы здабывалі порах, папяровыя пістоны. Я парэзаў дзедавыя трубкі на рулькі, прыварваў да рулек жалезныя донцы, прасвідроўваў у іх дзірачки для праходу агню ад пістона ў парахавы набой, выпільваў усе металічныя часткі, з дроту рабіў маленькія шомпалкі, драўляныя ручкі фарбаваў і аздабляў меддзю — і пастушкі дзіву даваліся майму майстэрству.

Пісталеты стралялі, як сапраўдныя стрэльбы. У гэтым быў галоўны эфект. Мы наладжвалі ў лесе стрэльбішчы. Скончылася гэта даволі сумна. У аднаго пастушка разарвалася рулька і ўесь порах папаў яму ў твар. Ён ледзь не аслеп. Яго павезлі к доктару.

Ад вялікага страху я ўцёк у вёску Дунаі да дзядзькі Мордха-Лейба і цёткі Бейлі. Дзядзька пасадзіў мяне за стол і загадаў чытаць псалтыр. Я быў на гэты раз паслухманы і набожны. Абяцаўся богу, што калі ён выратуе мяне ад пакарання за пісталеты, дык з першага скарбу, што я знайду, кіну рубель у святую скарбонку рабі Меера-чудадзея. Такая скарбонка вісела ў дзедавай хаце над дзвярмі.

Адным махам я прачытаў ледзь не поўсалтыра. Потым я ўспомніў адну цікавую гісторыю пра дзядзьку, але колькі я ні прасіў яго расказаць, ён аднекваўся. Ціханька на вуха мне гэтую гісторыю расказала цётка, калі дзядзька лёг спаць.

## Гладыши

Гэта было праз два гады пасля таго, як дзядзька пабраўся з цёткай. Пасагу было сорак рублёў. За гэтыя грошы дзядзька купіў у Дунайскай пані старую хатку і астаўся жыць у вёсцы. Два гады пакутваў. Малочныя працуць ад каровы ён насыт у Пасадзец працеваць камісіянерам і за вырученая грошы купляў хлеб. Жыць было вельмі цяжка. Дзядзька апусціўся. Увесь падворак каля хаты выглядаў сметнікам. Тут валяліся старыя, паламаныя гаршчкі, бутэлькі, ляжаў агідны гладыш, аплечены бяростай і вымазаны дзёгцем. Спачатку гладыш валяўся ля самых дзвярэй і так намазоліў дзядзьку вочы, што ўзлаваны дзядзька адкінуў яго да плота, дзе буяе крапіва і палын. Гладыш быў цяжкі: напханы зямлём.

Ад няма чаго рабіць дзядзька дыбаў па падворку туды і сюды ды ўсё думаў:

— Каб меў сто рублёў, купіў-бы яшчэ некалькі кароў, завёў-бы малочную гаспадарку, сыр і масла працеваў-бы камісіянерам на Мінск і жыў-бы па-гаспадарску.

Пры гэтым дзядзька Мордха-Лейб самога сябе выкпіваў:

— Каб ды каб... Глупства лезе ў галаву. Дзе ўжо нашаму брату жыць па-людску!..

Але дурныя мары неадчэпна лезлі ў галаву. Дзядзька не раз сніў, што нейкі незнамы добры чалавек даў яму сто рублёў і сказаў:

— Жыві!

Дзядзька апавядаў аб гэтым цётцы, і абодва смяяліся. Смех быў горкі, бо ў іх ужо нарадзіўся маленькі хлапчук, Мандэлька—бхор—пяршынка. Патрэбна кашулька, коўдрачка, а далей—шапачка, штонікі, чаравічки і ўсё-усё. А гэта каштуе не толькі залатоўкі, а рублі. Ад адной Рабулькі (так звалася карова) шмат грошай не нацыркаеш. І дзядзька з цёткай думалі аб адным:

— Што рабіць?

А тут вясна, лагодная і сардэчная... Птушкі пяюць... Неба чыстае, бы шкло... Вясковыя п'юць бярозавы сок... Ажылі лісі. Вось-вось распусціцца чаромха. Яна так добра пахне... Тым часам у дзядзькі няма дзе і цыбулю пасадзіц—адзін падворак—засмечаны да таго, што крый божа!

І пайшоў дзядзька ачышчаць падворак пад гарод. Лапатай да поту напрацаваўся. І зноў гэты паскудны гладыш вока мазоліць.

Як разгулецца дзядзька, як кінецца жалезнай рыдлёўкай на гладыш, нібы на лютага звера. Можна было падумашь, што ў гладышы ўсё дзядзькава няшчасце жыве. Гак-

нуў рыдлёўкай па гладышы раз і два і тры! «Ах ты, гад!»—  
крычаў на яго дзядзька.

Цётка пачула яго разгневаны крык і выскачыла на двор.  
Глядзіць, аж дзядзька сядзіць на зямлі, раскінуўшы полы  
доўгай капоты над разбітым гладышом, узняў галаву ў  
чорнай ярмолцы, высалапіў непрытомныя вочы, балмоча і  
кудахча:

— Бейля-Бейля-Бейля...

Акурат квактуха:

— Бейля-Бейля-Бейля... Бейля-Бейля-Бейля...

Цётка Бейля спалохалася: ці не звар'яцеў яе Мордха-  
Лейб?

— Мордха-Лейбачка, што з табой? У цябе-ж не твар  
чалавечы, і ты гаворыш недарэчы... А вохці мне! А людцы  
мае!..

Цётка кінулася да дзядзькі. Рванула яго за капоту. Ён  
так балюча замычаў, ажно цётка падумала, што дзядзька  
целіца. І павінна-ж была ўзбрывіці ў галаву такая недарэч-  
ная думка! А калі цётка зірнула, што дзеецца пад дзядзька-  
вай капотай, дык таксама замычала. Глядзіць яны адзін на  
аднаго і мымычуть і мэмэчуть. У іх адняліся языкі. Цётка  
зноў засланіла зямлю дзядзьковай капотай і пабегла ў хату.  
Прынесла лазовы кош і давай сыпаць у кош тое, што было  
пад дзядзьковай капотай. Зверху насыпала пяску ды панесла  
ў хату.

Падышла суседка. Запыталася:

— Што нясеши, Бейля?

— Хрэну накапала. Зямлёй прысыпала, каб не высаходзіла.

Цэлы дзень яны абодва дрыжэлі ад страху. А як на-  
дышла ноч, яны засланілі акенцы дзядзьковай капотай  
і цёткавай спадніцай, запалілі курнік, замкнулі дзвёры на  
ўсе запоры, на ўсялякі выпадак палажылі ля сябе сякеру,  
нож і высыпалі на стол тое, што было ў кашы. Цётка зір-  
нула на дзядзьку, як на прынца. Дзядзька зірнуў на цётку,  
як на прынцэсу.

На стале ляжала куча срэбраных рублёў.

Яны ўсю ноч лічылі і пералічвалі. То было трыста, то  
tryscta адзіn, то дзвесце дзевяноста дзевяць.

Вось табе стары гладыш!

У галовах дзядзькі і цёткі круціліся і гулі жорны. Сэрцы  
стукаталі, як цапы на таку. Рукі дрыжэлі. Пальцы без толку  
скручваліся і раскручваліся. Яны ўсыпалі гроши ў новы гла-  
дыш, закрылі анучкай, зверху навалілі тварагу і паставілі  
ў печ. На ўсялякі выпадак.

Дзядзька і цётка спыніліся сярод хаты. Дзядзька трymae

У руках сякеру, цётка—нож. Неспадзянаныя ваякі! На ўся-  
лякі выпадак. І яны пачалі думаць услых:

— Ёсці спаць?  
— А можа нападуць...  
— Не спаць?  
— Таксама кепска.

Але хутка іх занепакоіла думка:

— А можа гэта чары?  
— А можа гэта не грошы, а кавалкі шклы?  
— А можа чорт перакінуўся ў срэбранныя рублі?

На гэта ёсць сродак:

Дзядзька з сяkerай на стале пачаў чытаць псалтыры.  
Цётка з нажом у правай руцэ стала ля прыпечка і давай  
шаптаць:

Духі злыя, прэч адгэтуль!  
Злыя, прэч адгэтуль, духі!  
Духі, прэч адгэтуль, злыя!

Тры дні і тры ночы дзядзька і цётка займаліся гэтай  
справай. Дзядзька чытаў псалтыры, а цётка выганяла злых  
духаў. Пасля такой трохдзённай вайны са злымі духамі  
яны дасталі гладыш з печы. Паглядзелі: серабро—серабром,  
рублі—рублямі. Яшчэ некалькі разоў пералічвалі—трыста  
рублёў—адзін-у-адзін!

Пакрысе дзядзька з цёткай супакоіліся, увайшлі ў звы-  
чайны стос жыцця. Дзядзька купіў некалькі кароў, каня,  
заарандаваў у пані гарод, сенакос і зажыв так прыстойна,  
як чалавеку прыстойнаму жыць трэба. На сваім кані  
дзядзька вазіў сыр і масла ў Пасадзец камісіянерам на  
Мінск, зарабляў грошы—і не лыс.

За Мандэлькам нарадзілася дзяўчынка Міня. За дзяўчын-  
кай Мініяй—дзяўчынка Дуся, і жывы ланцужок расцягваўся  
даўжэй і даўжэй... Выгадавалі яны дзяцей, выпраўлялі іх  
па чарзе ў Амерыку—а ўсё з таго разбітага гладыша.  
Скарб у іх не выводзіўся. Засталіся яны адны—дзед з ба-  
бай. Дзеци ім пішуць з Амерыкі лісты. Цяпер у іх толькі  
адна карова і пяцьдзесят старых рублёў—са скарбу... Сваіх  
грошай хопіць ім і на паходзяне пасля смерці.

Так пратанцовалі яны ўсё сваё доўгае жыццё на гэтым  
гладышы, як акрабаты.

Аднак, там дзе ёсць мёд, бываюць і пчаліныя ўкусы.  
Дзядзьку і цётцы таксама жылося не заўсёды соладка. У чым  
справа? Яны вечна сварыліся. Сваркі пачаліся на трэці дзень  
пасля знаходкі скарбу. Іншыя людзі пры такой радасці  
толькі любуюцца і мілююцца, жывуць у лагодзе і згодзе,  
а мае родныя—дзядзька з цёткай—пачалі між сабой вайну

на ўсе шэсцьдзесят год абаюднага жыцца пасля вяселля.  
Прычынай быў той-жа гладыш.

Дзядзька даводзіў, што гладыш ім падкінуў прарок Ілья,  
а цётка пераконвала яго, што гэта справа рук разбойніка  
Ціхана.

Дзядзька гаварыў:

— Прарок Ілья!

Цётка крычала:

— Разбойнік Ціхан.

Хто не ведаў, у чым справа, думаў, што яны дражняць  
адзін аднаго:

— Прарок Ілья!

— Разбойнік Ціхан!

— Ілья прарок!

— Ціхан разбойнік!

Ад слоўнага турніра яны часта пераходзілі да зброі.  
Дзядзька бараніў гонар прарока Ілы і цяжкім і цвёрдым  
псалтыром. Цётка адстойвала рыцарства разбойніка Ціхана  
качаргой.

Заўёды качарга пападала ў псалтыр, а псалтыр—у ка-  
чаргу.

— Разбойнік Ціхан!

— Прарок Ілья!

— Ілья прарок!

— Ціхан разбойнік!

— Разбойнік Ілья!

— Прарок Ціхан!

Калі дзядзька з цёткай даходзілі ў сваёй вайне да та-  
кой блытаніны, яны рабілі часовую згоду. Дзядзька клаў  
псалтыр на стол, а цётка ставіла качаргу ў кут.

— Так мы і заканчваем жыццё сваё,—шантала мне цётка  
Бейля, родная сястра маёй бабулі, і падала мне на вячэр  
печаную бульбу і жбаночак малака.

Я павячэралі і лёг спаць, забыўшыся пра сваю бяду з  
пісталетамі.

Тым часам дома мае бацькі ўзнялі трывогу. «Пісталет-  
нік прапаў!» Гэта значыць—я... Пасля поўначы мяне разбу-  
дзіў бацька. Ён прыехаў сюды конна. Я хутка апрануўся,  
бацька пасадзіў мяне на каня перад сабой і прывёз дамоў.

Назаўтра мяне паклікаў да сябе ўраднік. Усе пісталеты  
майго вырабу ляжалі ў яго на стале. Ураднік пахваліў за  
добрую работу і напалохаў турмой, калі яшчэ буду майстрава-  
ваць стрэльбачкі. За маю фабрыку зброі ўраднік дастаў ад  
дзеда хабару тры рублі.

Калі я вярнуўся дамоў ад урадніка, бацька сустрэў мяне

ўрачыста—супоняй. Ён ужо замахнуўся на мяне супоняй ад хамута, але маці схапіла яго з плачам за руку:

— Ты-ж яго скалечыш... Вока выб'еш...

У бацькі гарэлі вочы ад гневу. Неспадзявана для самога сябе загневаўся і я.

— Калі мяне толькі кранеш, я ад цябе ўцяку назаўсёды!—крыкнуў я не сваім голасам.

— Дык ты мяне яшчэ палохаеш?!—грымнуў бацька і так ударыў супоняй, ажно дзецы заплакалі.

Я ўжо быў на tym баку дзвярэй. Бацькаў удар папаў у сцяну. Я ўцякаў гародамі да возера. За мною з плачам гналася маці.

Калі я вярнуўся дамоў, бацька ўжо быў спакойны. Ён звярнуўся да мяне з мяккім дакорам:

— Ты ўжо не малы. Табе ўжо дванаццаць год, а ты яшчэ глупствам займаешся. Што з цябе будзе, як вырасцеш?

Я маўчаў.

Пасля вялікага правалу фабрыкі зброі, я цэлы тыдзень быў зблізкі да мяне руку, я пагражаяў сваёй. Біць мяне я не дазваляў. Я часта адлучаўся з хедэра на пару гадзін, а рэбэ маўчаў.

Я таксама знайшоў скарб—адвагу. Я пачаў бараніцца ад сваіх крыўдзіцеляў і мяне перасталі крыўдзіць.

### Возера

Сяброўства з пастушкамі я не парываў і зімой. Коўзаліся па возеры, каталіся на саначках і нават снежныя хаты ляпілі. Вясной пры ледаходзе мы каталіся па возеры на крыгах, як на пароме.

Аднаго разу ўлетку я пакінуў хедэр на пару месяцаў раней тэрміну. Бацька гаварыў аба мне:

— Ні да бога, ні да людзей.

Некалькі месяцаў я быў вольны ад «навук». Глядзеў, як Лук'янскі рыбу ловіць. Прасіў яго прывучаць мяне да гэтай справы.

— Буду вучыць цябе так, як дзед твой вучыў мяне ў кузні. Дзед твой гаварыў, што кожны чалавек павінен займацца сваёй справай. Памятаеш?

— Памятаю...

Лук'янскі засміяўся.

— Ну, вось! Ты сабе хадзі ў хедэр бублію лавіць, а я— на рэчку рыбу лавіць. Кожнаму сваё...

Аднак я зрабіўся рыбаловам і без дапамогі Лук'янскага. Трэба было паправіць грэблю. Мельнік падняў усе застаўкі, адчыніў шлюзы і спусціў возера. Рыбу ён дазваліў лавіць усім mestачкоўцам, якія наракалі, што возера часта затапляе гароды і лугі.

Я, чалавек вольны ад хедэра, стаяў на беразе і глядзеў з цікавасцю, як відавочна ўбывае ў возеры вада. Праз пару гадзін яна сплыла ўся. На месцы возера засталася вузенькая рэчка, лужыны і шмат топкага ілу. У рэчцы і лужынах рыба кіпела, як у катле. Усе кінуліся ў аміярцвелае возера збіраць рыбу рукамі. Я брыў у адной кашулі па пояс у гразі і лавіў рукамі рыбу. Яна мігацелася на сонцы, як бліскучыя нажы.

Дзесяткі людзей лавілі рыбу кошыкамі, торбамі, рэшатамі і нават уласнымі кашулямі.

За два дні я назбіраў аж два пуды рыбы. Набегла народу з усіх ваколіцы. Шмат рыбы падохла ў іле. На яе накінулася вароны, буслы, сабакі, каты. Мельнік наладзіў пір для ўсіх.

Мы з Фолем і пастухом Прахорам пайшлі ўночы на возера глядзець русалак. Мы прытаіліся недалёка ад высоцага аіру. Свяціў яркі круглы месяц. Мёртвае возера было цяпер сумнае, непрытульнае, і я вельмі шкадаваў, што яно спущчана.

— Вунь русалка...—шапнуў мне на вуха Фоля.

Густы аір рухаўся, нешта шастала ў трысці.

— Русалка!—крыкнуў Прахор.

З аіру выскачыла з рыбай у зубах рудая лісіца.

— Ацю-га! Ацю-га, лісічка!—крычалі мы.

Лісічка ўцякла ў блізкі бярэзник.

— Русалка ў лісічку перакінулася,—тлумачыў нам Прахор.

Іл быў такі тлусты, што ўсе вакольныя сяляне вазілі яго на поле замест гною. Мельнік быў рад: дармовая чыстка возера. А я ўсё прыходзіў сюды сумаваць па памёршым возера. Але праз парау месяцаў яно зноў ажыла. І месяц, і зоркі, і неба любаваліся возерам, глядзелі ў яго, нібы ў люстэрка.

### Дзед Юстын

Аж некалькі месяцаў быў я вольны ад «навук». Скончышы рыбалоўства, бегаў з пастушкамі па ваколіцы. Здружыўся са стагоднім пастухом Юстынам. Я глядзеў на яго, як на прафесара. Лысіна на ўсю галаву, з жаўтаватай імшыстай бародкай, увесе твар у дробненькіх зморшчынках, без зубоў, выцвілья очы, сам тонкі і роўны, як жэрдка. Ён на сіў белую доўгую палатняную світку, якая нагадвала хітон

афіннян. Быў ён надзіва вясёлы—песні спяваў, падскакваў, жартаваў, смяяўся, гаварыў паговоркамі ды яшчэ ў рыфму. Апрача таго ён ведаў лекавыя травы ад розных хвароб. Па шолаху лістоў на дрэвах, па рыканню кароў, па колеру неба, па водгаласках на полі, ён заўсёды трапляў, якая заўтра будзе пагода. А якія цудоўныя байкі ён апавядала! У яго памяці было ўспамінаў і матэрыялаў народнай творчасці на некалькі тамоў. Ён быў жывым увасабленнем мудрасці, паэтычнасці і вопытнасці жыцця ўсяго народа, жывой энцыклапедыяй самых разнастайных ведаў.

Я ад яго атрымаў першыя лекцыі па гісторыі.

Ён апавядалаў мне пра паход Напалеона ў 1812 годзе. Сам ён, маленькі тады хлапчук, выгнаў з хлява трох французаў, абадраных і галодных, што скаваліся ад казакаў. Дзед Юстын паказаў мне курган, дзе былі пахаваны некалькі дзесяткаў французскіх салдат.

Пра паншчыну стары пастух апавядалаў мне цэлья эпапеі. На яго спіне засталіся рубцы ад пансіх бізуноў... Нямала ён гаварыў пра польскае паўстанне 1863 года. Расказаў, што за вёскай Бладыкі закапаны некалькі дзесяткаў польскіх графаў і магнатаў. Гэтую магілу я бачыў на некалькі год пазней. Ён мне апавядалаў пра бітву Петра I са шведамі ў нашай мясцовасці. І ён вадзіў мяне аж да «шведскага маста». Так у народзе і цяпер называюць два рады дубовых паль, што цягнуцца па балоце на цэлы кілометр ад лесу да сплаўной рэчкі Слязанкі. Шведскія сапёры будавалі тут мост для пераходу войска.

— А чаму рэчка Слязанкай завецца, ведаеш?—пытаецца дзед Юстын і тут-же сам адказвае:—Бо паны тапілі тут прыгонных. Людскія слёзы тут бясконца ліліся... Праз гэтую рэчку ўброд пераганялі з пансіх маёнткаў людзей, закаваных у кайданы. Паны аддавалі іх другім панам за сабак і коней, ці выпраўлялі ў салдаты на дваццаць пяць год. Тут абызделенныя людзі-нявольнікі разлучаліся навекі са сваімі бацькамі або жонкамі і дзецьмі... Плакалі. Вось і Слязанка!

Я глытаю кожнае дзедава слова. Гэта не біблія і не талмуд, а зусім блізкае жыццё. Голос дзеда Юстына здаваўся мне голасам гаротнай зямлі.

— Эх, ці надыйдзе той час, калі наш брат зажыве, як чалавек?..—запытаўся дзед і глыбока ўздыхнуў.

Юстын паглядзеў на вершаліны лесу. Заходніе сонца асвяціла яго твар. На момант Юстынавы очы запаліліся юнацкімі аганькамі. Яго белая світка паружавела ад сонечных блікаў, паружавела бародка. Дзед Юстын здаваўся пранізанным полымем, величным казачным уладаром лугоў і лясоў.

Не паспей я ўдоваль налюбаваца агнёвым дзедам на заходзе сонца, як мне пачулася працяглае войканне ні то чалавека, ні то жывёлы:

— А-а-а-ай...

Я ўстрывожана азірнуўся. З лесу бег у адной кашулі чалавек. Раскалмачаная галаўа без шапкі, рыжая барада да грудзей. Ён бег з усёй сілы ды крычаў немым голасам: «А-а-а-ай»...

— Не пужайся! Эта шалёны... Арцёмам завецца. Ён ні-кога не чапае.

І дзед Юстын расказаў пра гэтага Арцёма.

### *Кладачка зламалася*

Малым хлапчуком астаўся Арцём сіратой—ні бацькоў, ні братоў, ні сяцёр, ні сваякоў. Адзін, як тая дзічка ў полі. Быў ён спачатку павадыром у сляпога жабрака. Сляпы, абvezшаны торбамі злосны чалавек, часта біў яго. Арцем ад яго ўцёк і астаўся пастушком у аднаго багача.

Потым зрабіўся парабкам у панскім дварэ. Быў ён працаўтым добрым чалавекам. Жаніўся на такой-жа гаротнай парабчанцы, як ён сам. Жылі яны ў лагодзё ды згодзе. Яшчэ з маленства гарусці ён грошик да грошика, капейку да капейкі, залатоўку да залатоўкі. Скупіўся. Жыў абы каб празыць. У маладажонаў нарадзіўся хлопчык. Любіў Арцём гэтага хлопчыка, як ніводны бацька на свеце. Як ні скупіўся, як ні шкадаваў, а кожны раз купіць сынку то абаранак, то пернічак, а то паліўнога коніка...

Думаў гаротны чалавек так: сын яго павінен мець сваю хатку, кавалак зямелькі і жыць па-людску. Кінуў Арцём парабкоўства, наняў хатку ў аднаго гаспадара, падзённікам зрабіўся сам, жонка—падзэншчыцай. І зноў—залатоўка да залатоўкі, рубельчык да рубельчыка. Хаваў ён гроши ў куфры на самым дне. Набыў ён пілу—і сякеру, зрабіўся дрыгасекам у аднаго купца і хадзіў з жонкай у лес.

Жывіліся яны адной думкай-птушкай: купяць у гаспадара гэтую самую хатку, да хаткі кавалак зямлі—і жыццё пойдзе, як па масле. Набудуць каня, карову, падсвінка. Хлопчык іхні ўжо не стане гараваць, як яны. Рубельчык да рубельчыка, троечка да троечкі... Арцём іх складваў у купку. Кожны вечар перад сном вымаў з куфра, лічыў, пералічваў. Паутараў лічбы перад сном больш шчыра, чым малітву. Жонка завешвала дзяругай акенца, каб ніхто, бронь божа, не запрыкмеў. Маленькі сынок спаў.

Якія добрыя вочы былі ў іх... Як яны прыязна таропіліся ў сынка... Гэта-ж усё для яго, для яго... Не будзе ён сірацінкай, не будзе парабкам, не будзе гараваць, як яны...

Уночы яны часта вялі пашаптушачкі: «Гаспадар просіць за хатку з сядзібнай зямлёй сто пяць рублёў. А ў іх ужо пад сто». Жонка з радасці песню спявала аб tym, як «жылі ў бацькі тры сыны». Муж падпяваў. Іхня думкі-жаўранкі былі вясёлыя, спаць не давалі. Піла і сякера да восені насячэ і напілуе ім яшчэ пяцёрочку—і яны шчаслівия людзі. Іх маленькі Юрачка вырасце чалавек чалавекам. Выправяць яго ў школку.

Але справа це туды зайшла, не туды заехала. Ты на гару, а чорт за нагу. Арцём адно мяркуе, а жыщё другое рыхтуе.

І пайшоў Арцём з бабай сваёй на работу ў купецкі лес. У мужа піла ў руках і сякера за поясам. У бабы торбачка з гарачым праснаком, з печанай бульбінай, са жбанком саладухі—харчи на дзянёк. Малы Юрачка, як заўсёды, дома гаспадаром адзін-адзінюткі... Прывык ён бавіцца з пеўнічкам. Есці маці яму пакідала. Знадворку замыкала дзвёры на замок, каб злы чалавек, не ў благі час кажучы, не залез.

А бацька з маткай працуюць у лесе: піла звініць, сякера грукачыць, сонейка свециць, птушачкі пяюць. І думае Арцём з жонкай, што сонца толькі для іх свециць, што птушкі толькі ім спываюць... Так вальготна і лёгка было на сэрцы.

Яшчэ адна пяцёрка—і яны у-у-у-га! Яны тады самі людзі, самі гаспадары... Гэта-ж не жартачкі—гэтулькі год, усё жытка сваё ішлі яны па вузенькай кладачцы над глыбокай вадой. Кладкай называецца шчасце-матка, а вада—мачыха-бядка... Яшчэ пяць рубельчыкаў, і яны на tym баку рэчкі—на мядовым муражку, на шаўковым лужку. Кладачка не ламаецца пад іх ногамі, хоць яна ўвесь час—зыб-зыб-зыб...

— Што ты, Франуська, пілой сёння ніяк управіцца не можаш?—дзівіцца Арцём.

— Нешта сэрца мне нядобрае гаворыць,—скардзіцца жонка.—Баюся, хлопчык адзін. На прыпечку пад прысакам вуголле гарыць. Каб хаця... Юрачка лезе па ўсіх кутках хаты, а я забылася замкнуць куфар. Хлопчык ужо сам куфар адчыняе. Дужанькі ён...

Непакой жонкі перадаўся і Арцёму.

— Хадзем!

Яны пайшлі дамоў—трывожныя, збянтэжаныя... Прышлі. Жонка не выцерпела—зірк праз акенца, што ў хаце дзеецца ды ўспляснула рукамі.

— Адчыні дзвёры, Арцём... Хутчэй, родненькі... Куфар расчынены...

Увайшлі яны ў хату ўжо самі не свае...

— Што ты робіш, сынок?

— Прасначак пяку для таты і мамы.

На разгорненым попеле на гарачых вуголлях пячэцца прасначак—пачка асігнацый у сто рублёў. Пачка ўскарабачаная, колеру попела...

Арцём кінуўся да прыпечка, схапіў пачку ў рукі. Гроши рассыпаліся ў пылок. Яны ператлелі.... Пралала Арцёма старанне, пралала яго праца, пралала яго жыццё. Думкі-птушачкі аб сваім і сыноўнім шчасці разляцеліся, рассыпаліся, як мякіна з веялкі... Колькі-ж год яшчэ трэба працаўца, каб зноў згарусціць беднаму чалавеку сто рублёў...

— Эх, сынок... сынок... маленечкі і дурненечкі...

І не вытрымаў Арцём: штурхануў хлопчыка з усіе сілы. Хлопчык ударыўся кволым лобікам аб востры вугал тапчана і ўпаў, як тое куранё. Нават голасу не падаў... У лужы крыўі ляжаў...

Збегліся на крык бацькоў суседзі. Аблівалі хлопчыка вадой. Дзе там! Маці гаротная пабегла на Слязанку ды бух у ваду—утапілася. Бацька схапіўся абодвумя рукамі за галаву і завойкаў.

Вось з того часу ён усё: «а-а-а-ай... а-а-а-ай...» Ніводнага слова не гаворыць.

Зламалася Арцёма кладачка.

### Палкоўнік

Наша сям'я абнасілася да таго, што сорамна было на людзях паказвацца. Маці аб гэтым бедавала ўжо два тады. Пакрысе яна скуплівала воўну, прамывала, скубла і цэлымі начамі прала на тапчане ля печы. Прыгожую прасніцу і некалькі верацён, вытачаных, зgrabных, нібы старадаўнія стрэлы для лука, прынёс бондар Даніла. Маці прала ніткі, роўныя і тонкія, як струны. Яны былі сівыя, колеру тумана над нашымі азёрцамі. Гуд матчынага верацяна быў лагодны і прыемны, як песня аб шчасці. Пад гэты гуд несупынна ткаліся мае мары або іншым жыцці—радасным, бліскучым, прыгожым... У шчылінах патрэсканай глінабітнай печы граў на шкляной жалейцы цвіркун.

Маці напрала поўную шуфляду нітак у клубках і матках. Гэта была самая вялікая шуфляда ў нашым камодзе, параненым калісьці даўтінаўскім пагромшчыкамі. Камісіянеры прывезлі з Мінска шмат чорных баваўняных нітак. Маці пільнавала гэта добро, як зяніцу вока. «Каб хаяц мышы не пагрызлі».

Маці запрасіла на дом з блізкай вёскі знакамітую ткачыху Язэпіху. Бацька прывёз на кані яе красны. Яны зайнімалі бадай усю хату ад стала да печы. Чорнавокая і чорнаволосая песьенніца Язэпіха ткала сукно для нашай сям'і. Спрытныя худыя рукі ткачыхі так імпэтна пускалі чаўнок

туды і сюды, што я надзівіцца не мог. Пры гэтым Язэпіха спявала грудным кволым голасам старалаўнія сумныя песні: пра сірочую долю, пра дзяўчыну, што абнімала каліну і чакала мілага з вайны, пра сына Данілы, які пайшоў на турэцкую вайну, пра злога пана. Спяваючы, яна не зводзіла вачэй з кроснаў. Вочы ткачыхі былі апушчаны. Вызначаўся высокі лоб, парэзаны тонкімі зморшчынкамі, чорныя шнуркі брывоў, далікатныя і правільныя рысы твара. Простая беларуская сялянка нагадвала партрэты жанчын італьянскіх майстроў часоў адраджэння.

Маці карміла ткачыху ўсім лепшым, што было ў хаце, купляла для яе ў краме розныя прысмакі. Язэпіха ўзнімала на маці чорныя, як ноч, вочы і гаварыла пышчотным, мяккім голасам:

— Не трэба, мая ты Хаіміха. Лепш дзеткам дасі. Я, дзякаваць богу, сътая.

Я глядзеў, як нараджалася сукно. Трубка тканіны расла з кожным днём. Сукно ў сівяя і чорныя палоскі было гладкае і прыгожае.

Пасля ткачыхі ў нас працаваў вандроўны кравец. Мне ў бацьку ён пашыў гарнітуры з гэтага-ж сукна. Апрача таго мне пашылі з карычневага бобрыка ватніе паліто з капюшонам, з широкім поясам і чатырма кішэнямі. Упершыню мне шыў вонратку кравец, а не маці.

Пасля краўца маці сышла мне некалькі белых манішачак з крамнага палатна і галстух са сваёй старой шоўкавай хусткі. У шаўца Ісрэяля зákазалі камашы. Бацька прывёз мне з Даўгінава за дваццаць капеек шапку ў выглядзе каструлі з брылікам, з залатым аленем наперадзе. Я адразу зрабіўся «жаніхом», як жартавала маці.

Былі забыты мае грахі: пісталецікі, упартасць, супраціўленне бацьку, учёкі з хедэра. Нават строгі бацька пазіраў на мяне спакойным добрым вокам.

Чаму так раптоўна мая злая доля змяніла свой гнеў на міласць?

Бацька хацеў вывесці мяне ў людзі. Меркаваў выправіць сёлета ў «універсітэт»—у даўгінаўскі ешыбот...

У Даўгінаве жыла мая цётка—родная сястра маці. Яе муж меў хедэр і вучыў дзяцей. Цяпер, калі я быў у добрым адзенні, бацька не сароміўся ўзяць мяне з сабою ў Даўгінава. Я вельмі ўзрадаваўся, бо ні разу яшчэ там не быў.

Дзядзька мой жыў у адной хаце са сваім бацькам-бляхарам. Старога бляхара Рувіна Лібермана я ведаў добра. Ён быў вандроўным бляхаром. Хадзіў па вёсках з мяшком на спіне. Часта начаваў у майго дзеда. Яны-ж былі сватамі.

За некалькі дзён да майго прыезду адбылося ў Даўгі-

наве дзіўнае зларэнне. Прыехаў стары палкоўнік і спыніўся ў самым лепшым заезным доме. Местачкоўцы настараражыліся. Спалохаўся даўгінаўскі цар і бог—станавы прыстаў:

— Якую справу можа мець у Даўгінаве палкоўнік?

Стары палкоўнік з нейкай падазронай цікавасцю спацыраваў па вуліцах з кіком у руках, абыходзіў усе закавулкі, зазіраў ва ўсе куткі, гуляў па старых магільніках. Ён чагосьці і кагосьці шукаў, выведваў. Прыстаў і ўраднік забягалі яму дарогу наперад і аддавалі чэсць. Прыстаў пытаўся, ці патрэбны якія паслугі, у госці запрасіў—палкоўнік адмовіўся.

Гэта яшчэ больш напалохала прыстава. Ён загадаў кожны дзень падмітаць вуліцы, праверыў пажарную каманду, перачытаў усе паперы ў сваёй канцыляры, зрабіўся строгім, арыштоўваў людзей больш, чым дагэтуль, біў іх нагайкай макней, чым дагэтуль, і не спаў начамі ад страху. З'яўлённе старога палкоўніка яго зблінтэжыла не на жарт.

Станавы прыстаў даведаўся, што палкоўнік паклікаў да сябе старасту мяшчанская управы і вартаўніка яўрэйскага магільніка. Гэта занепакоіла яго яшчэ больш.

— Пэўна, я правароніў нейкую крамолу, аб якой даведаўся ў губерні і прыслалі палкоўніка для расследавання.

Прыстаў запрасіў да сябе гаспадара заезнага дома, старасту мяшчанская управы, магільнага вартаўніка. У кожнага з іх ён распытаў пра палкоўніка. Яны ўсміхаліся і гаварылі адно:

— Пакуль што няможна сказаць. Так загадаў пан палкоўнік. Справа вельмі сур'ёзная.

Прыстава аграфнула роспач. Ён пачаў прыпамінаць свае грахі і грашкі за ўсе гады службы: хабары, катаўанні людзей, дзяльбу здабычы з канакрадамі і разбойнікамі, арышты невінаватых людзей і вызваленне злачынцаў-крымінальнікаў.

— Пэўна, нехта падаў на яго, прыстава, данос губернію,—думаў ён.

Местачкоўцы таксама былі ўстрывожаны. Можа новы патром рыхтуеца ў Даўгінаве?.. Кагал хацеў абвясціць трохдзённы пост для ўсіх яўрэяў мястэчка і для грудных малютак...

Тады прышоў у кагал гаспадар заезнага дома, дзе жыў палкоўнік. Пасля яго з'явіўся туды і стараста мяшчанская управы. Урэшце прыбег і вартаўнік магільніка. Кагал ад іх нічога пэўнага не даведаўся. Але пост не быў абвешчаны.

У такі напружаны час мы з бацькам апынуліся ў Даўгінаве. У бляхара Рувіна Лібермана мы спыніліся на дзень. Усе ў хаце гаварылі пра палкоўніка і баяліся яго не менш,

чым прыстаў. Стary Рувін—худы, сямідзесяцігадовы дзед з рэдкай бародкай, сутулы, у кортавым халаце—сядзеў у кутку ды гаварыў сам з сабою:

— Каб хаяц яўсе было добра... Чаго сюды прыехаў палкоўнік? Пры маёй памяці ў Даўгінаве ніякіх палкоўнікаў не бывала...

Рувін стагнаў глыбока і працягла. У гэты самы час мая цётка зірнула ў акно, імпэтна адскочыла назад і піскнула, як заяц:

— Да нас ідзе палкоўнік... А божа мой... Што яму ў нас трэба?

Мы ўсе шуганулі ў дзядзькову камору. На сваім месцы астаўся адзін стary Рувін. Мы пачулі як адчыніліся дзвёры і як нехта ўвайшоў старэчым крокам, кашлянуў і старэчым голасам сказаў:

— Здравствуйте!

— Здрасце,—адказаў Рувін.

— Тут жыве Рувін Ліберман?—запытаўся басавы голас.

— Тут,—адказаў Рувін.—А што пану начальніку трэба?

— Цудоўна! Мне неабходна ведаць пра вас усё!.. Скажыце, будзьце ласкавы, Рувін Ліберман, як звалі вашага бацьку?

— Майго бацьку? Зараз скажу пану начальніку. Майго бацьку звалі Абрам.

— Так... Абрам. Цудоўна! А маці?

— Матку? Матку звалі Рахиль.

— Цудоўна! Дзе яны пахаваны?

— Пахаваны? На старым магільніку, ля самай агарожы. А што?

— Так! Цудоўна! Скажыце, будзьце ласкавы, Рувін Ліберман, у вас быў старшы брат?

— Старшы брат? Так, так! Быў, панок, быў. А як-жай быў! Гершаль зваўся.

— Вельмі добра!—узрадаваўся палкоўнік.

Мы ў каморцы слухалі, навастрыўшы вушы. Я не вытрымаў і зірніў у шчыліну дзвярэй. На ўслонку, побач з Рувінам, сядзеў старэнькі палкоўнік, у доўгім шынелі з бліскучымі гузікамі і златымі пагонамі, з кійком у дрыжачых руках. Белая, як снег, бровы, бакенбарды і вусы свяціліся на яго зморшчаным шэраватым твары з гладка выгаленым падбародкам. Рукі ў яго так дрыжэлі, што кіёк, які ён не выпускаў з рук, адбіваў на падлозе лёгкую дроб.

Збянтэжаны Рувін узнімаўся і зноў садзіўся, зрывая з галавы ярмолку і зноў адзяваў.

Палкоўнік крху памаўчаў. Выцер хустачкай успацелы лоб. Потым працягваў далей свой допыт:

— А скажыце, будзьце ласкавы, Рувін Ліберман, ваш брат памёр?

— Не ведаю, пане начальнік. Мне маці, светлы ёй рай, гаварыла, што яго маленъкага ў салдаты забралі.

— Так... Так...—падтакваў палкоўнік.

— Схапілі, надзелі яму кайданы на руکі і ногі, кінулі ў воз і павезлі. Маці, светлы ёй рай, валасы на сабе рвала, гвалту кryчала і бягом бегла за возам.

— Так... Так...

— Маці, светлы ёй рай, кідалася на зямлю, паднімалася, зноў бегла за возам ды ўсё лемантавала: «Гершалэ... Гершалэ... Гершалэ...»

— Так... Так... Яшчэ... Яшчэ...—сказаў палкоўнік і палахыў руку на плячо Рувіна.

— А фурман гнаў каня пугай з усіх сіл. Конь імчаўся так шпарка, аж Гершаль, які сядзеў на возе і плакаў, моцна ўдарыўся ілбом аб свае жалезныя кайданы. Маці, светлы ёй рай, бачыла, як твар Гершалэ заліўся крывёй.

Палкоўнік ківаў галавой, выцер хустачкай лоб, вочы і сказаў:

— Так... Яшчэ...

— Маці, светлы ёй рай, абамлела і павалілася ў лужыну. Як прачнулася, дык ужо воза не відаць было. Гершалэ павезлі ў салдаты. Тады, пане начальнік, у бедных бацькоў лавілі малых хлопчыкаў і аддавалі ў салдаты.

— Скажыце, Рувін Ліберман, доўга маці-нябожчыца плакала па Гершалэ?

— Усё жыццё, дарагі панок... Як толькі ўспомніць, так і заліваецца слязмі.

— Цудоўна... Дасканала... Паглядзі, Рувін, на мой лоб... Вось рубец! Гэта я тады моцна параніў лоб. На ўсё жыццё знак астаўся. Я—твой брат Гершаль. Урэшце знайшоў! Мілы... Родны... Гэта было семдзесят год таму назад. Цябе яшчэ на свеце не было. Маці звалі Рахіль, бацьку—Абрам. Маці-нябожчыца насіла ў свята чорную касынку з чырвонымі пчолкамі. Бацька ў суботу пры абедзе співаў:

Оса-а-адэр лэйсудо-осо  
Беца-а-афро дэйшаба-ато.  
Веазмін-бо гашто,  
Веазмін бо гашто...<sup>1</sup>

Рувін не зводзіў вачэй з палкоўніка. Слухаў, як зарожаны.

— Родны... Рувін...

— Гершалэ... Братку мой...

<sup>1</sup> Старадаўняя суботнія застольная песня на стараяўрэйскай мове.

Старыя кінуліся адзін аднаму на шыю і абодва захліпали, як малыя дзеци.

Мы ўсе выскачылі з каморкі, ашаломленыя, здзіўленыя, усхваляваныя. Нам усім здавалася, што гэта сон. Палкоўнік пазнаёміўся з усімі намі. Цётка зняла ў яго шынель. Бліснулі залатыя эпалеты, гузікі, медалі... Усё гэта было незвычайна і вельмі цікава.

Палкоўнік гладзіў пяшчотна запрацаваныя руکі роднага брата, яго аброслы зморшчаны твар і зазіраў яму глыбока ў очы.

— Перад смерцю давялося пабачыцца,—гаварыў ён.— Мяне цяпер завуць Александр Пятровіч Лібераў. Але ў душы я ранейшы Герш Абрамавіч Ліберман. Як быў хлопчыкам, белі мяне, пакуль не згадзіўся хрысціцца. Потым мяне аддалі ў школу. Я быў здольны хлапчук, добра вучыўся. Стаяў ваенным і за многа год службы дайшоў да чына палкоўніка. Цяпер я ў адстаўцы. Жыву ў Вільна. Дзеци, унукі. І ўсё жыццё з сэрца цягнулася нітачка сюды, у Даўгінава. Знайшоўся браток. О, госпадзі...

І палкоўнік зноў кінуўся Рувіну на шыю. Абодва дзяды зноў захліпали. Старэчыя слёзы ліліся з іх вачэй тоненъкімі мутнымі струменьчыкамі.

Мы ўсе былі вельмі ўсхваляваны. Цётка плакала ўголос—больш за старых.

Дапытлівым, дзіцячым вокам я шукаў падабенства ў двух старых Ліберманаў. Падабенства было вялікае ў рыхах твараў, у голасе, у постаяніях.

Раптам адчыніліся дзвёры, і трои чалавекі: гаспадар заезнага дома, стараста мяшчанскай управы і магільны вартаўнік неслі трои кошыкі, нечым цяжкім напакаваныя.

Яны напрасілі ў цёткі свежы абрус на стол і пачалі даставаць з кошыкаў бутэлькі з віном і разнастайнія закускі. Стары Рувін, дзядзька і цётка апрануліся ў святочнае, а палкоўнік адчуў сябе ў хаце гаспадаром. Рассадзіў нас усіх вакол і нешта шапніў на вуха магільному вартаўніку. Той вышаў і пазваў у хату mestachkovую капелю: цымбаліста, бандуристу і скрыпача. Яны чакалі на дварэ.

Музыканты зайграі, як на вяселлі.

— Навошта было так напалохаць ўсё мястечка?— запытаяўся бляхар Рувін у брата.

Палкоўнік звярнуўся да старасты мяшчанскай управы:

— Раствумачце!

Стараста растворумачыў, што ў Даўгінаве шмат Ліберманаў. Трэба было сакрэтна разведаць усіх Ліберманаў, капацца ў старых архівах, а то некалькі дзесяткаў Ліберма-

наў заблытаі-б справу. Кожнаму хацелася-б мець гаспадзіна палкоўніка за сваяка.

Палкоўнік перабраўся да Рувіна на кватэру і жыў тут цэлы тыдзень. Цётка ўступіла яму сваю каморку. Пра старога кантаніста пачалі распаўсюджвацца легенды па ўсіх навакольных мястечках.

Станавы прыстаў цэлы тыдзень нікуды не паказваўся. Яму было сорамна за свой страх. Ён быў пакрыўджаны на старога палкоўніка: прыехаў да нейкага абадранца Рувіна на кугель...

### Ешыбот

У тую-ж восень мяне аддалі ў даўгінаўскі ешыбот. Праз поўгода я з Даўгінава перавёўся ў мястечка Ілью. Тры гады плаваў я ў мёртвым моры талмудычных навук. Талмуд даўно амярцевеў. Нам, падлеткам, было нудна чытаць тэксты, напісаныя дзве тысячи год таму назад на стара-յўрэйскай і халдзейскай мовах.

Ешыбот змяшчаўся ў вялізной сінагозе, дзе тро разы на дзень маліліся местачкоўцы. Тут-же знаходзілася да пяцідзесяці ешыботнікаў ва ўзросце ад 12 да 20 год. Кожны сядзеў перад спецыяльным «штэндарам»<sup>1</sup>, на якім ляжаў фаліянт талмуда. Галава ешыбота («рош-гаши́ва») вызначаў кожны дзень новы раздел тэксту для самастойнай чыткі. Па чацвяргах рош-гаши́ва правяраў, ці ешыботнікі добра ўсвоілі тэкст. Спяняліся над кожным абзакам. Адбываліся доўгія развагі, дыскусіі. Рош-гаши́ва задаваў закавырыстыя запытанні. Вывучаць талмуд мне прыходзілася самастойна паводле шматлікіх каментарый да галоўнага тэксту. Каментары ствараліся на працягу доўгіх стагоддзяў вучонымі талмудыстамі. Між сабою яны вялі спрэчкі, супярэчылі адны адным. Галоўны тэкст абрастаў каментарыямі, нібы густым лесам. Апрача таго, галоўны тэкст не меў знаку прыпынку. Мова талмуда лаканічная і вельмі цяжкая. Усё разам узятае складала вялікія труднасці для ешыботнікаў. Апрача таго, каментатары талмуда па некалькі разоў на кожнай старонцы рабілі ссылкі на іншыя томы талмуда.

Такім чынам ешыботнік, пры вывучэнні якога-небудзь раздела, павінен быў перагортваць кожны дзень пяць або дзесяць тамоў.

Штэнлар—нагадвае па выглядзу пюпітр для нот, толькі больш масіўны і са скрышкай.

Штудыраванне талмуда гвалтоўна аддаляла нас ад жыцця, труціла забабонамі і звярыным шавінізмам. Ад несуразнай «навукі» галава ходырам хадзіла.

Многія з ешыботнікаў, і я ў тым ліку, жылі ў сінагозе. Мы спалі на цвёрдых лавах, нібы пасажыры ў жорсткіх вагонах поезда. Пад лавамі стаялі нашы скрынечкі з маёмасцю. Мы вечна знаходзіліся пад наглядам старога «машгіяха» (інспектара). Яго звалі рэб Шмар'е. Гэта быў худы высокі яўрэй цыганскага тыпу, з вузкай чорнай барадой. Прыжмураныя, чорныя, як смоль, вочы заўсёды сыпалі маланкі. На кожнага ешыботніка ён глядзеў падазронам. Рэдка калі ўсміхаўся. Адно шчасце, што ён не кожны дзень бываў у сінагозе. Ён рабіў на ешыботнікаў перыядычныя налеты. Ён, напрыклад, мог з'яўляцца ў любую хвіліну дня і ночы, а не паказваўся па некалькі дзён падрад. Час ад часу ён рабіў вобыскі па нашых скрынках. Нібы царскі жандарм, перакідваў, перамацваў кожны шматок, кожную ануручку з маёмасці юных талмудыстаў. Ешыботнікі дрыжэлі ад страху. Гаспадар наших душ пільнаваў нас ад бязбожнай літаратуры. Свецкая кніга нават на стараўрэйскай мове лічылася крамолай.

У аднаго пятнаццатагодзевага студэнта божацкіх навук рэб Шмар'е знайшоў пры вобыску граматыку рускай мовы. Ешыботніку за гэта наладзілі ў сінагозе суд у прысутнасці рабіна і прадстаўнікоў кагала. Хлапцу прысудзілі «малкес» (бізуны). Яго адлупцаваў сам рэб Шмар'е ля дзвярэй сінагогі раменай дзягай, пасля чаго выгнаў з ешыбота.

Дзікі рэлігійны фанатызм з'ядаў нашы лепшыя гады—дзіцячыя і юнацкія.

Мы, ешыботнікі, па яўрэйскаму выражэнню, «елі дні». «Есці дні»—значыла месь сем апекуноў, якія кармілі ешыботніка па аднаму дню на тыдзень. Я таксама меў сем гаспадароў. Я іх называў не па імені, а па тых днях, у якія я прыходзіў да іх харчавацца: Нядзеля, Панядзелак, Аўторак—аж да Суботы.

Я заўсёды адчуваў сваю залежнасць ад кожнага з іх. Гэта адчуванне было вельмі прыкрае, прыніжаючае чалавечую годнасць, гонар і дастойнасць. Пры сустрэчах з Суботай, Аўторкам ці Пятніцай, я заўсёды нізка кланяўся, гаварыў «дзень добры». Мне ўсё здавалася, што мой дзень у вобразе чалавека зараз вылае мяне «дармаедам». Бывалі і такія выпадкі. Здаравалася, што гаспадыня—жонка Нядзелі ці Панядзелка загадвала мне выносіць на двор памы, прыносяць са студні вядро вады. ці пакалыхаць дзіцё.

Любай рабоце ў хаце свайго карміцеля я быў заўсёды рад. Хоць чым-небудзь адплаціць за абед... Між іншым, у якога-небудзь краўца ці шаўца я заўсёды адчуваў сябе лепш, чымся ў багатага гандляра. Бедны чалавек заўсёды прымаў ешыботніка, як гасця, і з усяго сэрца частаваў самym лепшым, што было ў яго хаце. Багаты mestачковец карміў у большасці на кухні, як жабрака, рэшткамі са свайго стала.

Армія дармаedaў у 50—60 ешыботнікаў была для не-  
вялікага містэчка нямалай абузай. Кармілі ешыботнікаў у  
большасці толькі абедам. Кожнаму ешыботніку прыходзі-  
лася выкручвацца, як хто можа, каб даставаць сабе аба-  
ранак з яблыкам на снеданне і вячэр. Многія галадалі,  
а некаторыя ўмудраліся мець па дзесяць і больш дзён на  
тыдзень, гэта значыць, мець па некалькі пятніц на адзін  
тыдзень.

Хлапчукі mestachkovых жыхароў адносіліся да нас, ешы-  
ботнікаў, з пагардай. Часам нават кулачныя бойкі наладж-  
валі супроць нас. Гэта адбывалася галоўным чынам улетку  
ля рэчкі, куды мы хадзілі купацца.

Калі ешыботнікаў пабівалі да крыві, ніхто за нас не за-  
ступаўся. Затое, калі хто-небудзь з ешыботнікаў расквасіць  
нос mestachkoўцу, тады яго бацькі прыходзілі ў сінагогу і  
скардзіліся рош-гашыне. Ад яго даведваўся рэб Шмар'е, які  
за гэта заўсёды ўсыпаў «малкес».

### Цудоўны разъяр

Раз на тыдзень, у ноч з чацвярга на пятніцу, мы, ешы-  
ботнікі, не спалі. Мы павінны былі паўтараць усе раздзелы  
талмуда, якія праходзілі за тыдзень. Гэта называлася  
«мішмер».

Першую палову ночы мы аддавалі гэтай справе, а другую  
палову запаўнялі рознымі гульнямі. Часта гулялі ў  
вайну. Пераможаныя павінны былі «плаціць дань»—часта-  
вацца пераможцаў яблыкамі, абаранкамі і цукеркамі.

Былі ў нас двое, якія заўсёды прадстаўлялі цыгана з  
мядзведзем. Цыган вымазваўся ў сажу, пад паліто на спіне  
падвязаў падушачку і рабіўся гарбатым. Мядзведзя граў  
хлапчук, які хадзіў на чацвярэнках, апрануты ў вывернуты  
шэрсцю наверх кожух. Мядзведзь танцеваў, а цыган спя-  
ваў жартавілыя песні. Кожух нам даваў сінагагальны шамес  
(служка) рэб Эля, які заўсёды прысутнічаў на нашых гуль-  
нях. Ён з намі сябраўся, ведаў усе нашы сакрэты і ніколі не  
даносіў аб нашых свавольніцтвах інспектару рэб Шмар'ю.  
Рэб Эля толькі глядзеў, каб мы не ламалі штэндараў.

Ён быў вельмі добры чалавек, ненавідзеў сінагагольнага габая (старасту), які прымушаў яго, рэб Элю, быць парабкам у рабіна і ў сябе. Рэб Эля праклінаў габая страшнымі праклёнамі, ды не толькі габая, а ўсіх местачковых багачоў, што за розныя паслугі выкідавалі яму, як жабраку, скарынкі хлеба.

Свае праклёны ён шаптаў вечна і да таго прывык гаварыць сам з сабою, што нават у сне рухаў губамі, нібы жвачку жаваў. Хадзіў ён абадраны, голае цела відаць было. Чорныя валасы на галаве і барадзе былі збіты ў лямец. Ён іх ніколі не расчосваў. Пальцы рук у яго былі адмарожаныя, скрученыя, з адпашымі суставамі, дзеля чаго шамеса называлі «рэб Эля з гусінымі лапкамі». У яго было дванаццаць дачок. Кarmіла іх яго жонка-банщыца, якая ў вольныя ад лазні дні прадавала ешыботнікам пражаны боб і абаранкі. Старэйшая дачкі служылі нянькамі ў крамнікаў.

Часам уночы рэб Эля нам апавяддаў казкі.

— Вы бачыце арлоў і ільвоў на святым каўчэгу?— запытается ён аднаго разу.

Мы таропім вочы ў адзін пункт. У цэнтры сінагогі на ўсходній старане, дзе моляцца местачковыя багачы, стаіць пазалочаны каўчэг са світкамі торы. Каўчэг аздоблены мастацкай разьбой з дрэва. Два ільвы і два арлы. Навакол — фантастычныя ўзоры з кветак і траў. Здаецца, што ільвы зараз рынуцца з месца і пачнуць біць хвастамі аб падлогу. Здаецца, што арлы з распасцёртымі крыллямі зараз узчимуцца пад высокі супіт. Уночы, калі сінагога асвятляецца скупа адзіночнымі свечкамі, звары і птушкі выглядаюць зусім жывымі.

— Дык вось,—сказаў рэб Эля,—гэтая самая сінагога пабудавана пяцьдзесят, а мо' сто год таму назад. Аднаго разу прышоў у кагал незнёмы чалавек—высокі, прыгожы, з сівой барадой, з вачыма, бы зоркі, у простым ільняным халяце, з сандаліямі на нагах.

— Я разъбяр!—заявіў ён.—Хачу зрабіць каўчэг. Аб цане не буду з вамі гаварыць, аб ядзе таксама. Няхай толькі хлеб і ваду прыносяць да дзвярэй. Адно буду прасіць пачэсны кагал, каб ніхто ка мне не прыходзіў глядзець, пакуль не скончу работы.

— Добра!—згадзіліся братчыкі з кагала.—Няхай будзе так. Працуйце! Прымаем вашы ўмовы. Толькі памятайце, за працу шмат грошай вы ў нас не дастанецце, бо нашы местачкоўцы не Ротышыльды і не графы Патоцкія.

Разъбяр працуе сабе дзень, два, тры. Ён нікуды не ходзіць. Яго ніхто не бачыць. Кожны дзень жанчына прыносіць яму жбан вады і акраец хлеба, сгавіць ля дзвярэй

ды ўходзіць. Як ні цікавяцца кагальныя братчыкі паглядзець работу, але прапала—умовіліся не глядзець. Яны здалёк бачылі, што і ўночы светла ў новай сінагозе. Разъбяр працеваў круглыя суткі.

Затое габай, гад і зладзюга, як усе габаі на свеце, каб яго імя сцёрлася з памяці добрых людзей, не стрымаў слова. Адна разу ўночы ён пракраўся на жаночую галёрку сінагогі і давай глядзець праз маленькае аkenца. Бачыць ён: разъбяр сядзіць на падлозе перад свечкай, тримае на каленях тоўсты фаліянт і ціханька чытае і ціханька спывае, і пры гэтым, як маятнік, ківаецца. А працы яшчэ і знаку німа. Нават не пачынаў.

Хацеў пракляты габай стукнуць кулаком аб сцяну ды вылаіць на чым свет стаіць разъбяра. У гэты час заспівалі першыя пеўні, і ўсё ператварылася.

Замест падлогі зелянеў прыгожы стэп. Буялі стройныя пальмы, вінаграднікі, прыгожыя кветкі, апельсінавыя і лаўровыя дрэвы. Замест каменнага супіта сінела паўночнае зорачнае неба. Над дрэвамі і раслінамі свяціцца яркі поўны месяц.

Пракляты габай анямеў ад дзіва.

У самym цэнтры красаваўся новы драўляны каўчэг. Разъбяр да яго падышоў, паглядзеў, памацаў, зноў адышоў. Глядзеў з правага боку, з левага і стрóга сказаў:

— Старадаўнія ткачыхі ўсхода! Загадваю вам з'явіцца сюды!

Адразу прышлі жанчыны ў доўгіх вопратках, з затуленымі празрыстымі шоўкамі тварамі. На руках блішчэлі залатыя бранзалеты з дарагімі каменнямі. Праз празрысты шоўк свяціліся іх очы—чорныя, сінія, зялёныя.

Пракляты габай таропіў у іх свае бельмы.

І зноў сказаў разъбяр:

— Старадаўнія ткачыхі ўсхода! Загадваю вам зрабіць з гэтых кветак і раслін прыгожыя ўзоры для святога каўчэга.

І паслухмянныя ткачыхі началі працеваць: наравілі кветак, траў, пальмавых галін, залатых апельсінаў і давай плясці ўзоры, як тыя пастушкі, што плятуць вянкі на полі з нашых каласоў, траў і васількоў. Пры гэтым старадаўнія ткачыхі співалі песні на незразумелай мове. Яны хутка скончылі работу і давай абвешваць жывымі гірляндамі кветак, апельсінаў і вінаграду сцены і дзвёры каўчэга.

Разъбяр махнуў рукой.

Ткачыхі зніклі. Разъбяр любаваўся на работу. Падыхоўдзіў да каўчэга, адыходзіў, памацаў рукамі і задаволена цмокаў губамі.

Потым ён зірнуў на неба і сказаў:

— Мне яшчэ патрэбны для каўчэга два ільвы і два арлы! Самыя прыгожыя цары звяроў і птушак, загадваю вам з'явіцца сюды!

Пад неба ўзляталі два арлы. Прыбеглі ў адзін міг два ільвы. Арлы ўзмахвалі крыллямі. Ільвы білі аб зямлю хвастамі. Іх вочы і грэвы былі залацістыя і велічныя.

Пракляты габай таропіў у іх свае бельмы, малациў ад страху зубамі.

Разъбар узмахнуў рукой.

У арлоў задрыжэлі крыллі. У ільвоў ад страху ўзняліся залацістыя грэвы. Ільвы і арлы загаварылі голасам чалавечым:

— О, чалавек, о, цар зямлі... Злітуйся над намі. Дай нам вольна жыць у стэпе. Не хочам алзеравянець навекі-вечныя... Мы хочам жыць... Мы хочам назад у свае гнёзды, у свае логвы, да сваіх серабрыстых ручаёў. Мы хочам у свае пахучыя лясы... Мы хочам волі...

З вачэй ільвоў і арлоў цяклі слёзы. Звяры і птушкі дрыжэлі ад страху і прыпадалі да ног разъбяра. Але ён быў непадатлівы і строгі:

— Загадваю вам!

Разъбар махнуў рукой:

Два арлы ўзляцелі над каўчэгам. Два ільвы сталі дуба па абодвух баках каўчэга. Пярэднімі лапамі яны ўпёрліся ў сцены яго, хвастамі ўпляліся ў жывыя гірлянды кветак і застылі.

Разъбар яшчэ раз махнуў рукой.

Расліны, кветкі, апельсіны і вінаград, ільвы і арлы адзеравянулі. З супіта новага будынка знікла неба, з падлогі знік квітнеючы стэп.

Прапяялі другія пеўні.

Новы будынак быў асвечаны адной свечкай. Разъбар узяў у рукі кавалак вострага шкла і давай шліфаваць і тачыць драўляныя расліны, драўляных звяроў і птушак. Потым ён узяў пэндзаль, гліняную міску з фарбай і пакрываў іх лёгкім золатам.

Пракляты габай таропіў у разъбяра свае бельмы.

Разъбар нават не зірнуў на яго. Робячы сваю работу, ён сказаў:

— За тое, пракляты габай, што ты мяне не паслухаў і прышоў сюды глядзець, зараз-жа аслепні!

І габай (каб яго імя сцёrlася з памяці людзей!) тут-же аслеп.

Ён ужо не бачыў цудоўнага разъбяра.

— Калі толькі каму-небудзь раскажаш аб tym, што ба-

чыў, з табою станеца, як з гэтымі арламі і ільвамі. З табою будзе нават горш. Ідзі!

Аслепшы габай пац-мац рукамі аб сцяну і ледзь выбраўся на двор. Пабрыў па дварэ і зноў—пац-мац рукамі і дабраўся да хаты рабіна. Зайшоўшы к рабіну, ён, шэльма і гад, расказаў рабіну ўсё. Рабін павёў габая да моў, палажыў яго на шоўкавую пярыну і загадаў спаць, а сам склікаў зборышча кагальных братчыкаў. Расказаў ім аб гэтым дзіўным здарэнні, і на ўсход сонца яны пайшлі грамадой у новую сінагогу.

Разъбяра яны ўжо не знайшлі.

Новы каўчэг з'яў золатам, з'яў харастром. Вінаград, апельсіны, кветкі, лаўровыя вянкі, пальмавыя галіны здзвілі прыгожасцю. Здавалася, што яны яшчэ пахнуць садам, стэпам. Ільвы і арлы былі, як жывыя. Аж страшна было дакранацца да іх пальцамі.

Прапялялі трэція пеўні.

Знік пракляты габай з шоўкавай пярыны.

Габаіха шукала яго пад ложкам, па ўсіх каморах багатай хаты, на дварэ, на вуліцах—габая не стала.

Слухаючы казку шамеса рэб Элі, мы ўсе мімаволі з новай цікавасцю паглядалі на каўчэг, які заўсёды красаваўся перад намі. Разъба была сапраўды дасканалая. Рухлівия светацені нашых свечак плылі хвалямі па цудоўнай рабоче. Здавалася, што ільвы і арлы зараз ажывуць.

Шамас заўсёды заканчваў гэтую казку такімі словамі:

— А ведаецце, хто быў гэты разъбяр?—прапрок Ілья!

Аднаго разу пасля такой бяссоннай ночы мы пад раніцу паляглі апранутыя спаць на падлозе жаночай галёркі сінагогі. Мы толькі што заснулі, аж раптам усхапіліся ад дзікага крыку:

— Уставайце, дзецы Ізраіля, ягняты святыя! Да вас з'явіўся я—прапрок Ілья! Уста-вай-це!

Мы ўскочылі на ногі. Перад намі стаяў mestачковы вар'ят Моуша. Ён дзіка лупіў на нас вочы і загадаў:

— Распранайцесь, а то я вас зарэжу!

Ён стрыг паветра вялікімі кравецкімі ножніцамі.

— Распранайцесь... а то...

Мы былі так змучаны бяссонніцай, аглушаны і напалханы яго дзікім крыкам, што і не думалі бараніцца. Паслухаліся. Вар'ят схапіў нашу вонратку і пабег уніз па лесвіцы. Без кашуль мы падышлі да акон і ўзнялі крык. За вар'ятам пагналіся людзі. Ён кінуў нашу вонратку і ўцёк.

З таго разу мы перад сном запіралі дзвёры сінагогі на ўсе засовы, каб да нас больш не прыходзіў няпрошаны прапрок Ілья.

## *Мае заработка*

З самага пачатку я прывучаўся ў ешыбоце да сімаштойнага жыцця. Мыў сабе бялізну кожную пятніцу ў лазні і развешваў на гары сінагогі. Таксама павучыўся латаць падраныя штаны. Мой гарнітур даўно парваўся. Выпалковыя заработка мелі ў ешыбоце ўсе юныя талмудысты: чытка псалтыра пры нябожчыках і спяванне малітваў пры нованараджаных. Ці пры нараджэнні ці пры смерці чалавек чалавеку заўсёды даваў хлеб.

Мяне карміў мой ножык.

Я меў патаемную майстэрню ў шуфлядзе майго штэндара, і пад заслонай скураных фаліятаў з залатым ціненнем мой ножык тварыў цуды. Я вырэзваў з дрэва пеналы, скрынечкі, пакрываў іх лакам, пасля чаго наводзіў прыгажосьць разъбой. З мяккіх чорных брускоў вырэзваў пачаткі. З аркушаў паперы рабіў маленькія кніжачкі ў прыгожых пераплётах і чырвона-сінім алоўкам размалёўваў іх звязркамі і дрэўцамі. Я прадаваў маленькія альбомчики свайго вырабу. Альбомчики цаніліся сярод местачковых дзяцей не менш высока, чымся ножыкі і пісталеты ў вясковых пастушкоў. Цэны хісталіся ад двух да пяці капеек за штуку.

Ад строгага інспектора рэб Шмар'я мне ахоўвалі ўсе юныя талмудысты. І я ні разу не папаўся ў яго лапы.

Старэйшыя таварышы—16—17-гадовыя юнакі звязрнулі пільную ўвагу на мае вырабы: скуплівалі ў мяне «тавар» за грошикі і прадавалі ў пяць разоў даражэй. Яны стварылі «рынак». Закіпела жыццё. Каля сінагогі сярод густых зарасляў пальму была наша біржа. З'явіліся бабулькі з кошыкамі. Прадавалі нам яблыкі, арэхі, абаранкі, боб, гарохавыя бліны, жоўтая і круглая, нібы ясны месяц.

Аднак, бывалі моманты застою ў «гандлі». Ножык мой адпачываў, бо рынак быў перапоўнены і ніхто больш не купляў. Мне прыходзілася галадаць. Выратаваў мяне ад голаду адзін выпадак. Седзячы раз увечары на ганку сінагогі і марачы аб кавалку хлеба, я зауважыў, як адна нізенькая бабулька гоніцца за гарэзнай казой, гоніцца ды не можа дагнаць.

Я дапамог загнаць казу ў сенцы маленькой бабульчынай хаткі, што знаходзілася на tym баку вуліцы насупроть сінагогі.

Бабуля не ведала, чым мяне ўзнагародзіць за дапамогу. Я сказаў, што мне ніякая ўзнагарода не патрэбна. Бабуля запрасіла мяне ў хату і пачаставала коржыкамі.

## Лістапад

З таго часу пачалося, наша знаёмства з бабулькай Бейляй.

Яна была адзінокая. Яе дачкі і сыны жылі ў Амерыцы. Прысылалі ёй акуратна гроши, і яна спакойна дажывала свой век у маленъкай хатцы. Тут-же ў хатцы жыла з ёю дойная каза. Старшы ўнук бабулі ў Амерыцы быў аднаго ўзросту са мною і аднаго імені. Гэта яе вельмі чуліла. Яна часта даставала са старога камода пачку лістоў, фотаздымкаў усіх яе дзяцей ды ўнукаў. Я чытаў і перачытваў уголас лісты, а яна, непісьменная, слухала з вялікай асалодай.

Яна запрашала мяне прыходзіць да яе па вечарах. Я ахвотна выконваў яе просьбу. Бабуля частавала мяне коржыкамі і арэхамі ў мёдзе. Час ад часу пайлі мяне цыкорыяй з казіным малаком. Добрая бабулька была наўбожная. Часта прасіла мяне чытаць раздзелы са святой кнігі ў перакладзе на жывую яўрэйскую мову. Такая кніга называецца «тайч-хумеш». Яна друкавалася выключна для жанчын. Я чытаў, а старая Бейля слухала ды шантала за м'чой слова ў слова.

Пасля кожнай чыткі на стале з'яўляліся пачастункі...

Я перабраўся да старой на кватэрү. Яна за мною глядзела, як родная. Часта над яе дыктоўку я пісаў у Амерыку лісты. Пры пісанні я ўжываў усё красамоўства бібліі. Старая растроўбіла аба мне ў дзесяць труб па мястечку.

Ка мне пачалі прыходзіць «амерыканкі» з просьбай пісаць іх мужамі у Амерыку. Прыйходзілі і нявесты пісаць лісты жаніхам. У мяне пачалася вялікая перапіска.

Для апісвання гора замужніх, якія чакалі грошай ад мужоў, я ўжываў стыль псалмоў. Для любоўных пісем ад нявест я пазычаваў радкі з «Песні-Песень». Пакрысе ў мяне выпрацавалася свая ўласная мова. За пісьмы плацілі. Снедачнямі і вячэрнімі карміла старая Бейля. У мяне пачала збірацца капейка да капейкі. Праз якога поўгода я за свой першы літаратурны ганарап купіў сабе боты. Яшчэ праз поўгода я набыў нямала кніжак яўрэйскіх і рускіх.

Мамі кліенткамі былі ў большасці бедныя непісьменныя жанчыны і нявесты. Перада мною разгортваліся жудасныя малюнкі жыцця местацковай галечы. Горам і слязмі былі перапоўнены іх сэрцы. Пакуль не прывыклі да мяне, некаторыя з іх сароміліся дыктаваць хлапчуку тое, што набалела ў іх на душы. Ад сорamu яны бляднелі, чырвонелі, засланялі далонямі очы, нібы перад запаленымі

шабасовымі свечкамі; адварачваліся ад мяне і гаварылі прыдушанымі галасамі. А як прывыклі, без анікага сцяснення дыктавалі мне такія слова, ад якіх мяне часам страх прабіраў. Такім чынам яны пакрысе пратаптвалі для мяне сцежкі ў самыя нетры народнай нядолі.

У іх разнастайных галасах і выразах твара гучэлі і адлюстроўваліся злосць, гнеў, крыўда, літасць, смутак, жальба, падзякаванне і праклёны. Мабыць, яны ўяўлялі сабе, што перад імі не хлапчук, а іхня «амерыканты»— мужы і жаніхі. Часам іхня пісьмы-споведзі хвалявалі мяне да таго, што я па начах спаць не мог. Гаротныя жанчыны ўзвальвалі на мае слабыя хлапчукоўскія плечы свае цяжкія жорны несупыннай пакуты. Я, пішучы пісьмы пад іх дыктоўку, знаходзіўся пад гіпнозам іхній бяды. Я натхняўся іхнімі пачуццямі. Нібы падатлівая глеба, упітваў у сябе чужия жыцці, гарэў шчырым гневам, сумаваў вялікім сумам і радаваўся маленькім радасцямі сваіх кліентак.

Пішучы пад іх дыктоўку, я наляту адшліфоўваў чужия фразы, надаючы ім блеск красамоўства. Словы ўжо рабіліся маймі. Часам я ўдаваўся ў рыторыку, а часам ярка падкрэсліваў сваім пяром трагедый жыцця-быцця гэтых жанчын.

Бывала, прыбяжыць да мяне засопшаяся цётка з радаснай навіною:

- Памагло!
- Што памагло?
- Тваё пісьмо...
- Умею пісаць?

— О-го-го! Каб так мае дзеці ўмелі! Дзякую, сынок... У адказ на пісьмо, напісанас табою, мой Шмуэл-Меер прыслалі дзесяць далараў і пісьмо. Вось яно! Чытай!

Паглядваючы на яе пасвятлеўшы твар, мнё становілася лягчэй на сэрцы. Жанчына таропіла ў мяне вочы і раптам усхоплівалася:

— Я тады дала табе толькі адну капейку.. Вось табе яшчэ тры! Не тры, а яшчэ дзве капейкі...

А то прыдзе чорная, як зямля, бабуля ды крыўдзіца і лемантую ў вялікай роспачы:

- Ой, і напісаў ты!
- Я з непакоем пытаюся:

— А што?

— Ужо мінула два месяцы, а мой яшчэ не адказаў на пісьмо. Відаць, што ты, сынок, няўдала напісаў...

— Гэта няпраўда, я напісаў удала,—апраўдваўся я.— У вашага сына, мабыць, такое дубовае сэрца, што нічым яго не прасвідруеш.

— Напіши, будзь ласкаў, другое пісьмо.

— Добра.

— Цяпер я табе нічога плаціць не буду. Я-ж тады заплаціла без анікай карысці...

— Добра.

Калі на пісьмо, напісане мною, не адказвалі, вінаваты аставаўся я. Я сам бываў упэўнены ў сваёй вінаватасці. Я-ж павінен быў надаваць пісьму такую сілу, каб мастацкія слова чаравалі адрасата, каб яны ўбіваліся ў яго сэрца, як вострыя цвікі. Я упадобіўся адвакату, якому кліенты дапрачуюць свае кроўныя інтарэсы на судзе. А калі справа правальвалася, вінаватым у вачах кліентуры бывае толькі адвакат. Я павінен быў сваім мастацкім словам у пісьмах так уздзейнічаць на сумленне мужоў і сыноў-амерыкантаў, каб усе патрабаванні і просьбы жанок і матаў адразу выконваліся.

Так вымагала ад мяне мая кліентура. За гэта і плацілі капейку ці дзве за пісьмо.

Часам звярталіся да мяне і пісьменныя. З майго чарнавіка яны перапісалі пісьмы сваёй рукой. Такім чынам я своеасабліва і рана пачаў разумець значэнне мастацкага слова. і кожны мой слоўны твор, накіраваны да аднаго канкрэтнага чалавека, адразу браўся на пробны камень жывога сэрца: а ну, ці зазвініць мая пісаніна? Ці выкліча яна патрэбны водгаласак?

Ка мне прыходзілі пісаць пісьмы многія, але ярчэй за іншых асталіся ў маёй памяці дзве—змучаная непасільной працай і нястачамі Голда з вечным выразам гневу ў вачах і стройная, чорнавокая, прыгожая Рахіль. Я часта пісаў ад імя Голды мужу і ад імя Рахілі жаніху.

Вось адно з маіх пісем ад імя Голды:

«Шаноўнаму мужу майму, знатнаму і слаўнаму Шмуэл-Мееру. Няхай доўга свеціцца зорка яго жыцця!

Па-першае, паведамляю цябе, што я, адданая жонка твая Голда, і нашы дзеткі—Гітка, Мотл, Ёська, Зорахка і Цыпачка—дзякую святому імені, жывы і здаровы. Дай бог чуць ад цябе ще горшыя навіны.

Па-другое, я дзяўлюся твайму доўгаму маўчанню. Маўыш, як рыба. Ці я табе не жонка? Ці мае дзеці не твае дзеци? Ці акіян змыў з тваёй памяці родную сямейку? Ужо бадай год, як ад цябе ні пісьма, ні грошай. А дзеці не маўчачь. «Дзе наш тата?»—пытаюцца яны. Маленъкая Цыпачка замест «тата» кажа «цяця» і ручкамі пры гэтым паветра ловіць. Галасок у яе, нібы ў птушкі. Сам разумееш, што дзеці не лялькі, а жывыя істоты. Вочы ў іх пільнія. Шмат чаго бачаць, шмат чаго просяць. Дай ім бульбы, мяса, селядца, крупніку, малака. Дай ім чаравічак, гарнітурчыкаў, сукеначак, кашулек, шапачак, хустачак. Хоць ты

для іх крамку адкрывай! Ім шмат чаго трэба—нават дактароў і фельчароў, хоць яны і не царскія дзеци.

Ад голаду і холаду яны вечна хварэюць. То жываток баліць у Гіткі. То Ёська босую нагу цвіком наскрэз праб'е. А ў Цыпачкі коклюш. Вечна яна робіць адно—кашляе ды кашляе. А Мотл кашляе і без коклюша. А ў Зорахкі і дагэтуль крывыя ножкі. Годы яго ідуць наперад, а ён сіднем сядзіць на адным месцы ўжо зараз пяць год. За Моталэ трэба заплаціць рэбу пяць рублёў. Я вырвала-б з свайго рота пяць зубоў і аддала-б рэбу, але за мае пяць зубоў у краме не дадуць і атруты для мышэй. Вось такая, як бачыш, мая гаспадарка. Б'юся, як рыба аб лёд, а жыцце маё—палын, а не мёд.

Дзеци нашы маюць бацьку, а гадуюцца, як безбацькоўцы. Местачкоўцам і паскардзіцца нельга—вочы выдзеруць, заклююць! Пра мяне яны кажуць так:

— Голда жыве, як графіня-манархія. Голдзе бедаваць тое самае, што багатай Лібе-Лэі жабраваць. Жартачкі, муж Голды—былы балагула Шмуэл-Меер—у Амерыцы золата збірае ды брыльянтамі прыпраўляе. А яна, Голда, абаранкі з лазовага кошыка прадае ды яшчэ на сваю долю скардзіцца.

Вось так местачкоўцы пра нас гавораць і ядуць мяне без хлеба. А вохці мне, вох! Яны-ж не бачаць, што ў майго гаршчку на камарыным шмальцу ліха варыцца, бядою і слязою соліцца.

Шмуэл-Меер, ты чуеш ці не? Скажы хоць раз, што мне рабіць? Праз акіян да цябе рукой не дастану. Плачу майго не пачуеш і слёз маіх не пабачыць. Сядзіш сабе ў амерыканскім шынку з капляюшыкам на галаве, з залатым гадзіннічкам у кішэні—акурат магнат—ды і п'еш амерыканскую гарэлку кілішак за кілішкам. Ты-ж зрабіўся, як чужы. О, гора маё! О, ліха маё! Слава таму мужу, які не вядзе кампаніі з лайдакамі, у шынках не бывае ды злых шляхоў не ведае, не знае. Слава таму мужу, які з пустымі людзьмі не сябруе ды з хітрунамі не хітруе.

Але гэта не пра цябе, Шмуэл-Меер, сказана, бо ты сумленне згубіў у Амерыцы. Жаласць і літасць да роднай сям'і ты ўтапіў у лужы, як сляпых шчанят. Ты гарэлку п'еш, а я смалу п'ю. Адумайся, разбойнік без нажа, гіцаль без вяроўкі... Злітуйся, люты чалавек... Выбачай, Шмуэл-Меерка, за такія слова. Не я гавару—гора маё гаворыць. Не я гневаюся—нядоля мая гневаецца. Каб ты хоць разок зірнуў на схудальных дзяцей, на іх тонкія, бы саломінкі, ручкі і ножкі,—тваё акамянелае сэрца стала-б добрым, як золата, і мяккім, як воск...

А дзеци твае добрыя, вымуштраваныя. Перад тым, як

выходзіць з хаты, я заўсёды лічу абаранкі. Прыходжу—  
зноў лічу. Усе цэлья—адзін у адзін! Дзеци не чапаюць. Зо-  
рахка любіць сядзець ля самага кошыка ды нюхаць абаранкі.  
А рукой ніколі не зачэпіць—ховай божа! Вочы ў яго бліш-  
чаць. Слінкі ён пускае. Увесь ён дрыжыць. Ручкі цягнуцца  
да кошыка. Ён шэпча: «абаранкі... абаранкі...», а рукам волі  
не дае. Сэрца ў мяне крывею запльвае, а я не даю дзецим  
абаранкаў. Гэта-ж кожны абаранак—грош! А ты, Шмуэл-  
Меер, там кошыкі з абаранкамі прапіваеш. Ведаю! Добрая  
людзі мне пра цябе напісалі.

Я напалохала дзяцей такім словамі: калі хто з бедных  
есць абаранкі, той глухне і слепне.

— Каму-ж можна есці абаранкі?—цікавіцца Зорахка.

— Свінням!—кажу.

— Чаму-ж багатыя ядуць?—не сунімаецца Зорахка.

— Бо яны свінні!

Зорахка вельмі разумны хлопчык. Ён смяецца. Тварык  
яго сур'ёзнейкі і старэнечкі, як у дзядка...

У кожную раніцу нясу абаранкі ў самы багаты дом—да  
Лібе-Лэі Грынгауз, гаспадыні шклянай гуты. Я на свае  
вочы бачыла, як яна ў кожную раніцу крышиць абаранкі  
ў малако і корміць на каленях двух рабенькіх цюцек. Каб я  
так бачыла дзяцей нашых здаровымі, щаслівымі і радас-  
нымі.

Заработак ад продажу абаранкаў дае мне толькі жыжку  
да крупніка, і я мью бялізну ў багатых людзей. Калі  
я палашчу чужую бялізну на рэчцы, дык плачу ў тры ру-  
чая каця рэк Вавілона пад вербамі.

Параі, Шмуэл-Меер, што мне з дзяцьмі рабіць? Што бу-  
дзе лепш—ці кінць дзяцей у рэчку, ці іх галоўкі аб камень  
разбіць? Але я, Голда, не такая матка, як ты, Шмуэл-  
Меерка, татка. Апошнюю кроў сваю пралью для родных  
куранятак. І ваўчыха, і мядзведзіха, і каршуніха сваіх дзя-  
цей любяць, кормяць і поісьць, апранаюць і абуваюць. І я не  
хачу гэтym хваліцца. А ты, Шмуэл-Меерка, горш звярынай  
пароды... Я і дзеткі цалуем цябе. Твая на гэтym і на тым  
свешце Голда Памеранец».

Калі я прачытаў Голдзе гэтае пісьмо, прадыктаванае ёю  
і адшліфаванае мною, Голда ашчаперыла маю галаву ру-  
камі і пачала лемантаваць немым голасам без слоў. Потым  
яна вызваліла маю галаву і сказала:

— Ведаеш, сынку? Ты крыху перасаліў мой крупнік  
Але няхай сабе. Пашлем Шмуэл-Мееру гэтае пісьмо. Вось  
табе канверт. Пішы адрес. У гэтym пісьме мая нядоля  
красуецца, як кепскі партрэт у добрай раме.

Я выцер далонню валасы на галаве, бо яны сталі віль-

тотныя ад Голдзіных слёз, нібы ад расы. Потым напісаў на канверце адрес.

А вось пісьмо ад Рахілі свайму каханаму Барысу:

«Мой любы, мой дарагі, мой залаты Барыс. Няхай по-  
лымя жыцця твайго свеціцца на векі-вечныя!

Калі я чытаю твае пісьмы, мнё здаецца, што бачу твой  
мілы твар і чую твой мілы голас. Твае мядовыя пісьмы я  
чытаю і перачытваю мо' сто, а мо' тысячу разоў. Ты мне  
паведамляеш, што яшчэ не зарабіў на шыфскарту, а мне  
бадай кожную ноч сніцца адзін і той самы сон. Нібы ты  
мене прыслаў шыфскарту, а я ўжо плыву на караблі такім  
прыгожым, як размаляваны дом Лібе-Лэі—мадам Грынгауз.  
Навакол карабля сіня хвалі. Над караблём трубы, дым і  
неба. А на караблі чужыя людзі. Я даплыла да Амерыкі, а  
ты не сустрэў мяне на беразе. І я хаджу па вуліцах Нью-  
Йорка і шукаю цябе. Туды і сюды ездзяць і ходзяць пеха-  
той людзі, апранутыя ў дзівосную вопратку, і гавораць ча-  
дзівоснай мове. Я загубілася ў людскім моры, нібы гаро-  
шынка, і клічу-заву цябе:

— Дзе ты, брат майго сэрца? Дзе ты, залатая пячаць  
маіх думак? Дзе ты, карона майго жыцця? Прыдзі да мяне  
з сонечных гор і далін. Прыдзі да мяне з расою раніцы, з  
сонцам поўдня, з ценем вечара. Прыдзі... Прыдзі...

Прачынаюся. Падушка вільготная ад слёз. Схадзіла я да  
старой татаркі на карты паваражыць, дык яна мне нага-  
варыла дзевяць вазоў слоў пра казённы дом, пра дальнюю  
дарогу і пра брунета з пяшчотным сэрцам.

Што табе яшчэ пісаць?

Ад цымна да цымна працу ў дамскага краўца Шолама.  
Пад гуд кравецкай машыны я думаю і думаю, як скласці  
песню пра галубку і галубка—песню пра сваё ўласнае  
жыццё, песню пра наша каханне. Вось яе змест:

Галубок на адным беразе мора. Галубка—на другім. Яны  
імкнуцца адно да аднаго. Яны ў палёце. А мора падкідвае  
раз'юшаныя хвалі ў самае неба. Бура гоніць галубкоў у  
супрацьлеглыя бакі. Крыллі іхнія не могуць змагацца з  
лютай непагодай. Так праходзяць дні, месяцы, годы. Галу-  
бок з галубкай сустрэца не могуць. І яны, кожны на сваім  
беразе, паглядаюць удалъ засмучонымі вачыма—адзінокія,  
у горы і бядзе.

Пад гуд кравецкай машыны я думаю над прыгожымі сло-  
вамі для такой песні. Галаву ламаю над рыфмамі. А пакуль  
што яшчэ нічога не прыдумала. Аднаго разу я задумалася  
над гэтай песней і не агледзелася, як іголка прабіла мне  
палец. Кроў ад пальца заліла белае шоўкавае плацце, што  
я шыла для Лібе-Лэі Грынгауз. Я ледзь апрытомнела ад

болю і анучкай завязала палец. Мой гаспадар Шолам пачягнуў мяне за чорныя косы. Я ад злосці штурханула яго локцем у грудзі так моцна, што ён адкінуўся ад мяне, як насычаная п'яўка. Ён грукнуўся патыліцай у сцяну. Тры работніцы—мае падругі—стрэльнулі такім гучным смехам, ажно шыбы зазвінелі.

— Вон адгэтуль!—крыкнуў на мяне Шолам.

— Аддайце мне сем залатовак за тыдзень працы, тады пайду!

— Ты-ж, гадаўка, сапсула мне белы шоўк,—зноў крыкнуў Шолам.—Не дам табе ні капейкі!

— Мала я гаравала на вас, рэб Шолам?—сказала я.— Вы з'елі маю працу, маё здароўе, мае годы не на залатоўкі, а на дзесяткі і сотні рублёў!—Аддайце мае сем залатовак!

Шолам кінуўся да мяне з кулакамі. За мяне заступіліся работніцы. На развітанне я сказала яму:

— Няхай мае сем залатовак будуць табе, Шолам, і мадам Грынгауз на саваны. А гэты шоўк чорт не возьме: памыць, папрасаваць і знаку не будзе!

Назаўтра я пайшла да швачкі Сімы. Там гэткае-ж шчасце, як у Шолама.

Што табе яшчэ пісаць?

Я ўсё думаю пра цябе, мілы Барыс. Я вечна сумую. Цяпер у нас вясна. За рэчкай зелянеюць бярозкі. Цвітуць сады. Так пахне, што можна ахмялець. А салавей так соладка співае, што можна заслушацца. Дзе-б я ні стаяла, дзе-б я ні сядзела, куды-б я ні хадзіла—я ўвесь час пра цябе думаю, родны мой, любы мой... Я часта плачу.

— Чаго плачааш?—пытаюцца ў мяне.

— Толькі што хрэну нацёрла.

— Вечна хрэн трэш. Пудамі яго трэш, ці што?

Я маўчу.

— Ты хворая?

Я зноў маўчу. Сорамна сказаць, што маё сэрца баліць ад кахання. Яны-ж мяне засмяюць. Панская хвароба,— скажуць. Паглядзела я на сябе ў люстэрка, і страх мяне ўзяў—бледная, худая, запаўшыя вочы. Затое, як прыеду да цябе ў Амерыку, зноў макам-цветам закрасую.

Што табе яшчэ пісаць?

Калі ўжо дачакаюся шчаслівай хвіліны? Ці можа маё шчасце на дне мора рыбкой плыве? Ці можа яно арлом у сыр-бор паляцела?

Дзякую, мілы Барыс, за твае 'частыя пісьмы. Гэта пакуль што адзіная ўцеха ў май няўцешным жыцці. Цалую цябе тысячи разоў. Піши! Піши! Піши!

Твая Рахіль».

Рахіль строга рэдактыравала свае пісьмы, пісаныя маёй рукой. Прымушала мяне перапісваць іх па два, па тры разы. Ёй чамусьці не падабаліся мае выдумкі і маё вычурнае красамоўства. Яна муштравала мяне да таго часу, пакуль я не налаўчыўся пісаць адно, а ёй чытаць зусім другое. Бо мая пісаніна вельмі падабалася яе былому жаніху. Я кажу «былому», бо пасля таго, як я напісаў Барысу, што Рахіль вельмі памізарнела, ён знайшоў у Амерыцы другую Рахіль і ажаніўся з ёю, як ён пісаў у апошніх пісьмах... Я хацеў выклікаць жаласць у сэрцы Барыса, а вышла наадварот....

Я ўсё гэта ўтойваў ад непісьменнай Рахілі. Я чытаў ёй слова аб вялікім да яе каханні Барыса, прыдуманыя мною тут-жа. Аднаго разу я нават ледзь не засыпаўся. Рахіль здзівілася:

— Ты-ж глядзіш не ў ліст, а ў акно! Як гэта чытаеш?

— У мяне вочы такія вялікія, што магу глядзець у акно і бачыць, што ў лісце напісана,—сказаў я.

Мне страшна было гаварыць Рахілі праўду. Яна, чуялай і кволая, магла-б пакончыць жыццё самагубствам. Я баяўся, каб Барыс зусім не кінуў пісаць Рахілі. Седзячы ў сінагозе над талмудам, я прыдумаў новае пісьмо Барысу, якое напісаў змененым почыркам на стараяўрэйскай мове:

«Майму сыну Дайв-Беру, што вымысліў сабе не яўрэйскае імя «Барыс». Жыві ў божым блаславенні і шчасці і няхай. цвіце жыццё тваё, нібы вінаградная лаза калія срэбранай божай крыніцы, амінь!

Я, ільскі рабін, Іакаў ben Мардухая, бяру пяро ў рукі і пішу табе, сын мой. Што ты ўчыніў з Рахіллю? Ты, настаўнік стараяўрэйскай мовы, задумаў уцячы ў Амерыку ад воінскай павіннасці, забраў у круглай сіраты Рахілі гроши на дарогу—гроши, якія яна крывавым потам зарабляла сабе на пасаг, абяцаў ёй, што і яе забярэш у Амерыку, паехаў з мястэчка жаніхом Рахілі, а цяпер знайшоў сабе другую. Гэта брыдка, гэта злоўчынак, гэта вялікі грэх перад богам. Загадваю табе, я, духоўны рабін, зараз-жа развяжыся з амерыканскай нявестай, вышлі Рахілі на дарогу я-ж уласныя гроши, ажаніцесь там па закону Маісея і Ізраіля ды жывіце, множцеся і пладзіцеся, як увесь наш народ. А калі, мой сын, не паслуҳаешся мяне, я пракляну сямісвечнік твойго жыцця і твой род да дзесятага пакалення.

Мой суд зямны зацвердзіцца судам нябесным, амінь!

Так кажа рабін мястэчка Ілы на рацэ Слязанкі Іакаў ben Мардухая».

Пры гэтым я зрабіў невялічкую прыпіску:

«Паколькі ўся гэтая справа здаходзіцца ў вялікім сакрэце

і каб не апаганіць чэснага імені сіраты Рахілі, даю табе чужы адрес».

Я напісаў свой адрес, падрабіў рабінскую пячатку, паставіў на пісьме і паслаў Барысу.

Адказ ад Барыса я атрымаў роўна праз месяц. Вось што ён напісаў:

«Святыму каўчэгу мудрасці, пышнаму вянку роз з квітнеючага саду нашай торы, вядомому на ўсім свеце златусту рабіну мястэчка Ілы Іакаву бен Мардухая, няхай славіца яго дабрачыннасць ва ўсіх шатрах і кушчах Ізраїля.

Мяне дзівіць, вялікі рабін, што Вы лезеце не ў свае справы. Гэта добра, што вы хочаце стаць міраторцам, як старадаўні Аарон. Але-ж я вас ведаю: за тры рублі вы падпісваеце разводы між мужамі і жонкамі, не задумваючыся. Шануючы Вас, я хаваю свой гнеў за Вашыя страшункі, якіх я не баюся. Рахіль мне сама пісала, што яна стала брыдкай і хворай, таму я знайшоў другую нявесту, таксама Рахіль. Гроши Рахілі я адашлю. Прапшу вашага святога блаславення. Пры гэтым пісьме прыкладаю тры далары».

Чытаючы пісьмо Барыса, у мяне дрыжэлі рукі і ногі. Я вінаваты ў няшчасці Рахілі. Яе пагубіла маё красамоўства. Я ў пісьмах маляваў яе хворай, худой і бледнай ад кахання. Я хацеў гэтым выклікаць літасць у сэрцы Барыса, а вышла, як з паламанага дышла...

Далары, як вуголлі, пяклі мне рукі. Пакуль што я схаваў далары ў сваёй скрынцы на самым дне і напісаў Барысу новае пісьмо:

«Мой духоўны сын! Усе Рахілі на свеце аднолькавыя. Відаць, ільская Рахіль не суджаная твая. Таму бласлаўляю цябе на щлюб з амерыканскай Рахіллю. Адну просьбу маю да цябе, Дойв-Бер.. Піши нашай Рахілі лагодныя пісьмы яшчэ калі года, пакуль я не ўгавару яе выйсці замуж за другога. Тады адашлеш ёй доўг. За далары дзякую. Раздам бедным».

Я ўяўляў сабе, як пагладзіў-бы мяне па галоўцы за таія фокусы ільскі рабін Іакаў бен Мардухая. Раней, калі я яшчэ начаваў у сінагозе, ён кожную пятніцу клікаў мяне да сябе дамоў і загадваў знімаць пыл з яго «святых» кніг. Пры гэтым ён са мной жартаваў кожны раз на адзін лад: павядзе ўказальным пальцам па маім носе зверху ўніз, пасля зачэпіцца пальцамі за мой нос знізу ўверх і задзярэ мяю галаву ўгару да таго раптоўна і балюча, ажно іскры сыпа-

ліся з вачэй. Пры гэтym ён гаварыў: «Уніз лёгка, угару цяжка».

Каб рабін даведаўся аб майм фокусе, ён забраў-бы сабе трох далары і зрабіўся-б майм лепшым прыцелем...

Справа з Рахіль скончылася шчасліва і раней, чым я думай. Яна перастала ка мне прыходзіць. Перапіска з Барысам спынілася. Рахіль вышла замуж за маладога прыгожага кавала Шымана і жыла шчасліва.

Я аб гэтym напісаў Барысу зноў ад імя рабіна і загадаў яму выслаць зараз-жа Рахілі яе гроши, што яна дала яму на дарогу ў Амерыку.

Барыс выканаў мой загад, бо я змайстраваў такое пісьмо ад імя рабіна, якім рабін Іакаў бен Мардухая мог бы гардзіцца.

Аднак на майм сумленні яшчэ ляжаў адзін камень: трох далары... Яны-ж не мае, не мне прысланыя, а рабіну. Яны-ж і рабіну не належаць, бо ён у гэтай справе Богу душой вінаваты. Яны-ж і Рахілі не належаць. Рахілі Барыс адаслалоў доўг. Адаслася трох далары назад Барысу? Глупства! Ён іх рабіну прыслаў у падарунак. Гэта значыць мне... А яны мне вельмі прыгадзяцца—гарнітур... боты... Я-ж хаджу, як абадраная ліпка. Так і зраблю—у першую чаргу боты. Але... прыкра. Што рабіць? Што рабіць?

Я сядзеў у сінагозе над талмудам і думаў-думаў. Я глядзеў праз акно на сінагагальны двор, дзе буяў палын, і думаў-думаў.

У маёй разгаражанай галаве грукаталі-стукаталі маляткі:

— Тры далары. Тры далары... Тры далары...  
І я дадумаўся.

### *Шчасце і няшчасце рэб Элі*

Так. Я дадумаўся. Мне стала лёгка-лёгка. Я знайшоў цёплае гняздо для пакалечанай ластаўкі. Я знайшоў месца для трох далараў. Я напісаў пісьмо і палажыў у кішэнь шамеса сінагогі—«рэб Элю з гусінымі лапкамі». Ён у той час падмятай бярозавым венікам сінагогу.

Талмуд у галаву мне не лез. Я ўвесь час сачыў за Элем. Вось ён кончыў працу, накашляўся ад пылу, узнятага з падлогі, і пачаў церабіцца. На гэта ён быў вялікі майстар. На яго твары разлівалася незвычайная асалода. Адмарожанымі пальцамі ён церабіў галаву. Далонню старанна цёр патыліцу, бараду, пейсы. Прыхіляўся да вострага вугла стала і з натхненнем гэбляваў спіну. Касцістымі лакцямі шпарка і рытмічна перабіраў свае ўласныя рэбры, як музикант струны балалайкі. Пры гэтym ён задумліва і радасна

ўсміхаўся. Нібы нешта вельмі смачнае еў і прыслухоўваўся да смаку.

На гэты раз я з нецярплювасцю прагледзеў усю драматычную дзею яго цераблення. Церабіць локцямі бакі заўёды было яго апошнім нумарам. Вось ён і цяпер пачаў лакцямі наступаць на свае бакі, пачаў наступаць і пачаў не бывалыя гукі. У яго кішэні зашастала папера. Ён здзіўлена сунуў руку ў кішэнь і выцягнуў адтуль белы канверт. Падышоў да акна, прачытаў адрас—яму! Ён з дзівам распічаццаў канверт, выняў пісьмо і ўткнуўся ў яго носам:

«Мы з табою цёскі. Ты—Эля шамес. Я—Ілья прарок. Я ўвесь час сачыў за тваім праведным жыццём, за пакутамі тваёй беднай сям'і. Ты—самы лепшы Эля з усіх Эляў на свеце. Я цяпер знаходжуся ў Амерыцы і прыгляджаюся да людзей, якія носяць маё імя. Табе—найлепшаму Элю—шлю трыв далары. Такую суму буду табе прысылаць кожны тыдзень на шабас. Гэтыя трыв далары знайдзеш у сінім канверце ў святым каўчэгу пад торамі. У кожную пятніцу постія ранішнія малітвы знайдзеш на гэтым самым месцы такую-ж суму».

Эля скомкаў пісьмо, палажыў у кішэнь і прамармытаў:

— Нейкі шалахвост з мяне жартуе. Каб яго паганае імя сцёрлася з памяці добрых людзей! Не трэба мне такіх пісем з святога каўчэга! Не пайду... Не пайду. Не пайду...

— Прыдзецца забраць назад з каўчэга гэтыя трыв далары,—падумаў я.—Эля ўпарты чалавек. Сказаў, што не пойдзе, дык не пойдзе. Забяру назад гроши. Я цяпер цвёрда решыў забраць іх сабе, бо яны-ж мне дазарэзу патрэбны.

Але ўжо было позна.

Цікавасць Элі ўзяла верх. Ён, крадучыся, каб ніхто не зауважыў, падышоў да каўчэга, дастаў адтуль сіні канверт. Пры гэтым замармытаў:

— Шалахвосты! І святы каўчэг не шануюць!

Ён з сумам паківаў галавой, зацмокаў губамі і падышоў да акна. Асцярожна распічатаў канверт і дастаў адтуль асігнацыю ў трыв далары. Ён правяраў яе на свет доўгі час. З амерыканскімі даларамі Эля быў знаёмы. Яму не раз іх паказваў яго пляменнік, бацька якога жыў у Амерыцы і час ад часу прысылаў гроши.

Упэўніўшыся, што гэта сапраўдныя трыв далары, Эля задрыжэў з ног да галавы. Схаваў за пазуху гроши і пачаў біць сябе кулакамі ў грудзі. Потым ён зашаптаў:

— Ілья прарок... Ілья прарок... Ілья прарок...

Збянтэжаны Эля ўсхліпнуў ад радаснага хвалявання, зноў падышоў да каўчэга, расчыніў дзверцы, усунуў туды галаву і доўга маліўся. У яго вачах свяцілася вялікае, як

мора, шчасце. Нібы на крыллях, Эля паймаўся з сінагогі. Крыллі, праўда, былі не арліныя, бо ён зваліўся ўніз з высокага каменнага ганку. Хутка падняўся і, тримаючыся абодвумя рукамі за пазуху, пабег дамоў з усіх сіл. Людзі на яго аглядаліся. Ён не зварочваў увагі.

Назаўтра Эля прышоў у сінагогу ў новай шапцы. Сам ён, відаць, памыўся ў лазні. Валасы яго былі гладка расчосаныя, барада і пейсы ў парадку. Словам, зусім не рагнейшы, а нованараджаны Эля... Аднак, я на яго ілбе зауважыў хмарку незадаволенасці. Чалавек быў нечым пакрыўджаны.

Я здзвіўся. У чым справа?

Прычына яго незадаволення выявілася зараз-жа. Эля падышоў да каўчэга, на гэты раз не зусім асцярожна. Ён быў узбуджаны. Расчыніў дзверцы і пачаў гаварыць гучным шэптам. Я асцярожна падышоў да каўчэга. Чуў слова ў слова:

— Дзякую, святы прарок, за тры далары! Але мая жонка сказала, што ты мог-бы даць больш. У нас вялікая сям'я і вялікая нястача. Прашу цябе, святы прарок, павер маёй шчырасці, і ахвяруй мне па трыццаць далараў на тыдзень. Ты-ж такі добры. Я, святы прарок, ва ўсіх магілівах успамінаю цябе з пашанай і любоўю. Я ўпэўнены, што выканашаеши маю маленъкую просьбу. Не скупіся ў сваёй дабрачыннасці. Амінь! Амінь! Амінь!

Эля вышаў з сінагогі, а я ўвайшоў у злосць.

Мала таго, што я па дурноце сваёй выкінуў яму гэтыя тры далары, у яго яшчэ нахабнасць і прагнасць з'явілася. Ён яшчэ крыўдзіцца! Дай яму па трыццаць далараў на тыдзень... Захацеў адразу панам зрабіцца! Ды яшчэ верыць шчыра, што гэта раскашэліўся Ілья прарок. Ну, пачакай-жа, рэб Эля! Я цябе ачалавечу! Пакажу табе, што Ілья прарок не такі цямця-лямця, як я. Буду змагацца за гонар стара-даўняга прарока...

На другі тыдзень я зноў палажыў у каўчэг пісьмо на adres Элі. Ён быў надзвычайна акуратны. У назначаны час падышоў да каўчэга, нібы да сваёй уласнай шафы, і дастаў адтуль пісьмо. Ён адразу палажыў канверт за пазуху са словамі «дзякую», дарагі прарок Ілья! і щаслівы і спакойны вышаў з сінагогі, як банкір з банка.

Я, канешне, зразумеў, у чым справа. Эля быў упэўнены, што ў канверце ляжаць трыццаць далараў. Ён нават паважна выцер нос новай хустачкай, як гэта робіць самы багаты крамнік у мястэчку, рэб Носан.

Ой, хутка, рэб Эля, пераняў ты манеры багача! Ах, як гроши псуюць чалавека! Эля нават узгардзіўся. Калі раней ён быў з усімі ешыботнікамі за пані-брата, дык у працягу

аднаго тыдня ні з кім з нас ужо гаварыць не захацеў. Некаторыя з ешыботнікаў нават заўважалі:

— Эля пачаў глядзець на нас зверху ўніз...

І я рашыў:

— Я скалечыў Элю — я вылечу яго. Уся яго душа цяпер у маіх руках, як злоўлены верабей...

І я таксама крыху ўзгардзіўся сваёй сілай над сінагагальным шамесам. Але тады я яшчэ не ўцяміў, што той самы кій, які біў Элю адным канцом, біў другім канцом і па маёй лабаціне. Я хадзіў па сінагозе галагукім пеўнем і ўжо раздаваўся, што падкінуў Элю гэтых трох далары. Затое цяпер вымуштрую чалавека. Такая справа даражай за тысячу далараў. Магчыма, што гэтым я хацеў заглушыць смутак па страчаных трох даларах. Я добра не памятаю. У той час я назіраў толькі за іншымі, а не за самім сабой.

Дома Эля чытаў:

«Ты, Эля, зрабіўся адразу прагным на вялікія грошы. Гэта твой першы грэх. Ты, Эля, узгардзіўся. Гэта твой другі грэх. Вось за што я не выкананы свайго абязання. Назначаю табе на цэлы тыдзень пост удзень і малітвы ўночы. Калі ўсё гэта будзе выканана не так сабе для віду, а шчыра, тады дам табе новую ўзнагароду. Так кажа прарок Ілья».

Увесь тыдзень пасля гэтага ліста Эля не выходзіў з сінагогі. Пасціўся ўдзень і маліўся ўночы. Апусціўся, высах. Кожны дзень прыходзіла ў сінагогу яго жонка і са слязамі ў вачах упрашвала яго:

— Хадзем, Эля, есці...

Эля моўкі адпіхваў яе ад сябе локцем. Эля хадзіў увесь гэты тыдзень, як ценъ. Ешыботнікі глядзелі на яго і дзівіліся. Часта хто-небудзь з іх да яго звяртаўся:

— Рэб Эля, што з вамі?

— Рэб Эля, вы нездаровы?

— Рэб Эля, вы вельмі схудалі.

Эля маўчаў, і на яго твары відаць былі вялікія пакуты і вялікія надзеі.

Роўна праз тыдзень Эля дастаў з каўчэга мой новы канверт. Дома ён чытаў вось што:

«Эля, ты вялікі дураны! Не вер у забабоны. Скажы «дзякуй» за першыя трох далары і больш не чакай. Няма прарока Ільі і няма бога. Усё гэта хлусня. Амінь! Калі-небудзь я табе раскажу ўсё».

Эля некалькі тыдняў не прыходзіў у сінагогу. Ён захварэў на нервовую гарачку і доўгі час у сваім брэдзе нешта рассказваў пра Ілью прарока. А як вярнуўся ў сінагогу, дык паглядаў на ўсіх недаверліва.

Тым часам я займаўся далей пісаннем лістоў у Амерыку. У хаце старой Бейлі я ажыў. Нада мною не вісёу вечны страх перад інспектарам рэб Шмар'я. Я мог чытаць на прыватнай кватэры хоць цэлымі начамі. Творы Пушкіна і Лермантава, Гогаля і Некрасава выцеснілі схаластычны талмуд з яго мёртвай філасофіі, з яго нуднымі разважаннямі аб дабрых і зле, з яго дробнымі ўрыўкамі разнастайных стара-даўніх навук, з прыстасоўваннем вавілонскага быту і мудрасці да ўмоў жыцця зусім іншай зямлі ды іншых людзей.

Я пачаў пісаць вершыкі на стараяўрэйскай мове. Пісаў уздэнь у сінагозе, засланяючыся фаліянтамі талмуда. Уночы я чытаў кнігі. Так цягнулася больш года.

### *Мірыям*

Лісты ад нявест да жаніхоў у Амерыку і чытка лістоў ад жаніхоў з Амерыкі накіравалі мяне пісаць вершы на тэму кахання. Кожны дзень—новы верш. Прыстале ў хатцы, калі старая Бейля ўжо спала, я ўпісваў гэтыя вершыкі начыста ў прыгожую запісную кніжачку, якую купіў у краме. Кніжачку я назваў «Мірыям». Яна была ўся запоўнена гімнамі неіснуючай дзяўчынцы Мірыям. Дзяўчынка майго ўзросту, пятнаццаці год, жыла толькі ў маёй фантазіі. Часта Мірыям мяняла свой выгляд. То яна была з валасамі чорнымі, як ноч, то—залацістымі, як сонца. Вочы яе былі то спелымі вішнямі, то васількамі. Голос яе гучэў, як арфа. Смех—журчанне ручайка. Дыханне—шэпты кветак і каласоў пад ветрыкам. Яе песні—спевы салоўкі. Усе радасці і смуткі свайго сэрца я прысвячаў чудоўнай мары—Мірыям... Яна была добрая і мудрая. Яна засланяла ад маіх вачей мудрацоў талмуда.

Аднаго разу ў жнівенскі дзень, калі праз каляровыя шклы ў сінагогу прабіваліся сонечныя прамені і ператварылі сінагогу ў фантастычнае падзямелле часоў стара-даўнія Егіпта, калі ажылі драўляныя ільвы і арлы на каўчэгу, я чытаў пад сумны спеў юных талмудыстаў гімны сваёй Мірыям. Кніжачка з вершамі ляжала ў мяне на тоўстым фаліянце. Я чытаў з захапленнем уголос:

«Мірыям... Мірыям...

Перад тваімі вачымі пятнаццаць разоў цвіла чаромха і зелянела рунь.

Я пацалую залацістую насму тваіх валасоў і ад асалоды памру ля ног тваіх.

Не! Не памру. Дазволь мне жыць і пісь асалоду з тваіх галубіных вачэй. Хачу гуляць з табою, як з роднай сястрой.

Мірыям... Мірыям...

Ты мне бліжэй за бацьку і матку. Ты мне даражэй за жыццё. Ты—маё неба. Ты—мая зямля. Ты—маё шчасце. Ты звіла навекі гняздо ў майм сэрцы.

Мірыям... Мірыям...

Над полем стаіць белы, як малако, туман. Ля рэчкі пасцца цяляты. Пастушок грае на жалейцы, а я сяджу на каменні ды спяваю песню. І кожнае слова маёй песні—любоў да цябе. І кожнае слова маёй песні—хвала красе тваёй.

Мірыям... Мірыям...

Я забуду малітвы вечнаму небу.

Дазволь раніцой і увечары вымаўлять тваё песеннае імя... Я гляджу на зоркі і думаю, што гэта твае вочы. Я слухаю песні салоўкі і думаю, што гэта твой голас. Я гляджу на макаў цвет і думаю, што гэта твае губкі.

Мірыям... Мірыям...

Раптам нада мною замітусіўся ценъ. Я ўстряпянуўся.

Ля майго штэндара стаяў высокі, грозны, чорнабароды аскет—інспектар рэб Шмар'е...

Рукі і ногі ў мяне амярцвелі. Мне зрабілася холадна і горача.

Рэб Шмар'е ўзяў з маіх рук кніжачку пад называю «Мірыям». Чытаць было лёгка, бо я для большай прыгажосці пісаў друкаванымі літарамі. Ён углыбіўся ў кніжку. Я, нібы загіпнатызаваны, глядзеў на яго і не мог крануцца з месца. Ён чытаў доўга. Навокал майго штэндара сабраўся ўвеселюны народ, усе мае таварышы.

Скончыўши чытаць «Мірыям», рэб Шмар'е закусіў бараду, пранізаў мяне наскровь двумя вострымі кінжаламі чорных вачэй і загаварыў не да мяне, а да маіх таварышоў:

— Сыны Ізраіля... Рвіце на сабе вонратку. Абсыпайце галовы попелам у знак жалобы. Гэты пасадзецкі шэйгец здрадзіў яўрэйству. Напісаў кніжачку пад называю «Мірыям». Ни разу імя бэга не ўспамінае ў кніжцы. Яго кніжка—сорам і спакуса. Яго кніжка—усхваленне мацеры нячысцікаў—Ліліт. Утапілася ў смале пякельніцы душа маладая... Яна прапала, пропала для святой торы, для бацькоў... Пагасла іскра з полымя Адэная...

Аскет рэб Шмар'е не біў мяне. У яго вачах стаялі слёзы—кракадзілавы слёзы.

Маю кніжачку спалілі на каменнай падлозе ў пярэднім пакой сінагогі...

Рэб Шмар'е так напалхай юных талмудыстаў, што яны ад мяне адступіліся.

— Ухадзі з гэтага съятога мура,—сказаў рэб Шмар'е са строга ўзнятай рукой.—Ухадзі! Гаспадарам тваіх дзён я скажу, каб яны цябе больш не кармілі. Ухадзі з гэтага мя-

стэчка, бо калі я цябе ўбачу на вуліцы, не мінаваць «малекес».

Я вышаў з сінагогі ў апошні раз. Старой Бейлі сказаў, што выбіраюся пехатой у Пасадзец. Я ўзяў з сабой толькі книжкі. Бейля дала мне на дарогу кавалак хлеба.

Бывайце назаўсёды, таноім і амайроім—прафесары і дактары талмуда! Ваши старалаўні рыцары, Гілель і Шамай, Попай і Гуна, памёрлі ў маім сэрцы. Нібы туман, растаялі пад сонцам жыцця паветраныя замкі Іерусаліма і Вавілона.

Адно імя ўвасабляе маю новую мару—Мірыям...

Хацеў пабачыць Элю, расказаць яму праўду аб трох даларак і папрасіць прабачэння, але не ўдалося сустрэцца з ім. Я рашыў напісаць яму аб гэтым пісьмо дома і пераслаць поштай.

Іду лясной дарогай. Пахне смалою, багуном і грыбамі. Співаюць жаўранкі. Можа гэта грае на лютні мая Мірыям? Здалёк плывуць да мяне гукі жніўных песен. Співае некалькі жанчын. Палоняць мяне жыватворныя сілы зямлі—яе радасці і смуткі. Можа гэта сумуе і радуецца Мірыям?

\* \* \*

Навіны пасадзецкія мне вядомы. Памёрла мая бабуля. Памёрлі стагоднія дзяды Юстын і Мірон. Мае таварышы па хедэру памагаюць працеваць бацькам. Дзеци карчмары гандлююць. Пані Чапкоўская судзіца з вёскай за луг. Мае таварышы-пастушкі праходзяць свой парабкоўскі талмуд. Нудна паўзе жыццё. Стагоддзямі яно стаіць на месцы.

Іду дамоў і думаю: «Такая ў хаце ѡесната, што мне прыдзецца спаць на падлозе».

Я набліжаюся да родных мясцін.

Як мяне сустрэне бацька? Ведаю. Ён запытаецца:

— Што ё цябе будзе?

Пасля гэтага пакутліва на мяне зірне і павядоміць:

— У мяне-ж і без цябе шэсць чалавек дзяцей. Было восем, дык пару бог забраў. З табою было-б якраз дзесяць... Табе ўжо пятнаццаць год. Сам павінен разумець.

Ён змоўкне на хвіліну, зірне на мяне, як утапаючы на човен, і дадасць шэптам:

— Такія сыны, як ты, ужо дапамагаюць бацькам... Ведаеш... Я-ж вечна гарую аб-адным, каб хаця хлеб быў у хаце.

Так. Мае дзіцячыя годы скончыліся.

Трэба працеваць і вучыцца!

Гэта было ў 1902 годзе.



### У ШАЛАШЫ

Навакол густа-зялёной пізны паплавоў смуглелі далі. Яны былі ўбраны ў ружова-сонечныя хмызнякі, у змрочна-сінявыя лясы, а ў адным месцы яны плылі па возеры, нібы флатылія вузкіх перламутровых чаўноў. З недалёкага ўзмор'я брыло з вадапою блакітнае стада паўночных вятроў. Па дарозе гэтае стада тантала зялёную шчэць балотнай травы, скубла стагі і навальвалася грудзьмі на стары рыбацкі шалаш. Над шалашом дрыжэлі тонкімі сцябламі некалькі вудаў. Ля куста, ветліва распясцёршага свае галіны, сядзеў на калодзе чалавек. Ён пісаў. Ліпеньскія паўночныя вятры рвалі ў яго паперу з рук, кукаравілі густую кучму валасоў і халадзілі яго голены твар. Чалавек быў глыбока задумённы, з лагоднай усмешкай жмурыў вочы на вецер. Часам, у хвіліну забыцця, гладзіў далонню густую шэвелюру, нібы лысіну, і браўся за голены падбародак, быццам за бараду...

Недалёка ад яго растуць з зямлі агнёвыя языкі. Ад ветру яны выцягаюцца, уюцца вакол сухіх сучкоў галля чырвонымі абручамі. Ля вогнішча стаіць дванаццацігадовы хлапчук і пільна назірае за чалавекам. Бачачы, як чалавек гладзіць, нібы лысіну, валасатую галаву і стараеца намацаша бараду на голеным падбародку, хлопчык ледзь стрымліваеца ад смеху. Аднак, хутка ён становіцца сур'ёзным, і трывога свеціцца ў яго вачах. Ён хоча нешта сказаць чалавеку, але бацца перашкодзіць у рабоце.

— Няхай Ільіч піша...—думае ён.—Пры вячэры скажу яму, каб ён помніў, што на яго галаве парык, а барада голеная... Яшчэ не прывык...

Імя хлопчыка—Коля. Ільіч у жарт называе яго «кашаварам». Час ад часу хто-небудзь з старэйшых братоў хлопчыка прыносіць сюды свежую рыбу, крупы, бульбу.

Коля нагінаецца над кацялком, знімае шумавінне, мяшае лыжкай страву, сыпле туды шчатотку солі, перцу і прабуе на смак, як сапраўдны кашавар. Пры гэтым ён таропіць вочы ў达尔 і доўга прыслухоўваецца да смаку...

Ён гатуе вячэру для Ільіча...

Раптам твар хлопчыка скрыўся ад болю, іскра папала на босую нагу. З лыжкай у руцэ ён адскаквае ад вогнішча і студзіць нагу ў вільготнай траве.

Крык болю хацеў вырвачца з губ хлопчыка, але ня можна—перашкодзіш. Ільічу... Ён з апаскай азіраеца на сагнутую над паперай фігуру чалавека. Ільіч трymае на каленях сыштак. Піша, піша... Рупліва і спрытна рухаецца рука на паперы туды і сюды. Чалавек тчэ незвычайную дарагую тканіну...

У вушах звініць тонкае, як волас, несупыннае дзынканне камароў...

Адна частка твара ў Ільіча ружовая ад заходзячага сонца, а другая частка ў сінім цені. Ён выглядае і маладым і старым.

Часам Ільіч на адно мігаценне вока адвернеца ад паперы, ахоплівае ўесь летні простор паплавоў і зноў нагінаецца, і зноў лёгкі шурхат пісання... Хлопчыку здаецца, што і ўночы чуе гэты несупынны шурхат...

На паплавах пачынаюць усё больш і больш вызначацца цені.

Ледзь прыкметна сонца апускаецца на лес медным шчытам. і чым ніжэй коціца яно, tym даўжэй расцілаюцца на просторы сінія абрусы ценяй.

Коля мерае ценъ сваім вокамерам, і каб ён, хлопчык, стаў цяпер босымі нагамі на зубчастыя вершаліны лесу, дык гарэзным ільняным чубам упраўя-б у самае сонца...

Возера ружовае, як віно. На шліфаваных зыбяx вод пераміргваюцца цяpler разнастайныя колеры заходу. На яркай гладзі вады вырысоўваюцца дзе-ні-дзе чаўны з рыбаловамі. З клапатлівым крыкам узнімаецца стада чаек.

Больш спешна рухаецца на белым лістку паперы рука Ільіча. Ад напружанаці на ёй выступаюць жылкі. Ільіч крыху ўзрушаны. Адным вокам з пашкадаваннем зірнуў на сонца.

Цяпер хлопчык мог-бы сядзець на лесе, а сонца было-бы яму на галаве, як шапка...

І незвычайныя думкі з'явіліся ў хлопчыка:

— Каб можна было затрымаць сонца, Ільіч сядзеў-бы

цяпер пры ясным надвор'і і пісаў-бы, пісаў доўга, доўга...  
А то штодзень дажджы.

Нядаўна Ільч пераглядзеў кіпу газет і аддаў хлапцу,  
пры гэтым паглядзеў з цёплай усмешкай і з хітраватымі  
іскрачкамі ў прыжмураных вачах. Коля кідаў газеты ў  
агонь. Ён разумеў па-свойму выраз вачэй Ільча:

— Мала што можа здарыцца. Юнкеры Керэнскага  
могуць нахлынуць сюды. Пабачаць у нас газеты і здага-  
даюцца, што мы з табою, кашавар, людзі не простыя,  
пісьменныя. Дык што-ж мы робім у гэтай глушы?

А што-б ні здарылася, ён, Коля, маўчаў-бы... Яму непа-  
трэбны і слова бацькі, сівога і старога слесара, які колькі  
дзён таму назад папярэдзіў усіх сыноў:

— Амінь. Нікому не гаварыць!

Сонца на адну далонь ад сіняга насупленага лесу.  
Ільч не адрываецца ад паперы. Ён увесь у цені. На яго  
ілбе глыбою маршчыны. Вецер трэпле сыштак.

Коля з крыўдай глядзіць на заход.

Уводдалі блишчыць уткнутая ў зямлю каса.

Пахне гатаванай рыбай і свежаскошанай травой.

Зараз будзе гатова вячэра для Ільча.

Цені растуць і растуць.

Ільч кідае заклапочаны позірк на ваколіцу.

— Прасторны кабінет, але әлектрычная лампа гасне...

Макаў цвет—сонца—павольна апускаецца. Залаціца хры-  
бет лесу. Апошнім позіркам прамень запальвае башлыкі  
стагоў. Пажарышча неба нізіцца ў возера. На далёкім неба-  
схіле імчыцца сіні коннік з палаючай касой за плячыми.

Яшчэ больш спешна ходзіць па белым лістку рука  
Ільча.

Палогі ценяў апускаюцца на абшар. З сумам пазірае  
малы кашавар на паміраючы дзень.

Ільч пільней прыглядаецца да паперы. Пакутлівая  
штрыхі моршчаць лоб і хаваюцца пад насунуты парык.

Апошняя чайка срэбранай кропкай узнялася высока ў  
неба. Знікла. На крыллях чайкі патух апошні блік дня.

Смялей задзынкалі камары. Іх вакол Ільча цэлае племя.  
Не даюць пісаць. Ён адмахваецца сышткам і глядзіць на  
хлопчыка:

— Абуйся, кашавар. Прастудзішся...

Ледзь не бацькоўскі голас.

Коля паслухмяна бяжыць к шалашу. Абуваецца.  
Вяртаецца назад.

— На, схавай.

Ільч падае яму сыштак, трэ рукі адну аб адну і грэе іх  
над вогнішчам.

Коля нясе сыштак да стага. Там ёсьць патаемнае месца.  
Ён кідае позірк на недапісаную старонку.

Ільіч напісаў сёння толькі пяць з паловай лістоў.

Перад вачыма Колі мітусяцца дробныя літары і густыя  
баразёнкі радкоў, што цягнуцца з краю да краю. На паперы  
аніводнага свабоднага месца. Блішчаць літары і жывуць  
асаблівым жыццём.

Удзень быў дождж. У цёмным шалаши нельга было  
пісаць. Ільіч ляжаў нічком на шуршавістым сене і праз  
мутную тканіну дажджу пазіраў у засмужаную даль.  
Барабаніў пальцам па сыштку. Спачатку яго лагодны твар  
быў крыху сумны, потым усмешка азарала яго. Здавалася,  
што праз густы дождж ён удалі бачыць сонца, набліжае  
будучыню і чуе гоман мільёнаў людзей... Ён прыслухоу-  
ваецца. Нібы плыве сюды гутарка Кобы...

Ад дажджу тады шуршаў шалаш, нібы мышы скраблі.

Коля яшчэ раз зірнуў на першую старонку сыштка—  
«Дзяржава і рэвалюцыя».

Ільіч сам аднойчы растлумачыў свайму кашавару, што  
піша книгу аб тым, як зрабіць рэвалюцыю і будаваць  
новую дзяржаву...

Ільіч такі зразумелы і прости...

Не раз у цёмныя ночы ў шалаши ён жыва і ярка  
апавядала Колю, як рабочыя возьмуць уладу ў свае руکі і  
як зажыве пасля працоўны чалавек на вялізных прасторах  
зямлі...

Залатым вокам блішчыць у смуглівасці вечара невялікі  
агенчык. Цяпер вочы Ільіча цымнеюць, як ніколі. Яны  
яскравяцца цёпла і ласкова. Ён хваліць кашавара за  
смачную вячэрну і так жартуе, што кашавар ледзь стрымлі-  
ваецца ад смеху. А стрымліваецца ён, каб не рабіць шуму...  
Ноч насоўвае на паплавы шаўковы балахон. Богніча  
дыміць і паволі патухае. Не спыняеца тул камароў. Недзе  
ў кустах крычыць балотная птушка. З вільготнай далі  
даносяцца гудкі паравозаў.

Перад тым як іспі спаць, Коля доўга ўглядзеца ў  
ваколіцу, прыслухоуваеца да кожнага шолаху.

Калі ўдзень Ільіч даў хлопчику запісачку ў горад для  
Кобы або Крупскай, ён жартаваў:

— Ты, кашавар, галавой адказваеш за гэтую паперку.

Хлапец павінен быў аддаць запісачку свайму бацьку пі  
аднаму з старэйшых братоў. Коля зірнуў сам у паперку—  
лічбы і нейкія значкі.

Дома ён даведаўся, што Ільіча ўсюды шукаюць юнкеры  
і казакі. Шпікі Керэнскага правяраюць дакументы ў паса-  
жыраў чыгункі, робяць вобыскі па кватэрах рабочых.  
З фатаграфіяй Ільіча ў руках яны прымерваюцца да

людзей, аглядаюць іх з усіх бакоў і звяраюць з партрэтам—  
а можа гэта «ён»?

А «ён» у шалаши...

Спакойны, упэўнены, працавіты і добры, ён пранізвае  
вачыма далі і набліжае час. У шалаши цяпер галоўны  
штаб рэвалюцыі. Коля носіць запісачкі з галоўнага штаба.  
Коля—сувязіст Ільіча... Ды ён, Коля, яшчэ ў дні Лютайскай  
рэвалюцыі вінтоўку падаваў бацьку, прышпільваў яму  
ленту з патронамі...

... і яшчэ нядаўна Коля бачыў, як юнкеры і казакі  
рабілі аблавы на людзей, што насілі пачкі «Правды».  
Дзіўныя сцягі былі ў юнкероў—чорныя з белым чэрапам  
і касцьмі накрыж. На вуліцах Петраграда яны перастрэль-  
валіся з рабочым народам, над якім палыхаў чырвоны, як  
полымя, сцяг...

Па абшарах лугавін сцелецца малочны туман. Ён дыхае  
вільгаццю ў шалаш. Ільіч яшчэ не спіць—варочаецца на  
сене з боку на бок.

З-за возера са станцыі Разліў галосяць гудкі. Адчу-  
ваецца пыхценне паравозаў. Пэўна там у пасажыраў  
правяраюць дакументы і прыглядаюцца да іх, каб параво-  
наць з партрэтам Ільіча.

Марудна насоўваецца нач.

Па стагах шуршыць халодны, прарэзлівы вецер, пррабі-  
рае да касцей. Ільіч прыглушана кашляе. Грэзна шуміць  
лес. Яго роўны гоман, нібы гоман мільёнаў людзей, наблі-  
жаецца да шалаша і чакае загаду і пытаеца ў свайго  
камандзіра:

— Калі?

Гэтае «калі» пытае Коля, бо Ільіч не строгі і гаворыць  
з ім, як роўны з роўным...

— Калі? Мой бацька казаў, што рабочыя рвуцца ў бой.

У пацёмках Ільіч гладзіць пяшчотна галоўку малога  
кашавара і гаворыць ціхім голасам, нібы адказвае на  
свае ўласныя думкі:

— Яшчэ рана... Рабочы Петраграда гатоў... Фронт...  
Сялянства... Нам трэба раней растлумачыць... і тады...  
тады...

Вільгаць туману лезе ў цёмны шалаш.

— Колькі часу можа на гэта пайсці?—питае хлопчык,  
як дарослы.

Хвіліна цішыні. Пасля, як дарослому, Ільіч адказвае:

— Месяцы тры. Думаю, што прыблізна ў кастрычніку  
дадзім гарачы бой буржуазіі. Перамога будзе на нашай  
старане...

Жухлая балоцістая нач, як гнілая керэншчына, лезе ў  
шалаш.

— Накрыйся, каshawар,—кажа Ілый бацькоўскім голасам,—а то прастудзішся...

— У кастрычніку...—щэпча Коля.

Ён нацягвае цёплы бацькаў кажух. Пад ім шуршыць балоцістae цвёрдаe сена, і ён ціха паўтарае:

— У кастрычніку...

Мінск, 1936 г.



### ИЫ ПЕРАМОЖАМ

З воддалі яны нагадваюць белых мядзведзяў на срэбраным прасторы засцюжанай тундры. Тры хаткі абраслі пушыстай футрай сібирскіх доўгатрываальных снягоў. З усіх бакоў слепяць зрок млечныя далі. Дзе-ні-дзе адрозніваюць неба ад зямлі сівия фалангі лясоў. Нібы пад урачыстую цішыню пякучых марозаў сніць зімовы сон увесь свет. Няйначай тры хаткі—населенасць усёй зямлі.

Глухі стукат упіваецца ў цішыню. Ільдзянная машкара брызгае ў твар. Коба безупынна ўдарае ў тоўстую броню ільду змайтраванай ім самім сякерай. Зараз брызне вада. Прывемна і лёгка думаць пры такай рабоце. Яго празрыстая маладая бародка, чорныя вусы і густыя бровы запушшаны інеем. Яго вясёлыя чорныя вочы востра пранізываюць далі. Гарачыня яго позірку вось-вось змые снягі, згоніць мароз, растопіць ільды і кіне на тундру цеплыню паўднёвага несупыннага лета. Праз заслону тундры Коба бачыць увесь свет, усе рознаплямённыя, рознакаляровыя народы зямлі, чытае амаль па пісанаму будучыню чалавечтва. Гаспадарчая ўпэўненасць і неаслабная вера ў перамогу робяць яго постаць напружанай, нібы сталь. Больш упартымі становяцца ўдары сякеры.

... Надыйдзе час, калі працоўны люд усёй зямлі раздробіць на сваім шляху магутныя зялёныя таросы няволі і высачэзныя тысячагадовыя айзбергі сусветных драпежнікаў...

У адно вокамгненне перад запалоненым горным арлом  
Каўказа знікае лютая сібірская тундра.  
Нібы песня, выплывае ўспамін.

Гарачае сонца Баку. Агнёвымі стрэламі яно лезе праз  
акенца і шчыліны на гару хаткі селяніна Хашыма. Цяпе-  
рашні Коба—тагдашні Сосо—стаіць на гары хаткі ля дру-  
карскага варштата. Нібы белыя крылі, узлятаюць адзін за  
адным друкаваныя лісткі да бакінскіх рабочых. Сэрца Сосо  
напоўнена радасцю:

... Расце свядомасць рабочых...  
... Святкаванне Першага Мая на Каўказе...  
... Дэмманстрацыя 1-га сакавіка...  
... Забастоўкі...  
... Мыслі Маркса даюць энергію пролетарыяту, нібы  
кроў жывому арганізму...

Над ізумрудным прасторам Каспійскага мора з вясёлым  
прапрэзлівым крыкам кружацца птушкі. Прыйой шумеў усю  
ноч. У аддаленай кіпені, нібы шумавінне, успеніваюцца  
белыя барашкі. Па шоўкавай разнакаляровай гладзі ледзь  
зыбяцца дарогі і сцежкі.

Гудкі. Дымкі паразадаў.  
Караблі, разнастайныя судны—вялікія і малыя, парус-  
ныя чаўны, катэры. Усё гэта надае мору суматошлівае  
ажыўленне. Каўказскае дабро па-драпежніцку распłyваецца  
на ўвесь свет.

... Але надыйдзе час.  
  
Коба асцярожна здымаете намаразь з бародкі і вусоў.  
Пачынаецца завея. Над тундрай апускаецца неба і пыліць  
снежнай мукой.  
... Трэба ісці «дамоў»...  
А то не знайдзеш трох хатак, што здалёку нагадваюць  
белых мядзведзяў...

Які ў Хашыма прыгожы садок!  
Сосо не мае часу пасядзець у пахучым цені. Праз  
акенцы і шчыліны страхі прасочваецца на гару хмельны пах  
садавіны. Яблыкі, персікі і груши зіхацца на сонцы пералі-  
вамі колераў. У Хашыма чалма на галаве. Густая барада  
абрамляе твар. Ён часта жмурыць вочы ад сонечных блікаў  
і заклапочанымі рукамі песьцікі кожнае дрэва, нібы бацька  
родных дзяцей. Паднімае хварасцінкі з-пад дрэў, адкідае  
іх у сметнік. А калі Хашым зрыве з галін спелыя персікі,  
ён гэта робіць так асцярожна і далікатна, нібы маці, што  
дастасе з калыскі кводую малютку.

Малады і строгі Сосо ўсміхаецца.

... Пры соцыялізме будзем так чула вырошчаць новых людзей, як дбайны садоўнік вырошчае свой сад...

Міма праходзіць групка старых сялян, апранутых у падраную вопратку, аб нечым гавораць між сабою. Сосо бачыць іх загарэлыя твары, шурпатыя ад працы рукі.

Да яго далітаюць некаторыя слова:

— Цэлымі начамі грукочача... Няйначай гроши фабрыкуе Сосо...

У Сосо вялікія ад дзіва вочы.

... Сяляне-беднякі не здрадзяць...

Стары Хашым узбіраецца на гару.

— Дай, Сосо, пачку пракламацій. Пайду з кошыкам персікаў да заводскай брамы, усіх рабочых ведаю. Каму можна—завярну тавар у твае друкаваныя паперыны...

Малады Сосо таропіць вочы ў старога Хашыма. Горача паціскае запрацаваную далонь садоўніка. З вачэй Хашыма сыплюцца іскры шчырасці і захаплення. Яго голас становіцца маладым і меладычным. Ён кажа:

— Я, самы непрыкметны, загнаны маленькі чалавек, прызнаў цябе. Ты—афырхаца: герой. Ты нарадзіўся ад грымот і маланак. Ты спрытны і мудры. У цябе, Сосо, вялікае сэрца.

Аднаго разу ўвечары прыходзяць да Сосо сяляне-беднякі. Пасля кароткай гутаркі пра сёе і тое яны задаюць запытанне:

— Слухай, Сосо! Калі пусціш у ход свае гроши?

... Я друкую не гроши, а пракламацыі, у якіх пішу аб тым, як вам цяжка жывеца і як трэба паправіць гэтую бяду...

— Калі так, дык кожны з нас табе дапаможа. Дзякуем Хашыму, што хаваў цябе да гэтага часу, а цяпер мы ўсе будзем хаваць цябе і тваю работу, наколькі хопіць у нас сіл і спрuty.

Хату Хашыма пачалі наведваць жанчыны ў доўгіх мусульманскіх чадрах.

Праз снежны куродым Коба ідзе «дамоў». На крок перад ім нічога не відаць. Успомніўшы жанчын у доўгіх чадрах, уявіўшы жыва іхнія нежаночыя рухі і дзівосныя манеры, з яго грудзей вырываецца гучны, ледзь не дзічачы, смех.

Гэтыя «жанчыны»—яго таварышы, што прыходзілі наведваць падпольную друкарню.

Коба ў сваёй «хацінцы». Каля сцен расстаўлены рыбалоўныя і паляўнічыя прылады, зробленыя яго рукамі; сеткі,

сіло, гарпун. Ён сячэ дровы, запальвае ў печы і гатуе сабе ежу. Па змрочнай хаце раскідаюцца водсветы полымя.

Коба глядзіць у печ на свой гаршчок. Пільна ўтаропіўся ў адзін пункт. Твар яго заклапочаны, строгі. Вочы чорныя, як ніколі. У гаршчку клакоча. Страва пераліваецца праз край. Ён вілачнікам цярплюва адсоўвае гаршчок ад агню.

Выцягвае з печы гаршчок, драўлянай лыжкай працуе страву на смак, сыпле пару дробак солі.

... З меншавікамі яшчэ нямала клапот будзе...

... Яшчэ шмат прыкрасцей можна чакаць ад пустазвоннага Троцкага.

Коба кончыў есці.

Скупое святло невялічкай газоўкі кідае дзівосныя светасці на сцены ўбогай хаткі. Коба сядзіць на тапчане ля печы. На каленях тоўсты сыштак. Піша алоўкам. Час ад часу Коба круціць цыгарку з махоркі. За ім несупынна сочыць стражнік, прыстаўлены, каб Коба не ўцёк з высылкі, як у мінулыя разы. Стражнік выгортвае з печы вугольчики, перакідае з рукі ў руку і ўслужліва падносиць Кобу.

Снежная завея залеплівае маленькія аckenцы нібы сінія ватай. У коміне на розныя галасы спявае і плача завіруха. Коба ўглыблена піша. Велічны вобраз геніяльнага Ільіча напаўняе яго думкі і пачуцці. Перад Кобай расступаюцца сцены хацінкі, і сотні народу зямлі ён бачыць перад сабой.

Тупыя вочы рыжавусага стражніка з падазронасцю ўпіваюцца ў чорную шэвялюру Кобы. Доўга ён піша пад несупыннае выццё мяцеліцы. І ў лёгкім шорханні алоўка на паперы адчуваецца рытміка двух слоў:

— Мы пераможам... Мы пераможам...

Плыве гадзіна за гадзінай.

Зімовая ноч такая доўгая, што здаецца — канца-краю ёй няма. У стражніка цяжкія, налітыя дрымотай вочы. Ён гучна пазяхае і рупна хрысціць рот. А Коба, не падымаючы галавы, усё піша ды піша.

Далёка-далёка ад тундры на многіх франтах імперыялістычнай вайны, на сушы і моры, гінуць працоўныя розных народаў, льецца кроў дзесяткаў мільёнаў рабочых і сялян.

Далёка-далёка ад тундры Ільіч прыслухоўваецца да дзікай сімфоніі вайны з іранічнай усмешкай у ледзь прыжмураных вачах. Ён ведае вынікі гэтай вайны. Хутка падыйдзе тое, дзеля чаго ён змагаўся з самых юнацкіх годоў, аў чым мараць мільёны працоўных зямлі.

У бязмежных прасторах тундры нач глынула трох хаткі, што ўдзень былі падобны да белых мядзведзяў.

Коба не адрываецца ад стонкі паперы. Ён піша аб шчасці ўсіх народаў зямлі. Блізкую будучыню ён бачыць выразна, у жывых малюнках, перад сваім нутраным зрокам. Ён творыць сонечныя законы радасці для новага чалавецтва, якое ў хуткім часе вызваліцца ад тысячагадовага ярма.

Хутка-хутка над пакутнай зямлёй запалае чырвоны сцяг рэволюцыі. Ад крыкаў болю і радасці ўздрыгнецца ўся зямля, і народзіцца новая эпоха вечнага сонца, творчасці і щасця.

... Мы пераможам... Мы пераможам...

Коба аглядаецца па баках. Густы змрок праглынуў куткі хаты. На драўлянай широкай лаве, седзячы, спіць стражнік, прыпёршыся спіною да сцяны. Ён вельмі стаміўся глядзець, як Коба піша.

У светлым кругу ад лямпачкі Коба чытае напісаное. Доўга чытае. Калі-ні-калі робіць папраўкі.

Як-бы сціхла мяцеліца. З-за сцен хаткі—ніводнага гуку.

... Хатка засыпана снегам вышэй коміна. Прыдзецца да дзесятага поту папрацаваць лапатай, каб вызваліцца з-пад снежнай магілы...

Мінск, 1937 г.



## ПЯТЬ ЛЫЖАК ЗАЦІРКІ

— Агата! Агата!  
— Ну, чаго глотку дзярэш?  
— Скора зацірка згатуеца?  
— Маеш часу пачакаць трохі, не панису прадаваць на кірмаш!

Яшчэ не паспела яна адказаць свайму Антосю, які ляжаў на пяколку і стагнаў,—ні то ад болю, ні то ад голаду,—як з усіх бакоў апанавалі яе дзеткі—нямаведама, хлопчыкі ці дзяўчынкі, бо яны былі адзеты ўсе ў доўгія да пяткашулькі... Запішчэлі яны ўсе ў адзін голас:

— Мамка зацільку гатуе!  
І давай скакаць вакол маці і цягнуць за фартух і спадніцу, як галодныя ваўчаняты.

— Мамка, мне дасі!  
— Мамка, мне дасі!

І блішчэлі іх галодныя вочы ад радасці...

— Ці-і-ха, каб вы скіслі!—крыкнула Агата.—Згатаўваць не даюць, хоць ты тут на кавалкі рассыпайся!—і адагнала іх вілачнікам ад прыпекча...

Гэта было вясной, якраз у тую пару, калі галадуха пануе па вёсках, калі няма чым і муху накарміць. Апошні запас вышаў, хоць зубамі ляпай; шчаўя яшчэ нямашака... Горкае цяпер жыщё ў хвёрага Антося. Ён сам рабіць не можа. Адна толькі жонка працуе на яго і дзяцей.

Учора ёй, Агаце, пашанцавала. Яна выенчыла ў суседа фунт муکі на зацірку.

Вось і гатуе яна для сямейкі снеданне... У цёмнай малой хатцы вялікае свята...

Пазіраў Антось на прыпекак і ціха бурчэў. Ён вёдаў, што цяпер Агата валадарніца...

Пазіралі дзеткі з-пад цёмнага тапчана на вясёлы агенъчык у печы і шушукаліся.

Агата ўсё падлівала вады і мяшала зацірку вялікай лыжкай. Нарэшце паставіла на стол.

— Гатова!—крыкнуў весела Антось і давай карабкаца з пяколка.

— Гатова! Гатова!—запішчэлі дзеткі і скакалі, як зайчики, да стала, дзе ўжо стаяла вялікая паліўная міска, у якую Агата пераліла зацірку з гаршчка. Густы паучуы пар клубіўся над міскай і павялічваў галодны апетыт шчаслівай у гэты момант сям'і.

\* \* \*

Шчасце не мае сваёй асобнай меркі для ўсіх людзей на свеце, але кожны чалавек мае сваю асобную мерку да шчасця і свой асобны погляд на самое шчасце...

\* \* \*

І шчаслівая сямейка хваталася за лыжкі.

— Ай! ай!—запішчэлі дзеткі.

Антось вылупіў вочы і моўчкі давіўся гарачай заціркай.

— А каб вас ліханька не ўзяло. Я-ж вам казала—не хапайце, бо гарачая!—лаяла іх Агата.

Пазіралі, пазіралі яны на гарачую зацірку і не вытрывалі—і зноў давай есці... Ажно слёзы каціліся з вачэй. Не з'елі яшчэ і трэцяй часткі, як ў хату ўвайшла суседка Сцёпчыха.

— Дзень добры!

— Дзень добры!

— Хлеб ды соль!

— Дзе тут хлеб—зацірку ядзім, просім на снеданне!—  
кажа Агата.

— Ого! На зацірку і я ахвотніца!—адказала Сцёпчыха, і яе галодныя вочы заблішчэлі. Узяла лыжку і спрытна падсела да міскі...

Спахмурнеў Антось і толькі ніжэй апусціў галаву.

— Нам і самім мала,—падумаў ён.

З'ела Сцёпчыха адну лыжку і ўзялася за другую.

— О, каб цябе!—хацеў сказаць Антось і ледзь стрымаўся. Дзеткі таксама пачулі небяспеку і, скоса пазіраючы на Сцёпчыху, спрытна запрацавалі лыжкамі...

— Тры!—чуць не крыкнуў Антось, як Сцёпчыха зачэрпнула лыжкай у трэці раз.

— Ратуйце! Ратуйце!—ледзь не плакаў ён, як яна апусціла лыжку ў міску ў чацверты раз. А як з'ела пятую, то ўжо міска была пустая...

— Разбойніца!—крыкнуў Антось на сваю Агатку, як ужо  
Сцёпчыха падзякавала і пайшла.—Разбойніца!..

— Ці я вінавата, што яна гэткая свіння!—лемантавала  
Агата.

І папсулася свята беднай сямейкі. Спахмурнелі твары.  
Кожны думаў: «О-го! Каб лепей я з'еў гэтыя пяць  
лыжак заціркі»...

\* \* \*

Няшчасце не мае сваёй асобнай меркі для ўсіх людзей  
на свеце, але кожны чалавек мае сваю асобную мерку да  
няшчасця і свой асобны погляд на самое няшчасце.

Вільна, 1912 г.



## МАЛЫЯ ДРЫВАСЕКІ

Зімовы дзень блішчыць тысяччу агнёў.  
Люты мароз. Снег пад ногамі скрыпіць, як жывы.  
Бор атулены ў белую пушыстую світку. Ён стаіць  
задуменны, як сівы дзед.  
Грукат дрывасекаў разлягаецца водгаласкамі па вако-  
ліцы.

Трах-трах! Трах-трах!  
Яшчэ здалёку можна было прыкметіць, як блішчыць пад  
сонцам піла, а абапал матулі-хвоі мітусяцца, як мурашкі,  
двое маленьких хлапчукоў.  
Яны махаюць рукамі гэтаک шпарка, што іх падраныя  
лахманы расхрыстаюцца і адкрываюць голае цела... Піла  
ўсё глыбей ды глыбей уядаетца ў сэрца хвоі і... тра-а-х!—  
плазам упала шурпатае дрэва. З-пад снежнага куродыму  
ўзняўся працяглы стогн паваленага дрэва-асілка.

Малыя дрывасекі—браты. Старшаму—Цішку—дзесяць  
гадоў, меншаму—Халімону—восем.

Іх бацька—кульгавы Цыпрук—сам працаўца не мог.  
Выпраўляў кульгавы Цыпрук хлопчыкаў да купца ў лес  
на заработка. Гэтым кармілася сям'я.

Трудна жылося малым дрывасекам.  
— Добра, што хоць на полуздень маєм па кавалку  
хлеба...

Паваліўши некалькі хвой, хлопчыкі ўзяліся шчыра  
грызці сухі хлеб. Вочы іх заіскрыліся, шчокі расчырва-  
неліся...

— Ого, есці, ого!.. Якая радасць!..  
Яшчэ не скончылі яны палуднаваць, як узнілася завея,  
мяцеліца.

Застагнаў, закрахтаў хвойнік. Пачаў кружыцца снег.  
Быццам белая коні, уздыбліліся гурбы...

Усе дрывасекі разбегліся хутка дамоў, а Цішка з Халі-

монам баяліся, каб бацька не наракаў, што зарана прышлі з лесу... Селі пад вялікай хвойй, прытуліся адзін да аднаго і дрыжэлі...

— Баюся!—усхліпваў меншы, Халімон.

— Во, дурань, чаго баяцца?!—супакойваў яго большы, Цішка.—Зараз дамоў пойдзем.

— Дамоў пойдзем!—шаптаў Халімон.

Яны пайшлі.

Стагнаў і палохаў бор, але хлопчыкі так-сяк ішлі, а на чыстым полі нічога не відаць было. Гурбы снегу, нібы белая мядзведзі, качаліся на прасторы, дыхалі холадам ды сыпалі цвёрдым шротам у вочы...

Хадзілі-хадзілі, брылі-брыйлі, але куды—і самі не ведалі...

Змарыліся. Агарнула ноч. Снег дайшоў вышэй пояса.

— Ляжам!—сказаў меншы, Халімон.

— Ляжам!—адказаў большы, Цішка.

І ляглі. Моцна, моцна прытуліся адзін да аднаго.

Зрабілася так цёпла...


І здаецца ім—сядзяць яны за сталом... Маці радуеца, што прышлі... Корміць іх цёплым праснаком... Бацька пазірае на іх добрымі вачымі і лагодна ківае галавой. Пад'елі і паляглі на палок каля печы... Котка лашчицца да іх, і яны радасна заснулі...

У поўнач усцішылася мяцеліца.

Вынырнуў з-за хмар чырвоны месяц. Вакол яго мігацеліся зоркі і пазіралі весела на белую зямлю.

Толькі на трэці дзень адкапалі замёрзших малых дрывасекаў.

Вільна, 1912 г.



## ЛЕТАПІСЦЫ

Душная цёмная ночь.

Міронава сям'я спіць у пуні на свежым сене. Не спіцца толькі двум: старому дзеду Мірону і яго васьмігадоваму ўнуку Андрэю. Дзед думае цяпер, як ухітрыцца найцішэй выйсці з пуні, каб нявестка не пачула, ды напісаць ліст сыну ў Амерыку. Андрэйка трymае ў руках лазовую свісцёлку, якую днём скруціў яму дзед, і ціхутка свішча. Усе смачна спяць пасля працы на сенакосе, як пасля кірмашу ўсёроўна. Дзед аглядаецца па баках ды асцярожна падымаецца з свайго месца.

— Андрэйка! — нецярпіва шэпча дзед. Андрэйка ўжо ведаў, што дзед заве яго ў хату ліст пісаць. Ён хутка падняўся на ногі і спрытна падскочыў да дзеда. Дзед узяў яго за руку і палажыў сабе палец на губу з таемным відам; Андрэйка добра зразумеў, што гэта значыць: «ані-мурmur» — трэба маўчыць, як вады ў рот набраўши.

Гэткім чынам дабраліся яны да варот пуні. Дзед адчыніў іх гэтак спрытна, што вароты і не рыпнулі. Два змоўнікі вышлі на падворак.

Тут зноў калацілася сэрца дзеда — усё перашкоды розныя, каб іх заломам заламалі! То Жучка, каб яе немач,

забурчыць,—могуць пачуць у пуні і гвалт нарабіць. Тогэты падшывалец, Андрэйка, не можа вытрымаць—прабірае ягс спакуса гэтак свіснуць, каб аж рэхі пакаціліся з усіх стран, каб аж ліха на веніку прыляцела.

Дзед адабраў у яго свісцёлку і палажыў сабе за пазуху...

З выглядам найвялікшых злачынцаў яны ўвайшлі ў хату.

— Дзядок, свісцёлку дай.

— Толькі, Андрэйка, нямоцна, бо ўсіх чарцей разбудзіш,—прасіў дзед і аддаў свісцёлку.

Андрэй пачаў у пацёмку скакаць і свістаць.

Дзед хутка запаліў лучынку і выняў з-пад абразоў у куце аркуш паперы, што ўдзень дастаў у мястэчку за венікі.

— Ну, цяпер, каток ты мой,—казаў дзед да Андрэйкі,— аддасі мне свісцёлку на той час, пакуль ліст напішаш, а пасля я табе яе вярну. Бярыся, як Халімон за бога, казаў той!

Андрэйка нічога на гэта не адказаў, толькі з нейкай смагай свіснуў у апошні раз шчыра і працягla; старанна выцер свісцёлку аб свае штонікі і аддаў дзеду. Сам ён дастаў з палічкі чарніла, ручку з пяром. Масціўся, масціўся Андрэйка на тапчане ля стала і ніякім чынам не мог сесці так, каб можна было пісаць. Як на ліха, тапчан быў нізкі, стол высокі, так што, сеўши пісаць, Андрэйка чуць носам даставаў да стала.

— Хіба носам пісаць!—пажартаваў Андрэйка.

Дзед нічога не адказаў, торкнуў лучынку ў чорную шчыліну ля акна, вышаў сур'ёзны ў сенцы, прывалок начоўкі і палажыў на тапчан, каб Андрэйку вышэй было сядзець. І то было нізка—Андрэйка даставаў да стала толькі барадой.

— Хіба барадою пісаць!—зноў пажартаваў Андрэйка.

Дзед нічога і цяпер не сказаў і яшчэ болей сур'ёзны падышоў да прыпека, выняў з-пад чалеснікаў абсмаленую засланку і палажыў на начоўкі. Андрэй сеў на засланку.

— Цяперака, дзядок, будзе добра!—казаў ён, мацаючы рукамі засланку і пёцкаючы іх у сажу.

Ён замахаў пад сталом закарэлымі чорнымі ножкамі і ўпёрся каленам у стол.

Ва ўсіх яго руках выяўлялася таемнасць вялікай змовы. Відаць было, што ад гэтага ён меў нямала прыемнасці. Ён узяў пяро ў рукі, і на яго твары выразілася вучонасць. Успомнілася яму, як ён колькі разоў падпісваўся за няграфматных на павестках, што дзесятнік прыносіў з воласці.

Ён рукою тады выводзіў гэтак, круціў так, і выходзіла:  
«Андрэй Адамаў Вайдা».

Андрэйка ўсунуў ручку ў чарніла, забыўся яе атрасці і перш-наперш ablіў паперу чарнілам, зрабіўши чорную пляміну велічынёю з медны пятак. У школе гэта называецца «булка». Стары настаўнік за такія булкі так моцна цягне за вуха, нібы пугу ўе, а вучань на ўсе лады крычыць:

— А-а-ай! А-а-ай!..

Дзед думаў, што такі чорны кругляк на паперы рабіца дзеля фасону. Ён узяў лучыну ў руکі і бліжэй за-свяціў перад Андрэйкам. Андрэйка падняў белую галоўку і зауважыў дзеду:

— Дым у вочы лезе. Пісаць не магу.

Дзед адсунуў лучыну.

— Ну?—запытаўся Андрэйка.

Гэта значыла:

— Скажы, дзядок, што трэба пісаць?

Але хутка Андрэйка ўспомніў, што салдат Мацей, які ўсім лісты піша, умее гэта рабіць надта хітра і ніколі не пытаецца, як пачынаць, салдат Мацей заўсёды сам пачынае:

«За дубовым сталом пішу залатым пяром міласціваму гасудару з ніzkім паклонам, жалая ўспеху ў дзялах вашых»...

Андрэйка выпучыў вочы, высунуў язык, засоп носам і пачаў старанна выводзіць літары. Ён іх маляваць хацеў надзіва, але яны выходзілі ў яго вельмі нязграбныя. Рука, умазаная ў сажу, пакідала сляды на паперы: сцяжынкі і ручайнікі.

Рухалася пяро па паперы, як цяжкі воз па старой грэблі.

І вось ён скончыў «пачатак» пісьма вельмі задаволены. Гэта будзе прыемная неспадзеўка для дзеда.

— Нос! Нос!—закрычаў дзед так устрывожана, як-бы хата загарэлася.—Сапсуеш паперу!

Андрэйка ледзь выратаваў ад бяды новы аркуш паперы.

— Прачытай, што ты там накрэмзаў, пісар ты мой,—не выцерпеў дзед.—Паглядзім, з якога ты поля ягадка, з якога гнізда птушка.

Андрэйка пачаў чытаць па складах: «За дубовым сталом пішу залатым пяром»—і гэтак далей. Дзеду гэта паказалася лепей, чым добра. Ён сам быў ахвотнік да мудрых гутарак; ён любіў, часам, задаць, усыпаць, адгабляваць такое ядранае слоўца, ажно сусед вочы казеліў, як-бы хрэну нальпаўся. Дзеда лічылі за вялікага разумніка па ўсёй ваколіцы. Андрэйка быў вельмі ўзрадаваны, што дзеду спадабалася, і ён папрасіў у дзеда свісцёлку.

— Нё, не дам цяпер. Не лезь смалой!  
— Да-а-ай!—прастю Андрэйка.  
— Нё! не дам!  
— Хоць разок свісну!  
І яны абое глянулі адзін аднаму ў вочы.  
— Дай...  
— Не дам...  
— Пісаць не буду...  
Дзед занепакоўся:  
— Адзін раз, кажаш? Ой, глядзі, каб гэты раз не папса-  
ваў увесе сказ!  
— Дальбог, разок толькі!  
Андрэйка заёрзаў на месцы і зрабіў шчырыя вочы.  
Дзед даў свісцёлку. Хлопец упіўся ў яе прагнімі губамі.  
Свіснуў раз, не вытрымаў—і свіснуў яшчэ раз. Забрахала  
Жучка на дварэ.  
Дзед устрывожыўся.  
Андрэйка вярнуў дзеду свісцёлку.  
— Ах ты, верабей!—прабраў яго дзед.—Я-ж казаў, што  
цяпер няможна! Яшчэ паспееш з козамі на торг!  
Дзед схаваў свісцёлку, паправіў лучынку, прыгатаваў  
другую і задумаўся. Андрэйка tym часам утаропіўся ва-  
чыма ў цені на закуранных сценах. Дзед зрабіўся вялікі-  
вялікі, і ледзь не поўхаты зацямніў. А ў яго, Андрэйкі,  
ценъ галавы на сцяне быў з цэбар. Гэта яго вельмі  
цешила. І вось ён пачаў адной рукой рабіць казулькі.  
Ценъ на сцяне ад яго рукі нагадваў казліную галаву.  
— Каза, каза, дай малака! М-м-э-э-э!—замэкаў па-казлі-  
наму Андрэйка.  
Дзед усхапіўся з сваіх думак.  
А думаў ён аб усіх крыўдах, што нявестка рабіла яму  
за ўвесе час, а болей за ўсё за апошнія тры гады, што яго-  
сын, Адам, жыве ў Амерыцы. Гоніць яго злая нявестка, як  
сабаку, з хаты... Есці не дае... Штурхане часам...  
— Піши, каласок ты мой, піши!—кажа ён да  
Андрэйкі.—Так піши: «Сынок ты мой родненькі! Ці я табе  
не бацька? Ці я не будаваў гэтую хату? Ці я не гаспада-  
рыў тут? Яшчэ во' якія мазалі на руках маіх...»  
Дзед падымаете рукі ўверх і ценям на сцяне паказвае  
свае мазалі.  
Голас яго дрыжыць, слабее. Андрэйка прыхіліўся да  
стала, цяжка сапе і выводзіць буйныя, нязграбныя літары.  
Дзед папраўляе лучынку, глядзіць на сцяну і гаворыць:  
«Адам, сынок ты мой! Скажы, за што такая старасць  
паганая мая? За што гэткая кара? Як гэта кажуць: б'юць  
і плакаць не даюць... А чаму?»  
Дзед рабіца гнеўным за гэтую незаслужаную крыўду.

Яго вочы пазіраюць у невідочную даль. Дзед спакойна чакае адказу на слова «чаму?» і зноў дыктуе:

«Учора Аўдоцца, жонка твая, гадзіна, пачала, казаў той»...

— Пачакай!—крычыць Андрэйка,—я яшчэ там не скончыў пісаць тое!..

Дзед асадзіўся назад, як закелзаны конь, якога паціснулі за лейцы ў другі бок.

— А што ты там, каласок ты мой, напісаў?—запытаўся ён.—Дай пастухаем і патыліцу пачухаем.

— Ці я табе не бацька...—читае павольна Андрэйка.—Як далей, дзядок, ты казаў?

Але дзед ужо забыўся, што раней дыктуваў, а тут яму хочацца выгаварыцца, вытіць тое, што накіпела на душы. Ён чуе, што павінен гэта рабіць хоць перад кім-небудзь. Тады можа палягчэе...

— Ага! ага!—пачынае ён далей.—Во, за язык як-бы хто пацягнуў. Дзяры лыкі, калі дзяруцца.

«А ўчора нявестка так піргнула мяне ад стала, ажно старыя костачкі мае чучль не рассыпаліся... Яна называла мяне гультаём... Як гэта кажуць, быў конь ды з'ездзіўся... А тапчан гэты я майстраваў. А стол гэты хто рабіў, калі не я?.. Куды ні кінь—усё мой клін».

Дзед закашляўся. Доўга тримаўся за грудзі.

«Што мне рабіць? Хіба торбу надзеяць і пайсці жабраўца? Не па Юрку шапка, казаў той... Ды торбы не маю... Ой, жыщё ты маё горкае, бы пальян! А вось, не хочучы, наўмысне жыву... Ты на гару, а чорт за нагу... Чаму ты, божухна, смерць-збавіцельку мне не шлеш? Такое жыщё мне, як цяжкія жорны на спіне. Калі топішся, то за брытву хопішся, казаў той...»

Дзед зноў закашляўся...

— Якую долю чалавек хоча? Га? Гэта-ж баламутства— прасіць на сваю галаву пагібель... А я вось прашу, шчыра прашу...

З яго мутных вачэй пацяклі слёзы...

Дзеду, адчуўшы слёзы на сваім высахшым твары, зрабілася вельмі шкада самога сябе. Ён заплакаў ціха, глухім голасам, сарамліва, нібы нешта ўкраў у сябе самога, і мямяліу бяззубым ротам, як-бы хлебнуўшы гарачай вады...

Гэтак прайшло колькі хвілін. Дзеду палягчэла. Як-бы тое цвёрдае і калючае, што стаяла ражном у горле, прайшло ў нутро. Ён закурыў люльку, паправіў лучыну і прысёў на тапчан.

Андрэйка збіўся з панталыку. Спаць яму хацелася, і не мог ён парадкам у дзеда дабіцца, што пісаць?

— Дык кажы, дзядок, што пісаць?

— Пішы, каток, пішы!—строга сказаў дзед.

«Кажуць людзі: у людзей пытай і свой розум май. А гаспадарку яна, ведзьма, вядзе, дык толькі крый ты божа! Як гэта кажуць: сабакам сена касіць».

Дзед пачаў на пальцах лічыць:

«Буланка здохла. Кароўка чудзь ногі валочыць. Сена пагніло. Калі я ёй што кажу, дык яна толькі адгіркваеца. Хоць ты перад ёю макам рассыпайся—не памагае!.. А я тытуну не магу дастаць... А ці ўбачымся мы ўжо з табою?.. Далей вочы—лягчэй сэрцу, казаў той... Я ўсё слабею, сынок ты мой... Зямля-матуля да сябе цягне... Хто мне вочы прыплюсніць? А хто хаўтуры па-людску ладзіць будзе? А хто свечку паставіць за душу маю грэшную? А круці не круці—ад смерці не выкруцішся...»

Дзед змоўк. Трос лысай галавой. Матылек кружыўся над палаючай лучынай. Андрэйка залюбаваўся на яго. Палажыў ручку, і давай лавіць матылька.

Злавіў Андрэйка матылька, але той спрытна выслізнуў паміж яго пальцаў, пакінуўшы на іх слізкі пылок. Андрэй болей не гнаўся за ім, і матылек пачаў зноў рабіць кругі над агнём. Андрэй пазіраў на яго доўга-доўга, пакуль вочы не затуманіліся. Рознаколерныя кругі мітусіліся над дзедам. Андрэй заплюшчыў вочы. Дзед зрабіўся маленечкім. Усё злілося-сплылося разам і... хлопчык заснуў, зрабіўшы другую, яшчэ большую, чорную «булку» на паперы.

Доўга думаў дзед. Але каб хто спытаўся ў яго, аб чым ён думае, дык дзед не ведаў-бы, што адказаць. Усё ў думках яго перамяшалася, як-бы хто там віламі жалезнымі перавярнуў усё дагары нагамі... У старых грудзях нешта балела, нешта шчаміла...

— Заяц мне дарогу перабег,—казаў дзед і заківаў галавой.—Здаецца, я нікому нічога кепскага на свеце не зрабіў... Не капціў неба, не псаваў хлеб, казаў той. Пішы, Андрэйка, пішы!

Андрэйка яшчэ мацней захрап. Котка вылезла з-пад прыпечка. Ня смела і ціха падышла да стала, сконкула на тапчан і, бліснуўшы вачыма, прытулілася да Андрэйкі.

«І ці ты на мяне забыўся, сынок?—крыўдна маҳаў дзед левай рукой.—Ніколі капейкі якой не прышелеш, а яна мне назарэз цяпер патрэбна.»

— Пішы, Андрэйка, пішы, каласок!

Не бачыць дзед, што Андрэйка даўно ўжо спіць.

— Ці ты мне не сын? Ці я не бацька табе? Здаецца, не надта чужыя...

Але хутка нацягнутая струнка жальбы лопнула. Ён успомніў, што сын прасіў пісаць аб усім, што тут робіцца на вёсцы. Дзед увайшоў у звычайны лад жыцця, дзе смутак чаргуецца са шчырым смехам.

«Эт, глупства!—махнуў дзед рукой,—што з того, калі стары Арцём лепей жыве? Эт! Не кажы «гоп», пакуль не пераскок. А Мікіцёнак учора каня купіў у Даўгінаве, але кульгавы, падла, і Мікіцёнак усунуў сорак рублёў цыгану, чорту лысому. Абадралі, як Сідараву казу. Тадара сёлета памёрла. Сёмка Халімона Бурага на вечарынцы гэтак газлаву пабіў, што праз тры дні паехаў да Абрама на піва; і бацька яго гэткі самы рызыкант быў: які чорт Хомка—такая яго жонка... А я ўжо і смак гарэлкі забыўся: не каштаваў бадай тры гады... Ніхто мяне не частуе: дзіця не плача, матка не дагадаецца, казаў той».

— Піши, Андрэйка, піши!

«Ніхто старога не шкадуе; здаецца, хлебануў-бы чарачку, як расу свежую, і размяклі-б мае костачкі старыя, кроў пацяплема-б... І ўлетку ў кожусе цягаюся, бо мне холадна, мароз з касцей ідзе. А кожух ужо згніў на майм гарбу. Як гэта кожуць: не купіў бацька шапку—няхай вушы мерзнуть».

Навіны сыпаліся з вуснаў дзеда, як пацеркі з парванай ніткі.

«А наш Жучка ўжо гэтак, як калісьці, не брэша—нейкую хрыпку дастаў. Мінуліся тыя рокі, калі паны браліся ў бокі, казаў той».

— Піши, Андрэйка, піши!

«Галагушки певень доўга хварэў, але-ткі жыве на радиасць. Як гэта кожуць: як шанцуе, тады і Халімонтанцуе...»

Ад мудрасці сваёй дзед павесялеў і увайшоў у свой стос.

«А Наста выдала замуж Марылю за мурзатага Максіма. Мо' памятаеш таго хлапца, які заўсёды разявіўшыся хадзіў, як сабака, што мух ловіць?»

— Піши, Андрэйка, піши.

«Ніхай і мая кватэрка будзе, казаў той... і Мацеева жонка, гэта жаба карэлай, сёлета заха...»

Але тут дзед раптам змоўк, бо лучына пагасла.

— Андрэй! Андрэй! Куды запалкі паларажыў?

— Га?—усхапіўся Андрэйка.—Абаранкаў купіш мне на капейку?

— Куплю, куплю, каласочак мой, а як-жа гэта кожуць: узяўшыся за гуж, не кажы, што не дуж.

Андрэйка зноў заснуў. Яму снілася, што дзед прынёс яму

абаранкі з карчмы. Ён, Андрэйка, іх начапіў на вяровачку  
і пабег па вёсцы, пабрыквачы, з песней:


Гон-гон! І-га-га!  
На буланцы ездзіць Янка.  
Паўтараста рублёў санкі,  
Пяцьдзесят рублёў дуга,  
А кабыла—поўрубля!  
Гон-гон! І-га-га!

Дзед пайшоў папоцемку ў сенцы шукаць, дзе яйкі ля-  
жаць, каб назаўтра ў мястэчка паплясціся прадаць.  
Доўга пасля шукаў ён запалкі і страшэнна лаяўся, знай-  
шоўши іх у сябе за пазухай.

Ён разбудзіў Андрэйку, і яны пайшлі спаць на сена.  
Пры гэтым дзед мармытаў:

— Што-ж! Вышэй пят не падскочыш! Заўтра дапішам  
лісьмо...

Вільна, 1914 г.



### ДЗЕ КАНЕЦ СВЕТУ?

Даль была туманна-празрыстая, абрыйганая з берагоў пазалотаю сонейка. Месцамі край неба падпіралі щарбатыя хвойнікі. Месцамі ўзгорак у самае неба ўпіраўся. Дзені-дзе палосы далі, істужка за істужкаю, кайма за каймою, сшывалі неба з зямлёю. Нібы тканіны былі раскіданы радамі паміж небам і зямлёю дзеля таго, каб яны бяліліся на сонейку. Пачынаючы ад бору, яны былі спачатку цёмныя, потым сівелі і лёгкім, ледзь прыкметным, дымком зліваліся з блакітам...

Янка, малы сямігадовы хлопчык, пасвіў гусей на выгане ля рэчкі і пазіраў навокал здзіўленымі васільковымі вачыма. На кожным кроку бачыў ён дзівы-дзіўныя:

— ... З-з-м! з-з-м! Глядзі, Янка,—кажа залатая пчолка з кветкі канюшыны,—які велізарны абшар зямлі, канца-краю няма. А колькі гэтых кветак з салодкімі, зацукраванымі збаночкамі! Ой, вялік свет...

— ... С-с-с! колькі каласоў, братоў родных, вакол мяне,—шэпча жытні колас Янку,—ліку няма...

— ... Чалом! чалом! чалом, Янчак!—пяе жаўранак над галаўою пастушка.—Ой, як высока неба над намі, каб ты ведаў...

Янка шмат чаго бачыць, чуе і ведае. Равеснікі смяюща з яго—ён заўсёды адзін, як дзікі ваўчок. Ні з кім у конікі не гуляе. Хаваецца ад усіх... Гэта нядобра. Вочы ў яго часам смутныя... Ен сумуе тады, калі па шырокім гасцінцы едуць падарожнікі. Яны паказваюцца з аднаго краю нябёс чорнымі жучкамі, большаюць, большаюць, пакуль зробяцца вялікімі, як Янкаў бацька. Чуе Янка ляск пугі, бачыць успацелых коней.

Здалёку-здалёку едуць падарожнікі. Янка вельмі зацікаўлена ўглядаеца ў іх. Цікавіць гутарка, вонратка, коні, каламагі.

І дзівіцца маленькі Янка і надзівіцца не можа..

Уздоўж, у даль дарогі едуць падарожнікі. Скрыпяць і грукаюць калёсы. Цішэюць-цишэюць. Меншаюць-меншаюць. І коні і людзі робяцца тымі самымі маленкімі жучкамі, якімі былі спачатку. Вось-вось схаваюцца за пагорак на-самым краі неба... Няма ўжо іх—згінулі-зниклі...

І зноў жоўтая дарога апусцела-анямелася.. Улёгся пыл залацістымі плямінамі.. А ціш такая сярод летняга дня, што здаецца—увесь свет заснуй.

А Янка дзівіцца. Канца-мяжы няма дзівам яго неадступным:

— Скуль гэтыя падарожнікі, што прыехали з «канца зямлі»?

— Куды яны паехалі, згінуўшы на другім «канцы зямлі»?

Пільна-пільна ўглядаеца Янка ў маўклівую істужку залацістай дарогі—нічога зразумець не можа.

Дарога мяккімі дыванамі залацістага пяску цягнецца ўздоўж, перарэзваеца ўпоперак, вузлавата пляцеца ўрозныя стороны на паверхні зямлі, нібы маршчыны на твары бабулі.

— Старая-старэнская зямля наша,—думае Янка,— а жыве-жыве... Ды яшчэ якімі маладымі галасамі часта яго, Янку, дражніць.

Помніць ён, як аднаго разу з маткай у грыбы пайшоў. Загуляўся тады калі капца пры муравейніку і згубіў матку. Спужаўся і падняў крык на ўвесь лес:

— Матка, дзе ты?

— Матка, дзе ты?—дражніла яго зямля з усіх бакоў: з бярэніку, з бору, з пусткі.

Ён у смех—земля ў смех. Ён у плач—земля ў плач.

Але больш за ўсё цікавіць яго дарога, бо па ёй людзі прыходзяць нямаведама адкуль і ідуць нямаведама куды...

То пакажацца сляпы жабрак-лірнік з хлопчыкам-павадыром. То на кірмаш едзе шмат народу.

І Янка бачыць і адчувае несупынны рух жыцця.

Гусі ідуць у шкоду, а Янка, разявіўшыся, пазірае на бязмежную дарогу, поўную незразумелых, цікавых рэчаў, абвеянную вабнымі з'явамі.

Шмат разоў меў Янка ад бацькі гарачую лупцоўку за тое, што гусей у шкоду пускае.

— Дзе канец свету?

Янка думае цэлымі днямі, тыднямі, месяцамі і даведацца не можа.

— Дзе канец свету?

— І бабка Аўдоцца гэтага не ведае. А дзядзька Арцём робіць толькі тое, што смяеца з яго запытанияў.

— Бацька то пэўна знае, але ў яго боязna дапытвацца: яшчэ, чаго добра, раззлуеца. Бацька вечна працуе, часу не мае.

— Сам, сам пазнаю. Розумам уласным даведаюся.

Прыслухоўваецца да страшных дзядоўскіх казак. Болей за ўсіх дрыжыць Янка ад страху, калі апавядаюць пра людаedaў і разбойнікаў. Слёзы самі коцяца з яго вачэй пры жаласлівых песнях начлежнікаў. Сэрца маленкае выскачыць хоча з грудзей. Аднак тут-же ён набіраеца адвагі—як вырасце, усіх людаedaў і разбойнікаў знішчыць.

— Дзе канец свету?

— Пэўна сонейка ведае,—думае Янка. А сонейка—яго першы сябар.

І ўлетку, і ўзімку, і ўвесені, і на вясну Янка ад усходу да заходу любіць пазіраць на сонца.

Жмурыць вочы на сонейка і чуе, што вялікая радасць расце ў яго сэрцы.

Сонейка—добрый, шчыры вартаўнік таго абшару зямлі, што ведае Янка. Сярод лета сонца ўзыходзіць вельмі рана з правага краю гары, залоціць вершаліны альхойніку пад гарою ля рэчкі; а заходзіць яно вельмі позна з левага краю гэтай самай гары і таксама залоціць вершаліны дрэў. Сонца робіць тады ледзь не цэлы круг над тым абшарам зямлі, што ведае Янка.

Увесені сонца падымаецца ўжо з бярэзняку і заходзіць у цёмны бор. Яно дзеліць увесь круг толькі напалавіну.

Узімку сонца ўзыходзіць вельмі позна над дарогай на краі неба і заходзіць вельмі рана ў лагчыну. Яно абхоплівае зусім малы кавалак неба.

— Пэўна ўзімку холадна сонейку,—думае Янка.

А на вясну, як пачынае цяплець, сонца зноў даўжэй спацыруе па небе. Яно часам вельмі хороша хмаркі фарбуе. Янка наглядзеца не можа. Чаго-чаго не бачыш тады ў небе—і розныя замчышчы з белага і ружовага мрамару, і цэлія стады невядомых звяроў, і велізарныя вогнішчы, і чырвоныя рэчкі...

Сонца ведае, дзе канец свету,—пераканаўся Янка аднаго разу пад вечар. Маці строга сказала—нікуды далёка ад гусей не адыйсціся, але раз назаўсёды трэба дабраца да канца свету. Трэба дабраца вось туды, дзе сонейка начуе за лесам, вось туды, куды знікаюць з зямлі падарожнікі...

Хлопчык зірнуў на гусей, што гагаталі ў сухой канаве на выгане. Глянуў на вёску: мо' хто з сваіх на вуліцу вышаў. Усюды было ціха і пуста. Цішыня на заход сонейка.

А сонца чырвоным пажарышчам стаяла за гарой і вабіла і звала да сябе малога Янку...

Янка пусціўся бягом.

Бег, бег дарогай; насustrач бярозка, дзе сонца павінна было зайсці ўніз. Бач—аж сонца адскочыла далей ад сівой крушні. Яшчэ ніжэй спусцілася, апіраецца там круглым бокам аб зялёны дуб.

Нядоўга думаючи, хлопчык з усіх ног пусціўся далей. Надта хочацца зірнуць, дзе сонца заходзіць...

А яно ад яго далей уцякае...

Янка змарыўся, спацеў, але імкнецца ўперад супроць сонца, супроць таго вялікага пажарышча, якім яно запаліла неба...

Новыя далі адкрыліся вачам Янкі, новыя лагчыны, новыя ўзгоркі, новыя лясы, новыя дарогі, дарожкі і сцежачкі, простиля і крывыя, ва ўсе бакі...

— Стой!—крычыць ён сонцу, крыху ўстрывожаны, бо бацьку ўспомніў, успомніў тую кару, якую будзе ён мець ад бацькі, бо пэўна гусі ў жыце.

— Стой!—дражніць яго зямля з лесу, з-пад гары—з усіх старон.

— Стой!..

А Янка бяжыць з імпэтам уперад. Вочы гараць. Ён хоча ведаць:

— Дзе канец свету?

Сонца зайшло... Змрокі паплылі па лагчынах... Сівы туман узімаеца над рэчкай. Паказаліся зоркі ў небе, заміргалі аганькі на зямлі.

— Дзе канец свету?

— Пэўна ў кнігах аб гэтым напісана,—падумаў Янка.—Увесені ў школу пайду, вучыцца буду і аб усім, аб усім даведаюся.

Вільна, 1914 г.



## БОНДАР

### I

Стары Даніла славіўся на ўсю ваколіцу сваімі вырабамі: вёдрамі, начоўкамі, цабэркамі і лыжкамі, якія выходзілі з яго рук моцныя, гладкія і вельмі зграбныя. Ён іх прадаваў на ўсіх кірмашах. У яго іх ахвотна куплялі ўсёды, і ён жыў з жонкай прыпяваочы.

Дзяцей ў іх не было, гарэлкі ён не піў, так што «залатыя руکі», як казалі аб ім суседзі, кармілі яго даволі щодра. А «залатыя руکі» не настолькі цікавілі іх гаспадара Данілу тымі залатоўкамі і рублямі, што яны яму давалі, як здатнасцю і кемнасцю.

Мэтай яго жыцця былі не заработка, а праца сама па сабе, той любімы час працы, які дае праўдзівае щасце майстру.

Кожную пасудзіну паасобку ён рабіў натхнёна ад пачатку да канца. Майструючы, ён не думаў ні аб чым іншым, як аб сваёй рабоце. Забываў аб ядзе, аб сне. Нікому, апрача жонкі, не можна было глядзець, як ён майструе. Суседзі гэта ведалі і не заходзілі ў яго хату, каб не перашкаджаць. А калі хто, не ведаючы, заходзіў да яго ў час работы, дык стары Даніла пакідаў працу і з нецярпіласцю чакаў мінuty, калі той выйдзе. А калі хто доўга заседжваўся, дык гаспадар выходзіў з цярпіласці і прасіў не перашкаджаць і не дурыць галаву рознымі байкамі. Выходзіла так, што ён міжволі выганяў людзей з сваёй хаты.

Людзі трохі злаваліся на яго за недалікатнасць, але прывыклі, і ніхто яго не чапаў. І Даніла так правёў усё жыццё,—год за годам, адзін дзесятак за другім,—аж да сівізны.

Нельга сказаць, каб Даніла нудзіўся пры рабоце. Яго

жыщё было поўна для яго цікавасці. Жонка Аўдоцця ўсім простым, добрым і падатлівым сэрцам наскроль была пранята майстэрствам Данілы. Як адгалосак, як ценъ свайго мужа, яна жыла яго жыщём, радавалася яго радасцямі, гаравала яго горам; падабалася ёй тое, што яму было да спадобы, і ганьбіла тое, што ён не любіў. Ён быў як-бы сонцам, а яна—планетай, якая кружылася вакол сонца.

Даніла лічыў свою жонку адзінай разумніцай на ўсю ваколіцу, бо яна яго добра разумела. А суседзей ён лічыў нічога нявартымі, неразумнымі. Ён глядзеў на іх, як на няўдалыя цабэркі з крывых, нязграбных клёпак, або як на шурпатыя драўляныя лыжкі, што рабіў яго канкурэнт-партач Макар.

Аб розных справах сваёй працы ён раіўся толькі з жонкай. Яе ацэнка была для яго вельмі дорага.

Іранічна глядзеў бондар на суседзей. Ён глядзеў на іх звышку, нібы ведае вельмі важную, вялікую таемнасць, якую ім недаступна ведаць. Ён ведае, але цвёрда хавае гэты скарб, бо суседзі яшчэ не дарааслі. Ён не радаваўся іхняму няведанню. Наадварот, усёй душою хоча, каб людзі зразумелі, але яны няздольны зразумець і будуць бязлітасна яго выкіпваць, калі-б толькі ён аб гэтym пачаў гаварыць.

І ён песціў у сваім сэрцы агромную радасць творчасці. Ён-бы жадаў выказаць вяскоўцам, як трэба кемна вастрыць начынні-інструменты, як трэба разумным вокам выбіраць дрэва на клёпкі, на дны, на начоўкі, як зграбна можна гэтыя пасудзіны рабіць. Ён-бы ім апавядыаў аб tym, як ён дадумаўся да розных паляпшэнняў у бондарскай работе, дзе ён выкрыў свою форму, свой спосаб. Ён-бы паведаміў аб tym, як захопліваюць чалавека нязмерная радасць і шчырае шчасце, калі ён бачыць, што рукі яго твораць адну пекнату.

Шмат аб чым хацеў гаварыць людзям стary бондар, але ён нёс пакуту маўчання з пакорай у сэрцы. Гэта яго музыла, але ён усёроўна не патрапіў-бы выказаць словамі сваіх пачуццяў і сам толькі туманна разумеў прычыны сваіх імкненняў.

## II

Зімовая ноч. У вёсцы цёмна, усюды спяць. Толькі ў маленькой хатцы на канцы вёскі мігае аген'чык. Лучына дыміць і чадзіць. Непрывычнаму чалавеку было-б кепска пры гэткім асвятленні, а прывычнаму—лепей і не трэба. І вось пры лучыне пільна і клапатліва тупаюць два чалавекі—бондар Даніла і яго жонка Аўдоцця.

Даніла рыхтуеца да новай цікавай працы.

Сама пані з двара заказала ў яго начоўкі, цэбры, вёдры і некалькі лыжак. Трэба доўга рыхтавацца. Адразу, проста з моста, не прымешся за такую работу. Трэба адкінуць, як шалупіну, усе жыццёвяя будні—сон і яду, аб чым Аўдоцца і не адважвалася яму напамінаць, бо ён мусіць увайсці ў свой незвычайні стос: забыцца аб усім вакольным і ў цішы начной, калі грукату-стукату няма, думаць і думаць, меркаваць і меркаваць, маляваць сабе ў галаве гэтая пасудзіны, нібы ён іх ужо бачыць гатовен'кія; абмазтоўваць, як прыняцца за работу, якія матэрыялы ўжыць, якімі інструментамі рабіць, каб вышла, як найлепш, як найпякней, як найскладней, каб урэшце пані ўцяміла, што ён за чалавек, які таланны, убачыўшы багатыя Данілавы думкі ў постацях драўляных пасудзін.

Трэба так працеваць, каб рук і плеч не чуць, каб сэрца млеа, каб пот цурком ліўся.

Па блеску яго вачэй, па маршчынах на яго лобе Аўдоцца пазнае, што «пачалося». Яна ціха пазірае на мужа. Цяпер лішняга слова яму казаць нельга.

Даніла выбірае гэблі, скоблі, разцы, нажы, далаты, сякеры і сякеркі, гладзіць і мацае іх рукамі, пільна да іх прыглюдаецца, адкідае злосна адзін інструмент, зноў за яго бярэцца, сумняваецца, разважае, нюхае жалеза, прыцмоквае тубамі, ківае галавой і нешта мармыча сабе пад нос.

Аўдоцца мяняе лучыну за лучынай, абшароўвае, абламвае вуголлі і ўсімі сіламі стараецца трymаць «вечны агонь» у адной меры. Яна сапе, уздыхае, кашляе. Дым лезе ў очы, у горла, але яна маўчиць. Яна захоплена жаданнямі Данілы. Пры сваім нецікавым абавязку яна пазірае на мужа і дзівіцца на «залатыя руکі».

Цуд пачынаецца.

Бондар вострыць інструменты. На першы погляд здаецца, што гэта рэч вельмі простая і звычайная. Але так здаецца людзям, якія нічога цікавага ведаць не хочуць. Шліфоўка інструментаў—рэч і не простая і не звычайная. Трэба ведаць, які бруск—ці цвёрды, ці мяккі, ці гладкі, ці крупчаты—падходзіць да кожнага начыння. Трэба ведаць як трymаць бруск, колькі разоў і як плюнучы на яго. Трэба цяміць, як шараваць—ці наўскос, ці проста, ці памалу, ці хутка, ці моцна прыціскаць, ці памаленьку, каб было акурат у меры. Кожнае начынне мае свае капрызы, свае вымаганні, якія майстар павінен памятаць, як свае пяць пальцаў. Потым глянец—з глянцам пачынаецца новая, цікавая гісторыя. Крывавым потам плаціць бондар за гэтую гісторыю. Ён патрабуе, каб інструмент блішчэй і пераліваўся ў розныя колеры, як люстэрка, як празрыстая вада. І ён наводзіць глянец. Потым кладзе свае інструменты ў

рад на варштат. Бярэцца ў бокі і дзівіща на іх, як на любых дзяцей. Адыходзіць. Глядзіць здалёку. Расшырыць вочы. Сажмурыць. Зноў падыходзіць. Хіліца над інструментамі, нібы хоча іх цалаваць. Пачынае на іх дзъмухаць, хукаць. Блеск на сталі атулянца слоем сівога туману. Потым туман, патроху пачынае сыходзіць, напамінае колер перламутра і хутка знікае. І зноў інструменты блішчаць, як неба ў яркі дзень.

Даніла здаволены.

У яго рабоце ёсьць вялікі вопыт. Вопыт набываецца доўгімі гадамі, рупнасцю, цярплівасцю, трываласцю і замілуваннем да сваёй працы.

Не толькі Даніла, але і Аўдоція гэта разумее вельмі добра. І яна не даецца дзіву, што муж возіца некалькі гадзін са шліфоўкай інструментаў.

А як-ж я іначай!

Пры гэтым муха не павінна гудзець, мыш не павінна скрабці, ды, наогул, ніхто з жывых істот не мае права перашкаджаць майстру.

Строгі закон Данілы добра ведае Аўдоція. За ўсё жыццё яна вышкалілася. Ёй здаецца, што, нават, вецер цішэе ў той час, як Даніла майструе, дрэвы на гародзе не шумяць і птушкі не пяюць. Аўдоція не дзівіца. Іначай быць не можа. У мужа—вялікая сіла.

### III

Пакончана з інструментамі: навостраны, як брытвы, адпалираваны, як люстэркі.

Бондар падбірае матэрыял—калодкі, палены і дошкі, што ў вялікім запасе ляжыць у яго хаце.

З ім побач клапоціцца і Аўдоція.

А чым далей, тым работа вымагае больш кемлівасці, больш адказнасці, становіцца цяжэй і мудрэй і, разам з гэтым, ўсё прыямней.

Аўдоція без тлумачэння разумее.

Ім абодвум кружыць галовы вялікае здарэнне: пані пажадала мець у сваёй гаспадарцы хвалённую работу «златых рук» Данілы.

Во хто яго ўрэшце зразумее і ацэніць!

А гэта ўжо не мужыцкага роду асоба, а з таго гатунку людзей, што ўсё ведаюць...

Даніла ззяў. Памаладзеў. Парухавеў. Тоё, да чаго ён рваўся ўсё жыццё, само насустрach ідзе. Во каму ён пакажа свой таемны скарб—пані, вялікай пані, з вялікага двара! Дзеля гэтага варта была безупынная праца дзесяткаў год, пры якой ён рваўся кудысьці, каб адкрыць людзям свой уласны новы свет.

Шчырая радасць грэла і Аўдоццю.

Ці-ж можна словамі перадаць, як Даніла падбіраў клён, бярозу, дуб, асіну на цабэркі, вёдры, начоўкі і лыжкі, альшавіну на абручы з сваіх лепшых запасаў?

Ці-ж можна апавядыць аб tym, як ён пераглядаў, перамацваў рукамі, пробаваў на язык палены, дошкі і звычайныя кавалкі дрэва, як ён іх сушыў, як з імі няньчыўся, каб стварыць з іх новае хараство, каб у іх душу пераліць?

Ці-ж можна казаць аб tym, як ён бачыў мастацкім вока старога майстра ў нямых кавалках дрэва гаварлівия, півучыя, вабныя сваёй зграбнасцю і грацыяй начоўкі, вядзёркі і лыжкі?

Ці-ж можна адмаляваць пры гэтым жывую ігру яго твара, выразныя рухі яго цела, як ён усё разважаў і туды і сюды, і ў добры і ў кепскі бок, нібы закладваў фундамент вялікаму гораду?

Даніла гарэў на сваім уласным агні. Даніла лез усё вышэй і вышэй па невідочнай лесніцы.

#### IV

І расла яго творчасць, нібы казка, што прыняла раптам формы прадаўдзівасці.

Гэта былі не вёдры, не начоўкі, не лыжкі, а дзіўны сон пекных форм. Гэта былі ажыццёленыя мары Данілавага сэруца. Гэта было тое, дзеля чаго варта і жыць і пакутваць...

Звычайнае, простае вока бачыла-б у гэтых пасудзінах звычайныя і простира рэчы. Звычайнае вока лічыла-б дзяцінствам урачаствае свята Данілавага сэруца. Звычайнае вока часта глядзіць на золата і думае, што гэта камень. Звычайнае вока не захапляецца парывамі вялікай души, не блішчыць агнём шчырага падзякавання вялікаму майстру.

У пані з двара незвычайнае вока. Яна ўгледзіць дарогі скарб там, дзе ён напраўдзе ёсьць.

Так, прынамсі, думаў Даніла, а з ім, разумеецца, і яго жонка Аўдоцця, калі яны на малых саначках везлі ў двор пані бялюткія, як малако, як pena марская, гучныя, як школа, пасудзіны. Яны былі зграбныя, лёгкія, як-бы жывыя: вось-вось у паветра ўзнімуцца. Вось-вось зайграюць, як скрыпкі. Пад яркім зімовым сонцем яны пераліваліся рознымі колерамі, нібы крыштальныя.

Што хвіліну Даніла і Аўдоцця спыняліся і здзымухвали снежныя пылінкі з новых пасудзін. Кожную пасудзіну Даніла пробаваў рукамі на звон. Яна выдавала свой асабісты голас. Лёгка было падабраць з іх новы, па-свойму цікавы, музычны інструмент, на якім можна было-б іграць шчырыя, чулыя песні шчырага і чулага сэруца бондара Даніла...

Нашто тут патрэбны струны, ноты, пышныя аbstавіны  
багатых салонаў, калі ўсё прыгожае відаць і ў прастаце і  
шчырасці?

Захацеў чалавек, і сам сабе ўладзіў свята-гульню.  
І сонца на яго тады па-новаму глядзіць, і камень і дрэва  
яму песні пяюць.

Даніла тулуў да грудзей пасудзіну і любаваўся:

— Якое моцнае вядро! як камень, як жалеза: хоць ты  
гарматы па ім вазі! Вунь, бач, жонка, як я стану на гэтай  
вядро нагамі, і ліха яго не возьме.

Даніла паставіў на снег вядро і намерыўся наступіць  
на яго нагою.

— Што ты робіш?—крыкнула спалоханая Аўдоцця.

— Я не баюся—стану, бо моцнае!—заартачыўся Даніла.

— Няможна...—у роспачы застагнала Аўдоцця.

— А вось папрабую!—настойваў Даніла.

— Ты вар'ят!—залаамала рукі Аўдоцця.

— Го! го! го!—зарагатаў Даніла.—Я-ж гэта толькі па-  
жартаваў. Ты думала, што сапраўды стану? Эх, баба дур-  
ненская! Го-го-го!

І смяяўся ён шчыра, як дзіця.

Аўдоцця маўчала. Яна не магла прыйсці да сябе ад  
перажытага страху.

Гэткім чынам яны прывезлі пасудзіны ў двор да пані.  
Тут радасць бондара вырасла да таго, ажно дух захоп-  
лівала. Сэрца стукатала так моцна, што Даніла сам пу-  
жацца пачаў. На валаску паміж жыццём і смерцю зна-  
ходзіцца тое, за што ты ўвесь свой век гараваў...

А вясёлая сям'я вераб'ёў клапацілася каля стайні, білася-  
дралася паміж сабою, фанабэралася, хохлілася і несу-  
пинна шчабяцала плёткі-байкі. А снег блішчэў, очы сляпіў.

Вясёлы быў свет, апрануты ў пухкі, снежны кажух,  
і весела было бондару Данілу.

— Зараз пачую прысуд пані,—думаў ён.—Яна правільна  
ацэніць, бо не такая варона дурная, як нашы мужыкі.

І пані вырасла ў яго думках вельмі высока. Яна надзене  
на яго чало вянок славы.

Аўдоцця чытала ўсё гэта на яго твары і не менш за яго  
хвалявалася.

На дзядзінцы ля паніных пакояў пад самым ганкам  
санкі спыніліся. Тут наляцела, як саранча, цэлая плойма  
вераб'ёў. Яны началі кружыцца, як заварожаныя, над бя-  
люткімі пасудзінамі.

Ці іх вабіў пах свежага дрэва, ці мо' былі захоплены  
пекнатой пасудзіны—хто іх ведае! Толькі яны кружы-  
ліся над саначкамі ўсё ніжэй і ніжэй і нешта гаварылі-  
шчабяталі паміж сабою на вясёлай, зычнай мове птушак.

Спачатку Даніла цешыўся з гэтых малых прыхільнікаў яго таленту, любаваўся імі, а потым, о... не паспей ён і охнуць, як адзін верабей, хітрун і падшывалец, апаганіў чысценкі, бляюткі цабэрак.

Крыкнуць не маглі ні Даніла, ні Аўдоцца. Яны акамянулі. Малы шальмец так нахабна выкпіў чистыя пачуцці гэтых людзей, што яны сцерлі-б яго ў пылок, калі-б ён не ўзняўся на самую высокую вежу панскага палаца.

Доўга скрабаў Даніла цабэрак вострым сцызорыкам і не прыкметіў, як падышла да яго эканомка і загадала аднесці пасудзіны на кухню.

О, як закалацілася яго сэрца...

## V

Як ашпараныя, выскачылі з паніай кухні Даніла і Аўдоцца. Пані нават не зацікавілася глянуць на пекную работу Данілы. Заплаціла не таргуючыся, і гэтым справа скончылася. Гроши ён кінуў ля ганку, вышаўшы на двор. Употайку ад яго іх падняла Аўдоцца.

Пані, сама гэтага не разумеючы, бязлітасна плюнула чалавеку ў самую душу, зрабіла яму такую рану, якая ніколі не загоіцца. Крыўда была бязмежна балючая, неспадзянаваная, хацелася яму валасы сівия рваць на галаве і выць. Яго скінулі з гары ў глыбокую яму.

Усю дарогу, ідуchy назад у вёску, ён сваёй жонцы ні слова не сказаў. Ішлі яны, як з паходжання. Даніла пахаваў найлепшую частку сваёй души. Памерлі яго мары, якімі ён цешыўся ўсё жыццё.

Сонца засумавала разам з ім. Поль снежнае непрытульным зрабілася. Хвоі пад сівымі зімовыми шапкамі шапацелі аб вялікім Данілавым горы. Увесь яркі абшар пакрыла жалоба...

Ці зразумеюць людзі Данілу? Не! Будуць кепікі строіць з яго, дурнем абзвавуць.

Як вярнуліся Даніла з жонкай дахаты, дык паваліўся на кучу белых стружак ля свайго варштата. Жонка не прарабавала яго ўцяшаць. Тая самая роспач вісела і над ёю. Слёзы, гарачыя і буйныя, капалі з яе вачэй на гліняную падлогу...

Пасля гэтага здарэння Даніла стаў маўклівы і пануры. Бондарства ён закінуў. Інструменты яго пайржавелі, бо ў хадзе ён рэдка калі бываў—валяўся цэлымі днямі п'яны, ў карчме пад сталом. Бедная Аўдоцца цярпела і голад, і холад, але пераносіла ўсё моўчкі, нікому не жалілася.

А як прывезлі суседзі з карчмы нежывога Данілу, дык яна таксама голасу не падняла, толькі ціхутка плакала.

А як людзі змайстравалі труну, шурпатую і нязграбную,  
і як палажылі Данілу ў гэту труну, тады толькі ўспомніла  
яна «залатыя руکі» нябожчыка. Якім-бы вокам Даніла  
гаянью на гэту непрыгожую труну?

Яе сэрца прабраў вялікі жаль па дарагім чалавеку. І яе  
тора пачало вылівацца ў прыгожыя слова сумных пры-  
чытанняў.

Аўдоцца павалілася вобземлю і пачала галасіць, даючи  
волю свайму гору. Ніхто не мог яе супакоіць. Суседкі слу-  
халі, слёзы выціралі і дзівіліся, адкуль такі гладкі язык  
у заўсёды маўклівай Аўдоцци.

— Калі-б каго-колечы з нашых Даніла навучыў, той  
добрым словам успамінаў-бы, як бацьку роднага шанаваў.  
А то ад пані з двара пахвальбы чакаў. Не туды заехаў!

Так гаварылі суседзі.

Хутка за сваім старым памерла і Аўдоцца. Па ёй ніхто  
не галасіў, бо была адна адзінокая, без сваякоў і без  
родных.

Мінск, 1920 г.



## МЯДЗВЕДЬ

На небе толькі што ўзышла паўночная зорка. Ледзь-ледзь вызначаюца чорнымі асілкамі высокія стагі. На пагорку ля самага броду рэчкі, Мацей Тадэўчык—стары рыбак і паляўнічы—сядзіць на перавернутым чаўне пры слаба тлеючым вогнішчы і дыміць люлькай. Побач ляжыць на карчы яго стрэльба-дубальтоўка.

Мацей расставіў нанач венцыры ў затоках, а сам астаўся вартаваць, каб нікто з блізкіх вёсак іх не вытрас, як часамі падшывальцы любілі рабіць.

Ля ног рыбака сядзіць калматая, чорная сучка Мурза—яго друг і таварыш заўсёды і ўсоды. Часам яна настарожваеца, утаропіць вострую морду ў бок скарбовага цёмнага лесу, што стаіць на другім баку рэчкі, буркне, піскне, прытуліцца цясней да кален гаспадара і зноў замоўкне, нюхаючи пільна вільготнае паветра.

Ціхая і мёртвая асенняя ноч. Цемра густымі пластамі ляжыць на балоце і як-бы душыць усё. Нехта за рудаўкай на купінах дрыгвы хоча голасна запець, але як-бы захлобваеца, і толькі буль-бу-у-ух чуваць па баках. Няясныя зыкі заміраюць у цемре...

Часамі птушка запішыць жаласлівым голасам. Часамі затрашчыць нешта ў бары, заскрыпіць хвоя аб хвою. Гэта вецер прачынаеца і вандруе па лесе...

У паветры адчуваеца халодная вільгаць. Дождж—не дождж, а нешта вострае і калючае, дробнае і густое.

Мурза ўсё пільней аглядаеца па баках, ўсё рупней нюхае паветра, гіркае і непакоіцца.

— Што гэта робіцца з табою сёнейка? Хай цябе немач, хай цябе!—кажа Тадэўчык да Мурзы і плюе ўбок. Лад-

дзіцца заснуць пад кажухом, але нешта сон не бярэ. Тры-  
вога сабакі перадаецца і яму.

— Хай цябе немач, хай цябе!

Тадэўчык устae, папраўляе вогнішча, напіхае зноў ты-  
туну ў люльку і дзівіцца:

— Ліха ведае! Здаецца ўжо гадоў сорак, з самага ма-  
ленства, начую тутака і заўсёды сплю, як пасля кірмашу,  
а сёнейка нешта не тое... Сабака, каб яго немач, чуе  
штосьці!

Тадэўчык апасліва азіраецца па баках, лыпіць вочы  
ў цемру, моршчыць лоб, а нічога ўгледзець не можа. Ён  
бярэ дубальтоўку, старанна выдувае куркі, вымае з рамен-  
най сумкі пістоны, надзявае і не выпускае ўжо дубаль-  
тоўкі з рук. Мурза пры гэтым падбірае пад сябе хвост,  
апускае галаву і жаласліва вые.

У самым вясёлым месцы, калі часам дзе на падворку  
сярод белага дня сабака ні з таго, ні з сяго пачынае выци,  
нейкая жудасць нападае на чалавека. А тут, у глушки, у  
Тадэўчыка ажно мурашкі заёрзалі па скуры.

— Ну, ціха, ліха! Якая трасца цябе бярэ?—просіцца  
ён у сабакі і гладзіць яго па натапоршчанай шэрсці. Са-  
бака на момант цішэе, і Тадэўчыку робіцца лягчэй.

Вечер узмацнеў. Хмары засланілі ўсё неба. Пачаў сы-  
паць дробны густы дождж. Усё злілося ў адно—і стагі,  
і дрэвы, і прастор. Нічога не відаць. Як у студні ўсёроўна.  
Круг цемры ўсё цясней і цясней абхоплівае вогнішча. Глу-  
хамань ночы трывожыць.

— А мо' лепей было-б сягоння на печы спаць, як  
Наста, жонка мая, раіла, а то няхай яе немач, няхай яе!..  
А ўсе гавораць, што мядзведзь ходзіць па нашай ва-  
коліцы. Збираюцца нават аблаву рабіць.

Думаў Тадэўчык пайсці цяпер дахаты, але спыніўся.  
Яму здавалася, што, калі толькі зварухнецца з месца,  
хтосьці кінецца на яго.

Гэтак прайшло яшчэ з гадзіну. Урэшце Тадэўчык па-  
 чаў злавацца сам на сябе: шолаху і трэску ў кустах бaiцца.  
Сорам... Тым часам з супроцьлеглага берага рэчкі, ля  
броду, яўна пачуліся цяжкія крокі... Сэрца Тадэўчыка аб-  
мерла. Мурза падскочыла да берага і пачала голасна бра-  
хаць, а Тадэўчык, сціснуўшы дубальтоўку ў руках, кры-  
кнуў не сваім голасам:

— Хто там?

У адказ—толькі цяжкае сапенне ў вадзе.

— Мядзведзь!—прахрыпей Тадэўчык і адскочыў ад  
агню, каб лепей было з цемры ўглядзіцца ў звера і цэліцца  
ў яго з дубальтоўкі.

Мурза заскавытала і кінулася назад да Тадэўчыка.

Сапенне наблізілася. У Тадэўчыка шапка на галаве падымаецца. Ён коліць вачыма цемру, ды нічога не бачыць. Ён акамянеў ад страху і не можа крануцца з месца. Голос яго асекся.

Тым часам мядзведзь напіўся вады, вышаў на бераг і на задніх лапах, як старая баба ў перавернутым кажусе, на-кіраваўся да вогнішча...

Калі Тадэўчык угледзеў, што мядзведзь ідзе на задніх лапах, як чалавек, перавальваючыся пры гэтым з адной нагі на другую, страх яго крыху зменшыўся з прычыны такого падабенства да чалавека. Ён адсапнуўся і ўжо мог крануць рукой і нагой. Сабака пішчаў на розныя лады. Мядзведзь наступіў нагамі на агонь, атросся і пачаў таптаць вогнішча Яно задыміла і пачало гаснуць.

— Ратуй, божа,—сказаў Тадэўчык у думках, прыцэліўся і націснуў курок.

— Асечка! Порах, мабыць, мокры, каб яго ніемач, каб яго!

Прыціснуў пальцам другі курок, і нічога не вышла. Пістоны ляпнулі, а набоі асталіся...

Пачуўши ляпанне стрэльбы, мядзведзь з гнеўным мармытаннем рынуўся на Тадэўчыка.

Вырваў з рук чалавека стрэльбу, зламаў папалам, ад-кінуў убок і ахапіў пярэднімі лапамі Тадэўчыка, як добры сябар, які хоча кума пацалаўца... Тут Мурза асмелілася ды з гучным гаўканнем накінулася на мядзведзя і давай рваць яго зубамі за заднія ногі. Мядзведзь курчыўся ад болю, паваліў Тадэўчыка і кінуўся на сучку. Яна пусцілася наўцёкі. Тадэўчык ачухаўся, звіксся трохі са страхам, і мазгі яго хутка запрацавалі:

— Уцякаць трэба не на грэблю, але ў зыбуху, у тыя кусты, дзе ў замаразках бабы журавіны збіраюць. Там мядзведзь мяне не дагоніць.

Ускочыў на ногі—і наўцёкі, але мядзведзь пусціўся за ім удагонку... Хаця Тадэўчык бег хутка, не аглядваючыся, але пачуў праз колькі хвілін за сваімі плячыма цяжкае дыханне звера.

Лапа, цяжкая і вострая, уелася ў паясніцу і зноў паваліла яго...

Мядзведзь стараўся дабрацца лапай да яго твара і горла, але чалавек урыўся галавой у мяккую зямлю. Тым часам Мурза насела на карак мядзведзя і ўгрызлася зубамі глыбока ў яго мяса. Мядзведзь ад болю моцна зароў і зноў пакінуў чалавека. Ён стараўся сцягнуць Мурзу з свайго карку. Трос галавой, круціўся ва ўсе бакі, увіхаўся, а сабака грыз яго не на жарт.

Тадэўчык пачуў, што на плячах у яго мокра, але, не

звярнуўшы на гэта ўвагі, з усіх сіл ускочыў на ногі і пабег да кустоў.

Хмары сплылі з небасхілу. Паказаўся мутначырвоны месяц і слаба асвяціў абшар балота.

Мядзведзь скінуў Мурзу з сябе і зноў, з яшчэ большым імпэтам, пагнаўся за чалавекам. Тадэўчык спрытна пераскокаў з адной купіны на другую па дрыгвяных рудаўках, а мядзведзь ззаду чабохтаўся таксама досыць вёртка, але Мурза не давала яму спакою—рвала за ногі, за бакі. Тадэўчык, не чуючи болю, не аглядаючыся, імчаўся ўсё далей і далей. Гэткім чынам выбраўся ён з кустоў на поле. Ён чуў голас Мурзы далёка за сабою.

На чистым полі ён падняў гвалт. Ад вёскі было не надта далёка, і хутка па ўсёй ваколіцы пачалі брахаць сабакі.

Тадэўчык выбраўся на гасцінец, увесь у крыві і гразі, крычаў не сваім голасам.

— Людцы, ратуйце!

Вясковая ляцелі да яго з крыкамі: «Хто гэта?» «Што гэта?»

Яны думалі, што канакрад папаўся.


— Мядзведзь!—крыкнуў Тадэўчык і страціў прытомнасць.

Назаўтра людзі знайшлі ля рэчкі сляды мядзведзя, знайшлі паламаную папалам дубальтоўку, але Мурза працала.

Тадэўчык доўга лячыўся ад ран на руках і плячах, ачуняў і зноў начаваў адзін на балоце і ставіў нанач венциры ў затоках. Толькі добраға сабакі не мог сабе нажыць.

Кожны раз, апавядаючы аб tym, як сабака абараніў яго ад мядзведзя, ён стагнаў па ім, як па роднаму сыну.

Вільна, 1914 г.



## УМАРЫЎСЯ

— Умарыўся...

Гэта ён скарэй падумаў, чымся выгаварыў.

— Умарыўся...

Кожная частка яго змучанага працаю цела паўтарала гэтае слова. Досыць было глянуць на яго мутныя, затуманеныя вочы, на яго сагнутую, як-бы папалам перабітую паясніцу, на яго павольныя рухі; досыць было пачуць яго цяжкія стогны—і кожны мог здагадацца, што чалавек умарыўся.

— Умарыўся...

Тут ужо яму самому здавалася, што крыкнуў на ўсё поле. Ён выгаварыў гэтае слова глуха, хрыпла, хворым, старчым голасам...

Закашляў і, глыбей урэзаўшыся сахой у зямлю, спыніў каня.

Сам адышоў на мяжу, сеў на крушні, зірнуў на вялікі абшар перад сабою і задумаўся.

Сядзеў доўга.

— Годзе!—сказаў ён самому сабе,—няма чаго валаводы валаводзіць, магу сказаць—годзе! Выгадаваў дзяцей, дачок усіх добра замуж павыдаваў, сыны—гаспадары рунныя і баяцца мяне яшчэ цяперака, як дзеци малыя! Ой, трymаў я іх дагэтуль у сваіх абцугах! Ой, кіраваў я гаспадаркай! Няма чаго валаводы валаводзіць, быў хлеб, было і да хлеба...

Стары аглянуўся па баках, абцёр рот рукавом і заўміў люлькай.

— І жалеза іржа з'ядзе. і камень не вечны. Адчуваю, што сілы мяне пакідаюць.

Ён выглядаў, як дуплаваты, струхлелы дуб, які вось-вось зваліцца з вялікім грукатам. Усё-ж-такі былая сіла яшчэ дае сябе знаць.

— Прыдзецца лейцы выпусціць з рук. Няма чаго вала-воды валаvodзіць; сыны мае—Янук і Міхалка—гарапаш-ныя, абыйдуца і без мяне! Няхай ужо мае старыя косці грэюца на пяколку ў цяпле! Эт! не грэх ужо мне, ста-рому, пад кажухом пазней паляжаць!

Халодны пот пакрыў яго твар. Рукі павіслі.

— Няма чаго валаводы валаvodзіць! Як толькі пачынаю памятаць сябе, не глуміў я дарэмна хлеб на свеце—гнуў карак, рукі мазоліў... Меншага брата няньчыў, калі маці часу не мела; пасля ў пастухі пайшоў, пасля парабкам служыў. Вось так увесь свой век...

Ён злосна плюнуў.

— Цьфу! Згінь ты, люты вораг мой, старась паганая! Змагаўся я з табою, але ўрэшце паддаюся—годзе!

Зноў паспакайнеў. Пачаў ціха разважаць:

— Няхай ужо Янук з Міхалкам самі гаспадараць... Трэ будзе без крыўды падзяліць гаспадарку, а я астануся жыць у старшага—у Янuka. Ён такі паслухмяны, спакойны, па-датлівы. Але... не!—Буду лепей жыць у малодшага—у Міхалкі. У Янuka жонка—ведзьма... Эт! неяк будзе! Няма чаго валаводы валаvodзіць!

Сумна глянуў на каня, што стаяў, апусціўши ўніз га-лаву, і падняўся з свайго месца.

— Як вол да доўні! Але нічым не паможаш. Ні я першы, ні я апошні!

Выпраг каня. Пацягнуўся дахаты.

Назаўтра ўжо ўся вёска ведала, што стары Габрусь «выпусціў лейцы» і выбіраецца з сынамі ў воласць дзяліць зямлю. Габрусь лічыўся ў цэлай ваколіцы прыкладным, здатным гаспадаром, якога дзеци не толькі баяца і па-важаюць, але і слухаюць, не п'юць і не марнуюць гаспа-даркі.

Янук і Міхалка, пачуўши ад старога, што ён болей сам працеваць не будзе, скідае з плеч гэты цяжар і дзеліць гаспадарку, зрабіліся яшчэ болей паслухмянимі.

— І даўно-б, татка, так зрабіў! Або-о-о, ці мы самі не справімся! Годзе табе працеваць: мы будзем цябе слухаць, як і дагэтуль!

Нявесткі на такі самы лад заспявалі.

У воласці Янук і Міхалка крыху касурыліся адзін на аднаго—вядома-ж пры дзяльбе. Стары Габрусь патрапіў усё ўладзіць як найлепей, і яны здаволеныя прыехалі да-хаты. Вымералі вяроўкамі зямлю, паўбівалі калкі, раз-дзялілі будынкі, і ўсё пайшло, як на мазаных калёсах.

Ад першага дня пасля дзяльбы стары Габрусь сядзеў на прызбе ды люльку смактаў.

— Адпачываю! Першы раз за гэтулькі гадоў працы...  
Ой, як добра!—казаў ён, адчуўши лёгкасць у касцях.

— Адпачываю!—тлумачыў ён суседзям.—Няма чаго валаўды валаводзіць, за плячым сыноў магу цяпер адспануцца.

Але стары Габрусь, усё жыццё прывыкшы тупацца, не мог доўга выседзець без работы: нуда напала.

— Не, няможна гэтак!—тлумачыў ён сам сабе,—на адпачынак хопіць яшчэ часу! У-у-га-а! У магіле чалавек адпачывае незлічоныя гады... бясконца спіць... Жывому-ж чалавеку трэ' нешта рабішь... Вядома, не пайду я з сахой навыперацкі з сынамі, не стану пракосы ганяць з імі ў перагонкі, але барапаваць, сена грэбсці—гэта рукам майм толькі на здароўе пойдзе!

І стары Габрусь зноў узяўся за работу. Павесялеў. Павесялелі разам з ім і яго сын Янук з жонкай...

Як-бы там спачатку ні сыпаліся абяцанкі-цацанкі, што на старым бацьку і валасочку ніхто не зачэпіць, што старога бацьку на руках насіць будуць, але ўсё-ж такі хутка пачалі скардзіцца: чалавек пальцам аб палец не ўдарыць, а калі што-небудзь робіць, дык як той верабей лапкай...

— Дармаед!—закралася таемная думка ў сына.

— Дармаед!—казала нявестка ціхутка па вёсцы.—Стары нічога не робіць, ды есць за пяць маладых!..

— Няма чаго валаводы валаводзіць, стары ўсёроўна, як малы,—падумаў Габрусь, як узяўся за тыя лёгкія работы, што рабіў яшчэ хлапчуком: сена грэбсці, барапаваць, вяровачкі віць, трушанку трасці...

І Габрусь далей давай думачь:

— Чалавече жыццё ўсёроўна, як адзін паварот каляса: спіца знізу ўзіміаецца ўгару і зноў апускаеца ўніз.  
І квіта, дзядзька Мікіта. Было—і няма...

\* \* \*

Далей-болей—і звыкся стары Габрусь са сваім новым становішчам—на «адпачынку» ў сыноў. Прывыклі і дзеци. Яны адчулі, што зрабіліся гаспадарамі. Хоць стары бацька яшчэ працаў, як умеў, але яны пачалі пазіраць на яго, як на лішняга. Габрусь яшчэ пробваў так-сяк адбрыквачца, але скора спазнаў, што не туды заехаў... Сыны перасталі яго баяцца і паважаць, а нявесткі ў очы «дарманам» і «гультаём» называлі...

— Прапала! Гэтак трэба! Відаць, іначай быць не можа!..

І пачалася шэрая, неспагадная, адзінокая старасць... Габрусь зноў адчуў, што змарыўся...  
Змарылася сэрца старое... Змарыліся думкі... Старога

Габруся пачала ўгнятаць незаслужаная крыўда ад дзяцей.  
Ён слабеў—што дзень болей і болей... Пачаў сам з сабою  
гаварыць, бурчэць. Злаваўся на ўвесь свет і сам на сябе...

Сыны адсылалі адзін да аднаго, як шкодную, непатрэб-  
ную реч... перакідваліся ім, як дзіцячай качалкай.

Колькі разоў прыходзілася яму чуць ад сваіх азвя-  
рэлых нявестак: «Чаму стары гэткі жывушчы? Здаецца,  
пара ўжо на другі бок у дамавіне перавярнуцца»...

Стары Габрусь толькі трос лысай галавой...

\* \* \*

Гэтак прайшлі два гады.

Крыўда ад сваіх хатніх што раз часцей спатыкала ста-  
рога Габруся...

— Не магу гэтак! Не магу!—гаварыў ён сам з сабою,—  
няма чаго валаўоды валаўодзіць, дажыўся...

\* \* \*

Усе ў хаце спалі, і ніхто не чуў, як дзед злез з печы,  
нацягнуў на ногі боты, світку, як насануў вялікую зрабную  
торбу на плечы, узяў кій у рукі, нешта пашаптаў на кут  
і вышаў з хаты...

— Будзь шчасліва, хатка мая родная! Кожнае бяр-  
венца тваё хіліла мой крыж уніз... Састарылася ты разам  
са мной... Цябе яшчэ падправяць, падбудуюць, а мае ста-  
рия косці зараз зусім рассыплюцца!

— Будзь шчасліў, куток мой мілы, дзе жыў я з малых  
дзён!

— Бывайце здаровы, неспагадныя дзеткі мае! Я пайду  
ад вас...

— Ой, змарыўся тут! Няма чаго валаўоды валаўодзіць.  
Мо' і сапраўды жыву подаўга, як тая старадрэвіна...

— Калі гэтак, дык пайду жабраваць... Добрыя людзі  
будуць карміць, адзияваць і дазволяць хоць на адну ночку  
галаву старую прытуліць... Затое будзе спакайней на душы.  
Яны-ж людзі чужыя. На іх крыўдзіца не стану.

Мутныя слёзы цяклі па яго твары. Ён адварнуўся  
ў другі бок і пайшоў камяністай дарогай... Выціраў вочы  
цвёрдымі, касцістымі рукамі, з якіх старадаўнія мазалі і не  
думалі сыйсці, да самых касцей уеліся.

Цемра глынула яго. І ён, як-бы ўцякаючы ад ворага,  
сунуўся далей і далей...

— Умарыўся!.. Жыццё перажыць—не поле перайсці з  
сахой...

Стары Габрусь дабраўся да цёмнага бору і скора сха-  
ваўся паміж хваін...

Вільна, 1913 г.



## ФРОСЯ

Хоць гаротная, але задзёрыстая была Фрося, гордая. Яе дробная, як гніздо, хатка была старэнская—на падпорках трymалася. Калі міма праходзіла стадз, Фрося пільнавала, каб вялізны буры бугай багатага суседа не пачёрся аб вугал хаты, бо яна пры гэтым ходарами хадзіла і магла разбурыцца. Будкі графскіх сабак былі палацамі побач з Фросінай хатай.

Муж Фросі хадзіў вечна на адработкі да кулакоў. Рэдка калі ён што прыносіў дамоў—трэба было адрабляць за пазычаныя зімою харчы: пудок жыта на зацірку, асьміну бульбы. Браў ён зімой жменькі добра ў розных людзей, а летам адрабляў на цэлыя горы. Ён хадзіў дзень-у-дзень ад гаспадара да гаспадара выплачваць даўгі сваім потам. Ціхі ён быў чалавек, не пярэчыў ды адрабляў у кулакоў за даўгі ў дзесяцікратным размеры. «Які з цябе работнік,— гаварылі гаспадары.—Вецер свісне, дык унадзеш. Слабун ты! Твае тры дні лічым за адзін». Ціхім ён быў і ў хаце, калі жонка Фрося часам крычала на яго затое, што ён дамоў ніколі нічога не прыносіць—хоць-бы гэтулькі, колькі сарока на хвасце прынесці можа. Крычала на яго Фрося ды супакойвалася.

— А што-ж беднаму рабіць?—меркавала яна.—Няхай толькі цяпер заартачыцца, тады зімой ніхто і меркі бульбы не пазычыць. Яшчэ горш стане.

Яна часта пакідала малых дзяцей, ды сама хадзіла на падзённую работу.

Улетку ў Фросінай хацінцы бывала горш, чым зімой. Ледзь дачакалася лета, калі бог-гасподзь накорміць яе сямейку посым шчаўем ці маладой крапівой, грыбам,

ягадкай. Але і гэта дабро бог-гасподзь расціў на графскай зямлі.

І бывалі дні, калі крапіва здавалася дзесям Фросі і яе падсвінку райскім пачастункам, больш смачнай ежай, чым смажаныя курапаткі на графскіх бальных сталах.

І гневалася Фрося на господа-бога, на графа, на ўсіх багатых людзей.

— Хоць ты на печы сей гэтую крапіву!—скардзілася яна.

Замест ежы Фрося апавядала дзесям байку аб tym, як вырасце куст крапівы ў яе хаце, дарасце да столі. Праб'е столь і вырасце да даха. Праб'е дах і вырасце да яснага неба. Праб'е неба і ўрасце пану богу ў самую бараду. Ад барады ўрасце пану богу ў самыя вочы. І пан. бог, які за ўсёды глядзіць, каб багатым добра жылося ды каб бедны чалавек вечна гараваў на паноў,—аслепне. Тады бедныя людзі будуць жаць з аграмаднага крапіўнага дрэва маладыя галінкі крапівы, будуць гатаваць гэтую крапіву з вадою, прыправяць, прысоляць—ды есці, есці...

Фрося не ўяўляла сабе большага шчасця, як есці ўволю крапіву.

У Фросіных дзяцей разам з ростам казачнага куста крапівы зусім не казачна, а па-сапраўднаму рос апетыт. Яны глыталі сліну. Тут-же хрукаў галодны падсвінак. І ён на сваё мове прасціў крапівы... Крапіва стала для сямейкі найвялікшым шчасцем...

І такая жаласлівасць напала на Фросю, што ёй бясконца плакаць хацелася. Яна душылася слязамі, нібы вострай косткай ад рыбы. Закусвала губы.

— Мама, у цябе кроў з ніжнай губы цячэ!—сказаў маленькі хлопчык.

Дзеци спалохаліся:

— Кроў... кроў...

І высахлі адразу Фросіны слёзы. Загарэліся вочы двума чырвонымі вуголлямі. Сціснуліся рукі ў кулакі. Фрося пачала праклінаць бога, графа ды ўсіх багатых на свеце людзей такімі страшнымі словамі, ажно дзеци спалохаліся.

— Мама, не злуйся... Нам страшна... Есці не хочам... Мы і так сътыя....

Малая трymаліся за яе зрэбную спадніцу. Тут-же хрукаў падсвінак і выкапаў лычком ямку ў хаце. Падлогі-ж не было. А іншага месца, дзе лычком пакапацца ў зямлі, падсвінак не меў. Квадрацік зямлі на шэсць аршын у хаце быў усёй Фросінай зямельнай гаспадаркай.

І сама гэта хатка нялёгка ёй дасталася. Ого! Колькі яны нагараваліся тры гады таму назад...

Фросіна сям'я жыла раней у адным з маёнткаў графа

Слаўскага, за трыццаць вёрст адгэтуль. Муж служыў прабкам. І вось аднаго разу муж яе цягаў у графскі свіран вялізныя мяшкі збожжа. Муж падарваўся, ляжаў хворы доўгі час. Такі парабак графу ўжо не быў патрэбны.

Парабкаўскую сям'ю выгналі ў чистае поле. Прышлося начаваць на дарозе. Фрося прыкрывала сабою маленькіх дзетак, як птушка—птушанятак. У адным багатым хутары, калі Фрося пайшла да студні набраць вады, злы гаспадар зацкаваў яе сабакамі, абазваў валацугай, зладзейкай. У яго прапала курыца, і гаспадар вінаваціў Фросю, нібы яна ўкрыала. Сабакі хутараніна парвалі на ёй вонратку, пакусалі яе. З рук і ног лілася кроў. Усё-ж-ткі яна прынесла дзесяцам жбанок вады. Яны-ж усю ноч прасілі птушынымі галаскамі:

— Мама, піць... піць... піць...

Фрося не звярнула ўвагі на боль ад сабачых укусаў. Толькі праз некалькі дзён, калі Фрося наняла гэтую хатку ў аднаго селяніна за пяць рублёў на год і начавала з сям'ёю ў «сваёй» хаце, яна ўспомніла і хутараніна і яго сабак.

Ён стаяў чырвоны і рыжавусы на высокім ганку і цкаваў сабакамі:

— На-ци-на! На-ци-на! Кусайце зладзейку, кусайце! Няхай больш курэй не крадзе. А-ци-на! А-ци-на!

Ён пасвістваў, клякатаў гучна языком, і тры рыхыя, вялізныя, як ваўкі, сабакі забрахалі на розныя галасы, прыбеглі з-за хлявоў і накінуліся на Фросю. Яна спынілася і трymала жбан вады абодвумя рукамі, каб не праліць... «Піць, мама, піць...»—нібы чула яна жаласлівия галаскі родных дзетак-птушанятак. Сабакі рвалі на ёй вонратку і пакусалі ногі. Яна не магла бараніцца. У гэты час жбан вады быў ёй даражэй за сваё жыццё...

Хутаранін спакойна назіраў. Сабакі хутка ачухаліся. Перасталі яе чапаць. Яна ўтаропіла ў іх строгія, застылія вочы:

— Цюцькі... Цюцькі...—прагаварыла яна з дакорам.— Як вам, цюцькі, не сорамна...

Сабакі завілялі хвастамі, супакоіліся і, крадучыся, нібы ім сапрауды сорамна стала за свой ганебны ўчынак, уцяклі за хлявы.

— Больш сюды не паказвайся,—прамармытаў гаспадар,—а то галаву расшчаплю!

Яшчэ і цяпер Фрося сніць уночы гэтых сабак і хутараніна, горшага за сваіх сабак.

Гаспадар Фросі, у каго яна наняла хатку за пяць рублёў на год, заворвае барозны вакол хаткі да самых сцен. Німа дзе і цыбулю пасадзіць. Ды што там цыбуля! Каб хаця крапіва была...

І блішчаць Фросіны вочы, як ніколі...

— Мама, не злуйся...—шэпчуць дзеці і трymаюцца за яе спадніцу.

Фрося адштурхнула ад сябе дзяцей, скапіла серп, дзіравы мяшок і пабегла з хаты. Здавалася ёй, што яна лёгкая, нібы верабей. Ногі імчалі яе да забароненага шчасця—да «чужога» графскага пустыра, дзе расце маладая смачная крапіва...

— Фрося, куды ты бяжыш?—пытаўся людзі.

Яна не адказвала.

Здавалася ёй, што яна вельмі моцная. Захоча—і графскі палац перакуліць дахам уніз. Здавалася ёй, што яна вельмі адважная. Захоча—і плуне ў твар самому вяльможнаму графу Слаўскаму. Урэпіца ў графскія вусы ды вырве ў яго права на жменьку крапівы...

— Фрося! Панскі ляснік круціца на пустыры. Са стрэльбай. Забіць можа...—папярэджвала суседка.

Фрося не слухала.

Нажала крапівы. Напхала поўны мяшок—ледзь падняць. У той час над ёй грымнулі слова пагрозы:

— Ах, ты-ы-ы! Псія косць!

Гэта крычаў графскі ляснік. Ён наступаў на Фросю ўзброены стрэльбай, грэзны, злосны, з закрученымі па-графску вусамі. Ён быў высокі і тонкі, як жэрдка. Яго вочы сыпалі маланкі, губы пеніліся, вусы тапоршчыліся, а вушы тырчком тырчалі—ружковыя, празрыстыя і смешныя. Стрэльбай ён размахваў, нібы кіем, над Фросінай галавой.

— Ах, ты-ы-ы! Папалася... Во! Нарэшце папалася...

Фрося спакойна чакала. Моўчкі зірнула яна на яго ўгару, як на высокую тычку, і паставіла мяшок ззаду сябе, нібы маці, якая бароніца роднае дзіцё ад лютага звера.

Тое, што Фрося літасці не прасіла, не называла яго «планам лесніком» ды нават віду не паказвала, што спалохалася, яго яшчэ горш узлавала. Ляснік закрычаў з усія сілы тым грозным басам, які ўрэшце пераходзіў у піск і хрып:

— Хустку сарву! Мяшок забяру! Шкадую, што сабак не ўзяў з сабою, шчыра шкадую! А то зацкаваў-бы цябе...

Фрося ціха адказала:

— Не баюся тваіх сабак. Я ўжо цкаваная...

Гэта «не баюся» давяло лесніка да самай вышэйшай ступені нечалавечага гневу. Ён затупаў нагамі на адным месцы, аж яміну вытаптаў, твар яго наліўся крыўёю, і ён закрычаў на ўесь голас, ад якога пайшло рэха з усіх бакоў:

— Права не маеш травінку крануць на зямлі яго светласці! Эх, ты-ы-ы!

Фрося зірнула яму глыбока ў вочы, і ляснік зауважыў у  
яе сініх вачах смехатлівыя іскры.

І па-ранейшаму спакойна яна адказала:

— Каб на галаве яго светласці куст крапівы вырас!

— Што? Што?—запытаўся ляснік. Яму здалося, што не  
дачуў. Ён падставіў далонь да вуха.—Што ты брэхнула?

Фрося засміялася:

— Я не брэхнула, а сказала: каб на га-ла-ве я-го свет-  
ласці куст кра-пі-вы вы-рас!! Во што я сказала!

Ляснік спалохана адкінуў галаву назад, нібы Фрося  
плюнула яму ў самы твáр, набожна перахрысціўся, потым  
вылайўся брыдкім словам і пачаў рваць хустку з галавы  
Фросі.

Жанчына лёгка падскочыла, урэпілася пальцамі, як абцу-  
гамі, у яго вушы і павісла на іх. Ляснік прыгнуўся, прысেў  
ад болю. Яна пачала ногцямі драпаць лесніковы твар,  
рваць яго за доўгія вусы.

— Пусці, чорт! Пусці...—пыхцеў, хрыпеў і выў графскі  
ляснік.

Ледзь вырваўся з яе рук.

— Ах, ты-ы-ы! Псяюха!—роў ён немым голасам і давай  
пaloхаць яе стрэльбай.

У Фросі з'явілася вялікая сіла, успыхнуў страшны гнеў.  
Вырвала яна стрэльбу з рук лесніка і кінула вобземлю.  
Потым кінула вобземлю і самога лесніка і давай таптаць па  
ім нагамі. Пры гэтым яна гуліва пыталася:

— Як табе мае скокі падабающца?

Графскі ляснік ляжаў млявы, як на полцы ў лазні пад  
венікам. Ён прасіў і маліў:

— Фросенька... Міленькая...

— Што, падабаецца?

— Залаценькая... Даражэнькая...

— Бач, які далікатны зрабіўся.

Злосць у Фросі крыху адышла. Яна адпусціла лесніка,  
памагла яму ўзняцца на ногі. Узваліла на свае плечы  
мяшок крапівы, узяла леснікову стрэльбу ў руکі, каб ляснік,  
чаго добрата, не стрэльнуў шротам ёй у спіну—ды пайшла  
сабе дамоў...

Доўгі час хварэў графскі ляснік. А як ачуняў, ледзь  
упрасіў Фросю, каб стрэльбу аддала. За гэта самае ўсё лета  
ляснік уначы, каб ніхто не бачыў, насіў ёй шчаўе з граф-  
скага агароду, агуркі, дазваляў ягады і грыбы збіраць у  
пушчы. Ды не толькі ёй, а ўсім жанчынам і дэяўчатам з  
ваколіцы.

Такую ўмову паставіла Фрося за сваё маўчанне.

Ляснік зрабіўся добрым і мяккім, хоць ты яго да скулы  
прыкладвай, а ўсё за тое, каб хаця Фрося нікому не гава-

рыла пра здарэнне на панскім пустыры. Яму сорамна было, што жанчына яго адолела.

Графу Слаўскаму ляснік гаварыў, што ў лесе на яго напаў мядзведзь. Ён падрабязна апавядалаў, як мядзведзь у яго вырваў стрэльбу з рук, як ён, ляснік, усунуў мядзведзю руку ў ляпу, схапіў за язык і цягнуў з усіх сіл. Мядзведзь вырваўся з яго рук і ўцёк так хутка, што ён, ляснік, ледзь паспеў падняцца на ногі, схапіць стрэльбу і выстраліць. Але стрэльба як наўмысна дала асечку, і мядзведзь учёк. Усё гэта графскі ляснік падмацоўваў «шчырымі» вачыма, «імем божым» і «словам гонару».

Граф Слаўскі жмурыў вочы, слухаў, круціў вусы, паглядаў многазначна на свой бронзавы бюст, што стаяў побач на падстаўцы з чорнага дуба мастацкай разьбы, падазронна гмыкаў і ківаў галавой. Ён нічога не сказаў, але відаць было, што крыху сумняваецца ва ўсёй гэтай цікаўнай гісторыі з мядзведзем. І ён пацягнуў лесніка за язык, як той—мядзведзя:

— Цікава паглядзець хоць мядзведжыя сляды...

Ляснік збянтэжыўся, але адразу знайшоў адказ:

— Ад яго слядоў і следу не асталося, ваша светласць. Па гэтым месцы кожны дзень стада праходзіць, ваша светласць. Каровы стапталі мядзведжыя сляды, ваша светласць...

Граф зноў кіўнуў галавой ды ўсміхнуўся. Леснікова казка яму спадабалася. Ён сам займаўся паляваннем і быў аматар на такія выдумкі. Ён узвёў лесніка ў героя, праславіў перад іншымі панамі:

— Жартачкі, мой ляснік, панове, ад мядзведзя голымі рукамі абараніўся... У мяне людзі—ого-го!—І кожны раз апавядалаў доўгую захапляющую гісторыю аб tym, як яго ляснік бараніўся ад мядзведзя голымі рукамі, як мядзведзь пакусаў лесніка, а ляснік вырваў мядзведзю язык. «У мяне-ж людзі—ого-го!»

Фросіны дзеци зажылі ў тое лета «па-графску»—не адных толькі грыбоў і ягад удоваль мелі. Калі-ні-калі ім пападаліся і яблычкі з графскага саду. Бо пасля таго, як графскі ляснік увайшоў у вялікую славу за тое, што голымі рукамі абараніўся ад мядзведзя, яму гэта слава была вельмі дорага і прыемна. А слава леснікова, як тая валасінка, знаходзілася ў Фросіных руках. Дзьмухнє Фрося губамі—і слава леснікова прападзе, як дым. Вось і прыходзілася часта лесніку змякчаць чым-кольвачы Фросіна сэрца.

І ляснік і Фрося былі задаволены.

Фросіны дзеци дзіву даваліся:

— Адкуль, мама, усё гэта бярэцца?

Фрося смяялася:

— Усё гэта, дзеткі мае, бяру на крапіўным кусце, які вырас ад зямлі да самага неба.

— А дзе-ж ён, гэты крапіўны куст?

— Я не бачу яго.

— І я не бачу.

Фрося пагладзіла дзяцей па галоўках і сур'ёзна сказала:

— Як станеце вялікімі, тады, дзеткі, угледзезе гэты самы крапіўны куст. А пакуль што—во!

Яна дала кожнаму па яблыку.

Мінск, 1938 г.



## ПІКЕТ

Вастрносы хлапчук з буйнымі кроплямі рабаціння на твары стаяў ля самага лесу. Бэрка—зваўся гэты хлапчук. Сын удавы Соры.

Ён стаяў пры дарозе прытулены да шурпатаі тоўстай бярозы. Шчуплы, тонкі і шустры пятнаццацігадовы хлапчук ледзь адсунуўся тварам ад дрэва і пільна ўзіраўся ўдалъ.

Па абодвух баках жоўтага тракта роўнымі радамі стаялі старыя бярозавыя прысады. Яны канчаліся ля самага мястэчка. Местачковыя хаты былі як-бы выпадкова расстаўлены на досыць вялікім абшары. Сярод іх вызначаліся адзіночкі: шпілясты белы касцёл, цыбулістая жоўтая царква, комін мураванага бровара і сіні дах дома станавога прыстава.

Бэрка не зводзіў вачэй з тракта.

У абыимах старых прысад шырокі тракт звужаўся ў даляглядзе, і здавалася, што ў самым канцы яго чалавек не праціснецца паміж прысад. Аднак калі-ні-калі з боку мястэчка прабіваліся малюсенькія кропкі. Яны расі з кожнай хвілінай, і з іх нараджаліся людскія постаці і фурманкі.

Спачатку лёгкая трывога падкрадвалася да Бэркі:

— Ці не стражнікі?

— Не. Ты ў чорных шынелях...

Свежае лісце на старых бярозах ледзь шалясцела. Веснавы вецер прабіраў іх нібы грэбнем. Чуўся стрыманы шолах. Бэрку здавалася, што хтосьці перагортвае лісты тоўстай книгі. У сонечным паветры чылікалі птушкі.

Бэрка жаваў клейкі бярозавы лісток і радаваўся сонечнай пагодзе.

— Якраз на Першае Мая... А ўчора так непакоіўся Шолам.

Высокі чарнявы Шолам працаўаў разам з Бэркам у шавецкай майстэрні Пінхуса Гінзбурга. Гаспадар быў настолькі багаты, што да яго імя абавязкова дадавалі і прозвішча—Гінзбург... Усе кірмашы ваколіцы былі запоўнены вырабамі Гінзбурга.

Уесь учарапні дзень Шолам непакоіўся:

— Якая заўтра будзе пагода?

Найлепшым майстрам у Пінхуса Гінзбурга быў Шолам. Гаспадар шанаваў Шолама, хоць не любіў за тое, што той праз меру добра адносіўся да хлапчукоў—Бэркі і Макара. Шолам не дазваляў крычаць на іх, не тое, што біць.

Бэрка вачэй не зводзіць з тракта. Калі хто-небудзь праезджае ці праходзіць, ён непрыкметна адсоўваеца ў хмызняк і цікуе адтуль за дарогай.

Па вечарах калі-ні-калі Шолам збіраў сваіх таварышоў у старой хатынцы Бэркавай маткі. Хатка стаяла за млынам у другім канцы мястэчка. Таварышы Шолама збіраліся па адным, употайку. У хатцы бывалі і хлопцы і дзяўчата. Яны і сур'ёзныя, а разам з тым і вясёлыя. Часам паціхонечку спявалі песні. Самым галоўным паміж іх быў Шолам. Ён умеў вельмі хораша гаварыць. Бэрка лавіў кожнае яго слова. Гаварыў Шолам нешта падобнае да таго, што было надрукавана ў лістоўках, якія хаваў Бэрка пад страхою старой хаткі. Не зусім добра кумекаў Бэрка надрукаванае ў лістоўках, затое добра разумеў гутаркі Шолама.

Ведаў Бэрка, што ўсе гэтые хлапцы і дзяўчата, якія адзін аднаго называюць таварышамі, соцыялісты. Ведаў Бэрка, што ў соцыялістаў ёсьць свая мова: «пролетарыят», «капітал», «комуна», «клас», «маніфест», «эксплаатацыя», «інтэрнацыянал», «арганізацыя» і г. д.

Вучыўся Бэрка гэтай мове ў Шолама. Той гаварыў аб фабрыках і заводах, аб бедным сялянстве, аб парабках. Ён так праста гаварыў, што Бэрка ўсё разумеў... Бэрка ахвястна вучыўся «мове соцыялістаў»... Уяўляў Бэрка сябе пролетарыем, а Пінхуса Гінзбурга—эксплаатаціярам. Ненавідзеў Бэрка капітал. Шолам назучыў яго ненавідзець багатых і лічыць бедных сваімі сябрамі, бліжэйшымі за самых блізкіх і крэўных.

За тры гады, з 1905 года, «мова соцыялістаў» увайшла ў жыццё Бэркі, у яго разуменне, як слова «хлеб».

Прысады купаюцца ў першамайскім сонцы. На краі неба плыве маленькая хмарка. Пільна ўглядаецца Бэрка ў даль тракта. Едзе павольна адна фурманка. Здалёку відаць белая лысіна каня.

Вельмі хацелася сёння Бэрку быць у глыбіні лесу разам з усім на маёўцы. Якраз учора прыехаў нейкі таварыш Іван—невысокага росту, прысадзісты, бляявы чалавек з русай бародкай, у шэрый касаваротцы. Тварам падобны да тутэйшага доктара. Шолам прывёў яго да Бэркавай маці начаваць. Таварыш Іван усміхаўся Бэркавай маці пасвойску, як стары знаёмы. Пры гэтым праменіліся яго сінія очи і блішчэлі роўныя белыя зубы. Маці Бэркі заслала яму пасцель на широкім тапчане супроць маленькага аkenца ў бок mestачковага выгана.

— Вы не доктар?— запыталася ў яго маці.— Вы вельмі падобны да нашага доктара.

Таварыш Іван адказаў:

— Можа я і доктар. А што вам баліць?

Пры гэтым ён усміхнуўся па-роднаму.

Маці здагадалася, што ён з соцыялістаў. Яна сказала:

— Можа вы доктар ад кепскага жыцця?

Ён яшчэ шырэй усміхнуўся.

— Дай божанька! дай божанька!— сказала маці і ківала галавой.

— Не божанька, а мы самі,— адказаў таварыш Іван.

— Можа і так,— згадзілася маці ні то з сумам, ні то з глыбокай развагай.

Перад сном таварыш Іван аб нечым доўга шаптаўся з Шоламам. Яны часта паўтаралі: канспірацыя, канспірацыя.

Ведаў Бэрка і гэтае слова з мовы соцыялістаў і гардзіўся. Ён ведае шмат чаго: ён толькі цяпер пакутуе, а тады—калі пролетарыят возьме ў свае рукі ўсё—пачнеца зусім іншае.

Трэба змагацца за гэтае тады—за будучыню. І Бэрка вучыўся змагацца за будучыню працоўных людзей...

Употайку ад усіх Бэрка часам браў з-пад страхі брашуркі (так Шолам называў соцыялістычныя кніжачкі). Браўся чытаць і разумеў у брашурках пятае праз дзесятае. Яму ўрэзаліся ў памяць такія слова:

«Пролетарыям няма чаго траціць апрача сваіх ланцугоў. Набудуць-жа яны цэлы свет».

На тракце нічога падазронага. Бэрка трохі стаміўся. Адвярнуўся ў бок лесу. Так вабіць ценъ у прамежку з залацістымі плямамі сонца. Воддарль між кустоў стаіць на варце другі «пікетнік»—Макарка. Мігаць між дрэў яго

дробны, як жменька, твар. Шустры гэты Макарка. У выпадку небяспекі—ён, Бэрка, павінен свіснуць да Макаркі. А той—далей—да трэцяга «пікетніка», і так аж да самай маёўкі...

...Як хочацца паслухаць, што цяпер у лесе старэйшыя таварышы гавораць... Шолам з Іванам учора нешта пісалі алоўкам. Яны гэта называлі «тэзісамі» да Першага Мая.

Што такое «тэзісы»—Бэрка яшчэ не ведае. Нязручна было тады ў Шолама пытацца...

...Багатая мова ў соцыялістаў... Бэрка ніколі раней такіх слоў не чую.

Ды не адны слова:

— Тры гады таму назад, у 1905 годзе, mestachkovыя рабочыя баставалі: не працавалі ў сваіх гаспадароў. Навокал мястэчка па маёнтках забаставалі і парабкі. У іх гэта вышла разам, у адзін час... Нібы згаварыліся...

І цікавая рэч—спалохаўся тады забастовак mestachkovы прыстаў. Ён выклікаў казакаў.

Так хлопчыкам тады Шолам тлумачыў: «выклікалі казакаў, бо спалохаліся».

А багатыя mestachkoўцы злаваліся тады на «сіцылістаў»:

— Рабочыя цара скінуць уздумалі. Бога скінуць уздумалі. Прыстава скінуць уздумалі. Рабіна скінуць уздумалі. Пачакайце, раней самі галовы скруцице.

Так гаварыў у сінагозе рэб Шмэрэ, гаспадар бровара, і часта хадзіў да прыстава на парады...

Шалясцелі дрэвы.

Па тракце калі-ні-калі праходзяць людзі. З комінаў маленькага пасёлка цягнеца ўгару тоненькі дымок, нібы з папяроскі.

Бэрку апрыкрыла стаяць на адным месцы. Хочацца туды—у лес, на маёўку...

На тракце нічога падазронага. Бялявая хмарка заблудзілася пасярод неба і не ведае, дзе дзецца. Сонца так прыгрэла, што Бэрка пачаў пацець. Ён хацеў зняць з сябе пінжачок. Але... Нехтасхапіў яго моцнай рукой за каўнер і шапянуў:

— Маўчи...

Бэрка здзвівіўся.

Перад ім стаяў селянін у лапцях, з бялявымі доўгімі вусамі. Бэрка пазнаў у ім аднаго з mestachkovых стражнікаў.

Стражнік утаропіў у яго злосныя, налітые крыўёю очи.

— Маўчи...—сыкнуў на яго стражнік у другі раз.

Бэрка ўспомніў свой ававязак і свіснуў. На яго свіст адказаў тым-жа пікетнік Макарка.

— Схаваюцца ў лесе,—падумаў Бэрка.—Нікога не зловяць. А я не скажу, хто быў на маёўцы, хоць-бы...

Не паспей ён дадумаць. Моцны кулак стражніка, нібы камень, стукнуў яго па галаве.

Перад вачыма Бэркі начало апускацца на зямлю неба разам з сонцам, разам з бляявай хмаркай. Прысады адарваліся ад сваіх месц і паплылі да хутароў у бок ад тракта...  
Бэрка павольна ўпаў на зямлю.

Усе, хто быў на маёўцы, паўцякалі, схаваліся. Бэрка іх выратаваў ад царскіх стражнікаў.

Мінск, 1934 г



### ТУГА СТАРОГА МІХАЙЛЫ

Шэпты... Лясныя шэпты, чаму вас не чутна? Чаму вы анямелі?

Вочы пазіраюць вакол, шукаюць удалі, мо' дзе высокай сцяною цымнене бор, мо' дзе ў зелені бялее бярэзнік...

Пуста... Сумна...

На маўклівых далінах адны жылістыя карчы... Там, дзе былі гai, жаўцее жвіровы пясок. Рэчка высахла...

Ціха... жудасна...

Шэпты... Лясныя шэпты, дзе вы?

Калісьці жылі ў гэтай ваколіцы лясныя шэпты. Высечаны лясы, знішчаны бязжаласна людскімі рукамі да апошняга дрэва... Як лысая галава старога дзеда, выглядае зямля. Вока доўга блукае па абшары, шукае дробнага гайку на пагорку, гаварлівага альхоўніку ў даліне. Дарэмна. Неба злівецца з зямлёю. Зямля туціца да неба. Хаткі ўбогай вёскі здалёку нагадваюць кучы каменняў.

\* \* \*

Праз акенца сваёй хаткі пазірае стary Mіхайлa, углядзецца ўдаль слепаватымі вачыма. Старана прыслухоўваецца. Нібы чуе гукі лесу. Жальба агартae старое сэрца. Лясныя шэпты ажываюць у яго душы. Стary Mіхайлa доўга моўчкі сядзіць. Шкада яму лесу, як роднага сына. Mіхайлa з дзіцячых год зжyўся з ім. Ён прывык да ляснога шуму, нібы дзіцё да матчынай калыханкі.

\* \* \*

Гоманы... Людскія гоманы, чаму вас не чутна? Чаму вы анямелі?

Дзе вясёлыя дзецикі? Дзе рупныя, працавітыя людзі?..  
Па вёсках ціха і сумна. Вечарынак, гульняў няма... Па-  
кінулі сыны бацькоў старых. Пакінулі бацькі дзяцей малых.  
Усе здаровыя і здатныя пайшлі на вайну. Цар загадаў.  
А калі вернуцца—невядома...

І замарнела жыццё.

Часам па гасцінцы да воласці можна прыкметіць не-  
калькі згорбленых фігур. Памалу рухаюцца яны наперад.  
Паміж іх і стары Міхайла. Усе яны ідуць у воласць да-  
ведацца, што чуваць з вайні, мо' ёсць вестка якая ад сына,  
ад мужа, ад бацькі... У воласці суседзям чытаюць лісты ад  
сваіх. Хто піша з пазіцыі, хто з больніцы—паранены, а  
хто—з палону. Аб некаторых ёсць весткі, што яны ўжо  
доўга жыць загадалі сваім родным, а самі памёрлі  
«смертью героев» на полі бітвы «за царя и отечество».

Хто плача пры гэтых навінах, а ў каго слёзы ў сэрцы  
застымлі...

Амаль што ўсе даведаліся аб сваіх. Адзін стары Міхайла  
нічагусенкі даведацца не можа... Пайшлі ад яго ўсе тро-  
сыны. Пайшлі—і ніякай вестачкі ад іх няма...

\* \* \*

І чакае стары Міхайла вестак ад сыноў... Не ёсць, не п'е,  
усё чакае. Спаць перастаў. Праца з рук валіцца. Маўклівы  
пазірае ён на шырокі гасцінец.

... Сыноў віхор панёс. Сыноў мора глынула...

І чакае стары Міхайла хоць ад аднаго з іх навінкі  
якой—высах, згорбіўся. Што з сынамі ні здарылася-б—ці  
жывуць, ці не жывуць,—а ўсё-ж лягчэй было-б, каб праўду  
даведаўся...

Ні слуху, ні духу...

І часта кандыбае стары Міхайла ў воласць і надакучае  
прыставаннямі да кожнага стрэчнага-папярэчнага: мо' хто  
ведае, ды казаць не хоча... Просіцца, зямлю цалуе, каб яму  
ўсю праўдачку выказалі—ці сыноў ужо маці-земліца за-  
брала, ці яшчэ не...

А вестак як не было, так і няма.

І сіднем сядзіць стары Міхайла адзін-адным у хатцы.  
Ваўкі пад вокнамі выноць... Мяцеліцы круцяць. Віхор страху  
знёс. Гурбы снегу навярнула па падворку, і няма нават як  
дабрацца да дзеда. Ён у снежнай турме. І тужыць стары  
Міхайла па родных сынах...

І сніць стары Міхайла благія сны. І знакі благія бачыць  
ён. То курыца запяе. То люлька з губ выпадае. То заяц  
дарогу пераскочыць. То жанчыну з пустымі вёдрамі  
спаткае...

— Напэўна груганы даўно парассеялі костачкі сыноў  
маіх па чыстым полі...

\* \* \*

Перастаў стары Міхайла ў воласць хадзіць, у суседзяў  
дапытваца... І не хоча нават у вёсцы з людзьмі бачыцца.  
Рэдка калі з хаты выходзіць.

Суседзі маюць сваю ўласную бяду. Яны зусім забыліся  
аб ім. Як-бы на свеце не было Міхайлы.

Ён тужыць моўкі па лесе, што згінуў навакол, стогне  
па родных сынах, што весткі аб сабе не даюць.

Лесу ўжо ён не ўбачыць болей на роднай зямлі, а кроў  
сыноў недзе сыціць-корміць чужую глебу...

І старога Міхайлу апанаўвае вялікі гнеў.

— Згінь ты, прападзі, цар-бацюшка! — думае ён.—  
Завошта якое сіроціш ты старых бацькоў? За якое ліха  
ўсе мы пропадам прападаём?

\* \* \*

І пайшоў стары Міхайла да суседзяў.

— Трэба склікаць сход,—гаворыць ён ім.—Трэба па-  
слаць цару-бацюшку просьбу, так напісаную:

«Вярні нам, цар-бацюшка, сыноў нашых. Не хочам  
вайны. За што беднаму чалавеку вайну ваяваць? За што  
бедных людзей забіваць? Бо хто вернеца з вайны—бед-  
ным, як раней, астанецца».

І стараста ў воласць данос падаў:

— Бунтуе народ стары Міхайла.

І валасны старшина данос падаў урадніку:

— Бунтуе народ стары Міхайла.

І ўраднік данос падаў становому прыставу:

— Бунтуе народ стары Міхайла.

Панаехалі ў вёску стражнікі царскія, са стрэльбамі, з  
нагайкамі. І старшина валасны быў з імі, і ўраднік, і  
пристав.

Забралі старога Міхайлу. Рукі і ногі вяроўкамі абкру-  
цілі, па спіне нагайкамі білі, стрэльбамі палохалі ды гава-  
рылі:

— Хто твае спадружнікі, хто твае дапаможнікі? Хто  
циабе бунтаваць народ вучыў?

І тлумачыў стары Міхайла:

— Мае спадружнікі—думкі-птушачкі. Мае дапаможнікі—  
лютасць царская. Народ бунтаваць навучыла мяне гора  
бацькавае. Я—сейбіт стары. Супроць цара-бацюшкі гнеў  
селяў у сэрцах людскіх. А гэта не грэх. Памяніце мае слова,  
людцы. Народ усёроўна цара скіне, бо кроў народная—не  
вада дажджавая.

І старога Міхайлу пасадзілі ў царскі астрог. Глядзіць стары Міхайла праз краты жалезныя на птушак вольных і кажа ім:

— Ляціце, птушачкі, туды, куды сыноў маіх пагналі, і прынясіце мне вестачку аб іх.

Слухае стары Міхайла песні ветру і кажа:

— Ляці, вецер родны, на крыллях лёгкіх туды, да сыноў маіх, і прынясі мне вестачку аб іх.

І чакае Міхайла дзень. І чакае Міхайла два дні, тры дні. Ніякіх вестак няма. Не есць Міхайла, не п'е. Усё аб сынах сваіх тужыць.

\* \* \*

І сніцца старому Міхайлу адзін дзіўнюсенькі сон.

Сонечны летні дзень. Перад яго вачыма пасекі. На іх ляжаць пні, з якіх цячэ жывіца, нібы мёд. Пні, як прабуджаныя асілкі, падымамоцца з моху і становяцца кожны на сваё ранейшае месца. Галіны ў адзін міг адрастаюць. Расісты папаратнік блішчыць ля ручая. Воддарль, пад стромкім бярозамі, мухаморы растуць цэлымі сямейкамі. У небе жаўранкі пяюць. Зайчык скача з адной կупіны на другую. А лес гэткі хароши, гэткі прыгожы, што проста цягам цягне да сябе старога Міхайлу. Ідзе Міхайла да лесу, выстаўляючы рукі наперад. Хоча Міхайла забрацца ў цянёк-халадок, ды сіл нехапае. Ідзе ён і... раптам прачынаецца.

І сніцца старому Міхайлу другі дзіўнюсенькі сон.

Прад яго вачыма зялёны луг. Ён стаіць ля рэчкі на грэблі і чакае сыноў сваіх з кірмашу. Вось чуе званок Антонавай жаробкі, знаёмую песню Цыпрука Рабога: «Як паехаў сын Данілы»... Вось цягнуцца шнурам фурманка за фурманкай. Едуць суседзі. Усе ў святочных світках. Бабы ў новых каптурах з белымі карункамі. Дзяўчата ў чырвоных хустках з макавымі кветкамі. Дзецикі ў вышываных кашулях навыпуск. Дзіва! Колькі панакуплялі абаранкаў, пірагоў, пасудзіны рознай. Дзеци дзымуць у паліўныя конікі. Дзірачкі пальчикамі перабираюць. Усе яму кажуць:

— Дзень добры, дзядзька Міхайла!

— Дзень добры! Дзень добры!

І дзівіць яго, чаму так шмат народу едзе, а сыноў яшчэ няма... Пачынае калаціцца яго сэрца. Каго-б аб сынах ні пытаўся, ніхто не ведае...

— Дзе сыны мае?

Ён таропіць вочы ў даль балотных лугоў.

— Дзе сыны мае?

І сніцца старому Міхайлу трэці дзіўнюсенькі сон.

Пажар—не пажар. Грымоты—не грымоты. Хмары—не хмары. Што-ж гэта? Дарогай ідзе вялікая грамада народу—са стрэльбамі, з гарматамі. Усе яны гнеўныя, і ўсе яны вясёлыя. Песні спываюць. Стары Міхайла вострыць вуши. Прыслухоўваецца. Знаёмыя галасы.

— Сыны мае! Сыночкі...

Наперадзе грамады ідуць яго сыны—у салдацкіх шынелях, барадатыя, абветраныя, але вясёлыя, вясёлыя...

Стары Міхайла прасцірае руکі:

— Сыны мае... Сыны мае...

— Татка... Татка... Цара скінулі... Народ волю здабыў...

Волю...

— Стрэльбу мне... Стрэльбу!—просіць стары Міхайла.— Пойдзем біць царскіх прыслужнікаў. Выпусцім на волю добрых людзей з турмы.

— Пойдзем! Пойдзем!—даюць каманду сыны старога Міхайлы.

— Пойдзем! Пойдзем!—падхоплівае народ.

І радасць расце ў грудзях старога Міхайлы, як начлежны касцёр на балоце. Сэрца не вытрымлівае такой радасці.

\* \* \*

Калі раніцой прышлі браць на дапрос старога Міхайлу, ён ляжаў на турэмным сенніку на каменным памосце, і на яго твары застыў выраз вялікага шчасця.

Гэта быў яго апошні сон.

Вільна, 1915 г.



## НА БАЛОЦЕ

— Няхай спухну, калі гэта мана, няхай спухну! —  
хрыплым голасам гаварыў, засопышся, хлапчук без шапкі,  
з скалмачанымі, успацелымі валаамі.

Хлапчук біў закарузлым цёмнабурым кулачком па  
парванай світцы ў худыя грудзі, хлёпаў па гразі босымі  
парэзанымі нагамі і ўсё паўтараў:

— Няхай спухну!

— У чым справа? Што такое? Гавары хутчэй!

— Няхай спухну, калі няпраўда!

У вачах хлопчыка ззяла радасць: ён выканаў сакрэтны  
абавязак. Ён глытаў слова, і здавалася, што ён шчыра  
жадаў раней спухнуць, каб лягчэй было потым апавяданье  
нешта вельмі цікавае і страшнае.

Яго абступіла грамада старых сялян, кабет і дзяцей.  
Кожны нецярпліва глядзеў хлопчыку ў рот і чакаў.

Хлопчык пазіраў ва ўсе бакі лесу і балотных абшараў,  
углідаўся падазронама ў цёмныя кусты і цяжка дыхаў.

— Скажы скарэй! Спухні, каб цябе чэрці, і кажы! —  
злосна крыкнуў адзін стary дзед, высокі і худы, са змор-  
шчаным тварам, з жоўта-сівай бародкай. Дзед пры гэтым  
моцна ўеўся скрученымі пальцамі ў плечы хлопчыка і па-  
чаў яго тармашыць на ўсе бакі.

Хлапчук нібы гэтага толькі чакаў. Ён адразу загаварыў:  
— Лігянёры даведаліся, дзе мы хаваемся. Ім сказаў  
владзюк Бавэлчык.

— А, падліза панскі! — заскрыпей дзед зубамі і моцна  
выляяўся. — Яшчэ што даведаўся?

— Лігянёры сюды зараз прыдуць і забяруць нашых

коней і кароў. Бавэлчык іх сюды вядзе зімнікам. Яй-права, не маню!

— Вось шэльма! Вось гад! Хіба ўцячэ ён адгэтуль разам з панскімі псамі, а то дам яму ў рукі яго шальмецкую галаву—хай цацкаеца з ёю, як з гарбузом.

На балоце пачалася трывога. Мужчыны, жанчыны і дзеці замітусіліся, разышліся ва ўсе бакі—збіраць коней і кароў.

— У барок трэба ехаць праз Ціменку! Туды агіднікі не прабяруцца. І не гуртам ідзіце, а ў адзіночку,—закамандаваў дзед,—і галасу вялікага не падымаць!

Быў летні поўдзень. Забалочаная паляна, акружаная з усіх бакоў цёмнай сцяною лесу, млела ад гарачыні. Высокая па пояс зялёная шчотка травы была скалмачана людзімі і жывёлінамі. Дзе-ні-дзе паміж травы ірдзелася мутнамеднага колеру балотная рудаўка, якая пазірала ўверх, нібы аграмаднае, мёртвае вока. Дзе-ні-дзе тырчэлі сухія, леташнія стажарні. І стажарні паказвалі ворагу, дзе хаваюць сляяне коней і кароў.

Клопатна кружыліся нізка над травою балотныя птушкі. Яны займаліся сваёй звычайнай, штодзённай працай: лавілі мух, мушак, глыталі чарвячкоў і гучна чырлікалі на розныя лады. Дзе-ні-дзе горда і спакойна спацыравалі буслы.

На ўстрывожаных людзей зварочвалі ўвагу толькі коні і каровы, якіх адарвалі ад яды. Людзі ў адзіночку ціха вялі коней, гналі кароў да рэчкі. Шурхатала трава затоеным шэптам:

— Ш-ш-ш... с-с-с...

Хлюпала балота і гойдалася пад нагамі зыбкай-зыбухай.

Хлю-ю-п, хлю-ю-п, хлю-ю-п!

Во людзі і жывёла праб'юць пухкі, верхні слой балота, аброслы высокай драцянай травой; праб'юць, як стары кожух, і правалацца наскрозь, і следу ад іх не астанецца... Уздзвіяца маўклівяя буслы, зачастаюць моцнымі вахлярамі-крыллямі, падымуцца над балотам і, купаючыся ў растопленым золаце сонца, панясуть у празрыстыя далі нямую казку аб tym, як балота глынула людзей і жывёлін...

Людзі ціха цягнуліся да рэчкі жывым ланцугом, уброд перапраўляліся і знікалі разам з сваімі жывёлінамі на другім баку рэчкі ў бліzkай пушчы. Апошнім прабраўся сівы, высокі дзед.

Здалёку чуваць было куляметнае стракатанне:

«Тра-та-та, тра-та-та».

Нібы хтосьці рассыпаў боб па сухім гліняным таку,

— Гэта нашы партызаны б'юцца са шляхтай,—падумаў дзед.

Усмешка з'явілася на яго худым твары. Ён прыпомніў, як калісьці і ён з туркам біўся. Тады і войны былі інакшыя, і ўсё жыццё было інакшае. Тады гвалтам цар гнаў людзей на бітву з невядомым ворагам, а цяпер людзі самі ідуць. Усе маладыя хлопцы з вакольных вёскак пайшли на пана, ды не толькі маладыя, а барадатыя мужыкі пайшли.

— Як не пойдзеш, калі шляхтуны катуюць мужыкоў, знаважаюць баб, да смерці замучваюць дзяўчат, паляць вёскі. Тут мусіш пайсці... Эх, каб я быў маладзейшы!..

Дзед глыбока ўздыхнуў.

— Але што-ж! Калі не я, дык двое маіх сыноў б'юцца цяпер з ворагам.

Дзед апошнім схаваўся ў пушчы. Там ён далучыўся да ўсёй грамады, якая трохі асмялела і гойкала. ў лесе на жывёлін.

Праз густыя галіны высокіх дрэў сонца рэдка дзе пранікала. У пушчы стаяў вечны змрок. Пахла вільгачцю, грыбамі. Дзе-ні-дзе тырчэлі вялізныя карчы-вываратні, падобныя да невядомых звяроў, да фантастычных жывёлін. Можу гэтых мясцінах рос пухкімі падушкамі, папаратнік буйу вялізнымі кустамі. Хмяллю пах багуна і пераспелых ягад. Месцамі агалялася зямля. Яна была чорная, тарфяная, тлустая, бы масла. Стаялі тут яміны з вадою, нібы хтосьці выкапаў студні. Вада была пакрыта перламутравым блескам. Навакол па мяккай зямлі былі адціснуты чотка сляды ваўкоў, буслаў і дробных птушак. Гэта было адно з тых иесц, пра якія калісьці народ расказваў страхотныя казкі— з разбойнікамі, з лесунамі, з русалкамі.

Грамада людзей была занята. Кожны пільна глядзеў за тым, каб жывёла не заблукалася ў лесе.

Людзі прабраліся і праз гэты лес і дайшлі да Ціменкі— да балоцістага луга, які доўгай і вузкай паласою цягнуўся паміж хвойнікам, сціснуты густым лесам з абодвух бакоў. Праз Ціменку яны дабраліся да сухога барка, што стаяў на невялікім узгорку цвёрдай, калючай барадой велікана.

Барок быў акружаны балотамі і лесам на некалькі вёрст вакол. Белапольскім бандам прабрацца сюды было немагчыма. Грукат страляніны даходзіў да барка глухімі, далёкімі водгаласкамі, якія ледзь трывожылі людзей. Сваіх гаспадараў яны былі пазбаўлены колкі дзён таму назад, калі паны пусцілі ў вёску чырвонага пеўня.

— Партызаны дадуць сабе раду, яны маюць шмат куля-мётаў і стрэльбаў, і, пэўна, да іх ўжо і большэвікі падышлі!

Сонца апускалася ўсё ніжэй і ніжэй. Надышоў вечар,

І людзі, адарваныя ад свайго звычайнага ладу жыця, ад усяго свету, зусім перайначыліся. Гора застыла ў грудзях камяністым комам. Руки і ногі былі змучаны. Твары—загарэлія і брудныя. Губы запякліся ад смагі, а вочы пачырванелі ад бяссонніцы.

Старыя людзі бурчэлі сабе нешта пад нос. Дзеци не сумавалі. Ім усё гэта было цікава: нічога лепшага не трэба, як хавацца па лясах дніамі і начамі.

— Тут-бы пастаянна жыць...—думалі дзеци.—Адно кепска, што вялікія не дазваляюць ім шуму рабіць. Гэтыя вялікія—народ дзіўны: пачалі добрую справу з вандроўкай па лясах і не давялі да канца—не даюць галёкаць па лесе, не дазваляюць свістак, смяяцца; глядзі на матак і маўчи нямаведама дзеля чаго...

Грамада людзей сабралася ў адну кучу. Дзед падазваў падлетка, які прынёс ім раней вестку аб tym, што польскія салдаты даведаліся ад Бавэлчыка, дзе яны хаваюцца.

— Сцяпанка, ведаеш што? Варта было-б зноў пабегчы паглядзець, што там у вёсцы робіцца. Толькі асцярожна, каб цябе не прымецілі.

— Няхай спухну, калі мяне прымецяць!—горача сказаў узрадаваны хлапчук.

— Ідві і не марудзь там. Варочайся адразу назад. Толькі не заблудзіся па дарозе.

Хлапчук шуснуў у лес.

Жанчыны пачалі даіць кароў у вялікія жбаны. Старыя сяляне курылі люлькі, нічога не гаворачы між сабою. А дзеци ціханька, крадучыся, забаўляліся.

Надыходзіў змрок. Гулі і неміласэрдна кусаліся камары. Яны кружыліся цэлымі тучамі. Людзі згуртаваліся ў адну кучу і елі вячэру—хлеб з малаком. Толькі некалькі мужчын асталіся вартаваць стада, якое таксама стаяла або ляжала цесным гуртам.

Вогнішча не разлажылі. Баяліся, каб іх не прымецілі. Бабы ўхуталі дзяцей у світкі і кажухі і палажылі спаць. Дарослым не спалася.

Нудна і непрытульна было ў лесе без вогнішча. Вільгаць пранізвала косці.

Прайшло поўгадзіны, гадзіна. Над зямлёй стаяў яркі, двурогі месяц, а сотні зорак былі рассыпаны ў сінім бяздонні неба, як залаты гарох.

Дзеесьці блізка рагатала сава; маладыя ваўчаняты жаласліва вылі.

— І накруціла мяне паслаць зноў падшывальца,—сказаў высокі дзед.—Яшчэ заблудзіцца ў лесе.

— Сцяпанка не заблудзіцца,—супакойвалі жанчыны.—  
Ён ведае лес і балота, як свой падворак.

У барку навакол шурхатала і шастала. Людзі пільна прыслухоўваліся. Нарэшце, зблізу затрашчэла за дрэвамі. Пачуўся людскі гоман.

Усе ўскочылі з сваіх месц. Ішло сюды некалькі чалавек. Іх вёў хлапчук.

— Няўжо-ж легіянеры!—устрывожыліся людзі:—У легіянерскіх шынелях, з бліскучымі брылямі на шапках...

— Вось дзе канец нашым конікам і кароўкам...

Легіянеры падышлі блізка. З імі разам ішоў моўчкі сусед-здраднік Бавэлчык, які па-заліхвацку трymаў рукі заложанымі назад—мабыць з вялікай гордасці. Пры гэтым хлапчук круціўся між легіянерамі, як уён, і весела хіхікаў.

— Няўжо-ж ён іх наўмысне сюды прывёў?—падумаў дзед. І лаянка, ядраная і моцная, сарвалася з яго вуснаў.

— Добры вечар, браткі!—сказалі легіянеры.

— Гэта-ж нашы хлопцы!—закрычала весела грамада людзей.—Наши хлопцы прышлі!

— Палякаў мы ўжо выгналі адгэтуль,—сказалі партызаны.—У нас цяпер чырвоныя—наши. Палякі, уцякаючы, пакінулі свой абоз, дык мы прыбралися ў іхнія вопраткі. А вось гасця Бавэлчыка мы вам сюды прывялі. Хутчэй распаліце вогнішча і гляньце на суседа нашага!

У адзін момент сабралі кучу сухіх сукоў, і хутка запалала вялікае вогнішча. Пышна-чырвонымі языкамі шугаў уверх агонь.

Маладыя партызаны ў легіянерскіх вопратках са стрэльбамі ў руках паднялі Бавэлчыка бліжэй да вогнішча. Рукі ў яго былі звязаны за плячыма. Гэта быў мужык гадоў пад пяцьдзесят. Кароткі, прысадзісты, шырокаплечы. На круглым твары, цаглянага колеру, тырчэлі сіаватыя, тоўстыя вусы. Маленькая чорныя вочки скоса пазіралі на людзей, лазіралі драпежна і пужліва.

Бавэлчык служыў палясоўшчыкам у блізкага пана Бараноўскага, дзеля чаго і самога сябе напалавіну панам лічыў і быў у легіянерам шпікам: падказваў, дзе сяляне коней хаваюць і дзе знаходзяцца партызаны.

— Чаму, Бавэлчык, прышоў да нас без палякаў?— запытаўся дзед.

Бавэлчык апусціў галаву.

— Чаму не ўцёк з панам Пілсудскім?

Бавэлчык маўчаў.

— Кажы!—злосна закрычаў дзед і таргануў Бавэлчыка за звязаныя рукі.

— Мы яго захапілі пры польскім абозе, калі ён краў салдацкія вонраткі,—сказаў адзін з партызан.

— Шэльма ты! Зладзюга!!—злаваўся дзед. Строга зірнуў на Бавэлчыка і плюнуў яму ў твар.

Бавэлчык уздрыгнуў з ног да галавы і заскрыгатаў зубамі.

— Досьць!—сказаў адзін з партызан.—Вы пабудзыце пры агні, а мы з Бавэлчыкам пойдзем на гулянку. Марш, Бавэлчык!

Бавэлчык задрыжэў. Зубы ў яго забарабанілі. Ён прыдышаным голасам замармытаў:

— Злітуйцеся, браткі!..

— Ідзі, шэльма!..

Бавэлчык не хацеў ісці, але прыклады партызан паддалі ахвоты.

Ніхто Бавэлчыка не бараніў. Усе маўчалі.

Паўстанцы разам з Бавэлчыкам зниклі паміж дрэў. Вогнішча весела гарэла. Прабудзліся дзеци і началі забаўляцца пры агні. Ніхто з дзяцей ужо больш не баяўся шумець і забаўляцца: старшыя ім не забаранялі.

Праз колькі хвілін увесь барок уздрыгнуўся ад грымотнага стрэлу.

З усіх старон каціліся адгалоскі. Усе паўскочылі са сваіх месц. Старыя жанчыны хрысціліся. Дзеци спалохаліся, і некаторыя з іх началі плакаць.

— Бавэлчык атрымаў па заслугах,—глуха прагаварыў дзед і спакойна задыміў люлькай.

Мінск, 1923 г.



## ПАНСКІ ДУХ

(Быль)

Прысады цягнуліся ад маёнтка да самай вёскі. Два шэрагі шумлівых старасвецкіх ліп былі жывым ланцугом, які пачынаўся ад панскіх пышных палацу і канчаўся ля шэрай убогай вёскі.

Крэўнасць паміж вёскай і маёнткам была вялікая: і маёнтак і вёска называліся Зырачанамі—памятка ад старых паноў Зырачанскіх, род якіх цягнеца ад самага патопу, герб якіх красаваўся пекнай разьбой ва ўсіх старых пакоях панскіх палацу.

Панскі дух лунаў над усёй ваколіцай...

Панскі бізун і мужычая спіна вякамі ўмацоўвалі «крэўнасць» паміж панам і мужыком.

Рамантычнае «калісьці» пакінула свае сляды да самай рэволюцыі: лепшыя землі, лепшыя лугі і ўсе лясы асталіся пасля паншчыны ў намешчыку. Мужыку прыходзілася знімаць шапку перад панам і кленчыць, каб пан дазволіў яму сухастоечку вырубіць на дровы або карову пасвіць у панскім лесе.

Крэўнасць паміж вёскай і маёнткам была моцная. Яна выяўлялася ў кожнай драбніцы жыцця і перадавалася з пакалення ў пакаленне, ад дзядоў да ўнукаў. Перадавалася гэта «крэўнасць» праз вялікую векавую няnavісць паміж панам і селянінам. Смяртэльная няnavісць кіпела ў кожнай кроплі крыві гэтых двух родаў...

Шумелі старыя каравыя ліпы, углядаліся ўніз на сляды мужычых лапцей і панскіх лакіровак і ківалі вершалінамі, як-бы хаваюочы вялікую таямніцу, чакаюочы нечаканага.

І таемнае «нечаканае» прышло. Настала воля. Паны ўцяклі, але астаўся ў Зырачанах «панскі дух»,—як гаварылі сяляне,—асталося пачуцце «крэўнасці» паміж панам і мужыком на кожным кроку, на кожнай лапінцы зямлі.

Шумелі старыя панскія прысады, трывожна шушукаліся, чуюочы захаваную небяспеку.

Грамада зырачанскіх сялян ішла ў маёntак. Глухі шум гнеўных галасоў палохаў ліпавыя прысады. Цёпканне лапцей па лужынах трывожыла цішыню...

Грамада мінула прысады, кінулася ў маёntак. Гроздныя тукі мужчынскіх і жаночых галасоў даносіліся ў прысады з панскіх палацаў. Трэск дзвярэй, дзынканне шкла, рогат і гнеўныя крыкі плылі адтуль, дзе красаваўся герб паноў Зырачанскіх.

Успацелы, засопшыся, бледны, без шапкі спяшыў да маёntка фельчар Зяблік. Смешна перавальваючыся з боку на бок, ён паглядаў на палацы з трывогай. Кожную мінуту яму здавалася, што во-во зараз успыхне чырвань пажару, зараз выбухне полымя, зараз узнімецца ўгару чорны слуп едкага дыму.

Фельчара праняла жаласць. Вабны сон яго жыцця знікаў разам з панамі. Хоць фельчар родам быў селянін, але ад самых малых год марыў стаць панам. Усё панскае было яму дорага і міла. Жыва ўспомніў, як маладая пані надоечы верхам на кані ўцякла ў суседні маёntак, успомніў яе зграбную постаць, тонкія рукі, якія спрытна кілзалі стаенніка. Не мог фельчар мірыцца з tym, што такая ўкраса Зырачан ужо болей не вернецца. Ён быў упэўнены, што пані вернецца назад.

Пакуль ён даляцеў да маёntка, ужо людзі былі там. Хтосьці барабаніў рукамі па рапялі, хто трymаў у руках партрэты польскіх каралёў у цяжкіх залачоных рамах, а хто калом вокны павыбіваў. На падворку былі навалены кучы вопратак, пасудзін, скураной і плюшавай мэблі, сталы, кнігі і розныя бліскучыя рэчы.

— Не чапаць адгэтуль нічога!—ахрыплымі галасамі кryчалі старыя дзяды.

— Не трэба нам гэтага панскага духу!

І старадаўняя нянявісць, выгадаваная вякамі гнёту і здзеку, гарэла цяпер у сялянскіх вачах вялікім гневам.

— Не чапаць адгэтуль нічога, а то галовы пашчапаем!  
Усё спалім!—кryчалі старэйшыя.

— Ды шкада нішчыць, лепей забярэм сабе!

— Няможна, няможна! Мы не грабежнікі!

— Кнігі, кнігі возьмем. Дзяцей па іх вучыць будзем...

— Не трэба нам панскіх кніг... Там панскі дух... Па іх дзяцей нашых вучыць няможна. Усё, усё спалім разам з палацамі!

— Шкада гэткія пекныя палацы нішчыць...

— Усё агнём пусцім, каб пылу і праху не асталося ад паганых сцен. Тут катавалі нашых дзядоў. Тут кроў наша лілася пад панскім бізуном...

Пачаліся сваркі, лаянкі.

Адны шкадавалі без толку нішчыць дабро, а другія налягалі, каб і звання не пакінуць ад «панскага духу».

Фельчар Зяблік, адданы раб паноў Зырачанскіх, стаяў здалёку, баючыся блізка падыйсці да «раз'яраных мужыкоў», і думаў:

— Ой, будзе ім ад пані! Ой, будзе!

Фельчар дрыжэў ад страху і не рад быў, што сюды папаў.

... Не ўдасца выратаваць маёнтак...

На гумне загарэлася старая драўляная пуня. Бухнуў вялікі агонь... Хтосьці абкладваў саломай старыя палацы...

Атраду чырвонаармейцаў удалося патушыць пажар, удалося ўгаварыць сялян, каб разышліся па хатах.


Цяпер на tym самым месцы пабудавана для вясковых дзяцей добрая школа.

Рады сяляне, што ім тады перашкодзілі пусціць маёнтак агнём. Панскага духу, якога сяляне так баяліся, там цяпер няма.

Ліпавыя прысады і цяпер растуць.

Фельчар Зяблік, які пайшоў у бандыты—паліць вяскоўя хаты, недзе загінуў разам з панскім духам.

Мінск, 1922 г.



## ІСЛАМ-БЕЙ

Ні гуку, ні шолаху навокал.

Над морам навісають бура-зялёнім акамяnelым стадам висачэзныя горы. І мора і горы ablіты ружовым, як віно, заходам сонца. З недалёкай цясніны, што рассунула магутны граніт у многакіламетравы карыдор, нясе халадком. Непрыкметны ветрык раздзымухвае па моры сцежкі, якія часта мняють колеры—ад бледначырвонага да зеленаватага блеску ільду. Лёгкія зморшчыны то паказваюцца, то знікаюць на гэтых ледзь прыкметных дарожках. Гладзь мора нагадвае тонкі пераліўчаты шоўк. На вечна аснежанай непрыступнай вяршыні гуляе мяцеліца. Лета і зіма тут не перашкаджаюць адно аднаму.

Я сяджу на каменным моле побач са сваім сябрам Іслам-Беем. Калі-ні-калі перакідваємся словамі. Абодва любуемся морам.

Іслам-Бей—паганяты буйвалаў. Ён служыць у санато-ры. На цярплівых жывёлах возіць дровы з гор. Тут, у Гаграх, я першы раз у жыцці пабачыў буйвалаў. Разнастайныя колеры неба адлюстроўваюцца ў іхніх нерухомых светлавішнёвых вачах. Выразістасць і жавасць надаюць буйвалам крутыя вялізныя рогі, якія вольна і горда пастаўлены па абодвух баках шырокага ілба ў два касцяныя пытальнікі.

Іслам-Бей пільна глядзіць на мора. То ён задуменны і нерухомы, нібы каменны, і яго очы атулены вялікім смуткам, то ён поўны жыцця і рухавасці, і яго очы си-

плюць іскры. Ціха, пад нос, Іслам-Бей напявае песню.  
Калі-б я ні сустракаў яго, ён усё спявае.

Аднаго разу я запытаўся ў яго, чаму ён вечна спявае.  
Іслам-Бей зірнуў на мяне з добрай усмешкай і ахвотна  
растлумачыў:

— Іслам-Бей усё бачыць ды аб усім спявае. Бо нашто  
вочы ў Іслам-Бея, нашто вуши, навошта сэрца? Спявае  
чайка на моры, горны ручай спявае серабрыстым голасам—  
чаму не спяваць Іслам-Бею?

Ён шырока размахвае рукамі.

— Спявае вецер між пальмавых галін, спявае мора,  
спявае пад ветрам кукуруза на полі—чаму не спяваць  
Іслам-Бею?

Ён пытаецца ў самога сябе:

— Колькі часу, як Іслам-Бей спявае?

І сам адказвае:

— З тых часоў, як Іслам-Бей сам сябе памятае. Дванац-  
цатць усходаў месяца лічы на кожны палец. Цяпер плясні  
далонямі шэсць разоў. Вось гэтулькі год спявае Іслам-Бей.  
Увесь род мой спяваў—і бацька, і дзед, і прадзед. Мы  
вытаптвалі сцежкі ў гарах, хадзілі з аула ў аул ды спявалі.  
Вялікую сілу мае песня. Часам яна мацней за каменнью  
сцяну, вастрэй за кінжал раніцу сэрца, цяплей за сонца  
грэе грудзі, больш пяшчотна за маці песціць малютак.  
Наш род быў бедны на хлеб, але затое багаты на песні.  
Мы, сумныя, веселі народ песнямі.

Іслам-Бей усхопліваецца з месца.

— Аб чым спяваю, пытаешся? Увесь свет прапускаю  
праз сваю песню, нібы праз сонечныя прамені. Атара бара-  
шак пасвіща на схіле гары—спяваю. Сівы вадапад падае  
ў рэчку са скалы—спяваю. Коннік імчыща, нібы вецер,—  
спяваю. Чорнавокая красуня на вяршыні стаіць, як малю-  
нак,—спяваю. Даўней спяваў пра гора і смутак чалавека,  
про яго крыўду і гнеў да князёў. Цяпер спяваю пра гор-  
дасць і радасць чалавека, пра яго шчасце.

Ён стукае сябе ў грудзі кулаком:

— Мне песня тое самае, што табе паветра. Іслам-Бей каб  
не спяваў, дык не жыв-бы...

Іслам-Бей заўсёды ходзіць у чорнай бурцы і ў сівым  
башлыку на галаве—абарона ад сцюжкі і гарачыні.

Больш за ўсё зварочваюць на сябе ўвагу бровы і вочы  
Іслам-Бея. Бровы, чорныя і густыя, зрасліся над вачымі  
ў адну аксамітную істужку. Вочы—смаляніста-чорныя.  
Яны то патухаюць і нагадваюць поўнач, то ўспыхваюць  
яркай раніцай. Часта мяняеца выраз твару Іслам-Бея. То  
ён выглядае старым, слабым, а то—юнаком, бадзёрым,

жвавым. Адно вока ў яго крыху апушчана, грозна прыжмурана. Другое вока шырока расплющчана, лагоднае. Таму заўсёды здаецца, што адным вокам ён лашчыць і песьціць, а другім злуеца і пагражает.

Калі ён аб чым-небудзь разважае, трэба яму заўсёды падтакваць, бо калі маўчыш, яму здаецца, што не верыш яму, і ён таропіць у цябе такія бліскучыя вочы-сонцы, ажно ты прымушаны апускаць свае. У тую хвіліну становіцца непрыемна, нібы пакрыўдзіў Іслам-Бея...

Горы дыхаюць водырам кветак і халадком заходу. Іх абрысы вызначаюцца, нібы гравюры, а на аддаленых вяршынях серабрацца воблакі. Яны згортаюцца ў вялізныя скруткі і перасоўваюцца з месца на месца. Ля падножжа гор разлягліся сіняватыя цені, а некаторыя вяршыні гары у апошніх праменнях сонца. Вялізныя пасы агню мяняюць фарбы ад жоўта-мядовых да яркафіялковых.

Навокал чыніцца цуд.

Музыка колераў разлівае лагоднасць на сэрцы. Думачь не хочацца ні аб чым. Расце адно жаданне: піць навакольную красу і быць шчаслівым у злучэнні з дзіўнай прыродай. Мне здаецца, што я даўно жыву тут—ад часоў сфармавання гэтых гор. Супакой ахоплівае мяне.

Мы з Іслам-Беем вышли на гладка ўтрамбаванае шасе. Горы пагаслі. Апошні сонечны блік утапіўся ў моры. Цені пацямынелі.

— Памёр дзень,—кажа Іслам-Бей з шкадаваннем.— Заўтрашні дзень ужо не будзе падобны да сёненняга.

Усхапіўся вечер. Прачнуўся прыбой. Яго голас рос з кожнай хвілінай. Спачатку прыбой мурлыкаў, потым пачаў са злосцю наскакваць на прыбярэжныя каменні. Урэшце зароў, завывоў, засвістаў на розныя галасы. Пагрознай фалангай наступаў на бераг, кідаўся злосна ўгару, лізаў пакорліва тысячу языкамі прыбярэжжа і вызначаўся ў змроку вечара сівым стадам гнеўных мядведзяў.

Мы спыніліся ля голай скалы і селі на выступе граніта. Іслам-Бей глыбока зірнуў мне ў вочы і запытаўся:

— Падабаецца табе наш край?

Гордасць заблішчэла ў яго вачах.

— Вось чытай замест сваіх кніг!

Іслам-Бей зрабіў такі шырокі жэст рукой на горы і мора, нібы паказвае мне вялізныя паліцы з кнігамі ў аграмаднай бібліятэцы.

— Тут нашы народы і плямёны крывёй пісалі аб сваім жыцці. Бедныя супроць багатых выступалі. І скінулі бедныя буйвалава ярмо са свайго карку, навекі скінулі! І я доўга гнуўся пад гэтым ярмом. Каб ты ведаў мяне маладым!

Людзі стараліся гнуць мяне ў буйвалавы рог, але ці можна мяне гнуць? Хіба толькі зламаць можна...

Іслам-Бей змоўк, апусціў галаву і зацягнуў сумную песню. Мелодыя была манатонная. Яна перасякалася доўгімі стогнамі і прыпевам, падобным да галошання. У песні часта паўтаралася адно слова:

Арджбая.

Што гэта азначае «Арджбая»?—думаў я.—Каханая дзяўчына? Нядоля? Смерць? Ці можа старадаўняя казачная істота?

Пры слове «Арджбая» кожны раз слёзы чуліся ў голасе Іслам-Бея. Як ён скончыць песню, тады запытаюся. Ён мне заўсёды тлумачыць змест сваіх песен.

Ноч надышла хутка. Нібы хтосьці насунуў раптоўна на ўвесь абшар сіні парасон. Здалёку, з вокнаў санаторыя, свяціліся агні. З неба глядзелі здзіўленыя зоркі—буйныя, нібы яблыкі, каўказскія зоркі. Яны так ярка блішчэлі, ажно адкідаві ад сябе праменні ў выглядзе тонкіх і доўгіх, ярказялёных кінжалоў...

Іслам-Бей скончыў песню. Я прасіў, каб ён мне пераказаў змест песні.

— Эх, дружка!—сказаў ён.—Нічога мяне і зламаць не магло, апрача майго брата. Я цяпер паламаны. Брат мяне зламаў...

Ён прагаварыў гэта з вялікім хваляваннем і кулаком пачаў выціраць слёзы з вачэй.

— Гэта я пра брата спяваў... Яго імя—Арджбая...

Голас Іслам-Бея перайшоў у шэпт—у буйны шэпт. Так пад моцным ветрам шапоча лісцямі гордая піхта на вяршыні гары.

— А любіў-жа я роднага брата Арджбая, як сына... Адзін ён у мяне быў родны на цэлым свеце—адзін, як сэрца ў грудзях, як дыямент у пярсцёнку, як месяц ясны ў небе. Цяпер ніводнага брата не маю. Ён быў самы малодшы ў нашай сям'і. Усе загінулі ў часе вайны. Асталіся толькі мы ўдзух. Я выгадаваў яго. Быў яму і бацькам, і маткай, і братам, і сястрой. Жылося нам вельмі цяжка. Ні кануры, ні кавалка зямлі, ні авечкі, ні каня. І вось наляцеў віхор і адкінуў нас адзін ад аднаго на шмат міль, нібы лёгкая кізілавая лісцінка. Гэта здарылася колькі год таму назад, як тут была меншавіцкая ўлада. Мой брат Арджбая пайшоў да тых, хто век-вечна здзекваўся з нашага брата бедняка. Арджбая пайшоў на службу да князёў, да багатых. Са мною не парайуся. Мне аб гэтым ні слова не сказаў. А чым яны яго завабілі?—добрый канём! Я-ж з самага пачатку быў за народ. Чуў я пра Леніна, чуў

я пра Сталіна. Іхнія слова плылі ў маё сэрца, як песня маткі. Па ўсёй нашай ваколіцы трубілі ў дзесяць рагоў, што Арджбая прадаўся князям... Так мы з ім разлучыліся... Сэрца маё рвалася на кавалкі ад сораму і болю, але мы разлучыліся навекі, як страшныя, лютыя ворагі. Між намі, нібы глыбкая бездань, вырасла смяртэльная нянавісьць. Я прысягаў народу ў нашым ауле, што сваёй рукой пакончу з Арджбая і змью ганьбу з нашага чеснага роду. У нашым родзе не было ніводнага здрадніка... Эх, Арджбая, Арджбая... Што ты нарабіў, нешчаслівы брат мой па крыві і чужы-чужы па ўчынках... Эх, Арджбая, Арджбая...

У поцемках вочы Іслам-Бея блішчэлі двумя зоркамі.

— Я ведаю горы ваколіцы, як свае пальцы. І вось я пачаў вандраваць па гарах, сочачы за меншавіцкімі атрадамі. Я меў пры себе двух абаронцаў—кінжал і стрэльбу. Я нямала дапамагаў тады чырвоным. Быў адным з найлепшых разведчыкаў. Мне было да болю крыўдна на брата, і я ніяк яго зразумець не мог. Гэта-ж з самага пачатку рэволюцыі ён заклікаў нашу беднату да змагання супроты багатых. Ён так хораша ўмеў гаварыць, што з сэрцаў людзей выбіваў іскры, нібы крэсівам з крэмня. Нават жанчыны, слухаючы яго, запальваліся гневам і браліся за зброю нараўне з мужчынамі. Значыць, ён умеў хлусіць і прыстаўляцца, нібы ён шчыра гаворыць? Значыць, ён быў агіднай савою ў пер'ях шызай галубкі? Навошта яму гэта запатрэбілася? Няхай-бы адразу, не крадучы па-зладзейску даверлівасць беднякоў наших гор, адкрыта, не саромячыся, пайшоў да князёў... Гэта было-б куды больш прыстойна... Ад гневу на брата мне аж у вачах пацямнела. Яркі дзень ноччу цёмнай здаваўся. Я не мог дачакацца шчаслівай хвіліны, каб пакончыць з ім, чесна і прыстойна пакончыць, паводле строгіх законаў наших гор.

Іслам-Бей цяжка задыхаў.

— Я пачаў успамінаць усё наша жыццё—ад того часу, калі Арджбая быў малы, як чайная ружа, да того часу, калі вырас у пальму. Можа калі-небудзь багаты чалавек яму чым-кольвецы дапамагаў, запрашаў у свой замак пагрэцца, ці ў вінаграднік хавацца ў ціньку ад спёкі ў поўдзен? А можа яго суседні князь карміў пры голадзе, добра плаціў за цяжкую працу, спагаднае слова пры бядзе таварыў?

Голос Іслам-Бея зрабіўся суроўым.

— Не! Не! Ніводнага такога выпадку я ўспомніць не мог. Ды гэтага быць не магло, як не можа быць таго, каб горы ў мора ўпалі. Апрача таго, Арджбая заўсёды ненавідзеў багатых, праклінаў іх з глыбінь сэрца самымі страш-

нымі праклёнамі, злыя песні спяваў пра князёў... Можа ён быў малочным братам нейкаму князю? Не! Не! Наша маці сваім малаком ніколі не карміла малютак багатых людзей. Яна была гордай арліхай.

Іслам-Бей горка ўсміхнуўся.

— А можа Арджбая пакрыўдзіла наша горная бедната? Таксама не! Усе нашыя бедныя горцы любілі Арджбая за шчырасць, за песні, за дружбу, за адвагу і гордасць, якімі ён палоніў іх сэрцы пры частых гутарках. Арджбая не меў за што гневацца на нашых бедных чабанаў і гаротных парабкаў. У яго словах яны бачылі саміх сябе, нібы арол, што бачыць сябе ў люстэрку чыстага возера.

Стары ашуг да хрусту пальцы ламае.

— Хто-ж Украў добрае братнє сэрца і ўсадзіў у яго грудзі чужое, змяінае? Хто? Хто? Ні людзі, ні горы, ні мора, ні паўночныя зоркі мне на гэта адказу не давалі. У вялікай пакуце я галаву аб камень біў, плакаў, бы малое дзіцё, месца сабе не знаходзіў. Для мяне мой брат, мой самы блізкі чалавек памёр. А замест яго жыў агідны, злы вораг мне і ўсяму беднаму роду. Я тады складаў песню аб tym, што памёр мой апошні брат, а замест яго ў мяне ёсьць шмат братоў, шмат бедных людзей, такіх як я, з таким сэрцам, з такімі думкамі. Я больш чым раней узненавідзеў багатых. А па брату я ўсё-ж часта сумаваў. Не мог я патушыць у сэрцы жаль.

Іслам-Бей сказаў гэта такім надломаным голасам, ажно я занепакоіўся, каб ён не заплакаў.

— Аднаго разу,—апавядзе далей Іслам-Бей,—у пахмурны поўдзень я ішоў па вузкай тропцы над самым краем высокага страшнага абрыва. Раптам я пачаў конскі тупат. Я прытаіўся. Зняў на ўсялякі выпадак стрэльбу з плеч. З паварота гары мне насустроч паказаўся коннік. Я давай прыглядзіца... Ці-ж вочы мяне абманваюць? Гэта-ж Арджбая, мой былы брат, першы здраднік у нашай сям'і... Мне і горача і холадна зрабілася. Дыханне стрымалася. Брат хутка заўважыў мяне. Пазнаў. Сардэчна ўсміхнуўся. Спініў каня. Я цэліўся ў яго... Ен здзівіўся і крикнуў: «Пачакай, Іслам-Бей!» Ад яго голасу, голасу роднага брата, рука мая ўздрыганулася—і я папаў не ў Арджбая, а ў яго буланага каня. Рэха пакацілася па гарах. Конь з братам паляцелі з стромкага абрыва ўніз, у бездань... Я—чалавек гарачы і прости. Ніякай жаласці ў мяне ў той час да брата не было. Я толькі на хвіліну заплюшчыў вочы і патрымаўся рукой за сэрца. Спакойна пайшоў я крутымі дарожкамі ўніз, каб аддаць зямлі труп Арджбая... Усё-ж-

ткі адна маці нас спарадзіла. Усё-ж-ткі я выгадаваў яго. Усё-ж-ткі я...

Іслам-Бей схапіў мяне за руку з такім відам, нібы ратаўся ад пагібелі. Яго пальцы дрыжэлі. Вочы свяціліся фасфарычным святлом. Ён цяжка дыхаў. На яго ілбе захадзілі хадыром глыбокія, як барозны, зморшчыны. Ён увесь калаціўся, нібы ў ліхаманцы, і пакутліва прастагнаў:

— Арджбая... Арджбая...

Неба засланілася хмарамі. Займжыў дожджык. Аднак цяплынъ плыла вакол нас, нібы подых разгарачаных жывёлін. Пачулася прыкрае выщё шакалаў. Спачатку зациягнуў адзін, за ім—другі. Потым яны пачалі пераклікацца з усіх бакоў. Выщё нагадвала жаночае галошанне. Водгаласкі перакідаліся ад гары да гары, запаўнялі цясніны, плылі ўгару і пранізвалі слых такой прыкрай песняй, што хоць ты ў мора кідайся.

— Дык вось,—сказаў Іслам-Бей,—я спускаўся з абрыва ўніз, аб кусты і вострыя каменні падраў вонратку, падраў руکі і твар да крыўі, нібы мяне пакусалі сабакі. Але я не зварачваў увагі. Нарэшце я ўгледзеў брата. Арджбая ляжаў на вострых каменнях акрываўлены, пакалечаны, з зачыненымі вачыма. Побач ляжаў яго буланы конь. У першы міг я нават абрарадаваўся—усё пакончана. Змыў ганьбу... Але зараз-жа балючая жаласць да роднага брата, нібы зладзейка, пачала павольна і асцярожна красціся ў маё нутро. Я змагаўся з гэтай жаласцю, як з лютым ворагам. Я ляяў сябе за гэтую жаласць самымі ганебнымі словамі. А яна, паганая жаласць, як тая пятля, усё цясней і цясней сціскала мне горла. А яна, шальмецкая жаласць, усё больш і больш пякла мяне на сямі агнях...

Іслам-Бей сціснуў зубамі ніжнюю губу. Нечалавечая роспач свяцілася ў яго вачах.

— Арджбая...—пачаў я будзіць брата. — Арджбая...

Брат адчыніў вочы. «Што ты зрабіў?»—прашаптаў ён слабым голасам.—«Гэта-ж я таксама, як і ты, з народам... Ты не ведаў... Часу не было цябе паведаміць... Я наўмысна прасіў, каб пра мяне былі пушчаны такія чуткі. Каб ніхто з ворагаў совецкай улады не пранюхаў... Я...» Брат не скончыў. Ён глядзеў на мяне не са злосцю, а з дакорам. Кроў хлынула ў яго з горла, носа і вушэй. Ён тут-же і сканаў з расчыненымі дакорлівымі вачыма. Я хацеў пацалаваць забітага брата, але не адважыўся і пацалаваў у морду яго буланага каня. Як на хвілінку задумалася, дык і цяпер бачу шырокая расплюшчаныя мёртвия вочы Арджбая.

Іслам-Бей па-дзіцячаму ўсхліпнуў і да болю сціснуў маю руку.

— Само сабою з маіх грудзей вырываліся слова: «Слухайце, горы! Слухай, неба і зямля! Слухай, сінє мора! Іслам-Бей—братазабойца. Ён забіў чеснага і чыстага, як горная крыніца, Арджбая. Вечныя праклёны Іслам-Бею! Вечная ганьба яго імені!» Потым пярсцёнкі зялёныя і сінія замітусіліся перада мною, і я непрытомны паваліўся на мёртвяя грудзі Арджбая... Мне тады здавалася, што вакол мяне выюць шакалы. Гэтае выцё рвалася з маіх грудзей. Я кричаў: «Я не вінаваты! Я не ведаў, што Арджбая не здраднік!» Потым я змоўк і так праляжаў некалькі дзён. Прачнуўся я тады, калі на нас напала стада крывяжэрнага варання. Я падняў на іх крык. Прыбеглі пастухі. Яны тут-жа выкопалі для брата магілу. Я быў да таго слабы, што не мог стаяць на нагах. Я шчыра прасіў, каб мяне кінулі жыўцом у братнюю магілу. Аж цэлы месяц я хварэў на гарачку. Бадай штоноч я ва сне бачыў Арджбая. Прыходзіць ён, глядзіць на мяне з дакорам і маўчиць... «Гневайся на мяне, Арджбая, кажу, тады мне стане лягчэй. Гневайся на мяне, Арджбая, вялікім гневам». А ён маўчиць. А вочы яго—добрая, добрыя... Мяне, душагуба, шкадуе. Я плачу і малю: «Арджбая, Арджбая...» Абняць яго хачу. Ён адсоўваецца. Я прачынаюся ад свайго ўласнага крыку. Затуманенымі, непрытомнымі вачымі яшчэ бачу, як цень брата адыходзіць ад мяне і знікае... Доктар мне гаварыў, што брат ка мне не прыходзіць, што бачу перад сабою лютэрка сваіх уласных думак. І доктар загадаў мне больш пра Арджбая не думаць. І я не выканаў гэтага загаду. Ці-ж магу не думаць? Думкі аб ім ніколі, ніколі не пакідаюць мяне, нібы мой уласны цень. Гляджу на зоркі ў небе, і мне здаецца, што гэта залатымі літарамі напісана на сіний паперы «Арджбая». Гляджу на заход сонца ў моры, і мне здаецца, што гэта фарбую хвалі кроў Арджбая. Калі на прыбярэжным пяску бачу сляды ног, мне здаецца, што тут нядыўна праходзіў Арджбая. Калі на моры ўзнімаецца бура, мне здаецца, што гэта скача-імчицца па моры на буланым кані Арджбая. Кожны дзень я складаю новую песню пра Арджбая...

Іслам-Бей апусціў галаву. Цела яго размякла, рукі віселі, як чужыя.

— Брат мяне зламаў. Цяпер я нікуды ўжо не гаджуся. Нічым не мог я супакоіць Іслам-Бея. Толькі моўчкі абняў яго. А ён з вялікай жальбай у голасе шаптаў:

— Арджбая... Арджбая...

Прыбой шумеў і нібы паўтараў за Іслам-Беем:

— Арджбая... Арджбая...

Гагры, 1926 г.



## ДЗВЕ НОЧЫ

### Багамолънік

Тысяча дзевяцьсот трыццаты год.

Удзень кованыя жалезам палазы дарогу глянцующ. Звіняць санкі па шкляных рэйках ружова-сонечнага снегу, шліфуюца, плывуць у іскравую, белую далячынъ. Коні растрасаюць снегавыя пер'і, кідаюць снежную муку ў санкі, у твар, у вочы.

... Наперад!

Абапал дарогі—канавы. Улетку спусцілі сюды з забалочаных лугоў глыбокія рудаўкі. А мароз тоўстую кару ільда вырасці на канавах. І ўдзень дзеци доўгія мілі меряюць туды і сюды па лёду, слізгаюца на драўляных каньках-самаробках. Дзіцячыя галасы — вясёласць і імкненне. Дзіцячыя вочы—блакітныя, зялёныя і чорныя аганькі.

... Гэ-э-эй!

\* \* \*

Цяпер ноч дрэмле каля сцен на пухкіх сівых аўчынках. А вечер—лютаўскі, асрэбранны—не спіць, зачосвае зaimшэлля стрэхі. Драпяне салому, зашастае ў мяккіх лапцах па страсе і крыкне ў застылае поле—у адзіноту марозлівай шэрани. Забомкае вечер асвірам па студні і падімчыцца.

... Дзе ён? Дзе ён?

Мігацияца акенцы. Палоскі святла цягнуцца ад вачэй ратайскіх хатаў на вясковую вуліцу. У ружовасці снегу адцяняюцца водціскі конскіх падкоў.

Не спіць Сымон Канцевы. Пасля сходу сон не бярэ.

... Як яно будзе? Што яно будзе?

Трывожнымі вачыма ён упёрся ў аганёк лямпы—і думae, думае:

... Шмат ворагаў у ваколіцы, у гэтай-жа вёсцы...

Удзень, перад тым, як пайсці на сход, ён пагаліўся адломкам касы, адвестраным у каваля на тачыле. Галіўся і парэзаў твар. Яшчэ цяпер не можа кроў стрымаць... Ён рваў газету і прыкладваў да параненых месц кавалкі паперы. Людзі жартавалі з яго. А болей за ўсіх—краснабай Антон з хутара.

— Глядзіце, суседзі!—гаварыў Антон.—Сымон прыкладвае да твара пластыры з газеты. Вось чытайце:

«Раску-лач-ва-ем».

— Раскуд-раскуд-раскудравая мая,—спяваў ён пры гэтым.

Голосам гадзюкі Антон засыкаў Сымону на вуха:

— Яшчэ не тое станецца, калі будзеш падбухторваць на комунію. Парэжам цябе на кавалкі і сабакам кінем.

Сымон хацеў крыкнуць сходу, але стрымаўся: усё-роўна Антона не байцца. Потым скажа, што Антон шэльма.

Гарачы быў сход. Ажно цяпер горача Сымону.

Дзеци спяць. А жонка ляжыць на ложку і плача, лае яго, Сымона. Праз некалькі дзён трэба будзе аддаць адну з двух кароў у агульны хлеў.

Жонка пайшла карову даіць. Яна доўга бавілася ў хлеве. Сымон выскачыў паглядзець, што яна там робіць, ажно стаіць каля каровы, заве маткай роднай, міленькай, бедненькай.

Нешта засмактала ў грудзях Сымона. Ён зазлаваўся на самога сябе, абазваў жонку «дурной бабай». Ледзь адраваў яе ад каровы і павёў у хату.

— Хто за ёю там глядзець будзе, за нашай Рабулькай?  
А я ўжо болей не гаспадыня.

Не можа супакоіцца Сымоніха.

Калі троху высахнуць вочы, яна падымаецца з ложка, кідаецца з кулакамі на мужа і не сваім голосам крычыць:

— Выпішыся, пракляты чорт, з комуніі! Не дам каровы! Я выгадавала яе! Не дам!

Сымон падыходзіць блізка да жонкі. Глядзіць ёй у вочы і маўчыць. Двух маленькіх Сымончыкаў бачыць ён у яе павялічаных цёмных зренках. Сымончыкі драбней гарошынак.

— Што ты вылупіў на мяне бельмы?—дзівіцца Сымоніха.

ніха. Яе голас робіцца лагаднейшым. Расцягнута выгаварвае яна слова:

— А я думала гадаваць цялушки ад Рабулькі. Наста падрасце—пасаг трэба рыхтаваць. Ну і бацька ты! Кому-нія пасагу Насце не дасць.

— Маўчы!—крычыць Сымон ахрыплым голасам. Пасля сходу ён заўсёды голас траціць.—Маўчы! Цябе Антон напужаў? Ты яму паверыла, што вясною палякі прыдуць, што пан Замашынскі вернецца? Глупства ўсё гэта. Антон—сволач. Кажуць, раней бандытам быў, прыехаў сюды нямаведама адкуль. А пасагу Насце не трэба. Яна ўмее працаваць. Вучыцца будзе—вось табе і пасаг!

Зноў кроў паказалася на парэзаным твары Сымона. Жонка ціха ўсхліпвае.

Шэры кот сядзіць на стале. Натапоршчыў рэдкія вусы і дзвівіца на гаспадароў.

— Прапала жызня мая!—лемантую гаспадыня,

На яе вачах водблеск лямпы. Сымону здаецца, што гэта не жончыны вочы, а чужыя, незнаёмыя, неспагадлівыя.

— Антон разумнейшы за цябе,—кажа жонка прымірэнчым тонам.—Ён не запісаўся. А за табою, бач, многія ў калектыв пайшлі. Яшчэ паб'юць цябе.

Замяўкаў кот. Саскочыў са стала і кінуўся на печ.

Ноч была цёмнасіняя. Такога-ж колеру вокны Сымона-вой хаты блішчэлі—upsацеляя, люстранныя.

Сымон падышоў да акна. Пабачыў у шкле свой твар, як у лютэрку.

На вуліцы пачуліся крокі.

...Хто-ж гэта ходзіць панацы?

У Сымона трохі сэрца ёкнула. Ён зірнуў у кут. Там тырчэла ў шчыліне сцяны новая сякера.

Нехта цёмным ценем падышоў да акна. Ціха забараbia ніў у шыбу. Сымон угледзеў бледную руку, адшарахнуўся ад акна і не сваім голасам крикнуў:

— Хто ідзе?

Дзеци прачнуліся.

Падышла спалоханая жонка.

За акном ціхі голас:

— Пусціце пагрэцца. Не бойцеся.

— Хто ты?—запытаўся Сымон і зноў зірнуў на сякера.

— Падарожнік, збіўся з дарогі. Мне на Мінск.

Сымон прыціснуўся лобам да халоднай шыбы, затуліўся рукамі ад святла лямпы і угледзеў чалавека з чорнай барадой. Вочы падарожніка былі ў цені, але іхні чорны бляск як-бы пранізваў акно.

— Пусці, хаджайн, пагрэцца,—просіў незнаёмы літаслівым жабрацкім голасам.

— Не пускай!—сказала Сымоніха.—Ліха яго знае, што за чалавек.

— Што? чалавека ў хату не пусціш? Якая ты добра-сэрдная да кароўкі і благая да людзей... Што ён мне зробіць? І ў мяне рукі, ды не абы якія.

Чалавек занёс у душную хату свежасць марозлівай ночы. Ён быў абветраны, абтрушены снегам, нібы мукою. Хукаў на рукі. Грэўся каля печы.

Потым доўга маліўся на пусты кут, на тое незакуранае на сцяне месца, дзе раней віслі абрэзы. Пільна прыглядаўся да пустога кута, нібы нешта надзвычайна цікавае бачыў там, чаго хатнія ўгледзецы не маглі. Сум малітвы свяціўся ў яго ѿчах. Міжвольна і Сымон зацікаўлены зірнуў на кут, нібы ў першы раз. Са шчыліны высоўваліся на святло клапы. Яны поўзалі па сцяне, як жывое ільняное семя.

— Чаго ты молішся клапам?—не вытрымаў Сымон.

Чалавек не зводзіў з кута набожных вачэй і мармытнью у свою чорную бараду:

— Тут некалькі дзесяткаў год святы абрэз Хрыста-збавіцеля вісеў. Гэта месца святое.

— Га-га-га!—зарагатаў Сымон здаровым смехам. Замест вачэй у яго блішчэлі вузенъкія щылінкі ў густых зморшчынах.

Чалавек яшчэ з большым захапленнем стаў на қалені і яшчэ шчырэй пачаў шаптаць. Смага чулася ў яго шэптах, нібы ў гарачы дзень на сенакосе халодную воду піў. Але ў яго руках была нейкая няпэўнасць, нязвыкласць да малітваў і як-бы схаваная палахлівасць.

Сымон глядзеў на яго з недавер'ем і кінуў адным вокам на сякеры:

— Доўга моліцца чалавек. Якія грахі адмольвае?

А той вочы ўгару закаціў—пэўна, не бачыць ні кута, ні клапоў, а толькі закураную столю... Яго набожныя вочы, мабыць, і столі не бачаць, а яркае, сонечнае, блакітнае неба, з якога сам «святы дух» да яго спускаецца на воблачных пухоўках...

У гэты час Сымоніха ціха і хутка, каб «святы» чалавек не заўважыў, апранулася і, як зачараваная, не зводзіла з яго вачэй.

Ценъ малельніка застыў разам з ім на падлозе нерухомай, невідочнай жывёлінай. Здаецца, даўно тут чалавек моліцца і так ён будзе стаяць да апошніх хвілін свайго жыцця.

Перад Сымоніхай гэта быў не чалавек, а бог, перакінуты ў чалавека.

Падарожнік зняў торбу з плеч і сеў на лаву. Часта тладзіў доўгую чорную бараду. З робленай павагай ківаў галавою.

— Хто ты і адкуль ідзеш?— запытаўся Сымон.

— Можа есці хочаш, святы чалавек? Пэўна, галодны? У словах Сымоніхі было спачуванне і замілаванне.

— Я іду здалёку. Я—манах. Як пайшоў з Кіеўскага манастыра, дык так па людзях і валауся. Дзе днюю, там не начую. Вячэраў у суседній вёсцы. Есці не хачу. Дзякую.

Голас яго расслаблены—голас пакрыўданага, нешчаслівага чалавека.

Кот цёрся каля яго ног і ціха мурлыкаў. Ён нагнуўся і пагладзіў ката.

Сымоніха падкруціла ўверх кнот лямпы.

— Мне вочы баліць ад такога святла,—сказаў падарожнік, зажмурыў вочы і па-гаспадарску спусціў кнот у лямпе.

Сымон угледзеў у яго вачах хітры бліск.

... Што гэта за чалавек?

— Чаму гэта ты, гаспадар, святыя абразы зняў са сцяны?

— Навошта яны мне, калі ў бога не верую!

— Чаму не верыш?

— Бо ніколі яго не бачыў. Яго няма!

— А ў комуну верыш?

— Веру.

— Бачыў яе?

— Бачу, як яна робіцца. Разам з іншымі будую. Веру ў сілу сваіх рук.

Падарожнік засміяўся.

— Ты-б, гаспадар, хоць Леніна партрэт павесіў у пустым куце.

Сымон зазлаваўся.

— Як?! Партрэт Леніна разам з клапамі?! Ленін аздобіць маю хату, калі яна будзе светлая і чистая ў новым калгасе!

— Так! Ленін быў добры чалавек,—сказаў падарожнік.—Каб ён цяпер жыў, дык не дазволіў-бы так людзей мучыць, кіямі ў комунію заганяць.

— Ніхто не заганяе кіямі. Хто не хоча, той не ідзе. А Ленін аб комуне книгу пісаў.

— Пісаў! Ты бачыў, як ён пісаў?

Пасля ранейшых малітваў голас падарожніка быў празмеру будзённы і звычайны. Сымоніха глядзела на яго зусім іншымі вачымі.

— А чаму па тутэйшых вёсках сабакі такія адкормленыя? Валочацца па дарозе тлустыя, аж брыдка на іх глядзець.

— Гэта багачы кароў сваіх рэжуць, каб у калектывы не забіралі. І коней скуралупам прадаюць.

— Яны з гора ды з бяды так робяць. А там у калектывах ды комуніях каровы і коні не патрэбны—на ўсё машыны будуць. Машыны даіць будуць, на машынах араць будуць і ездзіць.

Злы смяшок чуўся ў голасе падарожніка.

— Кінь аб гэтым гаварыць і няма чаго смяяцца,—зазлаваўся Сымон.—Навошта табе, божаму чалавеку, у такія справы ўмешвацца?

— У паншчыну вас заганяюць! Вось што я скажу,—загарачыўся падарожнік.

Сымон недаверліва на яго зірнуў.

— Ты, божы чалавек, лепш дакументы свае пакажы,—зазлаваўся Сымон.—Чорт цябе ведае, з якога ты манастыра!

— Дакументы?—хрыплым голасам прагаварыў падарожнік.—Такім, як ты, вось якія дакументы паказваю! Вось!

Падарожнік тыцнуў Сымону ў самыя вочы дзве фігі і зарагатаў. Ад рогату ходырам заходзіла яго барада. Блішчэлі белыя конскія зубы. Наҳабным позіркам ён аглядаў Симона з ног да галавы.

Збянтэжыўся Сымон. Пачырванеў.

— Ах, ты!—крыкнуў Сымон.—Гэта мне ў маёй хаце фігі тыцкаеш?!—і моцнымі рукамі скапіў «багамольніка» за грудзі.

Пачалася валтузня, лаянка. Прачнуліся дзеци, заплакалі. Залемантавала Сымоніха, выскачыла на двор і падняла гвалт.

Сымон і «багамольнік» качаліся па падлозе.

— Пусці!—закрактаў «багамольнік».—Пусці...—узмаліўся ён.

У хату прыбеглі ўстрывожаныя суседзі.

Ноч лютайская прачнулася каля сцен на снежных аўчынах.

Вечер зачосвае зaimшэлья стрэхі.

### Бандыцкі абрэз

«Багамольніка» злавілі, павялі ў горад. Гэта быў вядомы бандыт Панкран, які многа год хаваўся па лясах і хутарах і вандраваў па розных мясцах у выглядзе «багамольніка».

Новы сябра Панкранта, Антон, у якога ў апошнія дні хаваўся «багамольнік», скрыгатаў зубамі ад злосці.

— Калі нам няма жыцця, дык няхай і гэтаму гаду Сымону не будзе. Не пабачыць ён комунію. Калі Панкрант пажартаваў, дык ён гэта ўсур'ёз прыняў? Няхай будзе сур'ёз за сур'ёз!

Выбраў Антон цёмную ночку—без месяца і зор. Вецер скуголіў над вёскай, прышоў грэцца з халоднага бору. Над полем пытляваўся дробны, як пылок, снег.

У гэту ноч Антон, тулячыся калія сцен, пайшоў на сваё гумно. З-пад страхі выцягнуў бандыцкі абрэз часоў Балаховіча. Абрэз быў вычышчаны, агледжаны, вымазаны алеем яшчэ некалькі дзён таму назад.

... А мо' спатрэбіцца...

Гладкі халодны «струмент» моцна трymаў у руках. Не дрыжэлі Антонавы рукі. Толькі зубы сцяў ён так моцна, ажно долатам сталёвым іх не расшчэпіш. А ў вачах—жаўтаватыя воўчыя аганькі. Яны свідравалі начную цемень і злосныя бліскі кідалі ў бок хаткі Сымона Канцевога—аматара калгаснага, гаваруна нялюбага.

... Эх!

\* \* \*

І ўспомніў Антон.

Жуда гуляла па мястэчку. Дваццаць чалавек конна. Акяніцы былі зачынены ў светлы сонечны дзень. На вуліцах ніводнага чалавека. Спачатку прабівалі кулямі акяніцы. Потым падпалілі мястэчка. А пасля—крыкі людзей, адчаго нешта расло ў грудзях дзікае і радаснае.

— За што ты мяне б'еш?

Стары яўрэй з акрываўленай галавою глядзеў на яго зусім не спалохана. У яго выцвільных вачах свяцілася запытанне.

Калола Антона гэтае запытанне, нібы накаленая да чырвані шпілька.

— Бо ты—яўрэй, а сын твой комуніст.

— Няма ў мяне сыноў.

— Брат твой.

— Няма ў мяне братоў.

— Унук твой.

— Няма ў мяне ўну...

Стары не скончыў. Лоўкі быў абрэз...

\* \* \*

Краўся па чужых загуменнях Антон. Ішоў так ціха, што нават самога сябе не адчуваў. Вось нібы ён соваецца ва сне і вецер носіць яго, як снежную пылінку.

Ішоў асцярожна, павольна. Кожны крок—вялікае вандраванне. Сам ён—щень, нячутны, лёгкі. На Сымонавым тумне запахла свежым сенам.

А хаты вясковыя, хлявы і гумны—небяспечныя. За кожным вуглом можа хто цікуе. Можа хто сцеражэ...

Вочы ў Антона вострыя, як у каршуна. Калі што, дык здалёк углядзіць. Абрэз у руках не спудлуе. У выпадку чаго, дык... і заўсёды адным махам у грудзі або ў лоб. Ого, ён стралок першага гатунку! Ён—майстар!

\* \* \*

Святлотка, свецяць маленъкія акенцы Сымонавай хаты. Мітусяца за шклом людскія постасі.

Антону сам «бог-гасподзь» памагае. Нікога не сустрэў. Сіні снег не скрыпіць пад ногамі на Сымонавым гародзе. Супроць акна—кусты.

Тут і сеў Антон.

Наставіў кароткую рульку абрэза ў акно. Доўга цэліўся. Жмурыў левае вока: браў Сымона на мушку, хацеў трапіць у лоб. Няхай людзі не скажуць, што няўдалы быў стралок.

А ў гэтых час:

... адно вам скажу, таварыш Сысоеў, што калгац у нас будзе адзін з лепшых.

Голас Сымона ўпэйнены. Хрыпоткі няма. На стале дыміца яечня. Жбан малака стаіць. На белым абрусе ляжаць тоўстыя лусты хлеба.

— Ешче, таварыш Сысоеў!—гасцінна просіць Сымоніха. Яе вочы такія родныя, свойскія.

— Маладзец баба!—хваліць яе Сымон.—Вось так! Таварыш Сысоеў дапаможа нам.

І злосць брала Антона, што Сымон ні на хвілінку спакойна не ўсядзіць. Круць-верць галавою ва ўсе бакі.

Гутаркі праз акно не чуваць. І непрыемна Антону:

... Вось чалавек адчыніе і зачыніе рот, моршчиць лоб, бліскае вачыма, махае рукамі, а слоў яго не разбярэш. Чалавек рухаецца ўсім целам, гаворыць, здаецца, усім целам. А слоў не чуеш... Праз акно толькі працэджваецца затлущаны гуд чалавечых галасоў:

— Гум-гум-гум-гум.

Зусім не страшна Антону. Сталь абрэза нагрэлася ў яго руце. Сымон у хаце ля акна здаецца яму вельмі далёкім ад гэтых кустоў. На некалькі міль. Зусім не страшна.

Антон павольна прытуліў гарачы лоб да тонкай га-  
лінкі.

Пылінкі снегу пасыпаліся яму на расніцы—халоднень-  
кія і драбнюткія, нібы вішнёвы цвет. Прыемна...

... Не! Цяпер няма як, бо разам з Сымонам прыстрэліць  
і яго маленъкую дачушку, што села яму на калені. Антон  
чэсны. Малая не вінавата...

А ў гэты час:

... Агатка! Як будзе называцца калгас?  
Так пытаецца ў дзяўчынкі таварыш Сысоеў.

— Чыйвоны Каст'ечнік!

— Маладзец! На цукерку!

Дзяўчынка бярэ цукерку і разам з паперкай кладзе ў  
рот.

— Кажы «дзяякую» дзядзю!—сварыцца на малую матка—  
Малая вымае з рота цукерку і кідае на маму.

— Кажы «дзяякую».

— Не хачу!

Злуецца мама. Злуецца і Агатка.

Сымон рагоча:

— У каго-ж гэта ўдалася яна такая ўпартая? Га-га-га!

— Распусціў ты яе, Сымон,—злуецца Сымоніха.

У таварыша Сысоева бліскучыя акуляры на носе.

— Дзядзя, дай!—просіць Агатка.

«Дзядзя» здымает з носа акуляры і насоўвае на носік  
Агаткі.

Тут ужо і Сымоніха рагоча.

З нецярплівасцю чакае Антон. Да чакацца не можа. Яны  
ўсе разам.

— Усіх разам і заб'ю! Чаго там! Можа нават адным  
стрэлам...

І Антон вырашыў забіць усіх: і Сымона, і яго жонку,  
і маленъкую Агатку, і незнаёмага чалавека.

— Чаго там... Усіх!

Драпежніцкая вочы бандыта гарэлі, як вугаллі.

— Праз колькі хвілін збяжыцца сюды ўся вёска...  
Я ўцяжу полем. Паеду куды-небудзь. Тут усёроўна жыцця  
няма...

Думкі коліць мазгі Антона, нібы іголкі.

А ў гэты час:

— Спі, Агатачка... спі, дачушка... Дзядзя табе прывязе-  
з горада Леніна.

— Маенечкага, маенечкага...—просіць Агатка.

— Як-жа! Маленечкага! — супакойвае матка. Напявае без слоў:

А-а, а-а, а-а-а!

А-а, а-а-а!

Усе ў адзін рад стаяць ля калыскі.

— Вось цяпер можна ўсіх адным стрэлам! — радуецца Антон.

Стрэл грукнуў хрыпла.

У той-жа міг па ўсёй вёсцы забрахалі сабакі.


Куля трапіла якраз у широкую прызбу Сымонавай хаты, бо нехта моцна таргануў Антона. Абрэз выпаў з яго рук.

— А-а-а! Гэта ты, Антон? А я сабе стаю і думаю: хто гэта пад кустом ля чужой хаты засеў, як той цецярук? Ну, добра, што я трапіў, а не ты! Ды не спяшайся так, суседзе! Ты-ж тут, мабыць, змёрз. Хадзем у хату!

Антон не мог вырваша з моцных рук.

Над полем пытляваўся дробны снежны пылок.

Мінск, 1930 г.



## СВІНАРКА ФРЭЙДА

(Ліст у Амерыку)

... і да твойго ліста ў гэтым месяцы тысяча дзесяцьсот троццаць чацвертага года я ведала, дарагі брат, што крызіс у «залатой краіне» зламаў і тваю кравецкую іголку. Гэта мне вядома з газет. Такіх гаротнікаў, як ты, цяпер там тысячи і мільёны. Мне і дауней нялёгка было спажываць твае дзесяць далараў, што ты прысылаў з года ў год. Я ведала, што гэтыя далары—твояя кроў, твой пот, твой вечны горб ад няўдзячнай працы. Але што мне было рабіць? Легіянеры як забілі майго мужа пры адступленні у 1920 годзе, як асталася ўдавою з маленькім хлопчыкам, дык я апінулася нібы ў чаўнаку на бурлівым моры без вёслаў. Колькі там мой Шолам пры жыцці ні зарабляў шавецкім шылам у вёсцы Паплёўцы, але посны крупнік заўсёды стаяў у печы. Без Шолама стала куды горш. Праўда, я і тады пісала табе, каб ты перастаў прысылаць мне гэтую даніну братній крэўнасці. Якраз твая дапамога аслабляла маю руплівасць. Каб не гэтыя амерыканскія дзесяць далараў, я куды раней знайшла-б выхад з сваёй беднاتы.

Я на цябе не крыўдзілася і за тое, што ты ўжо некалькі год нічога мне не пішаш. Я цябе добра разумею... У тваім сэрцы астаўся даунейшы нездаровы гонар нашай фаміліі, наших сваякоў? Гэта не гледзячы на тое, што ты рабочы. Памятаеш? Чатыры гады таму назад я напісала табе аб сваім уступленні ў калгас і што мяне прызначылі працаўцаць пры свіной ферме. З таго часу ты ні разу пяро не ўткнуў у чарніла, каб напісаць ліст сваёй сястры-сві-

нарцы. Я праз вялікія акіяны чула твой голас і бачыла твой твар. З ганаровай хрыпatkай гучэлі твае слова, як-бы на чатыры крокі ад мяне:

— Як табе не сорамна, Фрэйда, зрабіцца свінаркай! Ты ачарніла вочы ўсёй нашай фаміліі чорным дзёгцем сораму. Ты—свінарка...

Пры гэтым твар твой быў злосны і пакутлівы. У тваіх вачах туманілася крыўда, шчырая крыўда адсталага чалавека. Жартачкі, я «апаганіла» і цябе, не апраўдала тваю дзесяцідзярковую даніну з года ў год...

«Няхай-бы я табе напісала,—думаў ты,—і з апошніх ты-б мне высылаў. Сабе самому скараціў-бы абед на палаўніу. Эх, ты, свінарка!..»

Хоць ты мне не пісаў, дарагі брат, але я гэта ўсё ведала. Я, канешне, не прарочыца, а мела перад сабою жывую копію з цябе—нашага брата Самуіла з мястечка Мануилава. Гонар у вас аднолькавы, не гледзячы на тое, што ты рабочы, а ён у часы НЭП-а крамку меў—прадаваў ліманад і цукеркі. Дык вось, новаспечаны гандляр набраўся яшчэ спозненай крамніцкай фанабэрты. Сароміуся мяне нават і тады, калі зліквідаваў сваю ліманадную бùдачку.

Не тоўпілася ў яго mestачковай гáлаве, каб яго сястра Фрэйда зрабілася свінаркай.

Брат са мной і гаварыць не хацеў. І ведаеш, каго ён да мяне пачаў прысылаць, каб мяне сароміць? Ніколі не згадаешься. Можа помніш багатага рыжабародага Сымона? Яго вялікая хата стаяла ў Паплёўцы супроць нашай. Яго хата з высокім частаколам, з сінімі пеўнічкамі над брамай. Цяпер у Сымона ўжо сівая барада.

Помніш, як ён даўней часта скардзіўся, што яўрэйская хата наша паганіць сваім блізкім суседствам яго гаспадарку? Помніш, як мы, малыя дзецы, баяліся яго Трэзора, падобнага да ваўка? Помніш, як у суботнія вечары яго сынок, Халімон, кідаў каменне ў нашы вокны, каб патушыць шабасовыя свечкі нябожчыцы-маці? Аднаго разу камень гэтага паганага хлапца папаў табе ў лоб і ты хадзіў з апухлай галавой некалькі дзён. Шрам на ілбе ў цябе, здаецца, ёсьць і цяпер. Вось гэтага самага Сымона (высланы цяпер з Паплёўкі, як класавы вораг) Самуіл, брат наш, прыслал да мяне. Вельмі здружыліся яны яшчэ тады, калі Самуіл ліманаднікам зрабіўся.

Прыходзіць гэта да мяне год таму назад стары Сымон і паважна так, як mestачковы рабін рэб Эля, гладзіць бараду, паглядае лагодна па баках і пачынае эхаць і гмыкаць.

— Што ты сабе, Фрэйда, думаеш? Гэта-ж усе яўрэі на цябе пальцамі тыкаюць. Як табе сапраўды не сорамна працаваць на свінаферме. Кожны павінен быць прымацаваны да сваёй веры, як рыба да вады ці корань да зямлі. Я вось і яўрэйскую веру паважаю, бо ад бога кожнаму прызначана сваё.

Яго вочы раптам заблішчэлі сінімі аганькамі. Голас зрабіўся строгім і пагрозлівым.

— Бог пакарае цябе, Фрэйда, бог старазаконнікаў!

Пры гэтым стары Сымон чмыхнуў носам і, як mestачковы рабін, давай тыкаць пальцам у столъ нашай пагніўшай хаткі, скуль па-ягонаму павінен быў у гэтую хвіліну казеліць на мяне вочы сам пан бог.

Я мімаволі зірнула на чорную столъ, нібы сапраўды зараз там убачу грознае вока Адэная.

— Бог усё бачыць. Я сам біблію чытаў ды ўсё ведаю,—гаварыў голасам рэб Элі стары Сымон.

Ён гаварыў мне цэлае казанне пра кошар і трэф і даводзіў, што свіння для старазаконнікаў—яўрэяў—грэшная і нячыстая жывёла. Ён даводзіў, што буду мець вялікую заслугу перад яўрэйскім богам, калі атручу гэтых «паганых жывёлін» у калгаснай свінаферме... А жыць буду без калгаса. Людзі боскія дапамогуць.

Мне ўжо больш за сорак год, а я спачатку з гэтага новага рабіна, як пятнастоўка, смяялася, а раптам і смех, як костка ад рыбы, поперак горла стаў.

— Гэта-ж,—думаю,—класавы вораг падбухторвае мяне зрабіць шкоду нашай «Чырвонай зорцы»—так завецца калгас.

Я, разумеецца, усё гэта расказала старшыні. Помніш можа пастуха Грыгора? Яго старшы сын, Язэп, у нас старшынёю. Быў тады худзенькі, сінявокі, белагаловы хлопчык. Вельмі мацу любіў. Ты ў пасху краў у маці мацу і насіў яму. Язэп гэты кіруе цяпер калгасам «Чырвоная зорка». Некалькі майданкаў, як пана Бараноўскага, схаваюцца ў гэтым калгасе. Сын пастуха на чале калгаса! Праўда, не ён адзін, а мы ўсе з'яўляемся гаспадарамі гэтага вялікага абшару зямлі. І да майго слова прыслухоўваюцца. Быць свінаркай у нас—пачэсная праца.

А вось для цябе новае дзіва. Другі сын нашага старога пастуха, Тодар, стаў вялікім камісарам у Мінску. Паводле старых чыноў, ён не менш за былога губернатара.

Шмат хто з дзяцей былых парабкаў цяпер ужо інжынерамі, студэнтамі. Помніш, даўней, у нашай ваколіцы былі толькі два студэнты: сын пана Бараноўскага і сын Ра-каўшчыка—гаспадара лесапільнага завода ў Мануйлаве.

Іншыя, дарагі брат, часы ў нас. Я вось пішу табе гэты ліст уночы пры электрычным святле ў новай хаце. Ці мы калі снілі аб гэтым? Мой Міхель спіць на ложку воддарль. Пры ім разгорнутая книга. Позна нешта чытаў. Я часта думаю, што з яго будзе, як вырасце? Вучыцца ён добра, і ў яго такі сталы розум, што мяне аж страх бярэ. Піонер, а нада мной шэфства ўзяў. Зрабіў мяне карэспандэнткай насценгазеты ў калгасе. Навучае мяне па-вучонаму думаць. Ён уваходзіць у соцыялізм чыстым, бліскучым, як веснавы прамень.

Раней, дарагі брат, я наракала на гонар. Аднак ён ёсьць у мяне. Я ганаруся сваёй працай на свіной ферме. Я ўдарніца. Маё імя заўсёды на чырвонай дошцы. Цэнтр калгаса ў былым маёнтку пана Бараноўскага. На пагорку да старой яблыні прыбіта чырвона-чорная дошка. Помніш, даўней, ты аднаго разу падняў гнілы яблык з-пад гэтай яблыні, і вусаты аканом, немец Гольц, так табе вушы накруціў, ажно гарэлі агнём цэлы дзень.

Вось да гэтай самай яблыні і прыматацвана дошка. На чырвонай палавіне запісваюцца прозвішчы ўдарнікаў, на чорнай—гультаёў. Вялікі гонар быць на чырвонай дошцы. Вялікая ганьба—на чорнай. Чырвона-чорная дошка як-бы тэрмометр нашай працы.

Я ганаруся, я ўдарніца. І мой гонар не пустацветны: чым больш працадзён у калгасніка, тым большая карысць ад нашай працы і для дзяржавы і для сябе. У мінульым годзе я мела больш за 400 працадзён, што выходзіць больш за лік дзён у годзе. Цуду ніякага тут няма. За адзін дзень можна зрабіць гэтулькі, што табе будзе залічана два дні. Вось і не агледзішся, як працадні плывуць, і год у некаторых мае аж пяцьсот дзён.

Міхель называе мае працадні хлеба-малочна-мясной матэматыкай. Гэта матэматаіка дала мне добрую карову, дзесяціпудовага кабана, шмат курэй, а гэтулькі хлеба і бульбы, што хапіла-б на нашу старую сям'ю з дванаццаці чалавек. А «плюс» да гэтага, як кажа мой Міхель, было-б досыць для ўсіх яшчэ на вонратку і боты.

Вось бачыш, я свінка, а жыву заможна. Усе калгаснікі ганарацца мною, як ударніцай. Бачыш, якія розныя гонары на свеце бываюць. І нейкія новыя думкі лезуць у галаву. Я працую многа, і праца выціснула з майго сэрца смутак. Так лёгка. Так светла. Атрута ранейшага жыцця адпадае, як луска. Ты можа не разумееш, як добра жыць, калі няма страху за кавалак хлеба, калі няма вечнай згрызоты ад беднасці і прыгнечанасці. Соцыялізм здаецца

мне светлым палацам, у якім я ўжо жыву. Мой Міхель кажа, што я раблюся філасофкай. І праўда, ніколі раней не думала аб такіх справах, аб якіх разважаю цяпер. Мяне, напрыклад, пачынае цікавіць увеселі свет: дзе і як жывуць працоўныя. А раней у мяне была толькі маленькая загардочка сваёй сям'і.

Дарагі брат, дарэмна ты плачаш пра маё адзіноцтва. Наш калгас цяпер адна вялізная сям'я, і ўсе ранейшыя беднікі мае цяперашня крэўныя. Працуем разам і разам жывём. Цётку Броху помніш? Мінулым летам яна перастала мяне сароміцца, як дачулася, што я багатая калгасніца (хочь-бы свінарка). Яна прыехала да мяне ў «Чырвоную зорку» і жыла ў мяне некалькі месяцаў.

— Я,—сказала яна,—жыву ў цябе, Фрэйда, як на дачы. Тут і малако, і масла, і булкі, і смятана, і яйкі, і мяса, і ўсё-усё.

Аднаго разу ёй захацелася зайсці ў свінарнік. Я парайлі ёй перад гэтым памыцца ў лазні, апрануцца ва ўсё новае і пры ўваходзе ў свінарнік яшчэ прадэзінфекцыраваць руکі і ногі. Яна любавалася маленькімі ружовымі парасяtkамі. А калі заўважыла, які за імі догляд, дык успляснула рукамі ды шчыра здзвілася:

— Гэта-ж,—кажа яна,—цябе, Фрэйда, як ты была малая, куды горш кармілі і даглядалі...

І Броха паехала зноў у Мануйлава і давай ужо мной ганарыцца... Тая самая, якая трох гады раней саромілася свінаркі Фрэйды...

Да восені мінулага года я жыла яшчэ ў старой хаце, дзе мы ўсе нарадзіліся. Яшчэ пры табе яна трymалася на падпорах. А ў апошні час, як ні латалі яе, яна мела страхотны выгляд. Старая хата мне атручвала жыццё. Ціханька ўначы я нават плакала. Яна напамінала мне аб нашай старой нядолі і нават адной тонкай нітачкай прывязвала да нашага мінулага жыцця. Дык вось мінулым летам для такіх, як я, пабудавалі ў «Чырвонай зорцы» новы дом. Помніш пагорак з трymа дэічкамі? Там ён стаіць. На праўленні шмат у нас гаварылася пра калгасны будаўнічы стыль. Прызнаюся, я не разумела гэтага слова. Міхель мне нешта доўга тлумачыў аб tym, што калгасныя будынкі павінны быць прыстасаваны да новых умоў працы, да ногавага быту, ды яшчэ шмат аб чым гаварыў.

Як перабралася ў новую кватэрну, дык пайшла глядзець нашу старую хату. Дзень быў дажджлівы, і калгаснікі разбіralі на дровы трухлявыя сцены бервяно за бервяном. Знекуль вынырнуў медны матчын падсвечнік. А колькі на

тары было прадзедаўскіх ануч. Калгаснікі смяяліся, што скарб знайшлі ў нашай хаце.

Я глядзела на ўсё гэта і ўпотайку слязу пусціла. Ці я з радасці плакала, ці з жалю—я сама не ведаю.


А пасля напала на мяне такая радасць, аж не ведала, дзе дзеца з радасці, што знікла з твару зямлі, як ганьба мінуўшчыны, наша пагніўшая хатка.

Ты-б наогул не пазнаў, дарагі брат, нашу мясцовасць. Поль ў нас цяпер вялізнае, як мора. Будынкаў новых і не пералічыш. Шмат новых садоў панасаджвалі. Але больш за ўсё змяніліся людзі. Аб гэтым цяжка напісаць, ніяк не патраплю. З людзьмі трэба самому пазнаёміцца, гаварыць з імі і бачыць іхнюю новую працу.

Усяго добра!

Свінка Фрэйда з «Чырвонай зоркі».

Мінск, 1935 г



### ШРАМ

Я прыглюдаюся да старшага брыгадзіра Уладзіка. Ён малады. Невысокага росту. Шырокі ў плячах. Затоеная ўсмешка не зыходзіць з яго дабрадушнага акруглага твара, з прыжмураных вясёлых вачэй. Здаецца, што зараз ён скажа жарт, ад якога ўсе смяяцца пачнуць.

Яго лоб засланяе густы чорны чуб. Валасы паглянца-ваны дажджом. Кроплі расплываюцца па твары. Лезуць у рот. Ён, брыгадзір Уладзік, спакойна хавае свой чуб пад мокрую шапку і выцірае лоб шырокай далонню.

На высокім ілбе, загарэлым ад сонца і ветру, глыбокі шрам мядзянага колеру. Шрам выглюдае павялічанай ко-скай з круглай галоўкаю зверху, з завостранай закруткай знізу.

Шрам, захаваны раней густым чорным чубам, мільгнуў перада мною цікавай загадкай.

Адкуль такі шрам?

А дождж тысячамі пугаў лупцуе па топкай глебе, па калгасным авшары ранній сяўбы. Дзе-ні-дзе на кволых усходах стаяць лужыны. Брыгада капае канавы для стоку вады. Чалавек дваццаць дзяўчат і падлеткаў жвава пра-цуець рыдлёўкамі.

Шпарка з-пад рук паказваюцца абрывы канавы. Яны ад-разу напаўняюцца вадою.

Калгаснікі ратуюць авёс.

Старши брыгадзір, Уладзік, сам намеціў лініі для канавы.

Час ад часу ён бярэ рыдлёўку і паказвае, як капаець.

Лупцуе дождж.

У некоторых на галовах мяшкі замест башлыкоў.

\* \* \*

Калгас называецца «Чырвоная варта». Ён ля самай мяжы з Польшчай. Калі глянеш з пагорка, дык той бок мяжы відаць, як на далоні.

Вунь маёntак пана Тукайлы з белым палацам, з садам, з комінам ад бровара. А на самай мяжы адлюстроўвае ў сабе колер неба вялізная сажалка. Маёntак дае пану Тукайлу мала прыбытку. І вось, жывучы каля самай мяжы з намі, ён задумаў таксама займацца «будаўніцтвам». Яго парабкі выкапалі сажалку. І пан Тукайла пусціў туды на гадоўлю «залатых рыбак».

З боку «залатых рыбак» часта ў лагоднае надвор'е чуваць касцельны звон. Плыве ён прыглушанымі гукамі, нібы з аддаленасці сівых вякоў. Калгаснікі плюююща.

Усмешка зыходзіць з твара старшага брыгадзіра Уладзіка. Ён пачынае намацваць пальцамі свой глыбокі шрам на ілбе.

Калі трактары працуюць блізка ад мяжы, шмат хто з боку «залатых рыбак» глядзіць сюды, як на дзіва.

Доўга яны стаяць на адным месцы і вачэй не зводзяць з нашых трактароў. Жандармы з нагайкамі заганяюць людзей у хаты.

А нядаўна з боку сажалкі з «залатымі рыбкамі» пачулася галошанне. Вартайник пана Тукайлы ўкінуў хлапчука ў глыбокую сажалку. Хлапчук рыбу вудзіў.

— Плыvi да залатых рыбак, пся косць!

Хлапчук утапіўся.

Матчына галошанне чуваць было некалькі дзён:

... А мой ты Макарок...

... А саколік мой любанькі...

... І ножкі твае не ходзяць...

... І вочкі твае не бачаць...

Усё чуваць было ў нас, слова ў слова. З боку касцельных званоў і «залатых рыбак» плылі да нас матчыныя скаргі. Яны каламуцілі нашу қалгасную радасць.

Жаласлівия қалгасніцы выціралі вочы кончыкамі хустак. А брыгадзір Уладзік, у гэты час быў сур'ёзны і задуменны і часта мацаў пальцамі свой шрам на ілбе.

\* \* \*

А вось пра гэты самы шрам. У вольную хвіліну Уладзік апавядай:

Уладзіку было тады дзесяць год. Гарачы летні дзень. Лес пана Тукайлы густы і вялікі. Але Уладзік ведае яго

не горш, чым панскія леснікі. Яму сцяжынкі не патрэбны. Ён нясе бацьку хлеб у торбе. З апаскай азіраеца па баках, прыслухоўваеца да кожнага шолаху.

— Мо' хто сочыць за ім?

Праз непраходнае балота Уладзік спрытна ступае з күпінкі на күпінку. Данёс. Узрадаваўся бацька, аброслы, загарэлы, з вінтоўкай за плячыми.

Абрадаваліся з бацькам яшчэ многія—такія-ж аброслыя і загарэлыя, з бліскучымі вачымі, са стрэльбамі.

— Малайчына, сынку!—пахваліў Уладзіка бацька.—Што там у нас?

— Шмат людзей заперлі ў панской стайні. Там дзед Паўлюк. Там крывы Сапрон. Там...—і хлопчык пералічвае ўсіх, нібы чытае з паперы.

Бацька пагладзіў Уладзіка.

— Ідзі, сынку, дамоў. Толькі, як з лесу выйдзеш, шугай асцярожна. Ідзі жытам. Калі што якое—у жыце, сынку, хавайся. Хавайся ў жыце.

У бацькавых вачах аганькі гордасці. Кожная зморшчынка на яго ілбе радуеца і гардзіцца.

— Малайчына, Уладзік! Хлеба прынёс. А мы галодныя... і па-саброўску кажа хлопчыку:

— Сягоння ўночы вызвалім нашых з панской стайні.

Твар бацькі робіцца строгім:

— Ты, сынку, аб гэтым ні слова!

— Ні слова!

Ідзе Уладзік дамоў з пустой торбай. Ён рад: самае цяжкае зроблены. Галодным партызанам хлеба падаў.

А навокал—купкі з чырвонымі буйнымі суніцамі. Пахне маліннікам і грыбамі. Так цягне да ягад. Хлопчык нагінаеца, зрывая некалькі суніц і кладзе ў рот.

А дзяцел на дрэве стук-стук:

— Асцерагайся, Уладзік...

Ён дабраўся да жыта. Аглядаеца, ці не відаць дзе легінераў. Ідзе сцяжынкаю між высокага жыта. «Цірлі-цирлі-цирлі», пяе птушка над яго галаўою:

— Асцерагайся, Уладзік...

Неба сіняе-сіняе. За дробным хмызняком прытулілася вёска. Адтуль чутны ўрывістыя галасы, сабачы брэх:

— Асцерагайся, Уладзік...

Сіні матылёк кружыцца нам ім, мільгае перад яго тварам, дражніцца:

— Асцерагайся, Уладзік...

Забыўся Уладзік пра пустую торбу, што трymае ў руцэ, азіраеца па баках ды ідзе бліжэй да вёскі. У полі такая

лагода, што хоць аставайся тут на мяжы, прыляж, маўчы ды глядзі навокал.

Галасы з вёскі пльвиць яму насустроч. Галасы—не такія, як заўсёды. Холадна стала Уладзіку ад гэтых галасоў. Ён навастрыў вушы і слухае, утаропіў вочы і глядзіць. Выцірае торбай успачэлы лоб.

Крыкі з вёскі чуваць больш выразна. Крыкі страху і роспачы. Устрывожуцца Уладзік:

— Што там такое? Што здарылася?

Уладзік бягом бяжыць у вёску...

— Сто-о-ой!

Легіянер у чатырохкантовай шапцы, з бліскучым брылікам, падняўся з жыта і схапіў Уладзіка за руку.

\* \* \*

Уладзік ашаломлены. Маўчыць. Мацна трymае пустую торбу. Яму здаецца, што туман засланіў яснае сонца, а з туману вызначаецца жылісты злосны твар легіянера. Рэжа слых злосны голас:

— Ты ідзеш ад бацькі? Ты насіў яму есці? Вось і торба ад харчоў. Дзе бацька?

Легіянер вырваў торбу з рук Уладзіка. Уладзік не даваў. Нібы ў торбе быў увесь паратунак і ўся бяда для яго. Ён кусаўся.

Легіянер прывёў Уладзіка ў вёску. Там у хаце яго бацькі сядзеў малады паніч Тукайла, апрануты па-войсковому.

— Пане паручык,—звярнуўся да паніча легіянер.—Вось птушку злавіў. Бацьку, атаману іхній бандыцкай зграй, на-сіў есці ён у гэтай торбе.

Легіянер палажыў на стол торбу.

Паніч з кволым, як у дзяўчыны, тварам узяў торбу грэбліва двума тонкімі ружовымі пальцамі і давай вытрахваць з яе на стол хлебныя крошкі.

— Гэта ён у поле хадзіў. Я паслала яго карову паглядзець. Я-ж вам ужо казала,—пачуў Уладзік устрывожаны голас маткі.

Толькі цяпер ён зауважыў яе ў кутку. Яна сядзела згорблена на ложку. Яе твар быў белы, як палатно. А вочы строгія, строгія. Адной рукой яна трymалася за бок. Воня пратка на ёй была парваная.

— Дзе ты быў?—запытала паніч у Уладзіка лагодным голасам.

— У полі.

— Праўду кажы!

— Даљбог, у полі...

Уладзік зірнуў на пабітую матку і заплакаў.

— Нічога ні табе, ні бацьку не будзе. Толькі праўду кажы,—зноў лагодна прагаварыў паніч. Ён дастаў з кішэні шакаладку і падсунуў хлапцу.

— На, еш, не бойся.

Уладзік локцем адсунуў ад сябе шакаладку.

— Гыш ты, шчанё!—буркнуў паніч, і рукі яго задрыжэлі ад злосці.—Гавары, дзе бацька!

Паніч замахнуўся бізуном. Спіна хлапца пад лёгкай кашуляй апалілася агнём.

— Не бі яго,—грозна ўскрыкнула маці, падскочыла і засланіла сабою сына.

Як град, пасыпалася на матку лупцоўка. Паніч Тукайла біў яе па твары, па руках, па плячах.

— Я скажу, паніч, я ўсё скажу. Толькі матку не чапай,—прасіў, маліў Уладзік.

— Кажы!

Перад уяўленнем Уладзіка мільгануў лес, бацька са стрэльбай ды ўсе іншыя аброслыя, загарэлыя суседзі. У гэтую ноч яны павінны выратаваць усіх арыштаваных, што сядзяць запёртыя ў панская стайні.

Але над акрываўленай маткай вісіць бізун маладога Тукайлы...

— Я панічу ўсю праўду скажу...

Перад хлопчыкам замітусіліся сцэны хаткі. Перад ім не адзін раз'юшаны паніч, а многа. Перад ім не адна акрываўленая маці, а многа. Хата ідзе ходырам, кружыцца, і сярод гэтага кругу ён пачуў загад маці:

— Маўчи!

Перад ім засвяціліся матчыны вочы—любыя, пакутлівыя і грозныя.

— Маўчи!

Уладзік маўчаў.

— Дзе бацька?

Голосу паніча Уладзік не чуў. Ён толькі бачыў яго ўспенены рот і белыя зубы.

— Дзе бацька?

Паніч замахнуўся, і бізун з усяе сілы свіснуў над Уладзікам.

Калі Уладзік ачнуўся, галава яго была забітавана. Горкі дым лез у вочы. Праз дым ён углядзеў сініе неба і закла- почаны аброслы твар бацькі.

— Я, сынок...

— Тата!—здзівіўся Уладзік,—ты?

— Я, сынок...

— А дзе маці?

— Спіць, сынку, спіць...

Бацька адварнуўся ад пільнага, дапытлівага позірку сына.

Ад вёскі асталіся толькі печы і галавешкі. Дарогай ішлі атрады чырвонаармейцаў.

— А дзе маці?

— Легіянераў, сынку, мы выгналі адгэтуль. Бачыш, яны вёску спалілі. З панской стайні вызвалілі арыштаваных. Маладога паніча застрэлілі. Стары Тукаіла ўцёк.


— А дзе маці?

\* \* \*

Гэта было ў ліпені тысяча дзесяцьсот дваццатага года. Маці Уладзіка паходзіла з сям'і Калгасных, якіх замучылі панскія каты... Вунь за новымі калгаснымі будынкамі курган з вялікім помнікам.

У Уладзіка астаўся на ілбе глыбокі шрам...

Мінск, 1935 г.



## ВІХОР

Вогнішча прыпала да зямлі, патухала і дыміла. Па чорных галавешках замітусіліся агнёвяя мурашкі, заёрзали і зніклі. Пацямнела. Пахла дымам і прэлай зямлёй, дзёгцем і печанай бульбай. Конюхі спалі, атуліўшы галовы і спіны тоўстымі кажухамі, вольна раскінуўшы запрацаваныя ногі ў тлуста вымазаных ботах.

Над людзьмі строга шапацеў стагодні дуб. Нібы подых ночы, даносіліся шолахі з блізкага бору.

Коней вартуе цяпер нізенькі дзядок Арцём. У кароткім кажушку, са стрэльбай за плячыма, ён абыходзіць калгасны табун, што пасвіцца на свежаскошанай канюшыне. Адзіным відушчым вокам дзед упіваецца ў глухамань ночы. Некалькі дзесяткаў коней прагна ўткнуліся мордамі ў росную траву. Роўнае хрумсанне надае дзеду супакой. Ён па-праўляе стрэльбу за плячыма, ледзь хіліць галаву набок і кагосьці сквапным вокам шукае між цёмных конскіх сілуэтаў. Пісклівым старчым голасам, пяшчотна, як да ўнука, ён кажа:

— Віхо-о-ор...

На гэты кліч, павольна і ляніва пераступаючы нагамі, падыходзіць да яго зграбны, даўгагрэвы, з лебядзінай шыяй жарабец і таропіць у старога свойскія, ледзь не дзіцячыя, зацикаўленыя вочы. Ён абнюхвае рукі дзеда, пнецца губамі ў дзедаў твар і ціханька, ледзь чутна, іржэ, нібы просіць гасцінца.

— Ах ты-ы-ый... баламут! І-ха-ха.

Дзед хіхікае тоненъка і дробна, нібы звоніць шкляным званком. У яго голасе адчуваецца вялікая пяшчота. Дзед ўдумліва і доўга гладзіць свайго гадунца па круглай акса-

мітнай шыі. Жарабец стаіць нерухома, толькі выцягвае шыю і з асалодай прыслухоўваецца да дзедавых пяшчот.

Урэшце дзед дастае з кішэні кавалак хлеба.

— Еш, Віхор... На-а-а... На!

Жарабец бярэ губамі хлеб і павольна жуе.

Пабалаваўшы свайго гадунца, дзед вяртаецца назад да патухшага вогнішча. Жарабец ідзе за ім яшчэ некалькі крохаў і спыняеца. Дзед нагінаецца і пачынае з попелу выгортаць печаную бульбу. Перакідвае яе з далоні на далонь некалькі разоў, разломвае на дзве часткі, нюхае, ахкае ад прыёмнага паху, здзымухвае попел і кладзе ў рот разам з кажурою.

Пад смак печанай бульбы, нібы пад гукі песні, дзед Арцём любіць думаць і думаць. Апошній яго думкай—Віхор. Калгаснікі пастанавілі здаць яго сёлета Чырвонай Арміі. Учора раніцой дзед выкупаў Віхора ў возеры. Сівы, у яблыках, зграбны жарабец забаўляўся ў вадзе, як хлапчук: тупаў нагамі, фыркаў, плаваў, бурбалкі носам пускаў, доўгім хвастом па вадзе кругі рабіў і гарэзна і весела касіў вочы на дзеда. Стары прыгінаўся, упіраўся далонямі ў свае вострыя калені і тоненъка, доўга да слёз смяяўся.

— Ах ты-ы-ый... баламут...

Віхор, танцуячы, вышаў з возера на залацісты пясок, пырскаў ноздрамі, атрахваўся ад вады і паглядаў навокал гарачымі і смяшлівымі вачыма. Дзед чысціў яго цвёрдай шчоткай спрытна і жывава, як юнак. Віхор ззяя—аксамітны, бліскучы, гладкі. З лебядзінай шыі і круглых шліфаваных бакоў цяклі тоненъкія струменьчики чыстай вады.

Калі нізенькі дзядок дабіраўся шчоткай да яго шаўкавістага з раўком пасярэдзіне крыжа, Віхор прыгінаўся, каб дзеду лягчэй было даставаць, і прыслухоўваўся да шурхатання шчоткі. Ад прыемнасці Віхор не рухаўся з месца, апускаў галаву і жмурыў, нібы кот, фіялкавыя вочы.

Дзед пры гэтым гаварыў да яго:

— Мілы мой Віхор... родны мой Віхор.—І адзінае дзе́даўскае вока маладзела і радавалася.

— Не конь, а малюнак...—любаваўся дзед і давай клапатліва аглядаць і абмацаць кончыкамі пальцаў яго круглыя, як талеркі, зграбныя, нібы адлітыя з бронзы, капыты.

— Разумны, як чалавек,—часта хваліцца дзед перад суседзямі сваім гадунцом.—Мне ён даецца, як тое ягнё, цюцкай за мною ходзіць. А папробуй яго гладзіць хто чужы—о-го-го! Ні зашто не даецца! Ніякімі ласункамі яго не возьмеш! Як загневаеца, як захмыліцца, як застрыжэ вушамі, дык лепш не падступайся! Пярэднюю нагу падніме—і тыц у чалавека, як рукой. А такія гордыя вочы ўтаро-

ніць у чужака, хоць ты шапку знімі ды пакланіся! Прызнаю свой грэх, часам лішнюю мерку аўса ўсыплю яму. Гэта і не грэх. Для Чырвонай Арміі гадуем...

Сілкуецца дзед Арцём печанай бульбай і пры гэтым думы розныя думае пра цяперашніе жыццё, пра даўнейшае. Цягнуцца дзедавыя думкі тонен'кай доўгай ніткай.

... Калісъці ўраднік пры вобыску, пры шуканні бунтарскіх паперак, што сын знекуль прывёз, сцёбаў яго, бацьку, нагайкай...

Ад зорак да роснай травы цягнецца зялёнае павуцінне. Чорнай сцяной высіцца ўводдалі хвойнік. Шчыпле траву калгасны табун, і гэтыя гукі родзяць у вушах старога Арцёма нечуваны звон. Цэлая паводка хмар насынулася на неба. Зоркі патанулі ў іх, нырнулі, схаваліся. Цёмна-циамнютка навокал.

... Эх, каб месяц ядраны, яркі і круглы, закрасаваў цяпер у нябесным полі макавым цветам!

І думкі дзеда вандруюць у далечыню мінулага—у сваю маладосць. Ён адсунуўся назад на трыццаць год. Страшна яму такая маладосць... Над ім, замест яснага месяца, свеціцца звярыная морда ўрадніка...

Не голас чалавечы чуе дзед, а нейкае рыканне:

— Дзе бунтарская паперкі сына?

Маўчицца дзед Арцём, сцяўшы зубы. Пячэ агнём урадніцкая нагайка. Хацеў Арцём войкнуць ад болю—ледзь стрымайся...

У хвойніку нешта шалахнулася. Ці то галінка трэснула, ці то птушка спрасонку крыллем устрапянула...

— Не спі, дзед... Сцеражы калгасны табун.

Трыццаць год таму назад крыкнуў дзед. Ураднік выбіў яму нагайкай правае вока.

Ці то дзед і цяпер крыкнуў, ці то Віхор трывожна заіржаў, але стары ўсхапіўся. А заснуў ён толькі што, стоячы. Устрапянуўся, выцер левае—відушчае—вока і давай пранізваваць нач вострым, як шыла, позіркам. І сплыла хмара, і зоркі зноў вынырнулі з нябеснай паводкі, як залатыя рыбкі. І зноў зялёнае павуцінне цягнецца ад зорак да зямлі. І між небам і зямлёй вырастаетро коннікі. Яны шпарка імчацца па полі ў старану леса.

Першы коннік сядзіць на яго Віхоры...

Хтосьці сэрца вырваў з дзедавых грудзей. Пуста і сцюдёна ўнутры. А вось і горача стала. І думкі сцёбалі, як трыццаць год таму назад урадніцкая нагайка.

— Што мне на гэта скажа сын, стары будзёнатец? Дзе мне вока схаваць ад унука-снайпера? У каго сумленне пазычу, каб у родны калгас вярнуцца?

Задаўши самому сабе такія запытанні, дзед скапіў стрэльбу і пальнуў у самае неба. Зямля адклінулася на стрэл з усіх бакоў. Прачнуліся конюхі, ускочылі на ногі. Трывога.

— Га? Што?—запыталіся яны.

А ў дзеда голас адняўся. Ён выстраліў яшчэ раз і ледзь прамовіў:

— Зладзеі... Віхор...

Стрэлы ўзнялі трывогу ў калгасе. Замітусіліся людзі. Засвяціліся вокны. Бягуць калгаснікі на поле да коней— і старыя, і малыя.

— Віхор! Bi-xo-op!—заве асірацелы дзед.

Родным далёкім іржаннем адклікаецца Віхор з цемры хвойніку.

Дзед уголас праклінае самога сябе:

— Хай-бы лепши зямля сырая мяне глынула! Хай-бы лепиш...—Ён спыняеца і шукае для сябе самы страшны праклён, але патрэбных слоў не знаходзіць. Тады пачынае крӯйдзіцца на Віхора:

— Каб яго ліханька не ўзяла! Каб яго маланка не спаліла! І даўся-ж баламут у рукі чужому чалавеку! Ай-яй-яй...

Не ведае дзед, што Віхор ані не вінаваты. Як пачуў жарбец каля сябе нейчыя крокі, дык адразу падняў трывожна галаву. Яму раптоўна накінулі на шию аркан. Так моцна зацягнулі пятлю, ажно ў вачах зялёныя абручы закруціліся. Вочы вылезлі на лоб, затуманіліся слязмі. На жарбца напала млявасць. Ногі так задрыжэлі, што Віхор ледзь не ўпаў. Ён нават не чуў, як на яго надзелі вуздэчку. Стаяў ён увесе мокры ад поту і ціхі, як цялё... Калі знялі аркан, хрыплае бульканне вырвалася з горла дзедавага гадунца. Калі ён ледзь адсопся, яго сцебанулі па нагах нечым цвёрдым і балочым. Віхор паймаўся, куды вочы глядзяць. Ён у тую хвіліну нават не пачуў на сабе чалавека і думаў, што ўцякае ад ворага. Трапіў якраз на бліzkую дарогу.

— Bix-o-o-o!..

Голас дзеда вярнуў яму прытомнасць. Віхор застрыг вушамі, даў дубка, падняў угару пярэднія ногі і рашуча крутануў галавой на голас дзеда. Але жалезныя цуглі бязлітасна адварнулі галаву ў другі бок і да крыві парэзалі губы... Ён выгнуў лебядзіную шию, захрап і з ноздраў сыпнүў дым... Ніяк не можа скінуць з сябе кагосці чужога, агіднага, злога, ненавіsnага. Той прырос да яго спіны драпежнай расамахай. Віхор падскочыў угару заднімі нагамі, ледзь не перакуліўся, а ганебны чалавек хоць-бы што...

Чалавек сцёбае яго нечым балочым між вушэй, па вачах. То страшэнна лаеца і пагражает забіць на месцы, то лас-

кавымі словамі ўпрашвае, час ад часу коліца цвёрдымі і вострымі абцасамі па мяккіх баках. Жарабец верціца ўюном на адным месцы. Не хоча падацца.

Ні Віхор, ні чалавек не заўважылі, што месяц, яркі і круглы, абліў хвойнік расплаўленым серабром. Наўскос усяго хвойніку рассцілаюцца па ўтульным моху зялёныя абрусы. Непрытомным ад злосці стаў чалавек. Вочы яго сыпалі іскры. Ён заскрыгатаў зубамі, драпежна прыгнуўся тварам да шыі каня і моцнымі вострымі зубамі ўеўся ў гарачую мякаць каля грывы...

Віхор спалохаўся. Воўчыя клыкі чалавека збянтэжылі яго да таго, што ён зноў падаўся сіле жалезных цугляў. Чалавек у радасці перамогі пачаў выць і раўсці па-звярынаму.

А дзесяткі людскіх галасоў захлествалі і чалавека і каня.

— Віхор! Віхо-о-ор! — зноў пачуў жарабец знаёмы голас старога Арцёма.

— Віхор! — разлягаліся водгаласкі ў месячным хвойніку. — Віхо-о-ор!

Даўно зніклі першыя два коннікі на пакрадзеных коњах. Калгаснікі даганяюць Віхора.

Не па сабе стала зладзею. Спрабаваў саскочыць з Віхора, каб схавацца ў лесе, але пры гэтым бразнуўся ілбом аб хвою і назад адваліўся, урэпіўшыся пальцамі ў гарачую густую грыву Віхора.

Жарабец адчуў волю. Цяпер ужо не чалавек на яго спіне, а як-бы мяшок з сенам. Віхрам імчаўся Віхор на знаёмыя, родныя галасы... Ярка свециць месяц. Побач з канём імчыцца па роснай зямлі яго ценъ, падобны да вярблода.

Спніўся Віхор ля варот новай, асветленай электрычнымі лямпачкамі, канюшні. З яго спіны знялі аглушанага чалавека, аблілі вадой. Чалавек расплюшчыў вочы: стары знаёмы. За падпал калгаснай пуні ён год таму назад сядзеў у турме. Уцёк адтуль і хаваўся па тутэйшых лясах.

Віхор стрыг вушамі, і яго фіялкавыя вочы сыпалі маланкі ад злосці. Ён не падпускаў да сябе нават дзеда Арцёма...

Аднавокі дзед збянтэжыўся, як вандроўца Гулівер пры сустрэчы з гаспадаром казачнай зямлі, дзе гаспадарылі коні, а людзі іх вазілі.

Мінск, 1935 г.



## КРЭУНЫЯ

З Ніканорам мы не бачыліся дваццаць год. У гэтай мясціне я пражыў тады каля трох месяцаў. За такі нядоўгі час я набыў немалую славу,—бадай, адзіны пісьменны чалавек па ўсёй воласці. Да мяне прыходзілі гаротныя салдаткі з вакольных вёсак. Пад спеўную жаночую дыктоўку я пісаў лісты мужам у акопы імперыялістычнай вайны. Голос роспачы і гора асірацелых бядняцкіх палосак плыў на фронт у дзесятках просценкіх канвертаў пад грымоты снарадаў і свісты куль. Інтymная лірыка хатняга жыцця-быцця, нібы голас паstryрскай жалейкі, даносілася да сваіх пад строкат кулямётаў.

У той час мы і пазнаёміліся з Ніканорам.

Пасля паранення ён прыехаў дамоў на некалькі дзён на пабыву. Мне якраз давялося бачыць і радасць сустрэчы яго з роднай сям'ёю, і горачныя слёзы развітання.

Я пісаў ад імя яго жонкі Ніканору лісты і чытаў яго лісты да жонкі з подпісам: «за неграмотнага Ніканора Вайды расписался младшынунтер Седых».

Мяццовасці цяпер не пазнаць: замест былога доўгай балоцістай ручайні, гладкае, нібы ток, шасе. Замест вузенькіх паяскоў зямлі—неабдымае калгаснае поле. Калгас—адзін з лепшых у раёне. Электрычнасць асвятляе не толькі будынкі, але і доўгую вуліцу.

Урэзалася ў маю памяць малюсенькая, нібы труна, хацінка Ніканорыхі, з вялізным круглым камнем ад журнаўля дзвярэй. Каля ганка новай хаты на дзве паловы астаўся гэты самы круглы камень.

Не буду апавяддаць пра багаты абед, якім пачаставаў мяне ўзрадаваны Ніканор.

— Эх, лістапісец! Гэта табе не тое, што даўней!.. Таварыш Сталін ператварыў наша гора ў шчасце. Помніш? Ты мяне пісаў кожны тыдзень: «бульба кончылася».

«Апошнюю курыцу на крупы прадалі». Бачыш,—што настале! Ды ўсё, братку, сваё! Ага!

Ніканор—адзін з лепшых стаханаўцаў у калгасе. Ён—старэйшым конюхам. Коней любіць не менш, чым родных дзяцей. У канюшні такіх «дзетак» больш за сто. Ёсьць маладыя ў сівых яблыках, з лебядзінымі шыямі, з агнявымі вачыма. Акурат як на малюнку! Гордасць Ніканора ды ўсяго калгаса.

Хваліцца Ніканор, і пры гэтым ззяе яго твар:

— Рыхтум падарунак таварышу Будзённаму! Нічога сабе! Га?

Коні лашчацца да яго сапраўды, як дзеци. Ніканор пераходзіць на іншую гутарку.

— Цяпер, мой лістапісец, сам чытаю і пішу!

Ён гэта кажа такім тонам, нібы хоча адняць у мяне прафесию.

— Газеты чытаю, кнігі... А што ў Іспаніі? Можа свежыя навіны маеш? Га?

За тую пару гадзін, што мы з ім гутарым, ён ужо некалькі разоў успамінаў Іспанію. Разважае пра Іспанію, як чалавек, што добра разбіраецца ў вайсковых справах. Тэаграфію Іспаніі напамяць ведае.

Сярод калгаснікаў дзесяткі і сотні тысяч такіх. Не здзівіла мяне і тое, што Ніканор даў сто рублёў у дапамогу жонкам і дзецим байцоў народнага фронта Іспаніі. Звычайная ў нас справа і тое, што ў яго хаце шмат кніг, і што чатырнаццацігадовая дачка яго ўжо ў сёмым класе, і што ўсе яго дзеци апрануты па-гарадскому.

Мяне зацікавіла зусім іншае.

За такі доўгі працяг часу Ніканор да таго змяніўся, што я ледзь пазнаў яго: асунуўся, па старэй, пасівелі вусы. Толькі вочы—маладыя і жывавыя (даўней былі сумныя і як-бы патухшыя). А жонка хоць-бы што! і голас такі самы тучны, і вочы бірузовыя, і твар малады. Зусім не па старэла. Наадварот, расцвіла, пахаращэла. Ён усё «маці» яе называе, а выглядае нібы бацька яе...

Таксама дзеци. Паводле майго падліку, старэйшай павінна быць ужо пад дваццаты трэх гады. Пэўна, ва ўніверсітэце або замужам—думаю. і давай яшчэ раз паўзірацца ў жонку Ніканора. Хачу напомніць ёй пра салдацкія лісты. Хачу напомніць пра апошнюю курыцу і пра тое, якая яна сама, Ніканорыха, была тады худая, худая...

Не ведаю, што стрымлівае мяне ад такіх напамінкаў.

Ля акна па вуліцы праходзіць тлустае калгаснае стада. Жаласліва мэкае рабая цялушка і тнецца кволай мордачкай

у матчына вымя. Пыліць ледзь прыкметны на вока дожджык.

Ніканор на хвілінку ўзяўся за «Правду».

Я запытаўся:

— Скажы мне, Ніканорка, дзе твая старэйшая дачушка? У горадзе вучыщца або замужам?

Ніканор узняў вочы ад газеты, і я зауважыў, як у яго ўздрыгнула левае брыво.

— Га? Зоська?

Раней ажыўлены, вясёлы Ніканор пахмурнеў. Яго голас знізіўся:

— Ды ты, братку, не ведаеш? Га?

— Не ведаю.

— Старая, братку, справа. Даўно травой зарасло і вадой заплыло.

Ніканор падышоў да шафы, дастаў адтуль кнігу «Як гартаўалася сталь», разгарнуў і выняў з яе маленъкую газетную выразку.

— На, чытай!

Я прачытаў нататку такога зместу: генерал Булак-Балаховіч паехаў у Іспанію ў дапамогу Франко.

Я паціснуў плячыма.

— Даўно чытаў.

Ніканор уздрыгнуўся ад злосці і агіды:

— На свежую кроў у Іспанію паехаў драпежны груган. А помніш, як ён у нас арудаваў?

— Помню... Сотні жанок і дзяцей шаблямі пасек. Мястэчкі ды вёскі паліў, нішчыў.

— Та-а-ак...—раздумна і працягla сказаў Ніканор.— Я быў тады на калчакаўскім фронце. Балаховіч са сваёй бандай напаў і на нашу вёску. Кулакі данеслі яго галава-рэзам на маю жонку: большэвічка, муж чырвонаармеец.

Голас Ніканора знізіўся, стаў надтраснутым і хрыплым. Ніканор апавяддаў мне, свайму старому лістапісцу, адну з сотняў жудасных гісторый аб крывяжэрных учынках банды Булак-Балаховіча на Беларусі: жонку і дзяцей Ніканора пасеклі на кавалкі...

У Ніканора новая сям'я. Яго цяперашняя жонка— малодшая сястра першай.

Я адварнуўся да акна. Тонкая восеньская імжа вісела ў паветры, нібы павуцінне. Ніканор змоўк. Маўчаў і я. Ніканорыха перабегла вуліцу да студні з бляшаным вядром у руках.

— Ніканор, ідзі ў канюшню!—сказала яна.

І голас у яе якраз, як у старэйшай сястры. Гэткім голасам дваццаць год таму назад тая дыктавала мне лісты:

«... і яшчэ кланяеца татку Зосенька... і яшчэ кланяеца  
Макарка... і яшчэ...»

Сінія вочкі белагаловых дзетак Ніканора мільгалі перада  
мною і таропіліся ў мае позіркі глыбока-глыбока.

Я ледзь глынуў гарачы камяк, што душыў мне горла.

Маўчанне перарваў Ніканор:

— Мы, бачыш, блізкія, крэўныя з рэвалюцыйнай  
Іспаніяй. Адны і тыя самыя дзікія звяры пралівалі і пралі-  
ваюць кроў працоўных на ўсім свеце. Здаецца, так Іспанія  
далёка ад нас, а бачыш, як блізка...

Кожны раз, чытаючи ў газэце, як расстрэльваюць  
жонак і дзяцей храбрых байкоў народнага фронта ў  
Іспаніі, я ўспамінаю сваю ледзь загоеную рану... Пад іспан-  
скім імёнамі адчуваю сваю першую жонку Марылю  
і дзяцей—Зоську, Макарку і Лёнечку—той самы боль...

Мы пайшлі з Ніканорам у канюшню. Па дарозе ён  
дадаў:

— Нічога, братку! Не прападзе народ, які так храбра  
адстойвае сваё чалавечасправа.

Мінск, 1936 г.



## НОВАГОДНЯЯ ЁЛКА

Лес быў пасярэбраны сівізной марозу, зямля была цвёрдая і гучная. У лагчынах блішчэлі ахопленыя ледзянай карою лужыны і лапкі снегу.

Чорнаво́кая настаўніца Ганна Тарасаўна, жывавая жанчына трыццаці год, гуляла ў лесе з вясёлай грамадой школьнікаў. На фурманцы ехаў хлапчук Мішка. Ён быў на гэты раз вельмі горды—у яго за поясам тырчэла бліскучая невялікая сякерка. Лес быў за два кілометры ад новага вялізнага будынка школы. Гоман дзяцей поўніў паветра. Яны выбіралі ялінку на новы год. Дзеци калгаснікаў, якія ўлетку, у вольныя часы, гулялі па навакольных палях і лясах, не так цікавіліся ёлкай, як тымі дзівоснымі садавінамі, што на ёй будуць расці ў школьнім зале. Гэтых садавін-падарункаў Ганна Тарасаўна прывезла з Мінска вялікую скрыню.

Выбар ёлак быў багаты. Вочы дзяцей разбягаліся ва ўсе бакі. Нарэшце ім спадабалася адна стромкая, тоненская ялінка, што стаяла на паляне, недалёка ад дарогі, калі высокай тоўстай ёлкі, нібы дзіця каля роднай маці.

— Гэту ялінчуку і возьмем!—крыкнуў Мішка, падскочыў да яе і дастаў з-за пояса сякерку.

— Гэту! Гэту!—узрадаваліся дзеци.

— Сячы!—загадала Ганна Тарасаўна і махнула рукой, нібы дала каманду.

Міцка ўзмахнуў сякеры, крыкнуў «гэ-э-э!», але настаўніца раптам затрымала яго руку:

— Не чапай, Міша!

Смутак і радасць чаргаваліся ў вачах настаўніцы. Яе гладкі лоб на адну кароткую хвіліну спахмурнеў. Яна зірнула з хваляваннем на высачэзную ёлку і на яе «дзіцё».

Вучні здзівіліся:

— Такой харошай ялінцы месца толькі ў школе.

— Чаму не чапаць?

— У чым справа?

— А я вам раскажу.

— Раскажыце, Ганна Тарасаўна.

Дзеци ўзрадаваліся.

— Раскажыце! Раскажыце!

Ганна Тарасаўна на хвіліну задумалася, нібы нешта ўспамінала. Дзеци абступілі яе цясней. Яна пачала ціхім голасам, нібы саромілася. З кожным словам яе голас мацнеў.

— Гадавалася я круглай сіратой—ні бацькоў, ні братоў, ні сяцёў і ніякіх родных. Як я сябе памятаю, жыла па чужых людзях. У сем год я ўжо свіней пасвіла ў аднаго тутэйшага кулака. Білі мяне больш, чым кармілі. Не было каму паскардзіцца. Калі сынок гаспадароў маіх год у чым-небудзь правініцца—каралі мяне. «Яму на страх»—гаварыла гаспадыня. З майго твара ніколі не зыходзілі сінякі. Я так звыклася, што нават не асабліва пакутвала ад біцця. Горш было з майей вечнай галадухай. А яшчэ горш—адзіноцтва. Хацелася ад каго-небудзь пачуць добрае, спагадлівае слова, да каго-небудзь прытуліцца, каб хто мяне пашкадаваў, каб хто пабедаваў над майей сірочай долей. Апрача дрэў у лесе, нікога ў мяне не было. Гэтая тоўстая ёлка тады была тоненкая і такая адзінокая на паляне, як я сярод людзей.

Аднаго разу, калі гаспадар адсцёбаў мяне пугай, я, акрываўленая, уцякла ад яго, куды вочы глядзяць. Прыйбегла сюды, на паляну, да адзінокай ёлкі, абняла яе і, плачучы, апавядала сваю крыўду. Было гэта пасля дажджу. З лапак капалі на мяне кроплі, і мне здавалася, што дрэўца плача ад жалю да мяне.

У часы белапольскай акупациі мне было чатырнаццаць год. Я служыла ў фальварку аднаго панка, дзе цяпер стаіць наша новая школа. Тры гады таму назад разбурылі стары панскі будынак з пакоямі і пакойчыкамі.

— Памятаем! Памятаем!—сказаў дзеци.

— Дык вось я там працавала на кухні. Я не раз апавядала вам, дзеци, як белапалікі ў нас тады гаспадарылі і як нашы слаўныя партызаны змагаліся за совецкую ўладу.

Я тады была ўжо не зусім адзінокая—служыў у пана пастушком дзесяцігадовы хлапчук. Я кожны дзень што-небудзь крала для яго з панской кухні і совала яму ў торбачку, і гэта мяне вельмі радавала. Дзіўны быў хлапчук, сінявокі, паслухмяны, маўклівы. Вечна іграў на жалейцы: на полі, на дварэ, у парабкоўскай хаце. Ён так жаласліва і хораша іграў, што я наслухацца не магла.

Аднаго разу, у веснавую ноч, нашы партызаны спалілі мост на рацэ Піціч, дзе праходзіць палатно чыгункі, зрабілі напад на станцыю, дзе знаходзіўся жандармскі аддзел, перастралялі жандармаў, узніялі над будынкам станцыі чырвоны сцяг і зніклі. У тую-ж ноч уцёк з фальварка і пастушок. Кулакі разнюхалі, дзе знаходзяцца партызаны. Падказалі. Праз некалькі дзён арыштавалі шэсць партызан. Атрад конных жандармаў прывёў іх, звязаных, у гэты самы фальварак, дзе я працавала наймічкай і дзе знаходзіўся другі жандармскі засценак. Пан загадаў мне прыслужваць жандармам. Пад панскім домам, як вы памятаце, быў вялізны склеп. Туды і кінулі шэсць арыштаваных, збітых, акрызаўленых людзей. Кожную ноч іх выводзілі наверх, на допыт да жандармаў.

Не буду вам апавяданц пра тыя страшныя здзекі, што жандармы ўчынялі над імі. Жандармы дапытваліся: «Хто ваши таварышы? Хто яшчэ прымай удзел?» Я затыкала вуши, каб не чуць ляскату бізуной і шомпалаў, стогнаў скатаваных і брыдкіх лаянак жандармаў. Партызаны былі знаёмыя мне, бацькі, браты і родныя нашых цяперашніх калгаснікаў. Найвялікшай для мяне пакутай было кожны раз пасля такіх допытаў мыць ablітую бядняцкай крывёю падлогу. У мяне дрыжэлі рукі, кружылася галаава. Я плакала. Мне, дзяўчынцы, было так страшна... Я спаць не магла. Стогны з падвала рэзалі нажом мае грудзі. Назат калі было ціха—звінелі ў маіх вушах крыкі і плач.

Дзень-у-дзень выведвалі ў партызан адно і тое самае: «Хто прымай удзел з вёскі Мязэрыйчы?»—гэта дзе наш калгас «Чырвоны сцяг» цяпер. Ніякія катаванні ім не дапамагалі. Партызаны маўчалі. Мне прыходзілася цягаць жандармам вёдры з вадою, каб прыводзіць у прытомнасць збитых людзей.

У тыя дні я не магла есці ад страху, каб хаяць хто з партызан не прагаварыўся. Хацела ўцячы, як той пастушок; але нешта стрымлівала мяне, прыкоўвала да жандармскіх пакояў. Я думала: а можа чым-небудзь дапамагу арыштаваным. Праз колькі дзён я крыху пасмілела і давай прыслухоўвацца праз тонкія сценкі да допытаў. Адзін з партызан звар'яцеў, калі... але не буду вам гаварыць аб tym, як яго мучылі. Ён выў немым голасам. Пачаў

трызніць і выгаварваць прозвішчы ды імёны сваіх таварышоў—наших старэйшых калгаснікаў, вашых бацькоў, дзядзькоў і братоў...

Кожнае прозвішча лезла вострай іголкай у маё сэрца. Праз шчыліны дзвярэй я ўбачыла, як жандарм упісвае ў кніжку прозвішчы ды імёны знаёмых і блізкіх людзей. Я рвала на сабе валасы. Мне стала горача і холадна. Праз чорны ход кінулася на двор, растррапаная, без хусткі, босая. Хоць я была зусім адзінокая, але адчуvalа, што гэтая людзі былі мне крэўныя ў горы і бядзе.

Была веснавая ноч. Я бегла ў Мязэрычы і ног пад сабою не чула. Нібы нехта на крыллях мяне нёс. Мне насустроч ляцелі хмызнякі, лес і далёкія аганькі чыгункі. Каб хача паспець, а то ўся вёска загіне. Часта аглядалася назад. Дыханне стрымлівалася. Дабегла да першай хаты. Усё расказала. Паўцякалі ў лес не толькі партызаны, але шмат хто з дзядоў, жанок і дзяцей. Я парашыла бегчы назад у фальварак—можа чым-небудзь дапамагу скатаваным.

Зноў бягу праз лес, прыслухоўваюся. Чую тупат коней па лясной дарозе. Зусім блізка. (Вось там, дзе дарога паварочвае ўлева, на гэтай самай паляне.) Ці пасплю скхавацца?—думаю. А гэта самая ёлка як-бы чакае мяне. Я бягом да ёлкі і прырасла да яе. Нібы да матулі. Мабыць і ўдзень не ўгледзелі-б мяне з дарогі. Зусім блізка праехаў атрад жандармаў. Я чула, як мяне лаялі. Яны здагадваліся, што я пабегла ў вёску. Значыць, мне ў фальварку ўжо не месца.

Я мела тады першае вялікае шчасце ў сваім жыцці—выратавала некалькі дзесяткаў партызан. Калі праехаў жандармскі атрад, мне насустроч вышаў з лесу пастушок з фальварка. З радасці, што сустрэў мяне, ён ледзь не зайграў у сваю жалейку. Я абняла матулю-ёлку, што скхавала мяне ад жандармаў. Пастушок павёў мяне да партызан. Я была разам з імі аж да прыходу сюды Чырвонай Арміі. Што было далей, дзеці, я вам не раз апавядала пры наших гутарках пра грамадзянскую вайну.

Дык вось, каля маёй замілаванай ёлкі вырасла яліначка. Яна не памятае тых часоў, як і вы. Няхай сабе расце. Не будзем яе чапаць.

Смутак і радасць чаргаваліся ў вачах настаўніцы. Такі самы выраз вачэй быў і ў школьнікаў. З ранейшых апавяданняў Ганны Тарасаўны яны ведаюць, што многія з партызан былі расстрэлены, што белапалякі спалілі вёску, катаўвалі старых і малых, а з прыходам Чырвонай Арміі пачалося новае жыццё.

На пятнаццатую гадавіну вызвалення Беларусі ад белапалякаў сюды, у калгас, прыехала на свята шмат дарагіх


гасцей з розных гарадоў Вялікага Саюза—настаўнікі, прафесары, рабочыя, лётчыкі, інжынеры, ваенныя камандзіры. Усе яны—былія тутэйшыя батракі і беднякі—партызаны і дзецы партызан.

Адзін з гасцей хораша іграў на скрыпцы. Гэта быў той самы, які калісьці пастушком іграў на жалейцы і павёў Ганну Тарасаўну да партызан у лес.

\* \* \*

Школьнікі знайшлі ёлку ў другім месцы. У вялікім школьным зале на ёй, нібы дзівосныя садавіны, віселі розныя падарункі для дзяцей.

Мінск, 1937 г.



## А Н Ч А Р

### *Апавяданне настаўніка*

Мне было тады дзесяць год. За дэве зімы вучобы ў нашай царкоўна-прыходскай школе я налаўчыўся чытаць. Я гэтаму вельмі радаваўся. Толькі разам з радасцю з'явілася бяда. Не меў чаго чытаць, не было кніг. Колькі ні прасіў у бацькі—ён усё аднекваўся:

— Няма грошай, сынку! Дай бог, каб хоць хлеб быў, а то яшчэ кнігі...

І, сапраўды, хлеба мы заўсёды мелі ўволю толькі да новага года. Пасля мы налягалі на бульбу і зацірку, а вясной—на шчаўе...

Але я да таго адчуваў голад на друкаванае слова, што краў у бацькі нават газецину, якую ён хаваў на закруткі цыгарак разам з тытуном. Я сотні разоў чытаў этикеткі на разбітых шкаліках ля ганку манаполькі: «Казенная винная лавка». На пачках тытуну перачытваў: «Бакун. Табачная фабрика. Харліп. Город Минск». Іншай літаратуры не было.

Аднаго разу я меў першае вялікае шчасце ў майі гаротным жыцці. За тое, што я дапамог выносіць з манаполькі на воз пустыя бутэлькі, манапольщик падарыў мне кніжку Пушкіна. Яна была вельмі патрапаная, без першых і апошніх лісткоў, але даволі тоўстая. З радасці я ног пад сабой не чуў—імчаўся дахаты нібы на крыллях. Я марыў аб tym, што прыду дадому, вазьму пук лучыны. Меншая сястрычка Ганка будзе мне свяціць, а я—чытаць ды чытаць...

Быў зімовы адвячорак. Круціла мяцеліца. Ля платоў ляжалі вялізныя гурбы снегу. Я бег дахаты і па дарозе перагортваў кніжку—шукаў малюнкаў, «чалавечкаў», «птушачак», да чаго быў вялікі ахвотнік. Знайшоў на адной са старонак кучаравую галаву юнака, якая ўрэзалася ў маёй памяці на ўсё жыццё.

Радасьць мая расла з кожным крокам. Я ўжо блізка ля хаты. Зараз буду чытаць... Спыніўся каля самых дзвярэй. Што гэта?

З хаты чую галашэнне маці, тоненькі жаласлівы плач сястры і людскую гамонку. Спалохана адчыніў дверы. На мяне ніхто не звярнуў увагі. Маёй ранейшай радасці як не было. Я застыў ад страху. Мяне сустрэла першае вялікае няшчасце ў маім жыцці. На лаве пад абразамі ляжыць мой бацька—жоўты, як воск, з заплюшчанымі вачымі. Да мяне падышла з плачам вяс�мігадовая сястрычка:

— Ляпонка... Татку дрэва ў лесе забіла...

Худы, востры падбародак яе дрыжэў. Тоненькімі пальчыкамі яна ўрэпілася ў валасы, як мая маці, і начала за ёю паўтараць нараспей жаласлівыя слова галашэння.

Колькі дзён таму назад мой бацька і дзядзька Язэп наняліся ў пана з суседняга маёнтка зваліцу у гаі пару дзесяткаў дубоў і парэзаць на кароткія калодкі для клёпак. У маёнтку быў бровар, патрэбна было шмат бочак.

Ужо пры мне дзядзька Язэп у дзесяты раз апавядáў, як здарылася няшчасце, як стагодні дуб паддаўся пад пілой, як пачаў з крэктам хіліца ўбок і як ён, дзядзька Язэп, крыкнуў майму бацьку: «уцякай! уцякай!»—і як дрэва ўдарыла бацьку па спіне, і ён нават ні разу не крыкнуў...

Маці ў дзесяты раз гаварыла, галасіла і плакала ўсё аб адным: яна дакарала нябожчыка, што пакінуў без пары яе, бедную ўдаву, і дзетак-сиротак, якім прыдзецца цяпер сышыць торбы ды пайсці пад чужыя вокны хлеба прасіць.

Я стаяў, нібы аглушаны доўбняй, пакуль разышліся гутарлівия і спачуваючыя суседзі і суседкі. Мы асталіся адны. Я не мог ўсё-ж такі ўстрымацца, каб не памаць за пазухай кніжку Пушкіна. Суседка прынесла доўгую тонкую васковую свечку. Маці запаліла свечку і паставіла ля бацькі. Пры маёй памяці наша хатка ўпершыню асвятлілася не лучынай... Гэта было для мяне даволі цікавым з'явішчам.

— Схадзі, сірацінка, пакліч Сымона-кантычніка. Няхай над нябожчыкам святыя слова чытае.

Так загадала мне маці, плачучы. Новая годнасць,—сіраціна, нададзеная маткай,—сціснула мне горла. З маіх вачэй ліліся ручай слёз. Але справа не ў маіх слязах—патрэбен Сымон-кантычнік.

Ён быў адзіным пісьменным чалавекам у ваколіцы, які чытаў псалтыр пры нябожчыках. Я добра ведаў яго акуляры, якія ён насоўваў на тоўсты сіняваты нос, акуляры з ніткамі замест аглабелец. Схіліўшы крыху набок галаву, Сымон-кантычнік правым—зрачым—вокам утыкаўся ў тоўсты замызганы псалтыр і гугнявіў нараспей незразумелыя царкоўна-славянскія слова.

Я пазваў Сымона-кантычніка.

Ён чытаў усю ноч псалтыр. Назаўтра пахавалі бацьку. На хаўтуры аддалі апошнія рублі: трэба было заплаціць папу, трэба было пачаставаць суседзяў гарэлкай і закускай, каб бацьку ўспаміналі добрым словам. У хаце апрача некалькіх асмін бульбы нічога не асталося.

— Што-ж нам цяпер рабіць?—бедавала нешчаслівая маці.—Як жыць будзем?

Суседзі нараілі: мяне аддаць у пастухі, а Ганку—заяньку. Маці возьме нашыя заробкі ў хату, будзе хадзіць на падзённую работу—і жыць пойдзе, як па масле... Ужо знайшліся ахвотнікі, што хацелі забраць нас зараз-жа з роднай хаткі... Маці адпраслася:

— Няхай пабудуць у мяне да вясны... Яны-ж такія дробненькія... Няхай з роднай маткай пажывуць мае маленъкія сірацінкі...

І вось дзень-у-дзень маці аплаквала бацьку, сябе—удаву горкую і нас—маленъкіх наймітаў...

Матын несупынны лямант так выбіў мяне з каляі, што я спачатку зусім забыўся пра кніжку Пушкіна. Была тады вельмі халодная зіма. На дварэ стагнала і плакала мяцеліца. Дробныя акенцы былі залеплены звонку сіняватымі снегамі. У коміне пераліваліся на розныя лады працяглыя тонкія посвісты. Мне здавалася, што сама зіма плача аб нашай гаротнай долі. Я—будучы пастух—адразу нібы пастарэў на некалькі год, не гуляў са сваімі равеснікамі, а ўсё сядзеў у хаце і думаў, думаў... і стала мне да таго нудна і цяжка, аж я не ведаў, што з сабою рабіць.

Аднаго разу ўвечары я ўспомніў пра Пушкіна. Я запаліў лучыну, дастаў кніжку, прысеў і разгарнуў яе.

Якраз трапіўся мне верш «Зімний вечар». Я пачаў чытаць няўпэўнена, па складах:

Бу-ря мгло-о-ю не-бо кро-о-ет,  
Ви-их-ри снеж-ны-е кру-тя:  
То, как зверь, о-на за-во-ет,  
То за-пла-чет, как ди-тя.

Маці і Ганка сталі побач і пільна прыслухоўваліся. Іх заваражыла рытміка, рыфмы. Маці ціха ўсхліпвала, а ў Ганкі зусім высахлі слёзы. Верш гарманіраваў з пагодай, з настроем. З кожным новым радком маці ўсё больш уваж-

ліва слухала, усё спакойней знімала з луучыны нагар і выцірала з вачэй слёзы, якія ўсё набягалі, нібы з вечнай крыніцы.

З кожным новым радком я чытаў усё больш лёгка і плаўна.

Пушкінскія слова навявалі на маці лагодны смутак. Нячутнымі крокамі да яе сэрца падкрадвалася прымірэнне з «доляй». Маці пазірала на мяне—на старэйшага ў сям'і, на будучага гаспадара—з ціхай гордасцю: гэта-ж не жарты, сын ужо чытае. Я зірнуў на яе і зразумеў яе думкі: «Можа, не прыдзеца яму з сякерай у лесе зарабляць на хлеб. Ён вырасце разумнейшым за бацьку... Бач, як чытае...»

Я крыху спыніўся і давай перагортваць лісткі, каб для сваёй уласнай цікавасці загалоўкі чытаць шэптом.

— Чытай яшчэ,—папрасіла маці такім ласкавым і літасцівым голасам, ад якога руکі ў мяне дрыгнулі.

Я натрапіў позіркам на слова «Анчар». Я прачытаў яго ўслых, і маці паўтарыла за мною шэптом гэтае незразумелае слова—«ан-чар».

Звыкшыся крыху са шрыфтам, я чытаў новы верш лепш, чым першы. Маці пачала таксама пільней прыслушоўвацца. Калі я прачытаў: «Лишь вихорь черны на древо смерти набежит», у маці затрапяталіся расніцы. За мной яна шантала ўесь верш і бадай у поўны голас гаварыла разам са мною вось гэтую строфу:

Принес и ослабел и лег  
Под сводом шалаша на лыки,  
И умер белый раб у ног  
Непобедимого владыки.

Праз сваё вялікае гора маці адчула сэрцам змест гэтага верша, у якім смерць бацькі была так выразна растлумачана. На худым твары маці зазяялі новай свядомасцю яе бліскучыя сінія очі. Яна растлумачыла мне верш Пушкіна вельмі арыгінальна: анчар—дуб, з якога робяць бочкі для гарэлкі, яд—гарэлка, князь—наш пан, а раб—забіты бацька...

Заспакоены пры першым вершы позірк маці загарэўся гневам. Очі сталі сухія. Яна ў вялікім абурэнні пачала праклінаць нашага пана ды іншых паноў. Усё ліха, казала яна, ад іх ідзе.

Гэта было ў 1904 годзе.

Праз паўтара года парабкі пана падпалі і маёнтак. Палалі будынкі на гумнече, агонь пераскочыў на бровар. Са страшнымі выбухамі агнёвае мора з бровара захлынула панская пакой. Бондарную майстэрню, з гатовымі бочкамі ды кучамі клёпак і абручоў, падпалиў я сам, у адплату за


смерць бацькі. Пры гэтым я спяваў (сам мелодыю прыдумаў) песню «Анчар».

Сякерай у лесе, аднак, і мне прыходзілася пасля забрабляць на хлеб. Мая граматнасць да Кастрычніка мне хлеба не давала.

Не гледзячы на цяжкае жыццё, я з Пушкіным не разлучаўся ніколі. Я купіў пасля ўсе яго творы. І не было выпадку ў майм жыцці або ў жыцці маіх суседзяў, якога-бы не ілюстраваў радкамі Пушкіна. Ён навучыў мяне любіць прыроду, працу, волю, незалежнасць ад багатых і разумець узаемаадносіны між людзьмі. Дзякуючы Пушкіну я пачаў займацца самаадукацыяй. З пятнаццаці год я ўжо быў у хаце поўным гаспадаром, часам урываў адну-другую грыўню на кнігу. А пасля грамадзянскай вайны, калі я вярнуўся дадому з партызаншчыны, я скончыў тэхнікум і зрабіўся настаўнікам.

Мая маці жыве пры мне. Сам грамаце яе навучыў. Паволі чытае і перачытвае яна вершы Пушкіна. І кожны раз, калі чытае «Анчар», успамінае смерць бацькі. І злосць, і сум у яе вачах на ранейшае жыццё засланяюцца радасцю нашых шчаслівых дзён пад Сталінскім сонцам.

Мінск, 1937 г.



## ЖАЛЕЙКА

Гэта было пасля новага года. Малады кампазітар Сяргей Міронавіч Румейка запрасіў мяне паслухаць сваю новую сімфонію.

— «Жалейкай» завецца,—сказаў ён.

Мяне зацікавіла назва. Добра ведаю старадаўнюю драўляную свісцёлку на щэсць-сем галасоў. Калі я ў маленстве слухаў ігру пастушка на жалейцы, мне здавалася, што гэта сняваюць жаўранкі або журчыць ручак.

Сяргей Міронавіч перагортвае ноты. Яны дзе-ні-дзе пярэсцяць ад направак каляровым алоўкам. У маладога кампазітара энергічны твар, высокі белы лоб і натхнёная сінія вочы. Ён прабуе інструмент моцнымі і чулымі пальцамі. Аднымі вухам нібы прыслухоўваецца да гукаў. Пры першым акордзе вочы яго становяцца ўёмнымі і мройнымі. Па яго губах расплываецца дзіцячая ўсмешка.

Электрычная лямпачка асвятляе толькі рабаль. У прасторным пакой поўзмрок. Зімовы вечар налівае шыбы акон сінім чарнілам. і мне здаецца, што мелодыя даносіцца сюды з двара, з-за вокнаў. Яна пльве з-пад пальцаў музыканта тонкімі струменямі, пакрысе набліжаецца, нарастаете. Кволія і баязлівыя тоны м'ацнеюць, напаўняюцца бадзёрасцю. Мелодыя акрыляеца, мяняе тэмп, паўтараеца на розныя лады. Надзіва спрытныя пальцы ткуць тонкія ўзоры гукаў. Тканіна мелодыі разгортваеца, хвалюе, выклікае гнеў, жаласлівасць.

У моры гукаў улаўліваю шэпт лесу. Пералівы ветру пераходзяць у буру, у гнеўныя галасы, у ліманты. Роспач ператвараеца ў пагрозу. Дзіцячы плач і галашэнне маткі заліваюцца грымотным рокатам.

У майі зрокавым уяўленні паўстаюць жывапісныя ілюстрацыі да мелодыі. Фантастычны лес, нібы тэатральная дэкарацыя да казкі. Мірны лірычны пейзаж: лужок, старыя

дубы, бярозы, рачулка. І зноў нешта страхотнае: шугае по-  
лымя па саламяных стрэхах, тубы людзей разяўленыя ад  
крыку. Спалоханыя, вылупленыя вочы. Карціны мяняюща,  
нібы ў сне.

Кволая гукі жалейкі ператвараюца ў пераможны кліч  
бадзёрага гімна. Я ўзняты нібы на хвалях. Блізкі подых  
бітвы. Знік пакой. Няма Сяргея Міронавіча з яго чарадзей-  
нымі пальцамі. Мяне кудысьці імчыць, як лісцінку.  
У жыццё? У нябыт? Мне ў гэтую хвіліну ўсёроўна. І рап-  
там—вялікая радасць агортвае мяне. Радасць перамогі.

Прыпей ранейшай жалейкі. Яе гукі лунаюць над вяліз-  
ным полем жыта, азалочанага сонцам. Апошні акорд як-бы  
рассыпаецца ў аддаленні ледзь чутнымі краплямі.

У поўзмрочным пакой цішыні. Праз шыбы акон плыве  
сінь зімовай ночы. Сяргей Міронавіч моўкі выцірае ўспа-  
целы лоб.

Я пытаюся:

— Эпізод з часоў грамадзянскай вайны?

— Так.

Сяргей Міронавіч задаволена ўсміхаецца.

— Гэта толькі клавір, а як мая сімфонія будзе вы-  
конвацца аркестрам, тады і дзіцё зразумее.

— Жалейка пранізвае вашу сімфонію лірычнымі пра-  
меннямі. Ёсць хвіліны ў вашай сімфоніі, калі і памерці не  
страшна за народ.

Сяргей Міронавіч задумваецца. Дзве глыбокія змор-  
шчыны перасякаюць яго высокі лоб.

— Жалейка,—кажа ён,—адзін з самых яркіх успамінаў  
маіх дзіцячых год. Праз жалейку я заўсёды выказваў свае  
пакуты і радасці. Памятаю сябе заўсёды з жалейкай. Пер-  
шую жалейку змайстраваў мне мой родны дзед, калі мне  
было чатыры гады. У сем год я іграў так віртуозна, што  
людзі заслухваліся. Я сам выдумляў мелодыі. Родам я з  
Гродненскай губерні. Бацькоўскую хату і бацькоў памятаю  
нібы праз сон. Добра памятаю восеньскую размытую да-  
рогу з Гродненшчыны на Мінск. Мае бацькі ўцякалі разам  
з тысячамі бежанцаў з лініі фронта імперыялістычнай  
войны. Я сядзеў на возе ды ўсё іграў на жалейцы. Спачатку  
па дарозе памёр бацька. Хутка памерла і маці. Ніколі не за-  
буду яе вачэй. Яна так і памерла, таропячы ў мяне вочы і  
шэпчуцы: «сірацінка... сірацінка... сіра...»

Бацькоў пахавалі на мяжы ля дарогі ў гліністай мокрай  
землі, ледзь не ў гразі, якая прыкра чвакала пад лапатай.  
Ад жудасці я акамянеў, нават не плакаў.

Хутка паў і конь, апошняя спадчына ад маіх бацькоў.  
Адна сердабольная жанчына з бежанцаў падняла мяне на  
рукі, прыцінула да грудзей і загаласіла спеўным голасам:

— А хто цябе даглядаць будзе? А хто цябе прычэсваць будзе? А хто цябе карміць будзе? А дзе ты галоўку прытуліш? І птушка мае гняздо. І рыбка мае куток. І мурашка мае сваю норачку-ямінку... Чаму маўчыш? Паплач над сірочай доляй сваёй... Паплач, ягадка, і табе лягчэй стане... Сэрца адпусціща...

Я маўчай. Жанчына з дакорам ківала галавой. Яна змяніла тон. Запыталася ў мяне будзённым голасам:

— Бачыш, вунь коміны?

— Бачу...—шапнуў я.

Асцярожна, нібы я быў са шкла, яна паставіла мяне на зямлю і сказала строгім голасам:

— Ідзі туды, вунь той сцяжынкай. Зайдзі ў першую новую хату. Такога малога не прагоняць.

Яна перахрысціла мяне.

Я пайшоў незнаёмай сцежкай адзін-адным з жалейкай у руках. Мяне, пяцігадовага хлапчука, прыняў тады ў сваю новую хату багаты рыжабароды мужык з вёскі Ларчукі. Ад першага дня я зарабляў у яго свой хлеб: нінькай быў зімой, гусей пасвіў улетку. Касавокая тоўстая гаспадыня давала мне есці на кухні ў адзін час з сабакамі. І ніводнай ласкі я не меў ад людзей у гэтай хаце. Заўсёды былі мною нездаволены. Вечна калолі мяне, як цвікамі, злоснымі вачымі.

Памятаю сцюдзёныя восеньскія ночы на начлезе.

Над цёмнай сцяною бору вісіць маладзік. Ён выглядае сярпом колеру крыві. На паплавах пасуцца коні. Вакол патухшага вогнішча спяць начлежнікі. Не спіцца толькі мне. Хацеў-бы іграць на жалейцы, але-ж трэба даць спаць запрацаваным людзям. Я хутаюся ў старую світку гаспадара і ніяк сагрэцца не могу. Не маю дзе падзець босых ног. Яны дробныя, патрэсканыя да крыві і празяблыя. Іх пранізывае вялікі холад. Я скурчваюся ў камоў. Дрыжу ад холаду. Зуб аб зуб не пападае. Я ўсоўваю ногі ў цёплы прыскад ад вогнішча, і мне здаецца, што нехта балюча ўкусіў мяне за пальцы. Гэта я трапіў у гарачае вуголле. Я ўскокваю, соваю нагу ў халодную расу. Баліць так—хочь ты гвалту крычы.

І вельмі страшна мне, малому, уначы... Гаспадар загадаў мне пільна сачыць за коньмі. Я сяджу. Азіраюся. Прыслухоўваюся. Боль, апаленай нагі і страх ночы аднялі ў мяне жаданне спаць. Я сяджу. Коні ўводдалі выгледаюць, як цені. Чутна, як яны старанна скубуць травіцу. Чуцен бразг ланцужкоў—гэта «мае» коні ў жалезных путах. «Мае» коні самыя лепшыя... Няхай што з імі здарыцца, тады мой рыжабароды кат залупцуе мяне насмерць.

З воддалі даносіцца выщё ваўчанят. Я іх ведаю. Па выщю пазнаю. Відаць, старыя ваўкі вышлі на паляванне.

Я тароплю вочы ў высокія смуглія стагі. І дзівіць мяне—  
нізка над самай зямлёй мільгаюць зоркі. Яны мітусяцца і  
парамі рухаюцца туды і сюды. Коні храпуць. Узнімаюць га-  
ловы ад травы, збіваюцца ў гурт ды ўсё таропяцца на гэ-  
тыя дзівосныя зоркі. Я здагадваюся, у чым справа, і буджу  
начлежнікаў:

— Ваўкі! Ваўкі!

Мне страшней, чым тады, калі хавалі маіх бацькоў у  
гразнай зямлі.

— Ваўкі! Ваўкі!—крычу я непрытомным голасам.

Калі вяртаўся з начлега «дамоў», мне так хацелася  
спаць, што, здаецца, аддаў-бы жыццё, каб толькі заснуць  
на некалькі хвілін, хаця-б у сабачай будцы разам з Мур-  
зай... Прытуліўся-б да яго калматай шэрсці. А спаць няма  
калі: трэба гушкаць калыску. Я-ж і нянька. А дзіцё, як на-  
ўмысна, дражніцца са мною—плача, румзае і нагадвае сваім  
голасам ваўчанё. А спечаная, як бульба, нага баліць, ба-  
ліць...

Рыпіць зыбка драўляным крэктаам, рыпіць ды стогне.  
Вочы мае заплываюць туманом. Галава такая цяжкая, нібы  
сто пудоў важыць. А я спяваю:

— А-а... а-а... а-а-а...

І песня не выратоўвае мяне ад сна: векі апускаюцца.  
Чорнай хвалай надыходзіць цяжкі, як-гара, сон. Я апускаюся  
ў сон, як у глыбокі вір. І забыта цёмная начлежная ноч.  
І забыта балючая нага. І забыты ўвесь свет... Але, надзвіва,  
зусім не сплю...

Я вандрую па восеніскай, вільготнай, непрытульнай  
землі. Я іду дарогай да маглы маци. Нехта так хораша грае  
там на жалейцы... А жалейка залатая—блішчыць, зіхацицца...  
Гэта грае мая маци... Яна стаіць на магіле ў месячным  
адзенні з расчосанымі валасамі—маладая, прыгожая, ды  
грае, грае... Жаласліва... жаласліва... Аж слёзы цякуць з  
маіх вачэй... А жалейка чалавечым голасам гаворыць:

— Сірацінка мая... Сірацінка... Сірацінка...

І раптам мяне акружаюць ваўкі. Маци знікае. Ваўкі вы-  
юць і скаголяць. Вочы ў іх блішчыць аганькамі... А я не  
баюся. Толькі-б тут, на матчынай магіле, спаць... спаць...  
Няхай сабе выюць ваўкі.

Я прачынаюся. Гэта плача дзіцё ў калысцы.

Я прывязваю вяровачку адным канцом да зыбкі, а другім  
канцом да сваёй нагі, кладуся пад калыскай на падлозе і  
зноў спяваю:

— А-а... а-а... а-а-а...

Гукі «а-а-а» я апранаю ў разнастайныя мелодыі, пры-  
думаныя мною.

І зноў сніцца мне сон. Я сплю ў густым крапіуніку прымагіле бацькі ля самай дарогі. Так добра мне. Толькі раптам апёк босую нагу аб крапіву. Баліць нага—ледзь вытымаць. І вось нападае на мяне воўк—страшны, страшны... Я прасынаюся, крычу:

— Ратуйце! Воўк!

Гэта касавская гаспадыня штурхала мяне нагой у бок ды прыгаварвала:

— Уставай! А каб цябе... Дрыхае вечна, такі ды сякі... Абібок... Гультай... Дармаед... Я табе дам спаць пад калыскай! Уставай, а то аплохаю халоднай вадой! Трэба бульбу выбіраць. Наспішся яшчэ...

У часы белапольскай акупацыі мне было дзесяць год. Я ўжо працаваў на полі ледзь не нараўне з дарослымі. Мой гаспадар жыў крыху ў воддалі ад вёскі. Легіянеры часта рабілі налёты на сялянскія хаты, дзе займаліся рабаўніцтвам і катаваннем старых і малых. Адтуль часта даліталі да майго слыху галошанні жанчын, крыкі і просьбы сялян, брыдкія лаянкі жаўнераў. Мне было страшна. Я затыкаў вушы. Гаспадар смяяўся:

— Не бойся,—гаварыў ён.—Ты мне ўсёроўна, што сын. Цябе ніхто не зачэпіць. Толькі не хадзі да вясковых. Яны табе не кумпанія.

Ён строга пагразіў пальцам.

Мне прыходзілася весці «кумпанію» толькі са сваёй жалейкай.

У той час многія з сялян пайшли ў лясы, каб адтуль нападаць на паноў. І вось аднаго разу, калі я на полі пры каровах іграў на жалейцы, да мяне падышоў незнамы чалавек—нізкі, шырокаплечы і худы. Ён быў у шэрый світцы, аброс густой чорнай барадой. Вялікія сінія очы лагодна, па-бацькоўску, усміхаліся.

— Лоўка іграеш!—пахваліў ён і пранізаў мяне вачыма.—А добрыя ў цябе бацькі?

Мне вельмі спадабаўся яго голас, цёплы такі, прыемны. Нібы ён не гаварыў, а спяваў.

— Я—сірата,—сказаў я.—А гаспадары мне і есці шкадуюць. Злыя яны, як ваўкі. Забаранілі нават з людзьмі гаварыць.

Я доўга рассказваў незнамаму пра свае крыўды. Ён уважліва слухаў ды гладзіў мяне шырокай далонню па галаве. Каб не сароміўся, прытуліўся-б да яго і бацькам назваў-бы...

— А хочаш бедным людзям дапамагаць чым-небудзь?— запытаўся ён і глыбока зірнуў мне ў очы.—Скажы, сынок...

— Чым?—здзівіўся я.

— Хоць-бы сваёй жалейкай.

— Жалейкай?!

Ён пяшчотна пагладзіў мяне па шчаце.

— Пабачыш дзе-небудзь у ваколіцы легіяnerаў, засві-  
снеш у свою свісцёлку. Я падыйду да трох дубоў, што  
стаяць недалёка ад вёскі. Ты падгоніш туды сваіх кароў і  
расскажаш мне колькі легіяnerаў, дзе яны і што яны ро-  
бяць.

— Гэта-ж вельмі лёгка!—уздрадаваўся я.

Барадаты чалавек зажмурыў очы і засмияўся грудным  
прыемным голасам:

— Лёгка то лёгка, а трэба асцярожнен'ка. А вось якую  
песню ты будзеш тады граць на сваёй дудачцы! Песню пра  
волю.

Незнёмы задумаўся, нешта ўспамінаў. Вочы ў яго зраз-  
бліся мройнымі, ледзь вільготнымі, прыжмуранымі. Галаву  
ён нахіліў набок, паглядзеў на мяне з добрай усмешкай і  
ўпоўголаса заспіваў:

За гарой пагасла сонейка.  
Воля, дзе ты ходзіш, дзе?  
Воля ходзіць па сасонніку,  
Бедным стрэльбы раздае.

Паны—злосныя разлучнікі—  
Разлучылі вас са мной.  
У кайданах ножкі, ручанькі,  
А бізун над галавой.

Воля ў ясную зараначку  
Пашкай-салайём піе.  
На ясную на паліяничку  
Занявленых заве.

Гэй, ка мне, усе пакутныя!  
Хто жыць хоча—я заву.  
Біце пана ў сэрца лягае!  
Біце пана ў галаву!

Ён так хораща і так жаласліва співаў, што я ледзь не  
заплакаў. У яго быў дасканалы тэнар. Я адразу сыграў на  
жалейцы мелодью.

Незнёмы пахлопаў мяне па спіне:

— Кемны ты хлапчук! Толькі нікому ні мур-мур.

— Нікому...

Незнёмы паглядзеў на мяне цёплымі, бацькоўскімі ва-  
чымы, прытуліў да грудзей і шэптам сказаў:

— Усе мы цяпер такія сіроты, як ты, сынок. Нам трэба  
бараніцца ад злых паноў і ад такіх гаспадароў, як твой.

Праз слёзы я пазіраў, як незнёмы пайшоў у кусты і  
зник. Мне здавалася, што гэта мой бацька з магілы ўстаў.

Я думаў, што гэта сон. З таго разу я стараўся пасвіць ~~ля~~  
самай дарогі. Пільным вокам сачыў я за тым, што робіща  
ў вёсцы і ваколіцы. І даволі часта мая жалейка іграва  
«Волю». Кожны раз пасля «Волі» я сустракаўся з незнамым  
каля трох дубоў, якія цяпер сталі мне сябрамі. Іхні  
шэлт здаваўся мне матчынымі словамі ласкі і пяшчоты.

Мая «Воля» чыніла чуды: партызаны палявалі на атрады  
легіянераў, нападалі на іх. Адбывалася страляніна. За не-  
калькі тыхнія было перабіта нямала шляхты. Партизаны  
выскаквалі раптоўна з густога жыта, што расло пры дарозе,  
з кустоў—адусюль. Сігналы для гэтага ім давала мая жа-  
лейка, на якой я па-майстэрску, з вялікім пачуццём, высвіст-  
ваў «Волю». Мая «Воля» нагнала на паноў вялікі страх.  
Некалькі дэён яны сюды не паказвалі і носа.

Я радаваўся, што мая доля звязалася з доляй усіх бед-  
ных і пакрыўджаных людзей. Яшчэ больш палюбіў я сваю  
ледзь не казачную жалейку, паводле загаду якой бітвы ад-  
бываюцца ў чыстым полі. Я гардзіўся сваёй жалейкай. Яна  
была мне тое самае, што стрэльба...

Была тады такая гарачыня, што на камень не ступіш  
босай нагой. Гаспадар быў у апошня дні нечым устрыво-  
жан. Я выпадкова даўедаўся прычыну яго трывогі. Ён ска-  
заў раніцай жонцы, што палякі ўцякаюць. У поўдзень у  
вёску нахлынуў вялікі атрад пазнанцаў: Я толькі што пры-  
гнаў кароў з поля. Я вельмі занепакоіўся. Што мне рабіць?  
Пайсці адгэтуль у поле без стада і зайграць «Волю?» Гаспа-  
дар круціцца калі мяне на падворку ды з вачэй не спускае.  
З нецярпівасці я прыціснуў да голых грудзей пад кашуляй  
свую замілаваную жалейку. Ледзь гаспадар адварнуўся, я  
шуснуў за вугал і ўлез у жыта.

— Сяргей, дзе ты? Сяр-ге-е-ей!—клікаў мяне гаспадар.

Але ў жыце я, дробны хлопчык, быў, як у густым лесе.  
Вылезши з жыта ў другім канцы поля, пабег між кустоў з  
усіх сіл. Я зайграў на жалейцы «Волю» і накіраваўся да  
трох дубоў, адкуль вёскі не відаць было.

З'явіўся мой бацька. Так я называў незнамага. Я рас-  
казаў яму пра панскае войска.

— Хадзем са мною!—сказаў ён.—Чырвоная Армія гоніць  
адгэтуль пілсудчыкаў, як зайцоў.

Мы кінуліся бягом. З вёскі раптам пачуліся крыкі, ля-  
мант. Галошанне плыло па палях і рэзала сэрца, як нажом.  
Загрукатлі стрэлы. Паказаўся дым. З лесу беглі туды  
ўзброеные партызаны, а з лагчыны, з супроцьлеглага боку  
вёскі, імчаўся атрад Чырвонай конніцы.

Над будынкамі клубіўся дым. Па саламяных стрэхах гу-  
ляў агонь. Пазнанцы ўцякалі хто куды, хаваліся ў кустах,  
у жыце. Па прасёлачных дарогах, па сцежках валяліся іх

трупы. У вёсцы ўжо былі партызаны і Чырвоная конніца. Нямала забітых і раненых сялян валялася на вуліцы. Сярод іх былі і малыя дзеци. Раз'юшаныя «рыцары» пана Пілсудскага касілі іх з кулямёта. Каб не паспей паратунак—ні аднаго жывога не асталося-б у вёсцы.

Сяргей Міронавіч спыніў сваё апавяданне.

— А што цяпер у гэтай вёсцы?— запытаўся я.


— Калгас «Чырвоная зорка». Там багатыя ўраджай і на хлеб, і на людзей: адтуль вышла некалькі дзесяткаў настаўнікаў, дактароў, камбайнераў, камандзіраў Чырвонай Арміі і шмат іншых. Адна даярка з гэтага калгаса—дэпутат Вярхоўнага Совета БССР.

— І адзін кампазітар,— дадаю я.

Сяргей Міронавіч усміхнуўся.

— Хутка паеду туды. Хачу пазнаёміць старых прыяцеляў з маёй сімфоніяй, якую я называў «Жалейкай».

Мінск, 1938 г.



### НІКГЛЕВАЯ КАЛЯСАЧКА

Яго звалі Отто Мейль. Яго бацька, Карл Мейль, быў беспрацоўным шаўцом. Отто Мейль яшчэ ў маленстве любіў калясачкі. З драўлянай скрынкі ён сам змайстраваў аднаго разу калясачку і вазіў у ёй сваю двухгадовую сінявокую сястрычку Рыту. Яна смяялася ад шчасця. Яе тварык паружаваў. Отто вазіў яе, а яна ўсё прасіла:

— Яшчэ... Яшчэ... — І голас яе быў гучны, як срэбранны званок.

У той час Отто вельмі зайдзросціў свайму равесніку з суседнай багатай фермы — Бертолльду Ліндэ — сыну Гюнтера Ліндэ. Той меў для катання такую прыгожую маляваную калясачку, такую зграбную і лёгкую, што ў Отто вочы разбягаліся. Яму здавалася, што нічога прыгажэйшага і лепшага не можа быць на ўсім свеце. Отто выконваў усе просьбы і загады багатага равесніка Бертолльда, аддана слухаўся яго, шчыра і старанна прыслугоўваў, каб той хоць да зволіў рукамі дакрануцца, памаць і пагладзіць калясачку. Отто пры гэтым млеў ад асалоды, забываў голад, бацькоў, сінявокую сястрычку Рыту...

— Ох, якая сладкая калясачка... Якая цудоўная калясачка... Якая прыгожая калясачка...

У яго голасе было гэтулькі захаплення, пяшчоты і просьбы, што Бертолльд расчуліўся, зрабіўся добрым і да зволіў Отто карыстасца калясачкай. Дабрата і чулівасць Бертолльда была вось якая: ён дазволіў Отто вазіць сябе, Бертолльда, па шасе. Аб tym, каб самому пакатацца, Отто не адважваўся і думачь. Ён і без гэтага меў вялікую ласку ад Бертолльда, бо ва ўладара калясачкі быў яшчэ сапраўдны жывы маленьki рыжы конік, якога Бертолльд запрагаў у свой маленьki фаэтончык.

Отто замяняў коніка і вазіў на калясцы Бертольда.  
Гледзячы на гэта, бацька Бертольда, стары Гюнтэр, хва-  
ліў сына:

— Вось так, мой сын! Будзеш добрым гаспадаром! Ты  
ўжо запрагаеш людзей у сваю каляску...

Калі Отто было пятнаццаць год, ён зноў меў сутычку з  
калясачкай. Але між першай калясачкай і другой была вялі-  
кая розніца. У першы раз Отто прыматаўся да калясачкі  
з шчырым бескарыйным захапленнем і нават сам за гэта  
прыплачваў добраахвотнымі паслугамі. А ў другі раз гэта  
ўжо было цяжкім абязькам, за які яму, Отто, плацілі. Яго,  
Отто, купілі, як жывую рухающую сілу.

Справа была вось якая. У бацькі Бертольда, Гюнтэра  
Ліндэ, аднялася раптам левая частка цела. Ён, канечна, меў  
магчымасць ляжаць на пярыне і спакойна дажываць свой  
сыты век у багатым каменным доме. Але не такі чалавек  
быў Гюнтэр Ліндэ. Ён быў драпежны, як звер, і любіў гас-  
падарыць і камандаваць. Яго вечная прагнасць да гаспада-  
рання была большая за яго ферму. Без гаспадарання ён не  
мог бы жыць. Яму было-б куды цяжэй, чым без хлеба...  
Запрагаць аднаго са сваіх коней у звычайную каляску ба-  
гаты фермер не хацеў. На гэта была важная прычына. Па-  
першае, гэта каштавала-б дорага, а ён быў вельмі скупы.  
Па-другое, ён сам не мог бы управіцца з канём адной ру-  
кой. Ён-жа не мог нават з месца крануцца. Значыць, чалавек  
для паслуг яму ўсёроўна быў патрэбны. Па-трэцяе, па  
вузенькіх сцяжынках поля нельга-ж ездіць на кані—са-  
псуеш пасевы, стопчаши гародніну, збожжа і кармавыя травы.

У той час беспрацоўны бацькі Отто Мейля цярпелі го-  
лад. Бедны хлапец Отто быў горды. Не хацеў ён быць за-  
мест каня ў багача—ні за што не хацеў. Бацькі са слязамі  
на вачах яго ледзь угаварылі. Ды і то не ўгаварылі-б, але  
ён зірнуў на мален'кую сінявокую і белаволосую сястрычку  
Рыту. Яго пранізала такая жаласлівасць да гэтай слабенькай  
дзяўчынкі, што дзеля яе гатоў быў пайсці і на больш цяж-  
кую і на больш ганебную працу...

І Отто наняўся вазіць спараліжаванага Гюнтэра Ліндэ ў  
лёгкай зграбнай нікелевай калясцы, зробленай паводле спе-  
цияльнага заказу старога фермера.

Спачатку здароваму і спрытнаму хлопцу такая праца  
здавалася забаўкай:

— Падумаеш—калясачку вазіць!

Так ён думаў у першыя спробныя хвіліны язды па глад-  
кай роўнай дарожцы ў цяністым садзе. Але пану Гюнтэру  
Ліндэ трэба было аб'ездзіць усе трыццаць гектараў свайго  
ўладарства ўдоўж і поперак, трэба было перарысоўваць  
тонкімі веласіпеднымі калёсамі зграбнай каляскі ўсе клеткі

і шахматныя квадраты разнастайных пасеваў поля і гарода. Апрача таго, спараліжаванаму гаспадару хацелася кожны дзень паглядзець, як пасвіцца стада і пабываць у суседнім хвойніку.

Калі мець на ўзвaze, што Otto вазіў гаспадара ад цямна да цямна, дык можна быць упэўненым за добраякаснасць і старанне гэтага двуногага каня. Як сапраўдны добры конь, ён рабіў дзень-у-дзень некалькі дзесяткаў кілометраў.

Каліска мела нікелевыя аглабелькі з папяроchnікам, абверчаным гумай. Otto знаходзіўся між аглабелькамі, нібы конь, і трymаўся рукамі за папяроchnік. А калі прыходзілася ўзбірацца на ўзгорак, ён упіраўся ў папяроchnік грудзымі. У першыя дні, пакуль Otto яшчэ цалкам не ўваходзіў у ролю двуногага каня, ззаду падпіхваў каліску яго равеснік, сын гаспадара—Бертолльд. Гэта рабілася яшчэ таму, каб даводзіць Otto, што гэтай конскай працай не ганьбуе і сын самога гаспадара.

Не гледзячы на дапамогу, Otto абліваўся потам. На дланях выступалі і часта лопаліся балочыя крывавыя валдыры. Нылі пальцы рук і ног, і ён адчуваў несупынную ламату ў каленях і паясніцы. Няйначай—здрадлівы сын фермера Бертолльда фальшыў, а не памагаў. Зусім магчымы, што Бертолльд нават падвешваўся ззаду да каліскі, каб самому пакарыстацца маленькім жывым маторам—сілай найміта-падлетка. Бо, калі Otto перастаў карыстацца «дапамогай» Бертолльда, вазіць зрабілася куды лягчэй.

Потым Otto зауважыў яшчэ адно цікавае з'явішча: як толькі сябар малых год Бертолльд падыходзіў да яго, пані Ліндэ кожны раз адзывалася яго ды нешта яму гаварыла. Аднаго разу ён нават выпадкова падслухаў:

— Сорам табе, сынок, сябраца са сваім наймітам.

Праз некалькі часу Бертолльд так удаліўся ад яго, што пры сустрэчах адварачваўся ад Otto, як незнамы...

Отто быў гэтым вельмі пакрыўджаны.

Малосенская хатка-будачка бацькою Otto стаяла побач з фермай сям'і Ліндэ. Калі Otto падвозіў часам Гюнтэра Ліндэ да самай мяжы фермы—да хаткі сям'і Мейль, ён ніколі не бачыў ні бацькоў сваіх, ні маленъкай сінявокай сястрычкі Рыты. Затое, калі ён бываў на некалькі гоней ад роднай хаткі, бацькі стаялі на дварэ і здалёку за ім назіралі. Часта ён зауважаў вострым позіркам, як яго маці-кончыкам хусткі выцірае очы. Яму тады рабілася не па сабе, і ён злаваўся на матку.

Отто харчаваўся ў фермера, а начаваў дома. Ён выходзіў з дому пры ўсходзе сонца, а варочаўся дамоў пасля вячэры—позна ўвечары.

— Наш хлебадаўца прышоў,—прабаваў жартаваць бацька Карл Мейль, дымячы сваёй вечнай люлькай.

— Перастань жартаваць,—прасіла маці.

Отто ніколі не скардзіўся бацькам, што цяжка вазіць ні-келевую каляску, што яму ўсё цела баліць. Ён нават руکі хаваў, каб бацькі не бачылі, якія яны ў яго пакалечаныя. Ён адразу клаўся спаць. Ён быў кожны раз змораны, хістаўся на нагах. А калі маці ў яго пыталася, чаму гэта ён так хістаецца, Отто адказваў, што пасля вячэры пані Ліндэ яго пачаставала моцным віном і ён ахмялеў...

— Няўко-ж пані Ліндэ такая далікатная?!—дзівілася маці і падазрона ківала галавой.

Часам уночы ля ложка Отто стаяла маці. Ён прытвараўся, што моцна спіць. Маці стагнала, пяшчотна гладзіла на ім коўдру і ціха-циха шаптала. Гэты шэпт здаваўся яму ледзь прыкметным подыхам ветру па лісцях:

— Мой бедны сынок... Мой няшчасны сынок...

Сэрца Отто сцікалася тады ад страшнага болю. І ён не раз да крыві пакусаў сабе губы. Ён стрымліваўся, каб не разрыдацца.

Сваю любімую сястрычку, сінявокую Рыту, Отто бачыў толькі спячай. Так раненъка-рана пры выхадзе з дома. Так позненька-позна пры приходзе дамоў. Яму здавалася, што з сястрычкай ён навекі разлучыўся. Яму здавалася, што яна вечна-вечна спіць, нібы зачараўваная прынцэса з бабульчынай казкі. Часам удавалася яму прыносіць ёй пару яблыкаў з саду Гунтэра або кавалачак торта з кухні Гунтэра. Гэта яму падсоўвала старэнъкая бабуля-кухарка. Яна кожны раз шаптала:

— Для Рыты.

Часам Рыта не спала, чакала яго, але ўсёроўна забаўляцца з ёю яму мала прыходзілася. Яго галава хілілася да падушкі, і ён паўтараў сваю выдумку аб tym, што яго на ферме пачаставалі віном і ён моцна ахмялеў...

— Бач,—жартаваў бацька.—Яшчэ выпівакай станеш...

Жонка старога фермера, пані Ліндэ, далікатным літаслівым голасам і літаслівымі вачымі ўпрашвала парабкаў фермы і Отто, каб дагаджалі старому хворому пану, каб выконвалі ўсё, што-б ён ні загадваў. «А то,—тлумачыла яна з жахам у вачах,—ён можа памерці ад апаплексіі. Так говораць дактары».

За строгае паслухмянства мужу пані Ліндэ абяцала кожнаму з наймітаў спецыяльныя ўзнагароды, апрача ўмоўленай платы. Больш за ўсіх яна аб гэтым прасіла падлетка Отто, бо яму-ж цэлы дзень прыходзілася вазіць гаспадара і цярпець усе яго капрызы.

— За ім-жа прыходзіцца глядзець, як за поўгадовым

дзіцем,—старалася пані Ліндэ выклікаць жаласлівасць у Отто да Гюнтэра Ліндэ.—Яго-ж трэба не толькі вазіць, яму-ж трэба не толькі падаваць ежу, але дапамагаць ва ўсім іншым, што патрабуеца бездапаможнаму нешчасліваму чалавеку.

У першыя дні ў добрага Отто сапраўды з’явілася пачуццё жаласці да спараліжаванага фермера.

На ферме Ліндэ панаваў суроўы лад жыцця. У кожным кутку адчывалася несульнная турботнасць і акуратнасць. І ў доме, і на дварэ, і на полі ўсё ў-пару даглядалася, чысцілася, убіралася, палолася. Кожны дзень парсюкоў мылі цёплай вадой і мылам. Коней і кароў шаравалі скрабніцамі і шчоткамі. У строгай чыстаце знаходзіўся птушнік. На дарожках не знайдзеш каменъчыка, галінкі, пёрышка. У лесе нават шышкі хваёвых ўбіраюцца на падпал. Усё мае сваё месца і прызначэнне. Не прападае дарам ні лісток, ні плясчынка.

— Парадак!

— Акуратнасць!

— Ашчаднасць!

Такую аднаслоўную каманду дае фермер сваім маўклівым і паслухміным наймітам у хаце, на дварэ і на полі.

Седзячы ў калясцы, спараліжаваны багач думае ўсльх. Сваё добро ён перакідае ў лічбы, лічбы—у новае добро. Ён змаўкае, задумваецца, пазірае ўгару ў летніе неба такімі прагнімі вачыма, нібы і яно належыць выключна яму. І сонечнае цяпло ён таксама на лічбы перакідае. І паветра заганяе ў рубрыку прыбытку.

Ад цямна да цямна Отто цягне нікелевую каляску.

Яму няма калі палюбаваецца навакольным хараством. Яму гэта і ў галаву не лезе.

Над яго галавою спіываюць птушкі. Здалёку серабрыца рэчка. Па вадзе туды і сюды імчацца паразоды і чаўны розных формаў і розных колераў. Прыбярэжныя кручы, узгоркі і лагчыны купаюцца ў сонцы, нібы ў мёдзе. Кудысьці ўдала рассцілаецца жаўтаваты пас гладкай, нібы ток, дарогі. Яна роўная, як струна, і абсаджана абапал дагледжанымі яблынямі.

А падлетак Отто нібы жалезнімі ланцугамі прыкуты да нікелевай каляскі. Ніводны конь так доўга не знаходзіцца ў хамуце.

Гюнтэр Ліндэ любуеца з нікелевай каляскі хараством квітнеючай зямлі і сонечнага неба, а падлетак Отто напружваеца з усіх сіл і цягне прыгожую каляску, на нікелі якой прамені сонца слепяць очы.

Паволі пачуццё жаласці да бездапаможнага Гюнтэра Ліндэ вытыхаеца з сэрца Отто.

Пахне канюшынай, бабовым цветам і тымі разнастай-  
нимі пахамі поля, што насычаоць паветра хмялістым віном.  
Отто ablіваецца сёым потам. Пот цурком льецца па твары,  
кашуля прыліпае да спіны, руکі і ногі дрыжаць ад цяжкай  
натугі... І вось новаспечаная, неспадзяваная бяды—гаспадар  
хвалюеца. У чым справа?—Отто грубы і недалікатны  
чалавек. Ад яго аддае непрыемным пахам поту... Пан  
Гюнтэр моршчыць губы, крывіць нос і строга загадвае  
Отто за яго ўласны кошт, з міэрнай пенсій, купіць адэка-  
лон. Назаўтра Отто ўжо часта выціраеца адэкалонам, і на-  
строй фермера ўваходзіць у сваю роўнавагу. Гюнтэр  
Ліндэ нават жартуе:

— Ты павінен мяне дарэмна вазіць, бо вучу цябе. Пад  
маю каманду станеш далікатным хлапцом...

Адчуваючи, што пан Ліндэ ў добрым гуморы, Отто набі-  
раеца смеласці і лёгкадумнай нядбайнасці. Новаспечаны  
баварскі рышка з фланаконам адэкалону ў кішэні робіць свае  
крокі больш маруднымі і павольнымі. Як закелзаны конь,  
ён адварачвае ўбок галаву і адным вокам пазірае на гас-  
падара. Гюнтэр Ліндэ песціць здаровай рукой пышныя  
вусы, і яго азызлыя шчокі дрыжаць ад кожнага руху ка-  
ляскі ўзбухлым цестам. Алавянныя вочы з чырвонымі жыл-  
камі наліваюцца фіялкавай вадкасцю.

— Ты ўжо загультаіуся... На гэты раз дарую табе такі  
ганебны злоўчынак. Гультайства—вялікі злоўчынак перад  
бацькаўшчынай.

Тон гаспадара становіца надзіва сардэчным:

— Давай зробім перапынак. Адпачнем. Не шкодзіць  
крыху падслікавацца. Як гаварыў адзін мудрэц: есці,  
есці ды яшчэ раз есці. Я добра ведаю, што не я прымушаю  
цябе вазіць мяне. Я-ж чалавек неблагі, хе-хе-хе. Цябе  
заганяе ў нікелевыя аглабелькі тваё шляхетнае пачуцце—  
твой уласны голад, дык давай прыдushman, уціхамірым гэты  
вечны біч чалавецтва, хе-хе-хе... Жывое прымушана чым-  
кольвецы жывіцца. Гэта вечны неаправяргальны закон  
на зямлі. Дастань, Отто, ля маіх ног саквайжык, хе-хе-хе...

Чамусьці ад гюнтэрскага «хе-хе-хе» заўсёды агідна  
робіцца Отто. Можа таму, што пры гэтым кожны раз Гюн-  
тэр Ліндэ паказвае поўны рот залатых заслюненых зубоў?  
Отто не ведае. Можа таму, што ў гэтым «хе-хе-хе» адчу-  
ваеца няшчырасць, кіпіны, здзек? Отто не ведае.

Саквайж—падарожны буфет пана Ліндэ—заўсёды зна-  
ходзіцца ў нікелевай калясцы. У ім разнастайныя халодныя  
закускі, тэрмас з гарачым кофе, бутля халоднага піва,  
кампот, масла, сыр. Калі на ферме Отто есць на кухні, дык  
тут ён мае гонар есці разам з гаспадаром. Пры гэтым

кожны раз гаспадар надакучліва вучыць свайго «каня», як прыстойна есці, якімі пальцамі тримаць ежу, як стаяць, як сядзець, як глядзець, як глытаць, ды яшчэ шмат-шмат «як». Заўсёды строгі гаспадар адносіцца цяпер «велікадушна» да свайго «каня». Яны як-бы становяцца роўнымі ў хвіліны самай вялікай няроўнасці. Гэта «роўнасць» выклікаеца рознымі прычынамі. Па-першае, «конь» павінен у адну хвіліну, нібы па чараўнічаму загаду, ператварыцца ў служку, бо Гюнтэр Ліндэ можа карыстацца толькі адной рукой. Для такой пачэснай і ўрачыстай паслугі пану Отто павінен апранацца ў чистую жакетачку з бліскучымі гузікамі (жакетачка заўсёды ляжыць напагатове ў калясцы), павінен прычасацца, а на руکі з непрыгожымі мазаліямі ад прыгожай калясачкі насынучы белыя пальчаткі. Апрача таго, ён, Отто, прымушаны пры ядзе быць маўклівым слухачом разнастайных заўваг і разваг надакучлівага фермера.

Пан Ліндэ кожны раз гаворыць аб адным: уголас паўтарае цэны на закускі, што вымаюцца з саквайжа, перакідае лічбы кошту прадуктаў з дробнай колькасці на большую, з большай—на вялізную, з кавалачка рыбы, шынкі ці каўбасы на сотні кіло. Лічбы вырастаюць ледзь не ў дзяржаваўныя бюджеты. Яны, лічбы, вылятаюць з яго спараліжаванага сінягубага і залатаузубага рота мірыядамі камароў, якія да крыўі кусаюць Отто.

Кожны дробны кавалачак ежы здаецца хлопцу-каню аграмадзінай. Нічога ў горла не лезе. Ён давіцца і адчувае сябе так, нібы грызе самога Гюнтара Ліндэ, агіданага, хітрага і злога, а той галосіць з болю. А каб захоўваць свой чалавечы гонар і паказаць сябе не такім ужо згаладалым, Отто жуе ежу марудна, павольна, з доўгімі перапынкамі. У першыя дні Отто не з'ядоў усіх крошак хлеба і кідаў у ваду (яны заўсёды спыняліся ля рэчкі) не зусім чыста абсмактаныя косткі ад рыбы.

Гюнтэр Ліндэ папракаў:

— Так нельга. Бач, як дабром раскідваеца... Ашчада патрэбна. Каб не ашчада, наша дзяржава не была-б дзяржавай. Каб усе нашыя так раскідвалі ежу, дык у працягу аднаго толькі дня ад крошак хлеба і кавалкаў рыбы па ўсёй краіне вырасла-б гара глуму. Хе-хе-хе...

Гюнтэр Ліндэ жмурыць вочы, і яны выглядаюць нібы вострыя ільдзяныя шчылінкі. Ён пачынае падлічваць, колькі часу насельніцтва павінна было-б так неашчадна есці, каб зглумленыя прадукты выраслі ў своеасаблівия Альпы. Ён пры гэтym таропіць у неба філкавыя бочы з чырвонымі жылкамі і мармыча лікі на мільёны і мільярды.

Заварожанаму галаваломнымі астронамічнымі лічбамі Отто здаецца, што ён, Отто, страшны грызун. На яго вачах

выступаюць крыўдлівія слёзы. Ён есь з вялікай пакутлівасцю, злівае з пальцаў крошкі. Ён гатоў лізаць зямлю, калі-б заўважыў на ёй драбінкі хлеба.

Гаспадар не зводзіць з яго пільных вачэй. Ён доўга пазірае, як Отто старанна есь, і кажа:

— З цябе выйдзе нешта нейкае, хе-хе-хе... Ты даволі кемлівы хлапчук, хе-хе-хе... Ты правільна ясі. Ні адной крошкі не ідзе ў глум. Ты—малайчына, хе-хе-хе!

Гэтае «хе-хе-хе» зноў вымаўляецца так, што Отто не разумее—жартуе з яго гаспадар ці кажа ўсур'ёз. Отто вельмі важна гэта ведаць, каб у адпаведнасці з тонам гутаркі выразіць на сваім твары адлюстраванне гюнтэрскіх разваражанняў. Бо Гюнтэр увесь час не зводзіць з яго вачэй і пра-вярае ці хаяць Отто ўважліва слухае.

Отто слухае ўважліва, і кожны кавалачак ежы здаецца яму кручком з калючага дроту. Затое гаспадар есь з не-звычайнай прагнасцю. «Чым больш ясі, тым больш жыць будзеш»,—гаворыць ён. Гюнтэр кожны раз апаражнівае саквайж, а на закуску грывае свайго «каня» прагавіта, зусім неашчадна. Нукае, як на сапраўднага каня, калі Отто не так спяшаецца пасля такога «салодкага адпачынку». Гюнтэр Ліндэ не раз балюча тыркае ў худыя плечы Отто вострым канцом стэка, які заўсёды тырчиць напагатове ў яго пра-вай руцэ, нібы знак улады.

Ад Отто цяпер залежыць добрабыт бацькоў і сінявокай Рыты—таму ён церпіць маўкліва і пакорліва. Але ў яго, нібы лічбы ў гаспадара, расце няяўісць да сямі багатага фермера. Гаспадар съцее з кожным днём, і вазіць яго ста-новіцца ўсё цяжэй.

Отто пахруствае зубамі, як закелзаны ў жалезныя цуглі, натужваецца з усіх сіл, ад напружання выпучвае вочы, і на яго ілбе набухаюць жылы. Тонкія калёсы робяць сотні і ты-сячы абаротаў па чистых межах фермы. Межы вельмі вуз-кія. Патрэбна нямала спрыту, каб не падпадаць калёсамі ўбок—на гародніну ці збожжа.

— Ужо куды лягчэй быць канём у выглядзе каня, чымся канём у выглядзе чалавека,—не раз думаў Отто.

Возячы ў нікелевай калясцы Гюнтэра Ліндэ, ён не раз успамінае бабульчыны казкі аб тым, як злы чараўнік пера-кідае людзей у жывёл, птушак і звяроў—у асла, карову, каня, сабаку, гуся, арла або ваўка. Шмат пакут церпяць ахвяры злых чар. Многа год носяць яны на сабе чужы воблік, і часта ім пагражаютъ страшныя небяспекі. З іх здзекуюцца, б'юць, іх зневажаютъ. Яны церпяць голад, смагу, сцюжу ночы, спёку гарачага сонца. А ўрэшце яны зноў ператвараюцца ў людзей. Пакуты скончаны. Аднак,

ці прыдзе калі-небудзь вызваленне яму, Отто, каню ў чала-  
вечым выглядзе, з чалавечым розумам?

Отто натужваецца, цягне цяжкую нікелевую каляску, і  
яго апаноўваюць небывалыя, дзівосныя мары.

Няхай-бы знайшоўся такі чарапінік, які перакінуў-бы яго,  
Отто, у моцнага лёгканогага ваўка. Ён задушыў-бы тады  
ненавіснага Гюнтэра Ліндэ ды ўцёк-бы ў лес, у глуш  
цёмнай пушчы. Выкапаў-бы сабе глыбоке логава, у якім  
хаваўся-б удзень. А ўначы ён вышаў-бы на паляванне: ду-  
шыць курэй, гусей, парасят і авечак у багатых фермераў.  
Усё гэта панёс-бы бацькам і сінявокай сястрычцы Рыце...  
Ён сказаў-бы ім:

— Ещэ і піце. Я не воўк. Я—Отто. Я шкадую вас і  
любллю, толькі не магу быць канём у агіднага, скупога,  
дурнога і злоснага Гюнтэра Ліндэ. Мне брыдка. Смерць  
мілей за такое жыццё...

А яшчэ лепш, каб чарапінік перакінуў яго ў лёгкары-  
лага арла. Вострымі кіпцямі ён-бы выдзер крывяжэрныя  
рочы Гюнтэра Ліндэ і ўзняўся-б у неабсяжную сіне-сонеч-  
ную вышиню, разгарнуў-бы ўшыр магутныя крылі і  
узвіўся-б вышэй за перламутравыя воблакі. Гняздо сабе  
змайстраўваў-бы на высачэзной недаступнай величнай гары,  
а ўночы апускаўся-б уніз, на гарады і сёлы, ды ў злых ба-  
гатых людзей браў-бы гвалтам самую смачную ежу і  
насіў-бы галодным бацькам і сінявокай сястрычцы Рыце...  
Ён сказаў-бы ім:

— Ещэ і піце. Я не арол. Я—Отто. Я шкадую вас і  
любллю, толькі не магу быць канём у агіднага, скупога, дур-  
нога і злоснага Гюнтэра Ліндэ. Мне брыдка. Смерць мілей  
за такое жыццё...

Часта ўночы сніць ён сны: то ён казачны воўк, то—  
лёгкі арол. Ён бачыць цудоўныя лясы, фантастычныя, не-  
праходныя, дзіка-прыгожыя. Ён бачыць высачэзныя горы  
з чаруючай зелянінай унізе і суворымі вечнымі снягамі  
уверсе. Ён радасны, радасны. Яму добра, добра. Ён ужо не  
конь у Гюнтэра Ліндэ. Нікелевая каляска ляжыць палама-  
ная, паіржавелая, а тлустае тулава самога Гюнтэра Ліндэ  
плыве ў рацэ, як човен. Калі тапелец прыстае к берагу,  
людзі адпіхваюць яго назад у стромкую плынь ды весела  
спываюць:

— Так народ патопіць усю погань. Так народ патопіць  
усё гніццё...

Отто часта думае:

— Раз назаўсёды адмоўлюся ад такой агіднай і цяжкай  
працы каня!

Але тут-же ён жыва ўяўляе спалох бацькоў, галодныя  
сумныя вочы сястрычкі і кожны дзень рана-рана пры-

ходзіць на работу. Ён чысціць нікелевую калясачку. Парабкі садзяць у каляску Гюнтэру Ліндэ, і Otto вязе яго на поле.

З кожным днём Гюнтэр Ліндэ ўсё больш слабее. З кожным днём ён становіцца ўсё больш прыдзірлівым і злым.

Далёка на ўзорку, абросшым хмызняком і падобным да кабана з рэдкай шчэццю, стаіць піваварня з высачэенным комінам з жалезным шпілем наверсе. Комін відаць на многа кілометраў навокал. Акурат—строгі палец велікана, што паказвае пігмеям на вечнае неба. На заходзе сонца, калі ўсюды па лагчынах расплываюцца сінія цені, на шпілі коміна ўспыхвае агнёвай палоскай апошні блік сонца. Калі дзень пагасае на шпілі, пан Ліндэ загадвае:

— Дамоў!

Кожны дзень з нецярлівасцю і надзеяй Otto паглядае адвячоркам на гэты светавы сігнал «дамоў!»

У апошні час Гюнтэр Ліндэ ўсё часцей нукае на хлапца, здзекуеца з яго, трывожыць злымі словамі і ганебнымі кпінамі. Так гаспадар праводзіць час кожны раз пасля апаражнення саквайжа. Настрой тады бывае ў яго лепш, чым добры, і ён сам з сабою пачынае разважаць:

— Што мне з таго, што не магу крануцца з месца? Глупства! Я маю дзесяткі рук, дзесяткі ног, дзесяткі вачэй. Вялікае шчасце, вялікі гонар парабкам працаваць на майм полі. Поль дагледжана, жывёла дагледжана—услужлівымі рукамі. Мне трэба толькі слова сказаць—і работа кіпіш. Хе-хе-хе... Кіёнуў пальцам—і людзі ў агонь і ваду кідаюцца, выконваюць усе мае загады. Хе-хе-хе... Я сяджу ў калясцы спараліжаваны, а магутны, як асілак, як велікан. Сіла людскіх рук і ног належыць мне—спараліжаванаму Гюнтэру Ліндэ. Розум людскі належыць мне—спараліжаванаму Гюнтэру Ліндэ. Зраблю злоснае вока—і парабкі мае дрыжаць ад страху перад спараліжаваным Гюнтэрам Ліндэ. Хе-хе-хе...

Гюнтэр Ліндэ спявае гімн самому сабе, і яго губы слонівяцца ад вялікай, страшной, драпежніцкай асалоды.

— Слухай, ослік мой. Навастры вуши! Загадваю слухаць уважліва, прыстойна! Так! Вось такія спалоханыя і пакорлівыя очы, як у цябе на гэты раз, мне падабаюцца. Я-ж не гвалтам заганяю людзей на сваю ферму. Вольнаму воля. Якая сіла іх гоніць да мяне?—Голад! Людскі голад—мая сътасць. Так! Голад пугай лупшуе па іх, і яны, галодныя, моляць і просяць, каб я ім дазволіў гнуцца перада мною ў тры пагібелі. А для маёй уцехі яны очы адзін аднаму выдзіраюць. Хе-хе-хе... Нізкая парода, хе-хе-хе... Мае рабы... хе-хе-хе... Мае найлепшыя лекары ад параліча, хе-хе-хе...

Блішчаць залатыя зубы Гюнтэра Ліндэ. Вочы задаво-  
лена і хітра прыжмураны.

Отто страшна. Ад агіда і гневу ён хоча плюнуць у азыз-  
лую спараліжаваную, голеную да сінявасці, морду. Ён хоча  
ўрэпіца ў пышныя закрученыя і надушаныя вусы гаспа-  
дара. Ён хоча вывернуць з каліскі гэту кучу гнілога мяса.  
Ён хоча выць, лемантаваць ад нечалавечай знявагі. Яму  
здаецца, што ён не падлетак, а стары, стары. У яго руках  
шмат працы. У яго сэрцы шмат нянявісці. У яго галаве  
шмат мудрасці. Аднак, гаспадар гаворыць праўду—неміла-  
сэrdную праўду. Ад гэтай няхільнай праўды Отто яшчэ  
страшней. Голад і яму, Отто, скаваў рукі і ногі. І ён, Отто,  
пакорлівае ятнё... Голад бацькоў і сінявокай сястрычкі  
Рыты параліжуе яго, Отто, куды мацней, чымся панская  
хвароба Гюнтэра Ліндэ.

Гюнтэр Ліндэ не зводзіць з Отто вачэй, Отто збянятэ-  
жана адварачваецца. Фермер кажа з хрыпоткай у горле:

— Загадваю, ослік, каб ты глядзеў мне вока-ў-вока!  
Маўчы сабе. Я ўсёроўна бачу твае думкі. Яны лезуть з  
тваіх вачэй, як іголкі. Хе-хе-хе... Ты—мой смяртэльны  
вораг, хе-хе-хе... Кожная крапля твойго гневу дае мне вялі-  
кую радасць. Саломінка ненавідзіць магутны дуб. Отто  
ненавідзіць Гюнтэра Ліндэ. Смешна, хе-хе-хе... Ты-б хоць  
падлічваў, колькі разоў на дзень ты хустачку шоўкавую  
ўслужліва падстаўляеш пад мае пляўкі...

Гюнтэр Ліндэ смачна і доўга рагоча.

— Толькі ворага прымушаю выконваць такія абавязкі.  
Правільна раблю? Правільна! Захачу—і ты, жук, хрушч  
бездапаможны, зараз аглабелькі нікелевыя цалаваць пачнеш.  
Яны-ж цябе, гультая, кормяць...

Раптам Гюнтэр Ліндэ з дзівам і апаскай пачынае таро-  
піць вочы ў Отто. Ён крычыць пагрозна:

— Хопіць! Годзе! Што за шальмоўскія, разбойніцкія  
вочы! Даволі глядзець, як звер, на свайго гаспадара... На  
свайго карміцеля... Чуеш, агіднік? Не хачу! Глядзі пры-  
стойна, з паshanай... Чуеш?

Гюнтэр пралічыўся.

Отто блядненне, чырванее. Абурэнне, якое цяпер гарыць у  
яго грудзях, мацней за голад. Яно мæцней за яго ўласны  
голад, яно мацней за голад яго нешчаслівых бацькоў, за  
голад сінявокай сястрычкі Рыты.

Гюнтэр пралічыўся. Ён праз меру нацягнуў струны.

— Вочы чалавечыя зрабі,—крычыць ён Отто на ўвесь  
голос.

— Калі пану мае вочы не падабаюцца, пан можа не  
глядзець мне ў вочы. Пан можа аслепнунць...

— Ах, вось як!—дзівіцца Ліндэ.

— Пан Ліндэ забывае, што я ўсё ж-такі не конь, хоць выконваю абавязкі каня. З жывёлы і то не здзекуюцца.

Гаспадар устрапянуўся, захрыпей:

— Сюды! Да мяне!

Отто зрабіў крок да яго.

— Ага! Слухаешся, лайдак!

Гюнтэр Ліндэ кінуў у яго стэкам, але не папаў у вёрткага Отто.

— Сюды!—крыкнуў ён.

Яго фіялкавыя очы наліліся крывёю. Твар зрабіўся багровы, грудзі ходырам заходзілі.

— Сю-ды...

— Біцца пан не будзеш?!

— Бу-у-ду бі-і-іць...

Уздутая галава хрыпела на ўздутым тулаве:

— Бі-і-іць...

Отто з самага пачатку, калі ў першы дзень упрогся ў нікелевую каляску, ведаў, што гэтым скончыцца. Інакш і быць не магло. Ён чакаў гэтай хвіліны, як шчасця вызвалення, як хвіліны, што астаеца ў памяці да канца жыцця. Ён ужо больш не конь Гюнтэра Ліндэ. Ён—чалавек, горды, прыстойны чалавек. Отто зірнуў на гаспадара, як на гадзюку, і спакойна сказаў:

— Гад! Гнілая калода!

— Стой! Стой! Стой!—залемантаваў Гюнтэр Ліндэ.

Отто імпэтна гнаў нікелевую каляску да самага краю высокага абрыва над рэчкай. Каляска з гаспадаром паля-цела ўніз і гучна плюхнулася ў ваду. Адразу стала ціха. Отто пазіраў на кругі, што разыходзіліся па вадзе. Гаспадар і каляска ляжалі на глыбокім дне.

Отто пабег куды очы глядзяць.

Мінск, 1932 г.

## З М Е С Т

*Стар-*

У дрымучых лясах . . . . .	3
У шалаши . . . . .	97
Мы пераможам . . . . .	103
Пяць лыжак заціркі . . . . .	108
Малая дрывасекі . . . . .	111
Летапіцы . . . . .	113
Дзэ канец свету? . . . . .	121
Бондар . . . . .	125
Мядзведзь . . . . .	133
Умарыўся . . . . .	137
Фрося . . . . .	141
Пікет . . . . .	148
Туга старога Міхайлы . . . . .	153
На балоце . . . . .	158
Панскі дух . . . . .	164
Іслам-Бей . . . . .	167
Дзве ночы . . . . .	175
Свінарка Фрэйда . . . . .	185
Шрам . . . . .	191
Віхор . . . . .	197
Крэўныя . . . . .	202
Новагодняя ёлка . . . . .	206
Анчар . . . . .	211
Жалейка . . . . .	216
Нікелевая калясачка . . . . .	224



+

18720

1890

Бел. елэзэл

1964 г.

Бел. елэзэл  
1994 г.

+

✓

501



80000001956476